


Ба 44681

цішка  
гарти


Гоман  
**Зарніц**



ДАХНЯЎЧАЯ ВЫДАВЕНІСТЬ БЕЛКРУПІ • ЛІМ 1982

3/1987





Б  
А/ЧЧ681

ЦІШКА ГАРТНЫ

Б  
Б-20

# ГОМАН ЗАРНІЦ

А П А В Я Д А Н Ъ Н І



6  
ЧЧ681

Беларусь  
Belarus

Л


І

М

М Е Н С К

1 9 3 2

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ



Тәхрәдактар Жыныс

Здана ў друкарню 15-IV—32 г.

Падісана да друку 8-VI—32 г.

25.04.2009

Заказ № 575.

3.000 экз.

Галоўлітбас № 3219.

Друкарня імя Сталіна.

АЛМ<sup>2</sup> 3 102

## ГАСПАДАР

І

Сылесар Якаў Гузік, праходзячы паўзу браму заводу, раптам спыніўся і паківаў галавою.

— Безгаспадарнасць, дальбог-жа. Што-б узяць ды падабраць, дык не. Валеяцца—няхай валеяцца... Пастаўлены страж, а каб паглядзеў — куды там. Ды загадтык, напэўна, ня раз бачыў — і таксама бяз увагі...

Якаў Гузік нагнуўся і падняў з зямлі здаровы кавалак жалеза.

Падняўшы, пачаў яго разглядзаць, мераць на пядзю, вылічыць.

— Гэта-ж выйдзе на некалькі ручак у плузе... Во... Цалая пяць таўшчынёю... Які недагляд, якая нядбайнасць! Паўзвода расьсей — і хоць-бы што. Людзям не карціць... Мэррам-бы нікому чікае справы,—паскардзіўся ён сам сабе і рашуча крануў з месца.

— Гэта трэба сторажу пад нос паднесці... Глядзі вось...

— Самусь!—выгукнуў Якаў Гузік, прачыняючы варотцы ў завод.

Ніхто не аказаўся—старожа ня было пры варотцах. Тады Якаў Гузік крыкнуў мацней, але застаўся бяз адказу.

— Гэта ліха ведае што!—вылаяўся ён і выйшаў на вуліцу каб пайсьці са скаргаю на стоража ў кантору.

На вуліцы яго перапыніў каваль таго-ж заводу Паліка Скрынка.

— Якаў!—пазваў ён Якава Гузіка.—Стой! Ты куды?

Якаў Гузік спыніўся і паглядзеў на Паліка Скрынку.

— Бачыш, у кантору.

— Чаго?

— Съвінства, дый годзе... Паглядзі во, якім жалезам кі-даюцца. За брамаю падняў. А гэты, сукін сын, Самусь і ні-быта той. Валеяцца—няхай валаецца... Пазаву, думаю, ды пакажу во, каб на другі раз пільнаваў...

Палікар Скрынка выпучыў на Якава Гузіка вочы і на-смешліва праказаў:

— Эх, ты, гаспадар, гаспадар! Няўжо табе прыстае гэта клапатлівасць? Што ты думаеш гэтым выграць? Пахвальбу?

Якаў Гузік круга павярнуў ад Палікара Скрынкі і накіра-ваў да канторы заводу. За ім усьлед палацеў выбух заліў-ніга, пакатнага рогату.

— Гас-па-а-да-ар! Гас-ас-па-адар... Чча-кай крыху...

З-за дзывярэй канторы Якаў Гузік прымециў, як Палікар Скрынка праводзіў яго многазначнымі кіўкамі рукі.

— Няўжо яму гэта не надаела?—зьдзівіўся ён і пастукаў у дзверы да загадчыка. Дзверы аказаліся запертымі—за-гадчык не вярнуўся з абеду.

— Скутку не знайсьці,— вылаяўся Якаў Гузік і выйшаў з канторы.

Якраз загудзела заводская сырэна. Чакаць загадчыка было нельга. Калі ён прыдзе—ды яшчэ ці прыдзе... А пры-дзе, то ласьне яму будзе час займацца справаю аб кавалку жалеза?

«Які я щудны, аднака, разважаў Якаў Гузік, ідуучы назад да заводу:—стану аднімаць ад таварыша Фанарніка час. Ён-жа выжане мяне з габінэту. Дай ты рады, уздумаў.. Чалавеку столькі абавязкаў, цэлае прадпрыемства ў руках, а я.. Цыфу ты, нікудышніца»...

З гэтымі развагамі Якаў Гузік падышоў да ўваходу ў за-вод. Ён спакойліва намерыўся ступіць у двор, як сторож зыня-нацжу хапіў яго за рукаў.

— Ты мяне шукаў, Якаў?—запытаў ён.

Якаў Гузік у момент перамяніўся ў настроі і суворым узоркам кінуў на Самуся.

— Шукаў.. З-за цябе мусіў у кантору хадзіць ды назад... Думаеш, я патвоему не даражу часам...

Стораж не чакаў гэтага ад Якава Гузіка і недаўмённа, вытарашчышы вочы, глядзеў яму ў твар.

— Так, цябе ніколі не застаць на тваім месцы... Я ўжо не кажу пра тое, каб ты хоць каліва выявіў увагі да прыгурчанае табе справы.

Стораж ня ведаў, што адказаць, і толькі паціскаў плячыма, мармычучы сабе пад нос.

Ён быў вельмі задаволены, калі ў адзін момант двое рабочых адгарадзілі яго ад Якава Гузіка, пацягнуўшы апошняга за сабою.

— Што ён да мяне мае?—скардзіўся цэламу дзесятку рабочых Самусь.—Бяз дай-прычыны прычапіўся да чалавека, як смала, і ні рады... Каб цябе ліха, каб цябе..

Якаў Гузік, зразумела, нічога акрэсленага ня мог прад'явіць Самусю. У яго галаве злажыліся выразныя думкі наkont знайденага кавалка жалеза. Вынікі з гэтага можна было рабіць важкія, але на ўсё трэба падбіраць асобны час і ўдатную прычыну. Рабіць крымінал, адрываючы не ў пару ад працы людзей,—ня прыстала... Будзь то загадчык заводу ці хоць-бы стораж... І не нарвіся апошні на Якава Гузіка з саім запытаннем, засталося-б бяз лішняе гаворкі і непатрэбныя лаянкі. А тс... Якаў Гузік яшчэ пры дэзвярах у майстэрню падняў угару знайдзены кавалак жалеза і памахаў ім у бок Самуся. Праўда, усьлед гэтаму ён упічна сабе засымляўся і праказаў да рабочых:

— Гэта мае надмерная стараннасць. Натура гэткая—не могу цярпець, калі бачу глум ці непарафак. То-ж усё наша праца, нашы старанні... Калі мы іх не шанавацьмем—тады?..

Рабочыя не пасыпелі выявіць сабе, да чаго былі Якавіны стовы, і пакінулі Якава Гузіка без адказу...

Ён нездаволена кінуў узрокамі ўправа ды ўлева і пайшоў да сябе, к сълясарнаму цэху.

У майстэрнях пачыналася праца: вярцеліся такарныя варжтаты, бразгала начыньне, шыпела тачыла. У кавальской майстэрні хтосьці знарок надзвычай моцна ляпнуў молатам па лісту жалеза. Резкі ляск прайшоў па ўсяму будынку, баюча ўрэзаўшыся Якаву Гузіку ў вушы.

Мудрагельства — ня болей, — выляяўся ён.

І не пасынкі дакончыць думкі, як пачуў знаёмы голас:

— Гаспадар! Га-аспадар!

Ён паглядзеў у бок і ўпёрся вачыма ў Палікара Скрынку.

— Ты зноў са сваім... — нездаволена праказаў Якаў Гузік.

— Чым скончылася ў канторы, скажы? — яхідна перабіў яго Палікар Скрынка.

Якаў Гузік маўчліва ўсьміхнуўся і пайшоў далей.

Спініўшыся каля свайго варштату, ён раптам перанёсся думкамі ў нядайнае мінулае і праказаў:

— Кпіць і хоць-бы што... А замест гэтага — прылажыў-бы чалавек болей стараньняў, тады... Пры ахвоце ды адданасці працы і парадак будзе і нічога ня страціцца. Калі ўспомніць... Чым-жа дрэнна была наладжана наша паходная майстэрня? Любі! дагляд, парадак, чыстата... Ці-ж гэта вада? «Гаспадар».

Ён яшчэ раз аглядзеў паднятае пры варотах заводу жалеза і прынёсся за работу.

## II

Якаў Гузік зацягнуўся ў працу да забыўнасці. У яго руках напільнік хадзіў па сталі, як смычок па струнах. Яго скрып — то былі зыкі ад струн.

Яго твар выдаваў настрой замілаваныя. Узрок съязціўся здавальненіем. Каб хто за ім сачыў, то бачыў-бы, як Якаў Гузік старанна вымяраў куты выпіленых шрубак, агладжваў у іх рубы, наводзіў ровень. Гатовыя — складаў памяркоўна, акуратна ў правільныя стосікі. Для яго ў часе працы ня было іншага съвету, апроч таго, які абыймаў сабою варштат, напільнік, кавалкі сталі. Загэтым Якаў Гузік амаль что не азіраўся ў бакі, не адніваў ні вачэй ні ўвагі ад работы. Рэдка мо' два-тры разы ў гадзіну, яго узрокі траплялі на засмуглае, але асветлене сонцам акно. Кладучы гатовыя шрубкі, ён таксама зазіраў на знайдзеное жалеза, якое ляжала тут-же.

Але ні зіркі ў акно, ні заўвага да жалеза не перашкаджалі яго роўным, адмераным поцягам напільніка па сталі.

«За працаю — будзь працаўніком», разважаў ён сам з сабою: «Трэба разумець, што ты працуеш не на вечер, ня ў

чужую кішню. Працуеш—гэта ствараеш. Чым лепш стварыш тую ці іншую рэч, тым большую прынясеш сабе ка-рысьць. Сабе.. Вось што дорага. Каб, здаецца, усім, як мне, гэта было ясна і блізка—тады... я-б не знаходзіў тады за варотамі заводу кінутага жалеза... «Гаспадар». Чамусьці Палікару гэта съмешна... і ўшалопаў, ліха ведае што! Замест таго, каб лішні раз молатам стукнуць— ён пяць разоў языком ляпне... і лічыць сябе задаволеным. А там»...

Якаў Гузік нагнуўся, каб палажыць чародную шрубку, як пачуў на сваім плячы чыюсьці руку.

— Вось дык запрацаваўся—можна жывым украсыці,—пачуў ён каля вуха.

То быў Яўсей, старшыня заўкому.

Гэта зьдзівіла Якава Гузіка.

За два гады яго працы на заводзе, калі Яўсей кіраваў заўкомам,— Якаў Гузік ня меў выпадку сыйсьці з ім ці пагутарыць. Неяк ішлося так, што ён, Якаў Гузік, аставаўся нікім незауважаным, сам сабою, адным. А тымчасам не пра-пушкаў ніводнае сходкі ніводнае вытворчае нарады. Нават на многіх выступаў, падаваў прэспозыцыі, спрачаўся—і ўсё гэта недзе гінула, нікла. Нарэшце, мо' з паўгода назад, з лёгкае руки Палікара Скрынкі, яго началі пазнаваць як «гаспадара». Чаму «гаспадара»? А таму што, ведаецце, Палікар Скрынка падлічыў, што на кожныя тры выступленыні Якава Гузіка два з паловаю падаюць на гаспадарскія пытаныні; а яго гутаркі агульнага харектару—выключна круцяцца вакола «ўпарадка-вання вытворчасці на заводзе». Яшчэ прымела Палікару Скрынцы заўважыць Якавіну клапатлівасць над парадкам у заводзе: падняць кінутае жалеза, падмазаць станок, пры-чыніць дзіверы. Усё эта казала за яго пільную гаспадар-насць—чаму-ж ня даць Якаву Гузіку мянушкі «гаспадар»? Палікару Скрынку гэта было за ўщеху, калі ён гукаў Якава Гузіка дзе трэба, а дзе ня трэба, гаспадаром і паўсюдзіў гэтую мянушку па заводзе і за яго съценамі. Чуў аб Якаву Гузік, як аў «гаспадару», і предзаўком Яўсей.

Якаў Гузік ня ведаў, як праламлялася ў Яўсей значанье яго мянушкі. Ну, ніколі-ж ня думаў, каб так, як у Палікара

Скрынкі... «А хоць бы і так», рашыў Якаў Гузік у той мөмант, калі ўгледзеў перад сабою Яўселя.

Той ня даў Якаву Гузіку спыніцца над гэтай думцы, як вылажыў перад ім зусім адваротнае.

— Ты знаеш,—сказаў ён Якаву Гузіку:—у мяне зарадзілася думка аб тым... як бы табе сказаць... каб гэта цябе высунуць намесынікам загадчыка нашага заводу. У мяне працябе пыталі ня раз...

Якаў Гузік вытарашчыў на Яўселя вочы і ня ведаў, у чым тут справа—у жарце і ў гіроні. І палічыў лішнім весьці дадейшую гутарку на гэту тэмуму... Але Яўсей наступаў:

— Кадаўбец нас пакідае. А я ня толькі чуў аб табе многа цікавага, а і ведаю добра сам, што ты... Думаеш ніхто не заўважае?..

— Гаспадар?—перабіў Якаў Гузік і паглядзеў на жалеза, якое муляла яму вочы...

— Я насур'ёз, таварыш Гузік... гэта не мяне аднаго думка, а і... Я раджу падумаць аб гэтым...

Якаў Гузік, казаць праўду, зэрдку тайком сам-на-сам дапушчаў думку аб гэтым. Але яе зьдзясьненія ён не спадзяваўся... У яго ня было вялікіх намераў, не вытыркала жаднага імкненія да адказных пасад. І над тым, што-б ён рабіў, каб гэта яму выпала што-кольвачы нечаканае ў гэтым напрамку, Якаў Гузік не гадаў.

— Я падумаю!—сказаў ён Яўсесю, і калі той раптам адварнуўся на вокліч прыкусіў губы.

«Глядзі ты, якая трапіла да мяне съмеласць. Гэта табе не жалеза падняць!».

І чамусьці да самага вечара ўжо зусім іначай ішла яго праца.

Напільнік хадзіў тым-жа тэмпам, што і да стрэчы з Яўсесем, а вось спору паменшала. Паменшала спору, бо, Якаў Гузік адчуваў, пабольшылася ў галаве навеяных Яўсесем думак. «Намесынікам загадчыка завс'ду! гм... Яно не бясыцікова, ды каб ня было падобна да жарту! Ці-ж мне калі аб гэтым прыходзілася думака ўсур'ёз, дай ты рады... А тымчасам... Ня ведаю адкуль гэта бярэцца», недаўмываў Якаў Гузік..

Ён пацепаў плячыма і падазронама пазіраў у той бок, дзе схаваўся Яўсей. Хоць бы той не чапаў яго! А то праста разваруши ў Якавіна нутро, ускаламуці жаданыні.. Чаго ў съвеше ня бывае! Стась кірауніком гэткага прадпрыемства, як іх завод. З пяцістома рабочымі, ласьне малая справа?

І ў гэтым раздуме Якава Гузіка тайлася салодкая заваба і трапяткай трывога. Ранейшая ўвага да свайго варштату зачавідкі пашыралася, расла і пераносілася на цэлую майстэрню і нават на ўесь завод. Рупіла, няпрошана кратала сэрца нячыстасць вока, раскіданасць матэрыялу па праходах. Вундзе чамусыці съвіціца выбітая шыба, а на дворе ён заўважаў ня раз няпрыбраныя кучы съмецьця. Нават ня шчыльна прычыняюцца адна да аднай форткі заводзкіх варот... А аб сторажы і казаць ня трэба... Каб гэта ды сапрауды вышла так, што ён, Якаў Гузік пападзе ў намесынікі...

Думкамі ды разважаныямі ў гэтым напрамку Якаў Гузік упёрся ў зацяжны съвіст гудка... Напільнік займа здароў вываліўся з яго рук, а адзеньне няўпрыкмет ачулася на плячах.

Ён, дбайліва азіраючи па бакох, пайшоў праўцом да дзьвярэй. Мінаючы варштаты, абмацваў іх, падчышчаў; падняў з падлогі некалькі кавалачкаў дрэва і дроту. А стрэўшыся на дзядзінцы з майстрам стругальнага цэху, заўважыў:

— У нас не дастае гаспадарнасці.


Майстар паківаў галавою і адказаў:

— На гэта патрэбны адлаведны чалавек... Гаспадар.

### III

Для чаго былі сказаны майстрам стругальнага цэху гэткія слова? Ці ня думаў ён прыйсьціся па Якаву Гузіку? А мошто-кольвечы ведаў і ён ужо аб пушчаных Яўсеем думках пра намесыніцтва?

Якава Гузіка гэта цікавіла і займала. Займала чым далей, тым мацней. І ўдому, калі ён прыйшоў з заводу, ну праста ня ішла яда ў горла... Усё вакольнае адышло на задні плян. Маленькі столік у кутку цеснае каморкі прыняў выгляд чарцёжнага стала. Якаў Гузік, не адказваючи жонцы на запытаныні, зблажыўся папераю і пільна штосьці на ёй крэмзаў. Крэм-



заючы, вылічваў многа розных лічбаў. Задуменна меркаваў пляны і, нецярпліва, адрываючыся ад стала, тупаў два крокі наперад, два крокі назад па малюпаткай каморцы.

— Ты-б павячэраў, а тады брайся-б за гэтую работу,— нясьмела намякала жонка. Яна мяджком закідала на Якавіны паперы ўзрокі і зьдзіўлена адвярталася назад: на паперы стаялі выведзеныя Якавам замыславатыя малюнкі дамоў, баштаў, дарог...

«У чым справа?» здагадвалася кабета; яе доўга скрабла інтырга адкрыць сакрэт сёнешніх мужавых паводзін. Жонка здагадвалася аб адным, што муж заняўся нечым сур'ёзным. І адзінанье гэтае мужавае сур'ёзнасці спыняла яе адрываць Якава ад яго думак... «А вось ён не пашкадуе паведаміць», падумала яна. І абмылялася: Якаў Гузік ня меў падстаў весьці з жонкаю гутарку аб сёнешній размове з Яўсеем. Прыйнажца, калі аднесціся да гэтага сур'ёзна, то нічога акрэсленага ня выявілася. Быў адзін намёк. Але намёк трапіў у каразыліва месца. Чаму? Таіца нечага: Якаў Гузік сапраўдны гаспадар ад галавы да ногцяў на ножных пальцах. Ён нарадзіўся для працы, для гаспадарання... Згодна яго думак, стары съвет рушыўся таму, што ня ўсе працавалі, а з працы адных нажываліся другія. Новы-ж съвет акрэпне і ўзбагацэ тады, калі кожны яго будаўнік будзе добрым гаспадаром. Дбайнасць у працы, шчырыя адносіны да людзкага добра, клопат за агульным, як за сваім,—вось штурхачы росквіту новага жыцця. Праўда, ён, Якаў Гузік, ня мае сілы рэформатару і няздатны на вялікія замахі,—ну-ж колькі ў яго хапае мажлівасці, ён дае жывы прыклад чулага гаспадара... Ён згодзен, што Палікар Скрынка ёмка нацэліў у точку, калі назваў яго гаспадаром. Але таксама прышлося-б Палікару Скрынку і яму падобным згадзіцца, калі-б ды... Яўсеевы слова мелі належны вынік... Згадзіцца перамяніць свае погляды на пытаныне гаспадаркі...

Кавалак жалаза, які выклікае жарты, занадта цвёрды, каб растаць у съмеху...

Гэдзе съмияцца там, дзе патрэбна сур'езу... Якаў Гузік заўсёды дапамінаў аб гэтым... Мажліва, каб ён меў сілу і волю, у форткі заводзкіх варот не пралез-бы ніводзін кавалак жалаза... Прыклады былі—пахсдная сълясарная.

Цялкім часам, а лічыліся ўзорнай на фронце. Працсўная дысцыпліна стаяла на яць... Яму здавалася ня раз, што развярніся майстэрня ў завод—справа-б намнога палепшылася. Якаў Гузік трymаў-бы струну нацягнута... Здавалася...

Але пайшлі іншыя часы, ўсё перакручілася, зьмянілася і ён стаў радавым рабочым...

Радавым, няпрыметным...

І ў той час упарта ўважлівым, старанным, цяглым...

Гаспадарнасьць, гаспадарнасьць...

На добры лад ён мог-бы спрабануць на кіраунічым месцы. Уся машынэрыя яму вядома. І стругальнае, і кавальскае, і сълясарскае, і, нават, сталярскае рамёслы яму ня чужы. Найшоў-бы съцежкі і да ладу з рабочымі... А калі-б часамі і не патрапіў у чым—на другі раз паправіўся-б... Падума-аць!

К адзінаццатай гадзіне Якаў Гузік узважыў свае сілы і здольнасьці і вывеў, што яму пара ўзыйсьці на вышэйшую ступню.

Самому не вымагаць, а калі прапануюць—ня ўхіляцца. Да чаго трусьлівася і нявера ў свае сілы! Преч, ня ў наш век! Рабочаму не павінны быць страшнымі перашкоды на шляху яго пасуванья наперад. Ён не павінен супыніцца перад сумлен'нямі. Жыць-перайшло пад яго кіраванье—трымай мацней лейцы ў руках...

— Я заўтра сумею дашь Яўсею пацьвярджальны адказ. Думаеце—рабеце. Пастараўся ўскладзеныя на мене надзеі апраўдаць,—заключыў Якаў Гузік і згарнуў свае «чарцяжы».

І жонцы адкрыўся:

— Прыйзнацца табе, Алена, мне сёньня намякалі аб адміністрацыйным месцы. Прэдзаўком Яўсей!

— Я бо бачу, што ты гэтак захапіўся.

— Цудная, трэба-ж падумашь, пакуль дашь адказ.

— Дык ты, вядома, рашыў?

— Рашыў, калі-б на гэтым стала..

— А то?..

— Бывае ўсякся... Могуць і перадумаць::

— Чаму так?

— Здагадваюся... Ты думаеш, я адзін такі, якога можна...  
У нас, бачыш, болей, за пяць соценъ рабочых... Ёсьць  
: вартнейшыя мяне... Чаму канешна, каб я?

— А бо ты ня сумеў-бы з другіх? Ведама... Аты, вось,  
пятнаццаць гадоў на рамясьле.

Якаў Гузік не хацеў перад жонкаю таіць: ён чуе ў сабе  
здольнасць на гаспадарскае месца. І, праўду сказаць, маж-  
ліва, што падобных яму на іх заводзе ня вельмі многа.  
Наўрад ці хто адмеціў у каго-кольвачы падобную яго  
дбайлівасць. Усяго, што нейкая скромнасць не дае яму  
высунуць сябе ў вачох адпаведных устаноў...

Іншы, на другога-бл!.. Выцягніе язык і, здаецца, яму мора  
на калені... А каб за справу ўзяцца—ломіцца, брудзіцца,  
тандэтуюцца... А тымчасам часта яго бярэ... Да прыкладу—  
Палікар Скрынка.: «Гаспадар». Упік...:

На добры лад—вarta было-б гэткіх Палікараў падвучыць  
справе гаспадараныня. Гэта не ўкараціла-б іх языкоў...

— Ты заўсёды маўчыш і цябе заціраюць... — папікнула  
Якова Гузіка жонка.

Ён не адказаў нічога.

«У кожнага свой разум», падумаў пра сябе.

#### IV

Назаўтра Якаў Гузік нёс пры сабе на завод гатовае  
цвёрдае рашэнье—згадзіцца на пропозыцыю Яўсея. Мер-  
каваў самому наведаць прадзаўкома і выказаць яго так  
выразна, каб ня было жаднага сумненьня. Каб ня было ады-  
ходу ні назад, ні ўбок. Не павінен-жа Яўсей таіць учараши-  
нюю гутарку. Якая-б то была таварыскасць!

Але зазірнуўшы ў памяшканье заўкому, ён нікога там не  
застаў. Ён адлажкыў на посьле... Прышло тое посьле—і  
Якову Гузіку не ўдалося стрэцца з Яўсееем таксама... Тады  
заставаўся час па работе і гэты зманіў яму... Як назиарок, як  
прымха якая, Якаў Гузік ня мог сыйсьці з прадзаўкомам  
ня толькі назаўтра, а і на працягу цэлага тыдня.

Адкуль браліся тыя прычыны, хто строіў тыя пера-  
шкоды—іх была процьма... Ён дзівіўся. І, нарэшце, у Якова

Гузіка растала ўсякая вера, зьнікла ахвота, апаў настрой. Дома ён ія ведаў, як і што адказаць на жончыны запытаныні. Некалькі разоў бязъверна адкладаў з адказам на заўтра, а раз намякнуў на акрэсьлены тэрмін, на які быццам-бы справу адлажылі. А ўжо к канцу тыдня, перад самымі канцом работы, ён рашыг сазнацца жонцы, што ўсё было кламствам. Ужо нават пальцы яго рук намерыліся злажыцца ў кулак, каб магчы ўзмоцніць пачуцьцё разувер'я як Яўсей зьнянацку прыдущую яго ў Якавіным нутры.

— Нарэшце!—гукнуў ён на адгоне мо' двух сажняў ад Якава Гузіка, калі той складаў начыньяне. Вырашана! Усе згодны... Раённы комітэт партыі вялеў праводзіць рашэнье, як найхутчэй, толькі двое крыкунуў з заўкому троха паўпіраліся. —Што з яго за актыўісты, кричаць... Ніколі слова людзкага не пачуць... Зусім адараўшыся ад політычнага жыцця... і за вошта яны на цябе? Палікар Скрынка, Самусь, Дзямян Рашка?.. Ты з імі меў што?

Якаў Гузік паціснуў плячыма.

— Мажліва таму, што я люблю работу, а яны пустую гутарку. А мажліва... Ці-ж здагадаешся?

— Вось і я ніяк ні магу здагадацца. Упрэцца, ведаеш, каторы з іх і на ўсё горла раве: «Якава Гузіка—ня варта». Але, большасць заўкому аказалася на тваім баку... А цяпер—усё скончана... Ты толькі не зважай на нічога, мала што. Ёсьць яшчэ гармідарцы... Гэта наша бяды, ведаеш... Але за цябес маса...

Ужо гудок вяшчаў аб канцы работы і вакола рабочыя пакідалі завод, а яны—Якаў Гузік з прадзаўкомам Яўсем—рэзка абліварвалі пытаныне ўнутрызаводскага жыцця. Яўсей выкладаў шэраг дробных недахопаў: у справе пастаноўкі гаспадаркі заводу, у некаторай нядбаласці адміністрацыі да патрэб рабочых, у недасканаласці пракоўнай дысцыпліны з боку асобных рабочых.

Якаў Гузік шчыра выказаў сваю падзяку таварышу прадзаўкому за яго рэкомэндацыю і цешыўся схожасцю паглядаў на справу аднаўленыя гаспадаркі і прамысловасцьці

краіны. Якав Гузік быў вельмі задаволены тым, што падзеяліся яго погляды на справу і Яўсей. Гэта асаблівасць распалаляла ў ім веру ў гатовую падтрымку яго на вызначанай працы. Ды, наогул, увесь факт розных гутарак пра яго съведчыў аб тым, чаго ён і не чакаў. Значыць, дарэмна ён раней думаў, што яго ніхто ня ведае, ніхто не прыкмячае, апрач ліхамысных Палікараў... Жыцьцё—складаная рэч, у якім трэба ўважліва разъбірацца. У адносінах да яго, якраз, гэта жыцьцёвая складанасьць увабралася завабнаю пікантнасцю. Прасцей кажучы, жыцьцё яму, Якаву Гузіку, радавому сълесару другога дзяржаўнага заводу сельскагаспадарчых машын, наперакор усяму рэзка ўсьміхнулася... Дык, калі так, чаму-ж не адказаў жыцьцю тым-же настроем? Го! Ён валодае сіламі, ахвотаю і жаданьнем да жыцьця і да творчасці. Ён любіць гэтую творчасць, шануе яе, адданы ёй. Чым большы яе размах—тым для Якава Гузіка цікавей. У гэтым паспэюць ўпэўніцца камітэт партыі, Яўсей, рабочыя, тыя, хто вызначае яго на адказную працу. Інакшым тонам гутарыцьмуць і Палікары Скрынкі.

Якаў Гузік уверана сказаў:

— Я рашыў паспрабаваць. На другі дзень, калі вы мне намякнулі, прышоў да заключэння—згадзіцца... Паслья-ж, не сустракаючыся з вами, крыху ўсомніўся... А зараз—добра... Мне думаецца, што я знайду у сабе досі сілы...

Яны на ўвесь завод засталіся адны. Рабочыя выйшли, усё маўчалі. Толькі ўборшчык падмітаў падлогу. Ён раз-по-разу азіраўся на іх, але не адважваўся перабіваць. Мала аб чым яны гутараць! Нарэшце ня ўцерпеў: яму дораг час, і хто-б сабе ні быў—Яўсей ці Якаў Гузік, яны не павінны займа здароў выкрадаць яго, уборшчыка, час. Гэта варт дапомінць—упадабае хто, ці не. і стораж гукнуў:

— Таварыш Яўсей, вы яшчэ доўга?..

— Вядома, не,— адказаў ён і разъвітаўся з Якавам.

Той-жэ паспешна адзеўся, і лёгкі, бадзёры, як ніколі; пабег да дзывярэй. У выхадзе з іх ён ня мінуў выявіць перад уборшчыкам сваю гаспадарнасць, зауважыўшы:

— Ты не забудзь, Лукаш, праверыць замок і шчыльна зачыні вароты.

Уборшчык усяго пасьлеў азірнуцца, як Якаў Гузік зынік за варотамі заводу. Аднак, ён не застаўся без адказу.

— Глядэй ты, які руплівы! Што-б было, каб гэта зрабіў яго гаспадаром!—кінуў Лукаш уdagон Якаву Гузіку.

## V

Якаў Гузік тупаў па дзядзінцы заводу і пільна азіраў: заводскі будынак, склады машын, агарожу, вартоўніка. Колькі ўсюды недахолаў, недаглядаў, вынікаў нядбалых адносін да справы! Гэта-ж усё яму цяперака давядзеца папраўляць. Ох, ды працы наперадзе! Праўда, ён Якаў Гузік, не адзін. Ёсьць загадчык, на якім болей адказнасцьці за прадпрыемства, але і ён ад гэтага ня вольны. Намеснік загадчыка—не малое званье і не малая адказнасцьць. Ён ня толькі можа загадаць рабочаму, ён мае права зрабіць ту ю ці іншую заувагу і загадчыку. А ў час, калі загадчык адсутнічае, намеснік—гаспадар. І цяпер вось Якаў Гузік у гэтым стане: загадчык паехаў у сталіцу, а ён выпаўняе яго абавязкі. Хтось аб гэтым ня ведае? Кожны чалавек, які мае дачыненіе з заводам, у курсе справы... Якаў Гузік падмечіў, ваходзячы на заводскі дзядзінец, як спрытна стораж Самусь уступіў яму дарогу, выцягнуўшыся ў струнку. Толькі мігнулася рука да казырка шапкі!.. А хутка ён праканаецца аб адносінах да сябе з боку рабочых... Ці-ж ня цікава? Ого!

Якаў Гузік прайшоў па дзядзінцы заводу, аперазаў яго **входам** з надворнага боку і зазірнуў у сярэдзіну заводу. Завод працаваў. Усё гуло, раўло, вярцелася. І вось, калі ён увайшоў у завод; яму здалося, што ў сугучнасць працоўнага галасу ўплёўся чулы подух задзіўленыя, выказаны рабочымі. Каб пералажыў яго на слова—атрымалася-б.

«Ага-а, Якаў Гузі-ык!»

Поруч з гэтым да яго накіравалі сотні вачэй. З-за калаў-роткаў, варштатаў, з-за рамянёў і слупоў несыліся к яму цікавыя ўзоркі. Ад іх нельга было ня сумецца: бач, штодня будзе тое самае. І калі ён, Якаў Гузік, сумее сябе паставіць належным чынам—тады... Вось задача, над якою трэба доўга думаць. Бо кожны ўзорк—гэта вырабоўнае мацаныне...

Сярод усіх інших дзесяці хаваецца і ўзрок Палікара Скрынкі, Дзяміна Раши і ім падобных.

Якаву Гузіку не съцярпелася, каб не павярнуць вачэй да кавальскага цэху. З молатам у руках, пазіраў на яго Палікар Скрынка. Што ён думае? Няхай што хоча думае, а ён з далікатнасці прывітаецца з ім, як і з усім іншымі. Начальнічы чын не павнен дыктаваць адносінамі з таварышамі...

Якаў Гузік ціхаю хадою абышоў усе майстэрні заводу, прывітаўся з рабочымі. Гаспадарскім воікам аглядзеў варштаты, сталы, начынне, гатовыя рэчы. Амаль ня з кожным рабочым памяняўся двумя-трэмы словамі. Ходзячы, падняў не на месцы пакінутыя напільнікі, малаткі, кавалачкі дроту, жалеза.

Нарэшце апынуўся ў кавальскім цэху. Падышоў да Палікара Скрынкі і запытаў яго аб ходзе працы ў гэтым цэху. Палікар Скрынка зьбінтэжыўся ад нечаканасці і не знайшоўся, што адказаць.

Але не пасьпеў Якаў Гузік зрабіць некалькі крокаў у бок, як да яго дайшлі выразныя склады слова: «Гаспадар».

Якава Гузіка ўразіла, але ён не адварнуўся. Толькі сам да сябе прамовіў:

— Калі, з аднаго боку, ня трэба быць бюрократам, то з другога—нельга весьці працы без гаспадарскага аўторытэтту... Яго павінны адчуць тыя, хто ня любіць працеваць...

Яшчэ, набліжыўшыся да выйсьця з заводу, дадаў:

— За працаю мусіш быць загартаваным гаспадаром, а ня вялым абібокам...

Аднак мулкаю гарошынкаю ў сэрцы націскала прыкрае пачуцьцё ад Палікаравых слоў. У вошта яны вырастуць далей? А можа яго слова разрастуцца ў цэлую сказы? І тады?..

— Ды што тады!—рашуча праказаў перад кантораю Якаў Гузік.—Думаючы аб гэтым,—нічога не магчымеш зрабіць... А я мушу рабіць, рабіць...

Цэляя шлойма бягучых пытаўшыў з заводзкага жыцця апанавала Якава. Ён увайшоў у кантору, сеў за столом і пачаў абдумоўваць кожнае з іх. Рацыяналізацыя, рэжым

экономії, паляпшэнныне якасьці вытворчасыці спятаціліся ў адзін ланцуг і радзілі агромныя пляны. Завод мігаў перад Якавам Гузікам фордаўскімі прадпрыемствамі. Бясконцаю стужкаю віўся аўтоматычны конвэр, выходзілі на двор шарэнгі трактараў, жняярак, малатарань. Лес каміноў вянчаў пляціпавярховыя гмахі будынкаў... Дзеесьці далёка-далёка цягнулася палоса плённае творчае працы... Тысячы рабочых... барацьба за соцыялістычнае вытворцтва.

— Ці можна ўвайсьці—перабіў яго знаёмы глас у прачыненныя незаўважна дэзверы.

— А... калі ласка,—адказаў Якаў Гузік і адхіліўся ад стала.

Перад ім стаяў Яўсей.

— Я перашкоджу? Толькі на хвіліну,—папярэдзіў ён Якава Гузіка і пры гэтых словаҳ сеў калі стала.

— Сядайце,—падмацаваў Якаў Гузік Яўсеева права сесці.

— Нічым не замінаеш... Я яшчэ толькі што асвойваюся з працаю. Толькі што аглядаў завод, знаёміўся з процэсамі працы. Прызнацца, ня зусім добра ішла дагэтуль справа... Многа-многа давядзецца палажышь энэргіі, пакуль пастаўіць на нормальны шлях. Было шмат недагляду...

— Зразумела,—згадзіўся Яўсей:—справа ня лёгкая... Ну, як цябе стрэлі рабочым?

Якаў Гузік памаучаў. Пасъля, зрабіўшы навыразную міну на твары, адказаў:

— З першага разу цяжка вызначыць настрой рабочых... Здаецца, не зауважана было няпрыязнага ўражання... Хоць...

— Што ходź?—падхапіў Яўсей.

— Ды яно пустое... Палікар Скрынка правёў мяне звычайнаю лаянкаю. Напэўна, не ўпадабаў майго назначэння. Але-ж ласьне ўсім угодзіш? Або павінна ад капрызу ядынак цяраць агульная справа? Я трymаюся правіла...

Якаў Гузік упэўнена прайшоў па пакоі канторы.

— Тады добра, калі ад гаворкі не адстае і праца, а калі язык замяняе рукі—то машина не пакруціцца... Я-б прасіў, таварыш Яўсей, каб і з твайго боку гэта мелася на ўвазе... Я чакаю падтрымання ячэйкі і заўкому...

— Мне гэтага ня трэба казаць! Я сам добра разумею... Каб у мяне былі іншыя думкі, ці-ж бы я, думаеш, так за цябе стаяў? Браток ты мой... Мая праца, як прадзаўкому, не разыдзеца з тваёю..: Хіба якія-небудзь надзвычайныя здарэнні таму патерашкодзяць. Праўда...

Чагосыці абодва паглядзелі ў вакно.

— Праўда,—працягнуў Яўсей,—для азнамлення цябе, як намесыніка дырэктара з рабочымі прыдзеца разоў колькі выступіць перад імі. Трэба будзе зрабіць адзін-другі сход, організаваць вытворчую нараду, растлумачыць твае вылучэнье... Я прызнацца, і прыйшоў за тым, каб цябе папярэдзіць аб гэтым. Мы склікаем праз тыдзень на суботу вытворчую нараду; ты павінен будзеш вылажыць свае меркаваньні наконт пэрспэктыў... Га?

Якаў Гузік мэрам-бы сумеўся, але хутка ўраўнаважыўся і адказаў:

— Паколькі будзе датычыць майго погляду, я ні перад кім яго ня ўтаю. Добра... Склікайце... А Фанарнік таксама будзе выступаць?

— Калі прыедзе да гэтага часу, запрагом і яго... Але наўрад ці ён вернецца да суботы.

— Я думаю, павінен вярнуцца...

Яны яшчэ нейкі час пагутарылі і пад гук сырэны пакінулі кантору.

## VI

Усе, хто цікавіўся дабрабытам заводскага жыцця, мог зауважыць здольную гаспадарскую руку Якава Гузіка. Яна, гэта рука, дзе ні прыкладалася, пакідала заметны сълед. Усіх захапіла яго дбайнасць—хоць-бы на завадзе знайшоў хто на дзядзінцы закінуты кавалак жалеза,—ані. Вароты ўшчыняліся акуратна, у вокнах зьявіліся шыбы. Да агульнага шолому шківаў, да стуку малатоў і скрыпу напільнікаў дзялучыўся стук сякер, абчэсваўшых дрэвы для новага будынку пад склад. Над гатовымі вырабамі распасцёрся новы брэзент, баронячы іх ад дажджу... Па майстэрнях сярод рабочых лайшлі чуткі, што Якаў Гузік атрымаў ліцэнзіі на новае

*644681*  
абсталаляванье заводу. Намякалі на конвэр... Многім выразна кідалася ў вочы аднаўленыне заводскага жыцьця...

Але рэзкім няладам тучэлі цішком і адмоўныя да Якава Гузіка ноткі. Ён гэта заўважваў, бываючы ў заводзе щі седзячы ў канторы...

А перад вытворчаю нарадаю яму данесылі, што некаторыя з рабсчых зьбіраюцца яго «крыць». Нават, падказалі яму, іэрам-бы сам загадчык, Фанарнік, мае выступіць з нязгоднымі Якавінаму пляну думкамі. Якаву Гузіку запрыкыла, але ён стараўся адагнаць ад сябе сумніўныя думкі. Няхай пакрытыкуюць, каму хочацца, паслья змоўжнуну. Не павінна-ж так стацца, каб той, хто яго ставіў на месца, верыў больш словам, чымся дзелу. А гэта дзела, як-ні-як, ужо здабыта нагэтулькі, што хопіць супроцьпаставіць безадказнай гутарцы. Той гэта будзе адмаўляць, каго ўжо нічым не пераканаеш. А чэсны...

Якаў Гузік не хацеў працягваць гутаркі на гэту тэму, калі зайшоў у заўком да Яўселя. Ён зразу перайшоў да дзелавых пытанняў. І, пэўна, за гэтым на Яўселя зрабіла моцнае ўражанье паведамленыне Якава Гузіка аб узяцці новага заказу на плюгі.

— Справа пасуваецца,—не съярпей Яўсей.

— Іначай не павінна і быць,—упэйніў Якаў Гузік.

І каб хто яго бачыў у момант выйсьця ад Яўселя,—зуважыў-бы што ў Якава Гузіка пэўнасць не ў адных словах. Яна кіравала яго роўным, цвёрдым ступам, напружаным узрокам ваччу, парыўнымі рухамі рук. Якавіна постаць выглядала стальлю, ад якое адскочыць і шрот. Гэту асаблівасць адчувалі, вядома, і тыя, хто зьбіраўся яго абстрэльваць. І, дзякуючы гэтаму, нейкай надзвычайна выразнай асабаю выдзяляўся у гэты дзень Якаў Гузік на фоне разьюшанага працэсу работы... Молат у руках здараўеннага Палікара Скрынкі пры падыходзе Якава ападаў на чырвоную паласу жалеза куды мякчэй звычайнага. А рука Самуся рухлівей падляцела да казырка шапкі. На яго твары нельга было прымеціць і каліва нядбайнасці. Але што тайліся ў Палікаравым ды ў Самусёвым нутры—цяжка было адгадаць. Усё-ж Якаў Гузік не ўтай гардлівага пачуцця, калі ўгледзеў

шчыльна прычыненая вароты і падмецены двор. Як-ні-як, а яго ўплыў мае месца. «Па работе—няхай што-хощь, але за працаю ія можа быць вышэйших ад яе інтэрэсаў. Ці-ж трэба ў гэтym каго пераконваць?»

Гэтая думкі ён выразна падкрэсліць на вытворчай нарадзе. Можа каму і не спадабаецца—што-ж парадзіш? Гэткі ўжо закон працоўнае культуры... Той, хто ўпарты не згадацацьмецца з яе вымаганьнямі, няхай зоймецца «крышцём»... «Ды цікава, за вошта ўсёткі мерацца мяне «крышь»? Няўжо двухтыднёвая служба намеснікам ужо кальнула каму-кольвечы ў вочы? А мо' я застаранна ўзяўся праводзіць дысцыпліну? Ці, наогул, занадта пільнай зьяўляеца мая гаспадарнасць? Цікава!»

Якаў Гузік павольна ўхмыльнуўся, думаючы аб заўтрашнім. Што-б яно вызначала? Аднак, ён ніяк не чакаў таго, што паднесла яму жонка, стрэўшы яго на парозе.

— Вось, маеш,—казала яна:—ты быў праў...

— У чым?—зьдзівіўся Якаў Гузік, вытарашчыўши вочы на жонку.—Аб чым рэч?

— Ужо ты стаеш лішнім з тваім намесніцтвам. Толькі з паўгадзіны таму, як Сымон Кошык ліў на цябе памыў і гразіў скорпіёнамі... «Мы,—кажа,—яго ўвядом у рамкі. Гаспадар знайшоўся! Рэформатар! Ён у нас не разгоніца... Машынка закручана, глядзі... На нашым баку і Фанарнік, і... А ты,—кажа мне і пальцам ківае,—не ганарыся так сваім станам—не надоўга... Мы яму рыхтуем такога...

— Што ты кажаш?—уняверыгўся Якаў Гузік.

— Увесь двор, кажу табе, зъбегся... Такое прыстаўленыне, што ведаеш; гэтак прыкра, гэтак...

Якаў Гузік матнуў няхайнай рукою, але балюча скрыгнуў зубамі. «Значыць, яно не здарма,—падумаў ён, адышоўшыся к вакну:—значыць; я мяшаю».

Перад ім паважнаю хадою папаўзла стужка чатырнаццаці дзён яго намесніцтва. Выпадак за выпадкам, здарэньне за здарэньнем малівалі яму вобраз натужнай клапатлівасці ў гаспадарні над заводам. Кожны крок, маленьki паварот, усякі рух, кожнае выказане слова, нават узрок—ён праверый, перабраў, пракрытыкаваў. І—нічога! Нічога гэткага,

каб хоць за вошта можна было зачапіцца, не знайшоў. Якія былі заувагі—усе яны мелі характеристар таварыскіх гутарак; нават не наслі выгляду зауваг, а больш схіляліся на параду або і на просьбу. Ніводнага ўзыску не зрабіў, намёку ня даў на гэта, хоць даныя настойна таго вымагалі... Тут ужо ён уступіў сваім намерам, сваёй тактыцы і цвёрдасці дысцыплінарных вымоганьняў, свайму праву намесніка... І, здэшча, усё абыходзілася ціха, спакойліва. Праца зауважна папоўнілася ўнёсам у яе пачуцьця шчырасці. Гэтак мэрам-бы руцеўшыя, сывісьцеўшыя варштаты—падмазаліся алеем і рушылі мяккім плаўкім бегам... А тымчасам...

Бліснуўшы перад ім вобраз Сымона Кошыка адцягнуў зашмаргу задумаў. Якаў Гузік бачыў у скудлачаны доўгі хвост Сымонавай непашчаны да работы. Каму, як ня Сымону Кошыку, абвяшчаў Фанарнік публічныя выгавары: за спазненічні на працу; за паломку варштату; за п'янства, нарэшце... Колькі разоў бараніў яго перад адміністрацыяй прэдзаўком Яўсей? Па сваёй дабраце, Яўсей браўся выправіць Сымона... І каб узіў да апытаў усіх рабочых, няведама, ці хоць каторы быў-бы на Сымонавым баку... Ну, але-ж... Сымон Кошык пайстае на яго, Якава Гузіка, і грозіць, грозіць... Якое ён мае права на гэта?

Мімавольна аднялася ад падлогі Яакавіна ната і грузна апусцілася назад: па пакоі пранёсся гулкі стук.

— Што з табою?— запыталася Якава жонка.

— Нічога, давай абедаць...

## VII

Вялікая, прыбраная ў плякаты і портрэты залія заводзкага клобу ўжо гадзіну упускала ў сябе рабочых. Яны съязжаліся ў яе непарыўным касыніком. Усё большы лік чорных палосак укропляўся ў белыя рады доўгіх лавак. Часьцей мітусілася чырвоная заслона над нелапою сцэнаю. Выразнымі буйнымі літарамі зазывалі аншлагі: «Павялічвай вытворчасць працы!». «Паднімай якасць продукцыі!». На сценах, адзін перад другім, павярнуўшыся тварам да лёзунгаў, віселі ў рамках Ленін і Сталін. У іх сабраным у адну

хропку узроках гарэў прызыв да ўпартага, стараннага будаў-  
ніцтва Савецкае краіны... Ніводзін з тых, хто пераступаў па-  
рог клубу, не абмінаў кінуць узрокам на правадыроў рэвалю-  
цыі. Кожны, таксама прачытаў надпісы. Але дапамінак, які  
яны давалі, тут-жэ тануў у рэзвых спрэчках аб іншых пы-  
таннях. У напушчаным ад цыгар дыму бляднела выраз-  
насьць літараў і разъбягаўся іх сэнс. Адчувалася агульнае  
хаценьне—хутчэй пачаць нараду. Руплівія бегалі на сцэну,  
вярталіся назад, штосьці паведамлялі другім... Ужо мінула  
гадзіна пасля прыурочнага часу, а паседжанье не адchy-  
нялася. Якаў Гузік усякім думаў аб прычынах гэтага. Ён  
чула прыслухоўваўся да кожнага слова, якое гучэла каля  
яго. Яму здавалася, нібы многіх увага зьвернута ў яго бок.  
Прынамсі ён падметіў гэта ня раз. Вунь, справа ад яго, у  
купуску, Паікар Скрынка згуртаваў грамадку з некалькіх ча-  
лавек. Стаіць гоман, рогат, ідзе аглядка ў бакі. А воньдзе  
дырыгую рукамі перад трывма рабочымі Сымон Кошык... Ня-  
цяжка здагадацца, што гэта рэпэтыцыя перадстаячых вы-  
ступленняў. Напэўна... Трэба мець навоку, іначай:::

Але ў Якава Гузіка сабрана досьць пораху, каб адстрэ-  
ліцца па ўсіх бакох. Ён падгатаваўся да ўсякіх нячаканась-  
цяй. Ніведама, як далей, а пакуль у яго слабага месца няма.  
Няма—ён выпрабаваў сябе, праверыў... Вось няхай адно...

Якаў Гузік намерыўся яшчэ раз прааналізаваць сваю ня-  
доўгую працу і паводзіны, свой пабудаваны на наступнае  
план, але быў спынены датыкненнем чыесьці руکі.

— Гатуешся? — запытаў падышоўшы.

— Ах, гэта ты, Лазарь? — адказваў Якаў Гузік:— Я га-  
тавы!— дадаў ён.

Лазар, майстар сълясарнага цеху, сярэдняга росту муж-  
чына, блёндын, з мілавідным тварам, прысеў побач Якава  
Гузіка.

— Гатуйся, а то будуть «крыць»! Цэлай шайка сабра-  
лася...

— Завошта, цікава, скажы мне?— запытаў Якаў Гузік.

— Або я ведаю... або хто ведае... або яны самі веда-  
юць?:— паціснуў плячыма Лазар.— У многіх-жэ так, дзе

ўпускаюць рукі ці розум, там выручае язык... Не здарма ж кажуць, што язык без касыцей... Так і гэта...:

Лазар нахіміўся да Якава Гузіка, каб казаць яму далей, але раптсўны званок яго перабіў.

Калі яны з Якавам падняві вочы, шарганулі вяроўкі і заслона агаліла сцэну. Усе мігам змоўклі, гледзячы на пастаўлены сярод сцэны столік, за якім стаяў Яўсей.

— Прашу супакоіцца,—праказаў ён, і яшчэ раз пазваніў. У залі зрабілася зусім ціха.

— Каб весылі наш сход, трэба выбраць прэзыдыум. Каго?—падаў ён са сцэны. «Кавадлу! Сурэшку! Скрынку! Садовіча!»...

Дзесяткі выклікаў, маднейшых і цішэйшых, танчэйшых і грубейшых, градам па даху, лінулі да Яўселя. А съледам некалькі чалавек, у tym ліку і Якаў Гузік, накіравалі вузкімі праходамі к сцэне. І не пасьпелі яшчэ ўсе ўладуваща каля стала, як Яўсей агаласіў:

— Слова для дакладу аб пэрспэктывах гаспадарчага стану заводу мае таварыш Гузік.

Відаць было, што для Якава гэта сталася перадчасным, бо ён раптоўна ўзыняўся з крэсла і паглядзеў на Яўселя. Той нешта яму сказаў і сеў...

Праз момент ужо Якаў Гузік стаяў з правага боку стала, на адкрытай сцэне і выкладаў сваю прграму працы і плянай. Ён гаварыў павольна, з націскам на частых словах, пекрасаваючы некаторыя сказы двойчы. Раз-по-разу ён зазіраў у большыя да меншыя паперачкі, якіх цэлы жмак трymаў у руках і ўсё яшчэ дабаўляў з кішэні. Прыводзіў шэраг лічбаў...

Гутарачы, ня мінаў акідаць узрокам залю. І заўважаў, што яго пільна старанна слухаюць. Сотні вачэй—накіраваны праўцом яму ў твар. Ловіцца кожнае яго слова. Кожны падкрэслены ім сказ выклікае прыметныя калыханыні ўсія залі. Гэта надавала яму настрою, хэнці, захаплення. Ён нядбайна прапускаў бяз увагі рэдкія выгукі супроць яго, што іх кідалі дзесяці з задніх лавак і налева ад яго—з пярэдніх. Ён адчуваў, што яго прамова мае значны ўплыў на рабочых і

акрэсльвае іх пэўны настрой. Апошні наўрад ці спрыяцьме яго няпрыхільнікам!.. Ужо відаць—гэта...

Захоплены прамоваю, Якаў Гузік не пачуў, як Яўсей падаў папераджальны званок. Тады бліжэйшы да яго, рагавы сябры прэзыдыуму, тузануў яго за рукаў.

— Ужо тэрмін? — запытаў Якаў Гузік у Яўсея, пераравашы казаныне.

— Акурат, нават пяць хвілін болей...

— Дык я канчаю...—абярнуўся ён да залі.—Значыць, пераказваю, нам патрэбны, паперш усяго, старанныя, уважлівия, дбайнія адносіны да працы. Гэта асноўнае. Бяз гэтага немагчыма наладзіць ніводнага працьвітства, бяз гэтага нельга чакаць раззвіцця прамысловасці, нельга пабудаваць соцыялізму. Бяз гэтага і не разаўещца і наш завод. Глядзе́ць на справу, як на чужую, адносіцца да яе, як да казёншчыны—гэта самы большы вораг соцыялістычнага будаўніцтва.

Сказаўшы тэта, Якаў Гузік павярнуў к сталу. За ім панясьліся гучныя воплескі.

— Хто мае запытаныні?—пераняў іх Яўсей выкрыкам да сходу:—падавайце на запісках... А таварыш Гузік,—абярнуўся ён да Якава,—зараз адкажа?

— Ці я ня было-б лепей злучыць у адно і адказы на запытаныні і заключнае слова?—запытаў Якаў Гузік.

Яўсей перапытаў сход—усе згадзіліся на Якавіну пропозыцыю.

— Дык зробім перапынак, пакуль таварышы пададуть свае запытаныні, а тады...

Ралтоўна прайшоўшым гулам сход компенсаваў і гэту Яўсееву пропозыцыю.

## VIII

Пасыля перапынку пайшли спрэчкі. Адзін за другім выходзілі на сцэну прамоўцы і на ўсе лады абгаварвалі Якавіну прамову. Яго імя вярцелася і перавёрталася на ўсе лады. Яго думкі і пляны перастаўляліся з месца на месца, папаўняліся, крытыковаліся. З першага пагляду ладзілася гэтак, нібы кожны сказ новага прамоўцы быў пажаданым дадаткам да

яго пляну. І Якаў Гузік са здаваленем, са самаўцехаю выслухаў каля пяці чалавек. Але раптам тон агаварэння зьмяніўся. На сцэну вышаў Паўлік Скрынка.

— Мы не павінны спыняцца на Гузікам пляне,—пачаў ён сваё слова.—Якаў Гузік мала чым сябе зарэкомэндаваў, каб мы маглі паверыць у рэальнасць яго вылічэння... Болей таго, мінулыя два тыдні яго работы паказалі, што нашаму заводу нельга пакладаць надзею на новага гаспадара... Адна реч—падніць з зямлі жалеза, а другая...

Якаў Гузік нэрвова закоўзаўся па крэсьле.

«Гэта-ж жывая, злосная напрасльна, брахня; гэта безадказная балбатня», праказаў ён сам сабе. Палікар Скрынка вынёс сваю беспадстаўную варожасць і труціць ёю здаровыя сэрцы! Няўжо гэта нікому не карціць? І чаму такі Яўсеі даўзваляе яму разводзіць атрутлівую дэмагогію? Няўжо ён пасыпей зьняверыца ў Якаве Гузіку? «Калі чаго добра, дык я сам»...

Перад Якавінымі вачымі мігнуўся на зьмену Палікар Скрынцы Сымон Кошык. Тыя самыя слова, што кідаўся імі Скрынка, паляцелі і з вуснаў Кошыка. Іх нельга было чуць бяз вострага хвалявання, бяз злосці і суму...

І Якаў Гузік дэманстрацыяна сышоў са сцэны. Ён прытуліўся ў цёмным праходзе за грудаю дэкорацый і прачакаў, пакуль скончыліся спрэчкі... Ён выйшаў назад на сцэну тады, калі апошні прамоўца канчаў сваё слова. Якраз яно было прысьвежана ў яго абарону. Лазар, які гэты слова трymаў, рагуча і востра накідаўся на «бездаказных балбатункоў», агалляючы іх беспадстаўнасць.

Гэта Якава Гузіка некалькі ўзбадзёрыла, прыдало яму сымеласці. І калі праз пару хвілін ён узяў апошнія слова—дасталося ад яго кожнаму па заслугах. Замоўшшая залі лавіла слова ў слова Якавін адказ на напады. Было вачавідкі, што сымпаты щалкам на яго баку. І цікава, дзе-ж прытуліліся яго крытыкі? Няўжо ім усяго трэба было, каб лішні раз укалоць Якавіна нутро?

— Як і ў даўладзе,—заключыў свой адказ Якаў Гузік:—я стаю на адным: з Палікаравым языком мы далёка ня зойдзем. Тыя, хто з ім, ня ёсьць творцамі гаспадаркі. Іх час-

прайшоў. Зараз час людзей справы, работы, людзей шчырае, съвядомае працы, а ня пустых балбатуноў.

Якаў Гузік не спадзяваўся, што ў яго мaeцца гэтульк пэнту і натхненныя, якімі аддалі яго апошнія слова.

Тыдні два-тры назад ніхто-б ня мог чакаць ад яго падобнага красамоўства. А сёньня—сёньня выяснялася, што ў Якаву Гузіку хаваюцца нязвычайнія здольнасці прамоўцы. Ён можа, дзе трэба сказаць і сказаць не абы як. Нават зацікавіўся яго выступленнем увесь прэзыдыум. Яўсей — дык той быў поўнасцю усыщешаны. Ён задаволена сказаў свайму суседу: «Маладзец Якаў, абрэзаў языкі, каму сълед».

Але самому Якаву Гузіку было ня па сабе. Нарада пакінула няцікавае ўражанье... На сэрцы застаўся прыкры асадак ад чутага і бачанага. Яму не хацелася верыць, што ўсё рабілася само сабою, бяз усякіх хітрыкаў. Ён сам заўважыў на Яўсеевым твары хітрую ўхмылку, калі прачытаў ліхамысныя запіскі. Міжвольна думалася Якаву: «Назнарок выцягнуў Яўсей мяне на абгавор сходу. Бо ці можна ў два тыдні сказаць што-кольвецы аб праробленай рабоце?»

З гэтym настроем Якаў Гузік кінуў сцэну і прэзыдыум. У праходзе да выйсьця ён пачуў гутарку аб рэзолюцыі па дакладзе, але ня спыніўся. Перад яго ваччу міганула з дзесьтак рук і зынкла за форткаю ўшчыненых дз'яўрэй. Наступнае глядзела на яго поўнай нязыразнасцю. Як-жа далей разгортваць працу? «Заставацца простым выкананіцам Фанарнікаўых загадаў і толькі? А думкі, намеры, хэнць і жаданье запраторыць у нутро? і на другой нарадзе падпасці абстрэлу за бясчыннасць? —Не! лепей вярнуцца да варштату і адзнаць, што ты нешта творыш... Лепей... — Якаў Гузік спыніўся перад сходамі. —Ды што я? Трусиць перад кучкаю безадказных балбатуноў? масы рабочых за мяне. Ня было-б таго, ці гэтак-бы слухалі маю прамову! Ці пляснула-б мне хонь адна рука! Дарма! Я не дазволю перад кожным каменчыкам на дарозе сыходзіць у бок. Гэта будзе ня праца, ня творчасць, а ломка, зынішчэнне».

Якаў Гузік заварачваў на вуліцу, калі з адчыненага вакна клубу пачуў заключаныя воплескі.

Якавіна рука кратала закрутку брамы, калі над яго вухам  
і фразычэла:

— Таварыш Гузік?

Ён зьбянятэжана адхіліўся і ўгледзеў перад сабою Яўселя.

— Чаго ты ўзлаваў і не дачакаў канца нарады?— запытаў  
Якава Гузіка.

Той хвіліну памаўчаў, пасъля адказаў:

— А чым канец цікавей пачатку?

— То та і ёсьць, што цікавей... і вось чаму... Ха-ха-ха!

Яўсей весела смыяляўся.

— Пакрылі, ведаеш, крыжуную на ўсе сто процентаў і так... Ужо не пасъмлюющь другі раз... Ты думаеш дрэнна, што мы зрабілі нараду,—ніколі. Гэта навука брахуном... Будзеш бачыць... Давай пройдзем на хвіліну...

Яны рушылі з месца.

— Усё-ж мне здаецца,— пачаў на хаду Якаў Гузік:—што... гэтым іх не правучыши... Мне здаецца, тут павінна падыхаці з іншага боку... Кожнаму, хто мае здольнасць і старавіннасць да працы, павінна быць забясьпечана поўная мажлівасць гэтага. Мне здаецца, што мы пра гэта занадта многа гаворым... Ці не пара было-б пільней узяцца за працу..

— Чакай, чакай,— пераняў яго Яўсей:—Ты перагінаеш палку... Мы супольна будзем соцыялізм... А таму ўсе, як адзін, мусім быць у курсе гэтага будаўніцтва. Нельга абсякаць рабочую ініцыятыву... Толькі...

— Толькі ня можна, таксама, зьбіваць з дарогі наладжанае працы... Мне здаецца, што вельмі шкодна реальны ініцыятыве ставіць упоперак дзесяткі неправераных доказаў... Вось сёнешняя нарада выразна паказала, куды-б мы зайшли, каб згадзіліся з Палікам Скрынкаю або Сымонам Кошыкам... Удумайся адно, як ён становіць сваё пытанье... Па ягонаму выходзіць, што мы не павінны мець жаданага рэжыму на прадпрыемстве. Кожны, як захоча, гэтак мусіць рабіць. Што-ж тады выйдзе? Да чаго мы дойдзем?

— Я згодзен, таварыш Гузік, з тым, што наіншчэ шмат давядзенца лапрацаўца над выхаваннем культурных адно-

сін да працы... Перад намі у гэтым напрамку стаяць агромістыя задачы... Але браць пад сумненъне ўсіх і ўсё і апушскаць руки...

— Так, цяжка падняцца рукам, па якіх б'юць кіем... Я з вялікім натхненнем ішоў на гэтую працу; я з усёй шчышрасыю ёй аддаюся; не даражу здароўем і часам, абы ляпей наладзіць вытворчасыць, шырэй разгарнуць прадпрыемства, удасканаліць абсталяванье, а мне кідаюць мянушка... «гаспадар»... Ты толькі ўдумайся ў сэнс і вымову гэтага слова... З якою агідай ў твары выказвае яго Палікар Скрынка ды яго сябры... «Гаспадар»—тэта перашкода гультайству, нядбаласыці, абыякасіці ў адносінах да працы. А паіхнаму—таго не павінна быць... Ці-ж можна дазволіць сабе дайсыці да гэткае апушчэльнасці? Дбалае гаспадараўне, бачыш ты, зычыць дакорам, тіроніяй... Н-не-э, не...

Якаў Гузік ращуча замахаў рукою і больш пэўна начаў адбіваць крокі. Яўсей ня меў чым яму супярэчыць. Абодва нейкі час памаўчалі. Але кожны адчуваў патрэбу далейшае гутаркі. Зачэпленае імі пытанье інтыгавала абодвух. Бяз поўнага яго высьвятлення нельга і кроку ступіць у справе гаспадараўне над заводам.

Загінаочы за рог вуглавога дому, і Якаў Гузік і Яўсей, як згаварыўшыся, у адно слова проказалі:

— Мы павінны...

Атрымалася нячаканым і вясёлым.

— Кажы, ну,—падаў Яўсей.

— Кажы ты,—передаваў яму першынства Якаў Гузік. Аднак ніводзін не пасьпей вымавыць і аднаго сказу, як да іх данёссяся рэзкі томан з процілеглага боку вуліцы. Яны настаражыліся.

— Паліараў голас,—шапнуў Якаў Гузік Яўсею.

— Няўжо?

— Я табе кажу... Во, чуеш.

— Яны прытуліліся да шэрае съцяны будынку і сталі прыслухвацца.

— Вось зараз ён пачухае тылак,—казаў Палікар Скрынка двайм сваім спадарожнікам:—Яму гэта гаспадараўне воме-

там вылезе. Знайшоўся!.. З гразі ды ў князі... Гэта табе, галубчык, не бывалашняе... Трэба забыць...

— Не, ты яго, Палікар, шамастацку пакрыў... Паглядзі, ажно ня ўстоіў і сышоў са сцэны... Го-го-о! Міла было глядзець... Абіў усю пахвальбу... — падхвальваў Палікара Скрынку чыйсьці голас.

— Я яму вольна дыхнуць ня дам... Ня я буду, калі ня выжыву яго з заводу... Не пасобіць нічога і Яўсей...

— Зазнаўся, сукін сын... Ты паглядзі, пройдзе майстэрнямі, дык як стары гаспадар... Жыла!.. Вось і заўчора—паходзіць да мяне і зразу: «у вас недагледжачы варштат», і бярэ, ведаеш, анучку ды пачынае пры ўсіх падчышчаць... Ласыне гэта таварыскія адносіны да нашага брата—рабочага. А запытай Самуся, штодзень, сукін сын, падсочвае за кожным; ці не спазыніўся на хвіліну-другую...

— Начальнству падлагодніваецца... Бяз мыма лезе... Гс, цяпер пайшоў народ!..

— Праўду, Палікар, кажаш;—трэба гадаў асякаць... Няможна даваць зазнавацца... Барані божа...

— Не зазнаеца... Калі не паможа словам, дык...

Далейшыя слова гутаркі скраў раптоўны стук брамы ў суседнім дому.

Якаў Гузік парытун адхіліўся ад сцяны і намерыўся ісці ўсьлед зьнікшым Палікару з падарожнікамі. Яўсей яго перапыніў:

— Куды ты?

— Цікава даслухаць... Ці чуў ты? Вось, браток, і разгортвай работу!.. Ах! Ты ведаеш...

Яўсей узяў Якава Гузіка пад руку і завярнуў назад...

— Ці-ж варта прыслухацца да того, што шэпчацца па куткох, украдкам, з боку людзей... Я табе кажу, што падобныя людзі ня ў моцы выйсці з рамак балбатуноў...

— Няпраўда, Яўсей... Наша нарада паказала... што мы ня можам або ня хочам падтрымаць на належнай вышыні аўторытэту тых, каму даручаем адказную працу... Праз гэта многае губіцца...

— Недаверак, скажу табе... Якаў... Кінь... Табе даверылі—тримай...

Яны пароўняліся з дваром Якавінай кватэры. Якаў Гузік прасунуў руку за зашчапкаю.

— Ды я... не падамся пустой дэмагогіі... Я ня сыйду займа здароў са шляху творчае працы... Намесынкам, загадчыкам ці калія варштату—я роўна шчыры работнік... і мяне ня любіць той, хто ня ўмее і ня хоча працаваць...

Стукнула зашчапка, і дэзыверцы, як на спружынах, адскочылі ад вушака.

Якаў Гузік працягнуў Яўсею ружу.

— Заўком павінен быць на майм баку.

— Якаў... ці-ж можа фабзаўком ісьці супроціў уздыму машае вытворчасці?

— Мне здаецца, мі ў якоі чыне.. На гэта ён ня мае права...

## X

— Я чуў, таварыш Гузік, што ў вас тут гібель непараizuменыня?—перайшоў Фанарнік да дзелавое гутаркі...

Якаў Гузік павярнуўся да адчыненага вакна і працазаў:

— Ёсьць... Ніяма чаго хаваць...

— У чым-жя справа? Вы хіба не патрапілі?..

— Так,—хапіўся Якаў Гузік за Фанарнікаў сказ:—не патрапіў... Я мерыўся ў адно, а пацеліў у іншае...

— Як гэта?

— Ды так... Я паспрабаваў крыху націснуць на нашу нядбайнасць, як атрымаў адбой... Не падабаецца некаторым...

— А ласце на нашым заводзе гэта наглядалася?

— Таварыш Фанарнік, вы хіба ня бывалі ў нашых майстэрнях?..

— Вы за мяне...

Фанарнік пачырвaneў і рушыў з-за стала...

— Вас ня было і, бязумоўна, я мусіў за вас...

— Так, гм... ці надоўга...

— У скрыжаваным тупаныні па канторы іх абаіх. Фанарнік зьнянацку наткнуўся на Якава Гузіка. Абодва папрасілі адзін у другога прафачэння і разышліся на значны адгон.

— Я ня ведаю, чым я вам замінаю?.. — праказаў Якаў Гузік і азірнуўся да дзывярэй.

У гэтых момант у кантбуру ўбег майстар сълясарнай Лазар.

— Я болей не могу так... Гэта чысты крымінал... Як на-  
знароў... Учора зламалі варштат, дык даў выгавар. А сёньня  
прыходзяць з эркаі і авбіавачваюць у грубых адносінах да  
рабочых... Я пытаю ў вас аднаго, таварыш Фанарнік, ці мы  
павінны ламаць машины з падзякай, ці нам... Я болей не  
мугу так; я прашу зьняць з мяне абавязкі загадчыка май-  
стэрчі...

Фанарнік крыху памаўчаў, паслья адварнуўся да Якава  
Гузіка і праказаў:

— Пайдзеце з таварышам Лазарам і выясьніце ў чым  
рэч...

— Давайце ўсе разам пойдзем,—пазваў Фанарніка Якаў  
Гузік.

Фанарнік падняў вочы ўгору, паглядзеў крыху на замусь-  
леную люстру пад стольлю і адказаў:

— Я маю больш важныя справы, таварыш Гузік. Мне да-  
нядзелі трэба прадставіць падрабязны плян пэрспэктыўнага  
развіцця нашага заводу... Я буду прасіць вас...

— Але-ж вы ўжо болей трох тыдняў, як ня былі ў заво-  
дзе... Я хоць пакажу вам тое, што ў вашу адсутнасць завёў...  
Ці ўхваліце вы, ці можа...

— Я згодзен з усімі вашымі новаўводамі, але-ж павінны  
зразумець, што на мяне ляжыць...

Фанарнік нэрвова падбет да пісьменнага стала, адчыніў  
шуфлядку і пачаў выцягваць з яе кіпі папер. Яго вочы  
пугліва бегалі па дробным шрыфту зялёных і сініх літар, па  
ніроўных радкох рукапісаў. У тоўстых, мазалістых руках  
камячыліся дакладныя запіскі, проекты, пляны, разважаныні.  
Па ўсьцішанай канторы хадзіў разьюшачы шам і шорпат  
папяровых лістоў.

Якаў Гузік з-пад ілба сачыў за ўсім гэтым, нясупынна  
тралупскаючы тварам нецярлівую ўхмылку. Побач яго стаяў  
Лазар. Гэты натужна чакаў, чым кончыцца цягучая, густая  
маўклівасць, і азіраўся ў вакно. Ён перапалохаўся, калі

раптам Якаў Гузік мерскануў яго за полу і пацягнуў да вайсьца.

— Вось табе прыклад уваті,—праказаў ён да Лазара за дэзвярыма:—А пасьля скажа, што без яго я чи мусіў...

Лазар згодліва паківаў галавою.

— Я разумею, таварыш Якаў, што табе вельмі цяжка ў гэтых умовах працаваць... Толькі скажу адно—цябе рабочыя паважаюць... Я пераканаўся цвёрда. Бачыш, як праводзілі тваю прымову на нарадзе? Як прагліва лавілі кожны сказ твойго заключнага слова?.. Ды ў заводзе на кожным кроку можна чуць шчырыя спагадлівыя водгукі аб тваім кіраўніцтве. Не патурай на адзінкавыя выступленні... Гэта выключнасць... Гэта большкі, якія лёгка загояцца самі сабою. Зусім іншае са мною мне трэба пакінуць сълясарную... Я не могу далей.

— На гэтыя большкі трэба добрага хірурга, таварыш Лазар,—не згадзіўся Якаў Гузік.—Пакуль яны загояцца, многа крыві атруцяць... Глядзі, вось, ці гэта лад, каб сярод работы майстар пакідаў майстэрню і бег прасіць дапамогі: Ласяне можна ўносіць падобныя перабоі ў працы?..

Абое да таго захапіліся гутаркаю, што не зауважылі, як падышлі да варот заводу. Угледзеўшы іх здалёк, Самусь адчыніў дэзверцы і стаяў на-выцяжку. Лазар паглядзеў на яго і штурхануў Якава Гузіка.

— З якога гэта часу?—шапнуў ён.

— Гэта?..

Якаў Гузік абарваў сказ на слове: ім перагарадзіў дарогу прадзаўкому Яўсей.

— Ідзяце?.. А я накіраваў па вас... Дзе таварыш Фанарчик?

— Сухасць у яго голасе зацікавіла Якава Гузіка.

— Чаго ты па нас?

— Рабочыя прасілі; яны наладзілі сходку і хочуць акрэсліць да вас свае адносіны.

Для Якава Гузіка Яўсеева паведамленыне было нечданым. Яго заінтрыгаваў і ў той-жа момант нашарохаў сход рабочых. «Штоб-то было?» кальнула думка. І, падгаляяны ёю,

Якаў Гузік хутка зашагаў да заводу. Лазар пайшоў за ім, а Яўсей заднім...

Яны былі каля дэзвярэй у завод, як на дзядзінцы паказаўся Фанарнік. У чатырох, адзін за другім, яны ўвайшлі ў майстэрні заводу і кучкаю згрудзіліся ў праходзе паміж фразэровачнай і стальнярнай. Прайсьці ўглыб было нельга: перад імі тоўпіўся мітынг, слухаючы імпрывізавачага прамоўца гукаў:

«Я съведчу ад усяго нашага цэху, што Якаў Гузік—найлепшы таварыш. Ён ні разу не пераступіў мяжы таварыскіх адносін... Нам трэба раз назаўсёды сказаць—досі тузаць нашу адміністрацыю за няма чішто. Паводзіны некаторых з наших таварышоў павінны быць выпраўлены... Што гэта—служба агульнай справе, ці дзяльба чужога?».

Яшчэ ня сціхлі з боку рабочых гукі адабрэння яго словам, як чарговы прамоўца з тымі-ж палкасцю і рашучасцю бараніў Лазара: «Ніхто ня скажа бяз задній думкі, што Лазар—дрэнны гаспадар. Ніхто, за выключэннем рэдкіх ядынак, не паскардзіцца на яго адносіны да нас. Трэба адкрыта сказаць, што таварыш Лазар дрэнны майстар для дрэнных рабочых. Нельга папускаць разбазыранасці ў часе працы. Няможна патураць дурас্লівасці... Вы, таварыш, з рабоча-сялянскай інспекцыі, так і запішэце... Мы чі ў чым не вінавацім ні Якава Гузіка, ні Лазара Стукалкі». Апошнія слова прамоўцы зыліліся ў гучных воплесках сходу, які, съцяною павярнуўшыся да месца, дзе стаялі Якаў Гузік, Фанарнік, Яўсей і Лазар, гукалі «брава»...

— Я вельмі рад, таварышы рабочыя, што вы...—зрабіўшы два крокі наперад, загаварыў гасхваляваным голасам Якаў Гузік...—У мяне че хапае падзякі, якую я мушу вам падаць за вашу ўвагу... не да мяне, не да Лазара, а да тэй працы, да тae спрэвы, на якую мы разам з вамі паставлены. Я веру...

Гучны, урачысты съвіст сырэны падхапіў яго слова і панёс высока, далёка па-за съцены завсёд'.

## НАПЕВЫ СЫРЭН

Прысьвячаецца трыкутніку завода „Комунар“—  
таварышом: Шулькіну, Левіну, Лаўрусеўчу

Прахор Шумкін съпешна зьбіраўся ў завод. На гадзінь-  
ніку паказвала палова сёмае. У кватэры было ціха: за  
съценкаю спала жонка з дзяцьмі. Прахор не хацеў іх разбу-  
дзіць і асьцярожліва, прытоенымі крокамі тупаў па пакоі.

На стале, пад белаю хусынкаю, ляжалі рэшткі ўчарааш-  
нія вячэры. Ён праверыў і пачаў адзявашца.

«Няма калі... Ужо там заскочу ў сталойку і вып'ю шклянку  
 чаю»,—прапусьціў ён у думках і зараз-ж крануў імі стано-  
вішча на заводзе: «Так, намячаецца зыніжэнне тэмпаў...  
Відаць, што ў кавальскім ды ў сълясарным цаху будзе нека-  
торыы прарыў... Патрэбны папераджальныя меры... Трывога!  
Так, у гэткім выглядзе, як я ўчора надумаў. Па цахох пусь-  
ціць піонэраў... з барабанамі, з аншлягамі праз плечы... Не-  
чакана, раптам, з уздымам—др-др-ба-ан-ан-ан!.. Павінна ўся  
рабочая грамадзкасць устаць на баявыя рэйкі... Імя «Ба-  
рацьбіта» абавяззывае... Два гады з перавышэннем. Ці-ж у  
асобны квартал дапусьціць прарыў? Нне-э... Трывога!..

Прахор усёй істотаю сконцэнтраваўся ў новым, надуманым  
ім, баявым пляне. Ращуча, з уздымным настроем ён павярнуў  
да дзвіварэй. І калі яго рука хапілася за клямку, усьлед да-  
нялося;

- Ты-ж галодны, Прахор... Можа вып'еш шклянчуку  
чая? Я зараз во згатую. Пачакай...
- Не клапаціся, Ганча, я вып'ю на заводзе...
- Абедаць чакаць?
- Я табе павяню... Ад'е!..

«Тут галоўная прычына ў нярухавасці щахавой адміністрацыі..: Раскелзalіся хлопцы... Гутарачкі, нядбайства..: Скончылі з другім годам пасъпешна, дык зараз, думаюць, можна і адлачыць... Опортунізм і з боку майстра кавальскага цэху і з боку сэкратара цэх'ячэйкі ліцейнага... Трэба вытравіць гэтую хваробу... Але і партколектыву патрэбна падцягнуцца... Так, трывога-а...»

Звонкі, выразылівы расцеў сырэны густым струменем гуку стрэў сэкратара Шумкіна ў адчыненых дзвіярох заводу.

Ён паскорыў хаду, забыўшы прычыніцу дзвіверы.

На вуліцы яшчэ шарэла, і белыя маҳрастыя коцкі інею прыгожымі карунжкамі ўбіралі голыя жароны дрэў, платы, распаўзяліся па съценах дамоў.

На ўсходзе, сталёвае марознае неба ўбіралася ружоваю істужкаю променю. Высокія каміны заводаў тырчэлі цёмнымі слупамі, уючы жмутовыя скруткі першага дыму.

Па аблерзлых тратувараах скрыпелі крокі съпяшыўшых на працу рабочых. Рыпалі варотцы ў дварох, стукалі брамы. У звонкім чыстым паветры чуліся адрыўныя перамаўленыні.

Перапеўваліся гудкі заводаў і фабрык. Чмыхаў густым парам, толькі што пакінуўшы станцыю цягнік.

«Комсамольцы ўчора паказалі сабе малайцамі. І ў ліцейным і ў такарным адчуваеца іх стараннасць... Пікеты... Зводкі..: Праверка... Ініцыятыва на спаборніцтва між асобнымі операцыямі... Новая скразная брыгада... Рабяты гараша энтузіязмам, працоўнаю энэргіяй... Але кірауніцтва цахамі няздатна ўтрымаць іх на належнай вышыні...»

Прахора перабіў паўторны гук сырэны.

\*

З-за вугла рагавога будынку вытыркла чорная шапка заводзкага коміну. Ён ганорна азіраў разложенія на шырокім прасторы корпусы цахоў. Сінечкі, рэдкі дымок стройна цёк угору, настрэчу сонечным праменям.

Управа стаялі выведзеныя съцены новых будынкаў. Недакончаныя, яны туліліся адзін да другога, хаваючыся ў густым пераплётах абеленых інеем рыштаваньняў. На рыш-

таваньнях ляжала цэгла, і стаялі нязынтыя щабры з вапнаю.  
Як напагатове—толькі зълезе сънег, як закіпіць далейшае  
будаўніцтва... і ў палове лета...

Прахор спыніўся.

«Гэта-ж будзе такая раскоша для заводу! Калі ў тым  
корпусе бляшаны цэх, а ў гэтым клюб, то становая?.. Ага?  
Сёньня ЦРК павічен даць адказ наконт гэтага... і Сокалаў  
паедзе ў Москву у...»

— Таварыш Шумкін!

Нечаканы окліч, пачуты ззаду, скамяніў сэкратара парт-  
колектыву.

Ён раптам абярнуўся і ўгледзеў дваіх комсамольцаў-сыле-  
сароў.

— Любашся новымі карпусамі?

— Так... Ідзэм... Ну, чым парадуецце, хлопцы? Як комса-  
мольскія ячэйкі змагаюцца за плян? Бэрка, Язэп?

— Як тыгры...

Вясёлы, бойкі і жывы Бэрка зрабіў рукою ўпэўнены жэст.

— Усе дваццаць чалавек, як на варце,—дадаў Язэп, сус-  
харлявы, але жылісты стройны блёндын:— Учора перавысілі  
заўчарашніе... Калі ўзяліся, калі... плян прасоўваем да кож-  
нага станку, самазакрапіліся, як адзін... Ведаеш, таварыш  
Шумкін, каб гэта тыдзень назад, яйправа ні на процант не  
адсталі-бы... не...

Комсамольцы-ы, на вас ляжаць вялікія абавязкі, памя-  
тайце-э,—дапсніў Шумкін і ад абоіх пачуў цвёрдае за-  
вярэныне:

— Памятаем, таварыш Шумкін... Перажанаешся, што  
ммы-ы...

Той-жэ жэст Бэркі закончыў яго сказ...

Комсамольцы пакінулі Шумкіна і ўпобежкі, мінаючы,  
сыпяшаючы у завод рабочых, скаваліся ў варотцах та-  
бельнай.

З заводу прац высокі дашчачы тын ляцелі сталёвыя пера-  
певы рознастайных гукаў. Шырокай хвалій абымалі яны  
кожнага, хто накіроўваў у завод, цягнучы яго ў асяродзьдзе  
творчых процэсаў соцыялістычнага будаўніцтва.

\*

Пры ўваходзе ў таварыши табэльнае Шумкіну перапяյу да-  
рогу Бобэрман. Жыцьцярады, рухавы, з неаастываючай  
ухмылкаю на худым твары, у доўгрукаўчай жукетцы, ма-  
лады помдырэктара тримаў у руках пак папер, паказваючы  
іх сэкратару партколектыву.

— Паверыш, Прахор, сёньня начаваў на заводзе... Абы-  
шоў цахі,— і во—дваццаць новых прапаноў. Глядзі! І ты  
знаеш, таварыш Шумкін, якія ёсьць каштоўныя... Люмін в  
такарнага цэху падаў:::

— Ну, а з тэмпамі якаво?

— Не згадуць... Не згадуць... Сёньня мне заявлі съле-  
сары такую штуку: сабрацца і праверыць асабовую на-  
грузку... Прыклад—Кузін і Бляхэр замест пяці шківаў аба-  
дралі па сем... і ящэ... Бэрэнбрас зараз выпрабоўвае Люмі  
наву прапанову... А гэты, вось, Крэпіч, ой... Вось ужо ўелася  
рвацтва—так і выглядае кулацкая рожыца а...

— Ты куды?

— Я зараз, толькі праверу, ці выкананы заяўкі на вугаль...  
Ага, у кавальскім цэху нагналі за ноч да дзесяці процентаў...  
Комсамольцы як узяліся, я табе кажу...

Бобэрман завярнуў у кантору, шыгнучы за сабою лан-  
цужок няскончаных сказаў.

Сэкрэтар партколектыву добрадушна ўсміхнуўся  
яму ўсылед і схаваўся ў праходзе табэльнай.

«Які энэргічны, усё-ткі, Довід! Золата, не таварыш! Увесь  
так і гарыць, рассыпаецца на частачкі... Для яго вытвор-  
часць—усё... Вось што значыць рабочая шчырасць і кля-  
савая съядомасць».

— Таварыш, Шумкін! Здароў!

Прахор азірнуўся.

Стаючы на хілкіх прыламаных лесках, культпроп заўкому,  
Радэвіч, наклейваў на съянне табэльнай доўгую стракатую  
авестку аб зылёце манэўранага штабу.

— Таварыш Шумкін, мы ўчора ўмовіліся...

— Аб чым?

— Чытай!

— Хто табе казаў?

Прахор зрабіў сур'ёзную міну, вельмі рэдка наведваўшую яго мяккі, гасцінны твар, і чадаўменна пакрупшы галавою.

— Ня памятаю. Ты выдумаў, Радэвіч.

Той ажно страсянуўся ўсёй посташцю, закалыхаўся на лесках, ледзь ня ўпаў і ўзынятым голасам, насунуўшы густыя бровы на выразныя шэрыя вочы, прагукаў:

— Ну, мы-ж згаварыліся, таварыш Шумкін. Я абвясціў гэта па щаход... Сэкратары ячэек гатовіць даклады... У ліцейчым назначылі на абедзены перапынак лятучае паседжанье цэхавога камітэту... Комсамольская ячайка татовіць вытворчы рапорт... Колькі разоў адкладалі. Месяц кончицца, а мы не зьбярэмся падвесыці вынікаў... Таварыш Шумкін...

Але бачачы, што сакратар партколектыву моўкі павярнуў ад яго, культирап заўкому паціснуў плячыма, разьвёў ружамі і з хвіліну паставяў у гэткай позе на месцы. Паслья раптам сарваўся, хапіў на плечы лескі і пабег за сэкратаром... Каля памяшканья заўкому Радэвіч нагнаў Прахора і ўпічліва заўважыў:

— Калі мы гэтага ня зробім, таварыш Шумкін, успомніш маё слова, што ня сумеем усачыць за плянам...

— Ты ня так сумяціся, Радэвіч. Пабольш систэмы і плянавасыці... Іначай...

\*

Грамадка рабочых пераняла сэкратара партколектыву пры дэзвярох памяшканья заўкому. У гулкай разьюшачай гутарцы да Прахора панісьліся дзесяткі рознастайных пытаньняў, пропозыцый, просьб, заяў. Ён не пасыпляваў выслушоўваць, неўпапад адказваючы і памыкаючыся прайсьці ў памяшканье.

Радэвіч задуменна ківаў галавою, пазіраючы ў бок ліцейнага цэху. З яго прыадчыненых варот ляцеў густы струмень цёплае пары. Над варотцамі вачавідкі таяў сънег, ападаючы до угімі цэплякамі з аголенай страхі.

Культпроп заўкому раптам аддзяліўся ад грамадкі рабочых з сэкрэтаром партколектыву і накіраваў у ліцейны цэх. Але не даходзячы да варот, спыніўся: з суседняга кавальскага цэху данёсься да яго зычны, разьюшаны гоман Радэвіч павярнуў направа.

Калі ён ачуўся ў кавальнем цаху, то ўбачыў, як на праходзе стаяла некалькі рабочых, жвава абгаворваўшых якосьці цэхавае здарэньне. Да яго даняслыіся воклічы, якімі рабочыя падэывалі да сябе. Двоє з рабочых ківалі рукамі.

— У чым справа? — даведаўся Радэвіч.

Але чакаць адказу было не патрэбна: ён бачыў, што справа ішла аб браку. Майстар цэху Аблоўскі трymаў у руках двухпудовыя ціскі, паказываючы на скошаную тубку.

— Гэта ўсё Ліндус нарабіў, во...

Аблоўскі паказаў на стос складзеных пры боку ціскоў і яхідна паківаў галавою.

— Ліндус, ну, а калі і я?..

Бялявы ад злосыці, з пакошанымі вачмі каваль сур'ёзна паглядзеў на Радэвіча.

— Я бачу, Ліндус, што ты да нядобра гапрацуешся. Да-апрацуешся-а... Твайму рвацтву ды прагулам рашуча прыдзецца палажыць канец...

Радэвіч паківаў пальцамі.

— Ну, і што-а?...

Каваль адварнуўся і пашоў да горна...

— Вот і вазьмі яго!—заўважыў малатабоец Тапчан:—напісаў усяму цэху і яшчэ пацьвільваецца... Не-э! Досьць з ім цацкацца...

Інструментальшчык Палін прашыўся наперад і, стаўшы між майстрамі і Радэвічамі, абурана загаварыў:

— Паводзіны Ліндуса кладуць ганьбойную пляму на ўесь цэх... Мы, рабочыя кавалі, настойна патрабуем ад заўкому... ад нашых кіруючых організацый зрабіць належныя вынікі. До-осыць!.. Цэх аддана змагаецца за плям, цэх старапецца як найвышэй падняць съцяг перамогі, а гэта... Мы не дапусьцім трутня ў сваёй працоўнай сям'і, до-осы-іцы!

— Правільна-а!

Комсамолец Клюман нэрвова затрос кулакамі.

— Наша комсамольская ячэйка вынесла пастанову пра-  
сіць бюро партколектыву...

Усе абярнуліся за вароты: у цэх увайшоў Шумкін.  
Разъзіраючы па бакох, разізуочы ўсё і ўсіх, ён накіраваў  
да гутарыўшых..:

— А па-мойму, у даным выпадку асноўная віна на Аблоўскім... толькі на ім... Паглядзіце, ён зусім занядбаў до-  
глядам. Замест таго, каб узыняцца на вышыню гаспадара  
цэху, каб чакроўваць творчы ўздым рабочых па належнаму  
руслу, ён завучыў сабе манэру спасылацца на об'ектыўныя  
прычыны... То яму молат у няспраўнасці, то баўтоў не па-  
далі, то вугалю не даставілі, то... А сам дзе, будзь ласкаў.  
А дзе растроўнасць, а дзе ўпраўнасць, а разъмерк-  
ванье працы?... Табе-э не адзін Ліндус паднясе гэткі сюр-  
прыз...

Сакратар цэхячэйкі, мужны і цвёрды ў гутарках і па-  
вароце, строга паглядзеў на Аблоўскага.

Майстар ажно не ўстаяў ад яго закіду і падаўся назад.

\*

Яго месца заняў сэкратар партколектыву Прахор Шум-  
кін. Бегла акінуўшы ўзрокам прысутных, ён запытаў:

— У чым справа, таварышы?

Сэкратар цэхячэйкі спрытна падняў двухпудовыя ціскі  
і паказаў іх Шумкіну.

— Двачцаць пар ажно! Паду-уммаць! Дзе былі Аблоў-  
скага вочы. За чым ён глядзеў! Вось спасылацца на об'ектыўныя  
прычыны — дык мэт, а пасачыць за якасцю про-  
дукцыі — швах.

Шумкін узяў з рук сэкратара цэх ячэйкі ціскі, абледзеў  
іх навакол і дадаў ад сябе:

— Дрэнная справа, таварыш Аблоўскі! Я не чакаў гэтага.  
Ты нешта нехарошае задуваў, я бачу... Опортуцізмам нясе  
на ўсе сто процентаў...

Яго пераняў комсамолец Клюман.

— Наша комсамольская ячэйка даўно адмячала гэта,  
але...

— Але што?... Ну ладна, таварыши, за працу... Мы ў гэтым усебакова разъярэмся...

Цэх працігваў наладжаную, разгойданую працу. Гама молатавых удараў аддавалася ў шкляным даху будынку. Пятаццаць гарчоў жукацелі распаленымі да-белага агнямі. Густое конфэцыці іскраў многалікімі веерамі ўбірала шэры выгляд ударніцкай майстэрні. Сярэдзіна цэху, па праложаных жалезных лістоў, падвозіліся транспортны ціковых частак, конвэерам перадаючыся ад горнаў да горнаў.

Плавільная печ для нагрэву плашак на ціскавыя канцы дыхала цёплым струменем паветру. У яе жарале бялелі распаленыя кавалкі жалеза, чакаючы спрытнага закіду кляшчоў, каб выцягнуць іх на здаровую бабку пнэуматычнага молату. Пры молаце ўвіхалася троє рабочых.

Шумкін акуратна, ня мінаючы ніводчага горна, прайшоў з канца ў канец цэхам і вярнуўся да сэкратара цэх'ячэйкі, Гальмэрына.

— Справу Аблоўскага трэба вынесці на абгавор бюро ючэйкі.. і чым хутчэй...

— Сёняня—заўтра гэта зробім... Наяўны спартуяім на практицы. Ужо некалькі разоў папярэдзілі — хоць-бы што, упіраецца і ня хоча прызнаваць свае віны... Зайдзі, таварыш Шумкін, на бюро, га?...

— Калі мецьму час... А як з плянам?

— Думаем падцягнуцца... У кожным разе, калі не перавыканаем, то на сцес процантаў ручаю...

— Будзем чакаць!...

\*

На дварэ, дзе съследам ачуўся Шумкін, Радэвіч гутарыў з старым ліцейшчыкам Азерычам.

— Хадзі сюды, таварыш Шумкін, — пазваў апошні.

Шумкін падышоў.

— Я кажу, вось, Антону, што ў нашым цаху няладнае з Прыштаем. Ня можа чалавек асвойтацца з ускладзенымі на яго заданьнямі...

— Чаму?

— Рабочая самі бяруць пачыч, падказваюць, а ён — ні гы, ні мы... Толькі пакрывае. А з гэтым, браце, далёка ў наш час не заедзеш. Нне-э! Маса рвецца, пражэ, кіпіць ў працоўным разгоне, а Прыпець ззаду... Не гадзіцца... Не, таварыш, Шумкін... Вось загляні...

— Я зараз...

З-пад канторы паказалася троє піонэраў з барабанамі: яны накроўвалі ў памяшканье заўкому.

З яго ганку, у чорнай валасатай жукетцы, з вушаткаю на галаве, глядзеў ім насустрач старшыня заўкому Лабрушэвіч. Ён пастараніўся, жалі, піонэры падышлі да дэзвярэй і ўпусьціў іх у памяшканье.

— Таварыш Шумкін, хадзі, — пазваў сэкратара партколектыву.

Азерыч зацікаўленымі ўзрокамі праводзіў Шумкіна з Радэвічам, пакуль яны не скаваліся за дэзвярым.

\*

Цесная, брудная каморка партколектыву танула ў сініх хвалях дыму. Напоўненая рабочымі да адказу, яна ціснула сваім съпёртым душным паветрам.

— Ну і накурмы!

У адказ на Шумкінаву заўвагу чыясьці рука хутка адчыніла фортачку. Падзьмула халодным, марозным паветрам.

— Піонэры!

Рабочая адступілі ад стала, за якім сядзеў Бобэрман, і да якога падышлі сэкратар партколектыву з старшынёю заўкому.

Піонэры паслушна глядзелі ім у вочы.

— Значыць, першым чынам у кавальскі, а там... як, таварышы?

— Ясна.

Бобэрман паправіў на пляцох піонэраў выразныя лёзунгі.

— Пашлі!

Раптоўны, гулкі ўдар барабанаў стукнуў у дзъверы, за якімі хутка вылецеў на заводскі дзядзінец.

Рабочыя-наведнікі, на чале з шумкіным, апажнілі памяшканыне партколектыву, праводзячы піонэраў.

Заднія яшчэ ня вышлі з дзъвярэй, як гукі барабанаў дасосілісі ўжо з кавальнага цэху.

Бобэрман, прысядаючы ад задавалення, гукаў Шумкіну:

— Прахор, падбяжы... Паста-арэў?

Праз хвіліну яны былі ў кавальным цэху. Сотня кавалек малатабойцаў напружанымі ўзрокамі праводзілі выходзіўших з цэху піонэраў. Кожны стаяў так, як яго засы вytворчая трывога. На сур'ёзных, настарожаных твар скрэзъ пот і сажу бегала працоўная цікавасць, якую абудзіла сваясаблівае здарэніне.

Некалькі чалавек перапынілі Шумкіна з Бобэрманам.

— Трывога?

— Як бачыце. Сёння ўсе на мітынг.

— Ну, а ў чым справа, таварышы?

— На заводзе ёсьць адзнакі прарыву...

— А хто вінават?

У Шумкіна і Бобэрмана ўпіліся некалькі вострых пытальных узроўкаў.

— Рабочыя аддана працующы.... За рэдкім выключэннем, ніякіх перабояў, — заўважыў адзін з кавалёў.

— Непаладкі з адміністрацыяй, таварыш Шумкін... Паглядзі-ы, во... — пераняў другі, паказваючы на зломанае дзяржаныне ў молаце.

— А з падачай матэрыялу... Прыдзеш зранку і чакай паўгадзіны, пакуль атрымаеш работу. Не гадзіцца-а так... Калі па баявому, дык ні хвілінкі не скрадай, пільнуй, каб праца, як вада, цякла, цякла, цякла... Але Аблоўскі!..

Ён пагражжаючы паківаў у паветры рукою.

І хоць то ня быў сыгнал каму-кольвецы, але Аблоўскі прыбег на кіў руکі.

— Ізноў пра мяне? — трывожліва з яхіднасцю дагадаўся майстар цэху.

— А зразумела...

— Ну, паглядзі, таварыш Шумкін, таварыш Бобэрман...  
Аблоўскі паказаў рукамі на заваленася продукцыяй памяшканье цэху.

Чорная маса рагатых ціскоў паглядзела на іх з усіх бакоў неапрацаванымі шчочкамі.

— Прасіў-маліў таварыша Леміна: прыбяры, аслабані цэх; пастаў пару новых гарноў — дык не.

— Го-а-а!

Бобэрман орыгінальна заківаў галавою і паказаў майстру цэху ўказны палец...

— Ты ўсё на другіх, ты ўсё на другіх, а сам? Хто, як ія ты, гаспадаром цэху? Аблоўскі-ы-й памятай! мяне не абдурыш, ведаю... Опортунізм заядае...

— Плёткі-ы! — выгукнуў Аблоўскі, — дарэмшчына... Абы віну пералажыць...

Ён не пасьпей падабраць чарговы сказ, як пахіленая да яго галава старога Тапчана адцягнула да сябе Аблоўскага ўвагу.

— Паліка-ар... Ня злуй, супакойся-а... А ўчора, калі ў нас нехапала лап, калі Аболаў не падаслаў баўтоў, калі вышаў вугаль, колькі разоў табе дапаміналі пра гэта... І я, і Савель, і Мэрліс, і... А Палікар — і ня лыс..: Вынаходз-звам займаецца... Падумаеш — выдумаў... За капейкамі гонімся, а сотні губяцца... Цэх ня мае гаспадара — вось у чым сабака зарыта...

— Во-а...

— Праўда, дзядзька Тапчан, праўда...

Аблоўскі маўчаў, няувераны ў сваё апраўданыце. Ён ня мог сыйсьці з месца, пакуль Шумкін з Бобэрманам не ачу́ліся за варотамі заводу...

\*

Гальмерын пагнаўся за імі, каб паказаць толькі што на克莱енную сывежую насьценку. Але іх пераняў дырэктар завода Леміч. Размахваючы рукамі ён абурана лаяўся на толькі што праехаўшых дваровых работнікаў.

— Я проста ня ведаю, што з імі рабіць. Колькі разоў да-  
ваў вымову —не-э.. Вось хай-бы падумаў другі, што гэта-ж  
дабро, а ня съмецьце

Лемін паказаў таварышам паржавеўшую, абледзянелую  
шрубу.

— Дык дзе там! Ляжыць—няхай ляжыць...

Нядаўна дахітрыліся развалінамі абурыць касыцёр дроў,  
і нібыта тыя пасъмевающца... Ну што-ж з такімі...

— Гэтага вось, Пляваку трэба вызваліць ад працы. З яго  
нічога ня будзе. Расклайшыцся тып... Г'яніца, рвач, чужы  
элемент... У мяне мающца весткі...

З бляшанага цэху выніклі гукі барабану. Гуськом, роў-  
нымі адмернымі крокамі троє сур'ённых не па гадох малад-  
чаватых хлапчукоў накіроўвалі проста на іх.

У вокнах такарнага цэху паказалася да дваццаці рабо-  
чых. З ветлівымі ўхмылкамі яны зацікаўлены праводзілі  
ўзоркамі рэзвых сігнальнікаў.

— Сто-оп!

Зылітны ў адно, удар прох барабанаў адбіў заключную  
коту.

— Бравва-а!

Шумкін пастукаў па плячи пярэдняга піонэра і праказаў:

— Аднясце ў атрад барабаны.

\*

— Вы былі ў кавальным?

Лемін нагнаў Шумкіна з Бобэрманам пры ўваходзе ў заў-  
ком.

— Былі!

— Ну, як з Аблоўскім? Паверыце — далей я з ім не  
магу. Ізноў дваццаць пар ціскоў на выкід... Ну проста....

Лемін распачліва разьвёў рукамі.

— Сёчня-заўтра з ім пакончым. Бюро цэх'ячэйкі выно-  
сіць на абгавор...

— Вызвальце мяне ад яго, калі ласка... Гэта-ж наяўны  
опортунізм. Чалавек зусім распусьціўся. Гутаркі, спасылкі

на адсутныя прычыны — і цэх як бяспрызорны дзяцюк.  
Прошлую дэкаду комсамольцы... Клюман... А гэта...

— Але замены, вось...

Бобэрман хапіўся рукою за галауву, момант падумаў, адаля  
раптам завярнуўся і пабег ад іх праста у варсты лінейнага  
цэху.

— Назначым Друка... Таварыш спраўны. Пры гэтым і тэх-  
нічная асьвета...

— Друк? А чаму-ж... Гатоўся выступіць на мітынгу..  
Яны разышліся.

\*

— Таварыш Лемін! Тт...

Дырэктар азірнуўся на водгук.

Яго даганяў з разгорнутым мяккатам у руках разьюшаны  
Радэвіч.

— Чаго табе?

— Апаратный клуб. Нам недзе праводзіць сходы. Вось  
надыходзяць конфэрэнцыі моладзі, сход і выбары дэлега-  
так, тэхнічныя курсы — хоць разарвіся, а памяшканья...

Адрыўныя нэрвовыя махі рук былі адказам Радэвічу.

Той ледзь ня выпусціў з рук плякату, разгневана так  
паглядзеў на Леміна і ўздрыгнуў усім целам:

— Зрываш працу...

Лемін сказу ня ўчуў. Ён ужо ішоў між двух шэрагаў  
вяртлявых станкаў та карнага цэху ў справоджаныні майстра  
Бэрэнброса.

— Цесна, таварыш Лемін... Вось-бы каб хоць праз адзін  
станок, а то няма разгарнечання. Паглядзі, як нагружана  
ўсюды сыр'я — вольнага месца не знайсьці.

Лемін падышоў да новага, добра дагледжанага станка,  
абрэвізаў яго з усіх бакоў і праверыў работу.

— Добра працуе?

— Примерна... Нажы, як па маслу.

Прыгожы, задуменны твар дырэктара пакрыўся ўцешлі-  
вай ухмылкай.

— Свае, а дадуць ачко замежным...

— Г-гы-эх, яшчэ як!..

Майстар супыніў станок. Да іх падышло пару рабочых.

— Я думаю, гэтыя станкі можна будзе ўладзіць у тым канцы, — парадзіў адзін.

— З гэтym можна пачакаць.

— Ня можна, таварыш Лемін, — пасупярэчыў другі: — многае залежыць ад іх нормальнае, бесьперабойнае працы. Цяпера...

— Вы кончылі заданьне? Бярэце шківы... Памятайце-э дагавор....

Яшчэ дырэктар з майстрам не пасыпелі адварнуцца, як рабочыя апынуліся пры сваіх станкох.

Па ўсяму цэху стройным супадзьдзем кіпела работа. Зылітая ў адно цэлае дзесяткі такароў неадгічна стаялі пры станкох, уважліва і старанна разганяючы тэмпы ўдарнае працы.

— А як справа з якасцю?

— Змагаемся... і паспяхова... У гэтym месяцы, думаю, процентаў на дзесяць, самае меншае, брак зынізіцца...

— Болей увагі, таварыш Бэрэнбрас, — гэта наша важнейшае заданьне.

Лемін пакінуў майстра і прайшоў у суседні, ліцейны, цэх.

\*

Сырэна сьпявала перадабедзены сыгнал. Гучныя практыкі яе напевы абыглі раскіданыя корпусы заводу, адбіваючыся ў шкляных хібох дахаў. З-за ваколічных будынкаў, у бок раскінутых паплавоў надрэчча, несьліся сустрэчныя, працяжныя гукі з прамысловага кутку маладое пролетарскае сталіцы. З адчыненых варот цэхавых корпусоў паводкаю цяклі рабочыя. Шырокая гала дзядзінцу хутка запоўнілася чорнымі фігурамі сотняў людзей. Адны з іх сьпяшылі ў бок заводскай столовай, другія беглі ў вароты, трэція пераходзілі з цэху ў цэх, закусваючы на хаду і пры закусцы перакідаючыся гучнымі, адрыўнымі сказамі.

Каля нядаўна прыкленага на сцяне пажарнай вялікага плякату сабралася да дваццаці чалавек. У рэзвай, бойкай гутарцы на ўсе лады пераказвалася нядаўна праведзеная па цахох трывога. Водгукі яе луналі над галовамі пратна чытаючых выразныя паведамленьні аб мітынгу.

— Не здаваць, таварыши, — гукаў малады, даўгавязы, рухавы сълесар: — барацьбітоўцы дагэтуль ішлі першымі. Сорамна, таварыши, будзе... сълясарны цэх кандыдатам на прэмію... Трэба падцягнуцца...

— Мы не адстанем, — запэўніў прыгнуты ад доўгае працы, рыжабароды токар... Ды вунь у кавальным штосьція зусім... Опортунізмам паняслася ад майстра...

— І ў нас з Багнаю нягладка... Паглядзі—ужо трэці дзень, як ня выходзіць на працу... яшчэ не дачыста вымелі рэшткі надобных тыпусаў...

Гутарка расла, рознастайнілася, накіроўваючыся на абгавор пытаньняў прампляну. У цвёрдых, завяральных, бадзёрых сказах зычэла стальная ўпэўненасць у іх поўнае выкананьне. Заданыні соцыялістычнага будаўніцтва пролетарскаю съядомасцю прасякалі нутро рабочых, абымалі іх настрой і ў пералівах голасоў зычэлі ў чыстым марозным паветры.

— Палова дванаццатая?

— Ужо даўно.

Шумкін паглядзеў на гадзіннік, але не пасьпеў вярнуць яго ў кішэню, як пачуў на плячы чыосці паложаную руку.

— Боберман!

— Ідзем перакусім. Я зранку ня еў лічога.

— А я, думаеш, еў...

Яны вышлі з памяшканья партколектыву.

На дварэ іх перанялі двое ліцейшчыкаў.

— Мы толькі што рашылі на сходзе перанесці на другі месяц выходныя дні. Але пляну не здамо.

Шумкін падумаў.

— Можа ніякавата, таварыши?

— Усе, як адзін... Цэх змагаецца, як і другія, за пераходны съцяг... Гэта ня пустыя слова, таварыши...

— Прыпець падкачаў...

— Ну, што-ж... яшчэ абгаворым...

Ліцейшчыкі завярнулі ў цэх.

Пусты струмень вылецеўшае пары пагнаўся ўсьлед Шумкіну з Бобэрманам.

— Трэвога вышла ўдачна. Ты добра, Прахор, надумаў...

Шумкіна палісъцілі слова таварыша.

— Рабочый адгукнуліся поўным спачуваньнем.

Сырэнныя гукі сталёвым шротам забрашчэлі па шкляным шытку ліщайнага корпусу.

\*

— Вось, Довід, маеш!

Бобэрман, як тримаў ложку з супам, так і апусьціў яе ў міску. Замурзаная, зложаная ўпяцера сіняя паперка адцятнула яго ўвагу ад яды.

Ён весь увайшоў у праніклы, сконцэнтраваны ўзорок, пільна разызіраючы няроўныя, няскончаныя сказы тлумачэньяў прапановы. Вычытваў кожнае слова, перапытваючы яго ў аўтара прапановы, высокага, здаровага, з разумным суроўым тварам токара. Прыложены накід чырцяжу, зроблены ад рукі няроўнымі лініямі, але зразумелы па сваёй конструкцыі, цікавіў памдырэктара.

— Во, гэтых пару вінтоў трэба разъяднаць на паўміліметра адзін ад другога, а боўцік зрабіць ператочным, і лапка самастойна будзе адчыняцца. Атрымаецца, во, лёгкасцьць згіну і практычнасць... Разумееш?...

— Разумею... А зашчапка як?

— Зашчапка будзе адкідацца во сюды...

Бобэрман задаў токару яшчэ некалькі пытаньняў, усьміхнуўся і палажыў прапанову ў кішэню.

— Добра, таварыш Лазарчук, разглядзімо ў съпешным парадку.

Лазарчук разам з другімі пакінуў сталовую. Але Бобэрман не астаўся адзін: месца Лазурчука тут-жа заняў Ліндус. Перабіваючы Бобэрману абед, ён пачаў спавяданца ў сваёй невінаватасці па браку ціскоў. У яго блытанай, няшчырай гутарцы вельмі выразна съвяціліся даволі акрэсленая дзяляцкія ноткі, вырываліся непрыхарошаныя ўпадніцкія ды шкурніцкія сказы. У тым, што з яго рук вышла столькі браку, па Ліндусу, былі вінаваты і майстар цэху, і адміністрацыя заводу, і... савецкая ўлада...

У Бобэрмана, слухаючы Ліндуса, перабягалі нэрвовыя дрыжыкі па ўсёй постадці. Ён то памчхаўся выйсьці з-за

стала, то намерваўся кінуць яму рэзкім, бічавальным сказам, каб Ліндус зразумеў, як на яго глядзяць таварыши і што ён заслужыў ад іх сваімі нетаварыскімі, непролетарскімі паводзінамі на заводзе. Але Бобэрман адчуваў у сваім нутры мулкую думку, якая дыхтавала яму выглядаць у Ліндусе ня зусім згубленага чалавека, не таго, які ўжо ня сумеє ніколі выйсці на роўны шлях чеснага рабочага-ўдарніка. Для гэтага...

Бобэрман сядзіта паглядзеў на Ліндуса, кінуў недаедзеную катлету і праказаў:

— За твае паводзіны на прадпрыемстве, за твае настроі і... цябе трэба так ударыць, каб ты доўга-доўга памятаў...

— Паглядзімо яшчэ!

— Так, паглядзімо.

\*

Праз пару хвілін Бобэрман абходзіў адкрытыю майстэрню перакідак. Ён прышоў сюды, калі Шумкін толькі што яе пакінуў. У майстэрні, пад шофкаю на тонкіх слупкох, жукацела да дзесяці пераносных горнікаў. Брашчэлі пад малатамі доўгія палосы жалеза—шынаў. Вакол стаяла і ляжала процьма недакончаных перакідак. Пры іх тырчэлі сагнутыя шыны, лісты жалеза.

— Брыгада памятае ўзятую ўстаноўку! — папярэдзіў Бобэрмана жававы і энэргічны комсамолец Сажан.

— Рабяты—паглядзі-ы...

Звычайная мяккая ўхмылка заліла Бобэрманаў твар.

— Добра, добра, рабяты... Вы яшчэ ніколі не адставалі ад другіх.

— Наша комсамольская брыгада намерна ўзяць на буки сір зборачныя станкі сълясарнага цеху... Паглядзі! Бобэрман бачыў, як ажыўлена кіпела праца. Над брыгадаю маладых ударнікаў ачула насіўся творчы імпэт...

Між імі ішло баявое спаборніцтва. Ні адкрытае паветра, ні марозы ліўі дзень, ні недасканалае ўсталяваныне прыладу—нішто не перашкодзіла разгорнутаму разъбегу ўдарнай працы. Майстэрня адбівала ў сабе лепшыя паказчыкі рабо-

чага натхненъня, шчыльнае зыліцьцё кожнага комсамольца з азначанай функцыяй у непарыўным конвэры працоўных процэсаў.

Памдыштарату, нядайна ўзятаму ад станка на гэта адказнае месца, рымсьціла тут-ж, у гэтую-ж хвіліну, скінуць з сабе заношаную жукетку, адзець хвартух, закасаць рукавы і ўліцца ў баявы атрад комсамольскае ўдарнае брыгады. Бобэрман ужо адчуваў, як яго таухала да першага горана; ужо ўсёй постаццю ён пахіліўся наперад, ловячы ўзроўкі вольны малаток, але раптам успомніў, што яму трэба съпяшыць у бюро рацыоналізацыі. У кішэні ляжала прапанова Лазарчука, а ў бюро іх было шмат неразгледжаных...

— Да дваццаць пятага—сто процэнтаў,—пусыціў за ім стараста брыгады і сустрэў сабе ў адказ бадзёрачы, востры ўзорок Бобэрмана.

З-пад шофкі пакацілася па рэйках новая, толькі што скончаная, перакідка.

Яна спынілася каля раду патэнтных сымірноўскіх станкоў, вырабчасць якіх за апошнія два тыдні была падніта брыгадаю з пяці штук на дзесяць.

\*

Пры выйсыці з заводу, каля выстаўкі браку стаяла з дзесятак такароў. Яны заўзята абгаварвалі новы выпадак з бракам, толькі што вывешаны сувежым экспонатам. Гэта быў поршень для насосу, з двух канцоў на сантимэтр ператочаны. Работа вядомага маёнтковічыка, тыповага бракуна, Стэльмаха.

— Навіны?

Бобэрман утаспіўся ў падвешаны да браку пашпарт і закруціў галавою.

— Ізноў стараві знаёмы? Трэба было чакаць. Ліндусаў сябар—абое рабое.

Расхваляваны, нэрвова тупаючы пры выстаўцы, майстар цэху Бэрэнброс злосна махаў рукамі і лаяў віноўніка здаўненъня. Яму з ня меншым абурэннем уторыў комсамолец-ударнік Рошчына.

Другія згодліва і адабральна пераказвалі:

- Т-так!
- Та-акк!
- Ннумар!
- Пту-ушкаа!

Рабочыя падзялялі нездавальненые любімага імі майстра і далучалі да яго скаргаў свой гнеў на Стэльмаха.

Бэрэнброза ні адзін рабочы ня мог западозрыць у дарэмшчыне, у непатрэбным закідзе таварышу, у лішня выказанным слове Бэрэнброза, ведаюць усе, як адзін, адданы цалкам справе прадпрыемства. Няхай скажуць такары, няхай пададуць хараектарыстыку комсамольцы, няхай. Усе сыдуща на tym, што Бэрэнброс гаспадарнік і таварыш, адміністратар і сябра ўсіх ста рабочых цэху. На яго можа крывіца адзін Стэльмах, ды пара яму спачуваючых.

Бэрэнброз любіць наладжаную, бесъперабойную, спорую працу. Нязымігутна сочыць, каб ніводзін фрэзэр, ніводзін абдзіральник, съвярдлоўнік ня выходзіў з оркестру працоўнае сымфоніі. На ўсьцяж усяго доўтага корпусу, як акінуць вокам, усе станкі павінны вярцеца па-баявому; пасы нацягнуты на паспяхальную скорасць—рабочыя мусіць не перацінаць жаднага мотыву.

Заданыні пляну—яго запаветы. Нутраныя рэсурсы—на падліку; і кожны станок, точачы валік, ці абдзіраючы шкіу, ці раўнуючы рубы каменярубілак, адліваюць сваімі павертамі сумавыя адзінкі дадзеных цэху наметак.

І Бэрэнброс не на вечер кідае словамі, калі дае завярэньне выкананец плян у намечаны тэрмін. А Стэльмаху гэта нялюбя. Сям'я не без калекі... Але зламыснае, намеранае шкодніцтва—тут, браце, даруй: яно ня сустрэне сабе спагады ў сям'і та-карнага цэху. І зараз во... з Бэрэнброзавых вуснаў нясецца:

— Я перадаю табе, таварыш Бобэрман, настойнае патрабаваныне рабочых цэху: Стэльмаха, контролёра і прыёмшчыка аддаць грамадзкаму суду. Даволі патураньня...

З дзявярэй табэльнае няпрыметна падышоў Шумкін і, палажыўшы Бэрэнброзу на плячук руку, спакойліва пра-казаў:

— Бюро партколектыву гэта абсудзіць.

— Ну, таварыш Шумкін, ну, я табе кажу, усё мерам-бы назнарок: жолькі разоў яму папераджалі, хоць-бы што... Тут зусім не ад несьвядомасці, не... У гэтым я бачу злачынасць...

— Даволі! Справа ясна... Рошчына, зодзем у бюро па гэтай справе... А зараз—скснчана...

Бобэрман зачыніў дэзверцы выстаўкі і съпешна схаваўся ў табэльнай. Шумкін накіраваў да памяшканья заўкому.

На чале з Бэрэнбрасам такары пашлі ў цэх.

\*

Задуманым, апусьціўшы голаў, дырэктар Лемін стаяў у дэзвирох ліцейнага цэху. З памяшканья заўкому вышаў съмлючыся Лабрусеўіч. Не падвязаныя навушнікі трапалі аб плячуку расьцягнутымі рамушкамі; жукетка, не зашпіленая ні на адзін гузік, расхлествала крысы.

— Таварыш дырэктар, чаго задумаўся?

Лемін падняў голаў і паглядзеў на Лабрусеўіча.

— Ласце няма над чым думаць? Ты, нябось, таксама сочыш за хадою працы і, пэўна, ведаеш усе навіны на заводзе, га-а?

— А што-а?

Ня думаю, каб ты згадзіўся з тым, што няма чаго думачы...

— Ну,, ладна... Плянуй даклад—зараз мітынг...: Трэба падвастрыць увагу на якасці... Абавязкова—тэта асноўнае ў бягучых заданнях...

— Якасць! Гэта-а... Вось узяць кавальны цэх—я толечкі што адтуль—бяды-а. Аблousкі нарабіў спраў, што яго лішніе хвіліны нельга далей пакідаць у цэху... Ліндус... ну, ты мо' чуў... зацияты опортунізм на практицы... Гуляюць гутарацкі, размоўкі, а майстары...

Дырэктар шырока разыняў руکі і прыціснуў голаву да плеч.

На худым, прадоўглым, заўсёды з тонкаю, мяккаю ўхмылкаю твары старшыні заўкому ўспыхнула мулкае зьдзіўленье.

— Дык чаго-ж чакаць? Трэба хутчэй аздараўляць кіраўніцтва цэхам... Опартуністычную атруту мусім вытравіць;

Да іх накіроўваў тэрай размовы Аблойскі. Яшчэ з адгону каля сажню ён гняўліва разводзіў рукамі, з-пад казырку паглядаючы на дырэктара заводу і старшыню заўкому. Падышоўшы да іх, ён голасна пачаў выліваць сваю нягрунтоўную, занавесную крыгуду.

— Я болей так працаваць не могу. На частачкі ірвуся, лётаю, як шалёны, бесьператынна днямі і начамі на заводзе, а мне тычуць опортунізмам. Або я вінават, што тры дні ня могуць молата падрапарараваць, што кожны дзень трэба шукаць баўтоў для цісок, што... Цэлы шэраг прычын знаўдворнага характару, а віновен я адзін... Ласьне можна так...

На майстравым блядым, хвараўтым твары выскачылі чырвоныя суніцы. Але ён упартая трymаўся за сваю нявіноўнасць.

— Ты цішэй, таварыш Аблойскі,—узяў яго за руку Лабрусеўіч:—Не хвалюйся. Лемін-жа не за свае ўласныя інтарэсы цябе папікае... Павінен ведаць—не малы і партыец... Ен адміністратар заводу, і адказвае за кожную шрубку. Яму партыя ўручыла гэту гаспадарку, як свайму давернаму... Так што, таварыш, ня можна зводзіць да асабовых інтарэсаў... Ну, а вось тое, што ты ўпіраешся, не сазнаеш свае віны, тое яшчэ болей, болей, Алёша, на цябе кідае цені...

Прадзаўкоўская рука паднялася ўгару і на ўзроўні Аблойскага ваччу выпрастала ўказны палец.

— Тады я і сам ня знаю, што...

Аблойскі праглышнуў канец сказу, заключыўшы яго злосным махам рукі.

— Ты пасудзі, Ваня, сам...

Дырэктараў круглы псоўны твар з адбіткам шчырата клопату да заводу выказваў ахапіўшае яго абурэннне. На роўным, замаршыненым лобе, пад якім гарэла пара крыху пакошаных празрыстых, смольных вачэй, бегалі ўздрыгі ад напруджаных думак. Густая шчэць неабрытых шчок серабрылася налётам сівізны... Завод «Барацьбіт» пры загадванні Леміна вырас з невялікіх майстэрняў у буйнае, рэспубліканскае прадпрыемства. Жменька ў пару ссценъ рабочых ператварылася ў паўтаратысячную іх грамаду. Шэраг будынкаў, дзе месціцца ліцейны ды кавальны цехі,

узынесены з яго ініцыятывы.—Асортымэнт продукцыі пашырыўся да сарака рознастайных вырабных рэчаў. На кожнай будыніне, на сотнях станкоў і на дзесятках горнаў, на многамільённай тары ліцьца запякаліся яго гарачыя старанні, думкі і трывога. У яго нутры, як у камэртоне, адбіваецца зылітная музыка працы, слайца на паасобныя тоны, вібрацыі і мотывы, кожны з якіх выклікае свае асаблівыя настроі. Перад Лемінам, як у лустры, у поўным абліччы і зъмесце, у рознастайных пэрыпетыях дзенай і начай працы праходзяць многалікія процэсы завадзкога жыцьця, бурлівага, як паводка, і ўздымнага, як праменіні сонца. Порча, непаладка, тормаз ці вышчэрб—ці ж ня першым чынам да Леміна?

Ад яго не схаваеш жаднае дэталі вырабу, не абманеш неправідовым звязкам драбнейшае шрубкі.

Лемін — сълесар, і яго рука яшчэ носіць мулкія адбіткі чорных мазалёў, якіх ня съцерлі вострыя думкі гаспадарніка. Яму зразумелы кожны паварот маҳавіка, як кожная выемка на валіку да насоса, як таўшчыня ціскавае буксы, якія старанна вытачвае Караеў. Уцятнутыя пры станкох сталёвые пылінкі гартуюць яго волю, разьведзены ў горнах агонь распальвае натхненіне. Лемін, як страла, якую пускаюць праз цахі, не абмінае ніводнага з іх штодня некалькі раз. Завод, як мэханізм перад мэханікам,—на далоні ў дырэктара.

А Аблоўскі спрабуе жонгліраваць надумам прычын, за якімі-б ляпей было схаваць сваю віну.

— Ты пасудзі, Аблоўскі, сам, хто, як ня ты, дапамог Ліндусу сапсаваць гэтых дваццаць пар ціскоў? Тоё, што ня было баўтоў? Каму ты дурыш галаву? Мы абудва партыйцы, абудва рабочыя, і я ня менш твойго разумею процэс ікавальнае працы... Прызнайся — ты паграз у 'опортунізме, як...

Лабрусэвічава рука стрымала разгарачаныя ўзмахі Лемініх рук.

— Ясна, таварыш Лемін... Аблоўскі...

З-пад канторы даносіўся вокліч:

— Тавва-арыш Лемін! Ттаўв-ар...

Лабрусэвіча кілкалі ў заўком.

І расьпейная сырэна, прыбіваючы Аблоўскага да аднаго месца, праводзіла Леміна ўправа, Лабрусэвіча — ўлева.

— Ужо пачатак чацьвертае. Таварыш Шумкін! Дык гэта заўтра абавязкова спатканье з нямецкімі рабочымі ў прысутнасці старшыні цэху і старшыні саюзу мэталістаў? Я паведаміў амаль усіх старыкоў... Расклейў плякат. Добра-а?

Радэвіч прыгнуўся над столом і пільна ўглядадаў ў Шумкінаў сур'ёзны ў гэты момант твар, чакаючы адказу.

Шумкін уважліва пераглядаў кучу падложеных яму паперак. Радэвічавы слова ён прапусьціў між вушэй.

— Таварыш Шумкін! — настойваў на сваім культпропзаўкуму: — Я пытаю цябе: будзе праведзена намі намечаная на заўтрашні вечар гутарка з старымі рабочымі? Чуеш?

— Гутарка? — перапытаў сэкратар, не адрываючыся ад разгляду папер.

— Так, гутарка, у прысутнасці...

— Папрасі, Антоша, Канопіка напісаць проект адозвы да мэталістаў. Ну, прасачы, браток, каб публіка не забыла зъявіцца на мітынг... Памятаеш?

Адна за другою паперкі перабягалі праз руکі сэкратара партколектыву. Ён лавіў іх сэнс наляту, умоўленымі знакамі адмячаючы прагледжаную. Было відаць, як напруджаная праца думак уцягвала ў свой вадакрут дзесяткі рознастайных заданняў бягучас працы. Кожнаму з гэтых заданняў, як шрубкам у станку, Шумкін адводзіў адзначаны тэрмін, пакуль папярэдні, а пасля больш дэталёва распрацаваны. Усе гэтыя перагледжаныя паперы складалі сабою неад'емныя частачкі аднае складанае, абымаючае ўвесь завод, кіпучас і півучас працы па выпаўненні бягучых вытворчых плянаў. Беленъкія лісточки з сінімі радкамі зъместу былі не-парыўны з выкручастымі, вёрткімі стружкамі з-пад фрэзера, з бліскучымі, вымеранымі да міліметра пазамі цяжкіх вечак камнядрబілак. Удары малатоў і букеты палкіх іскраў, бегатня пасоў і паверт съярдзёлкаў убіраліся купкамі выразных, засядоочных у галаве, як пуля ў дубе, сказаў.

— Не забыўся, што я кажу? — праз колькі хвілін праверыў Шумкін, ужо гасцінна паглядзеўшы на неадступнага Радэвіча.

Культпропавы рукі сашчапіліся пальцамі на галаве, сагнушы шэрую кепі ў трубачку. Ён яшчэ вышэй падняў і без таго крыху вышэйшае левае плячо, недаўменна паглядзеў у задымленую столь і праказаў:

— Або я калі што забываю?

Пасьля ў міг завярцеўся на адным месцы, чмыхнуў носам і заверыў:

— Часу хопіць.. Я нават на заўтра склікаў сход рабкораў. Насыценкі павінны байчай адгуквацца на хаду вытворчых манэўраў... Комсамольцы...

— Колькі часу? — перабіў яго Шумкін.

— Зараз сырэна...

Гэта сказаў ужо культработнік Перчыкаў, які заставіў сабою выслабанёнае Радэвічам месца.

Радэвіч ачуўся пры тэлефоне, на ўсё памяшканье вытукваючы лічбы тэлефону саюзу мэталістаў.

— Што ён расхадзіўся-а? Ляманту, як крымінал.. — выказаў Шумкін і абярнуўся да Перчыкава.

— У цябе прсект рэзолюцыі гатовы?

— Канчаю, таварыш Шумкін.. Або ў гэтым шоламе..

— Пойдам у клуб.

Голос быў рэдактора шматтыражкі Евеля Бурэвіча.

Ён толькі што кончыў аточку пятага шківа, і нямыты, з шустра бегаочымі, глыбокімі і разумлымі вачмі на скрыўленым ранаю, атрыманай у грамадзянскай вайне, твары, прыбег на вочы сэкретара партколектыву. Упершыся празрыстым узоркам у чытаную Шумкіным паперку, ён напружана чакаў, пакуль той да яго адверненца.

Цішком, адкінуўшы ў бок Перчыкава левую руку з разнятымі пальцамі, Бурэвіч праказаў:

— Шлёма, цыгарку маеш?

Перчыкаў ня стрымаўся ад съмеху і таўхануў рэдактара ў бок.

— Свае-ж вунь па-за вушамі; пабірайка.

Га-а-а! Шэфрэдактар тут,—схіліўшы голаў, праказаў Шумкін. — Прынёс сьвежы нумар газэты?

— Які скоры!

Хітрая ўхмылка прабегла пад вачыма спакойнага рэдактара.

— У мяне ўжо ўсё гатова... Заўтра... Пастой... Панядзелак, серада... У чацьвер павінна выйсьці... Ну, паверыш, мы толькі ў дваіх з Паркавым. Разрываемся... Той цэлую ночня спаў, бедны. Корэспондэнцыі, артыкулы, зводкі...

— Ну, ты не залівай пушку, Евель...

У Шумкінавым скаже Бурэвіч ня вылавіў ні каліва злосці. Сэкратар выказаў яго з удзячнай таварыскай мяккасцю, з налётам асьцярогі, якою ён заўсёды папераджае сваю далейшую гутарку.

— Я памятаю і тэрмін і адказнасць. Во-а.. халера ты...

Бурэвіч мігам выхапіў з кішэні скамечаную, замурзаную паперку і працягнуў яе Шумкіну.

— Выпіска з пастановы бюро... Неадлучна са мною...

— Помні, жулік, што са мною жарты малыя. Няхай толькі і на гэты раз зманіш — не дарую.

— Таварыш Шумкін! Сход у зборы!

Прасунутая ў дзіверы галава старшыні заўкому ня вылезла датуль, пакуль Шумкін не падняўся з месца.

Усе ў чацьвярых яны пасьпяшылі ў клуб.

\*

Памяшканыне клубу кішэла рабочымі. Расстаўленыя густымі радамі лаўкі не матлі ўмясьціць на сябе масы прышоўших на сход. Імі запоўніліся траходы, вольныя лапіклы пры дзіверах, усходцы на невялічкую клубную сцену.

Седзячы пры століку, рэгістраторы не пасьпявалі запісваць. Доўгія рады прозвішчаў пераносіліся на чацьвёртыя старонкі густа сьпісаных аркушаў. Было вачавідкі, што заводская трамадзкасць поўнасцю ўявіла сабе ўсю сур'ёзнасць пастаўленага пытання, зъявілася ў клуб з рапушчым намерам вырашыць яго... Уздымны настрой хвалімі хадзіў па запоўненым клубе, выліваючыся ў гулкае, монолітнае гудзеніне, съведчыў аб каразылівай настарожанасці. Яна, гэта настарожанасць, раптам ператварылася ў форму наружнага, сконцэнтраванага маўчанья.

Сотні воч накіравалі палкія ўзрокі на сцэнку, дзе моўчкі тупалі пры чырвоным стале дырэктар Лемін з сваімі двума памочнікамі.

Манцёр рэгуляваў сапсаванае святло. Памінутна над сцэнкаю ўспыхвалі зыркія лампіёны.

— Пара-а! Пара!

Вымаганыні нясыліся настрэчу ўвайшоўшаму сэкратару партколектыву.

Шумкін хутка апынуўся прыстале на сцэне, перакінуўся некалькімі словамі з Леміным і запрапанаваў:

— Я думаю презыдыум выбіраць я бы будзем?

— Н-не! Не-ээ!

— Слова даецца таварышу Леміну.

Па залі пракаціўся гулкі шолам. Але раптам усё замерла. І слова дырэктора звонка падалі ў настарожаную цішу.

— Я буду, таварышы, зусім каротак. Я толькі вымажу вам голымі лічбы, за якімі будзе ваша слова. Чуйце: на трэцюю дэкаду бягучага месяца мы маем выкананье: па кавальному цэху—тысячу пар цісок, а трэба—тысячу дзвесьце; выканана восемдзесят чатыры процэнты; лінейны цэх даў сорак тон, а на пляну павінен пяцьдзесят.. Ня выканана дваццаць з лішнім процэнтаў, съясарны...

Лічбы і вылічэнні роўнымі, адмеранымі ўдарамі-словамі выпадалі з вуснаў дырэктара, размытаючыся па клубу. Водгукам на іх былі недаўменныя пераглядкі, адрыўныя перашэпты, пацісканыя плячыма і гарачыя парываныні да выказвання. «У чым справа? Як-то магло стацца?»

Кондэнсаваліся колектывныя думкі ў напружнае, трапяцкое зьдзіўленыне.

— Я бачу, што таварышы недаўмеваюць: у чым прычына? Па-першае—у нас саміх. Мы зьлёгку паслабілі сваю ўвагу да задання... Але тут асноўнае ў папушчэнні адміністрацыі цэхаў. Вы ўжо чулі аб паводзінах майстра кавальнага цэху Аблюўскага — чыстае вады опортунізму на практицы. Ня вольны ад опортунізму і цэхкомітэт лінейнага цэху... Кіруючыя організацыі ня сумелі даць патрэбнай на-кіраванасці рабочаму энтузіязму... Яны ня маглі падхапіць таго творчага натхнення, якім ахоплена рабочая маса на-

шага «Барацьбіта»... Гэту балячку павінны загаіць самі рабочыя.. Я спадзяюся і ўпэўнены, што праз восем дзён, падлічаючы вынікі месячнага выпаўнення, мы з задавальненнем будзем констатаваць нашы перавыканальныя поспехі.

Залі адказала бурлівым уздымам, у якім гучэла жалезнай рашучасць апраўдаць дырэктаравы надзеі. Гэта выдавалі асьветленыя ўверам твары рабочых, той настрой, што абдываў іх узъюшаную грамаду.

Але ні сакратар партколектыву, ні дырэктар з памочнікам, ні юркі, як на спружынах, Лабрусевіч зусім ня чакалі, што залі клюбу пачуе ў сабе шэраг рабочых прапаноў, націраваных супроць небясьпекі прарыву.

Ужо Шумкін разыняў губы, каб перапытаць, ці маюцца тыя або іншыя прапановы, а Лемін нэрвова чакаў іх з вуснаў рабочых, як раптам з пятае лаўкі ад сыценкі паднялася здаровая асаністая фігура сълесара кавальнага цэху, рыжавусава, цвёрдага, як жалеза, сэкратара ячэйкі Гальмерына.

— Можна?

— Калі ласка, таварыш Гальмерын.

Важкія крокі адмералі адгон іад сцэнкі, і прысутныя стрэлі вачмі празрысты, заварожваючы ўзорок Гальмерына.

— У адказ на праявы опортунізму ў нашым кавальскім цэху, я іад рабочага колектыву цэху маю паведаміць: на лягучым мітынгу кавалі пастанавілі мобілізаваць і адказаць на адзнаку прарыву павялічэннем свае вырабаткі. Карповіч замест дзесяці шчочак дае дванаццаць, Жук—дзесяць замест сямі, Салавей набаўляе сабе тры пары, Яхнес старшы—пяць, малодшы — чатыры, Люстэрнік, які працуе ўжо другую зымену бесъперапынна, — бярэ адзінаццаць... Так што, таварышы, усе агулам мы рашилі падаць сустрэчны плян на сустрэчны ў ліку шасьціцот ціскоў... Таварышы кавалі...

Бурлівия воплескі, як фонтанам, разыліся па раскалыханай залі. Яны наслі на сабе задавольненны ўхмылкі заціта аплёдыраваўшаму кавалём презыдыуму.

У творчым задзёры ніхто не заўважыў, як месца Гальмерына заняў сълесар-комсамолец Клюман. Ён не дачакаўся, пакуль заціхнуць воплескі, голасна пачаўшы слова:

— Наша комсамольская брыгада на перакіданках, у адданай бойцы за перавыкананыне пляну бягучага месяцу разыма вытворства станкоў Сымірнова павысіць з пяці на восем. Побач з гэтым, таварыши, мы добрахада зынікаем расцэнкі...

Здавалося, што воплескі ня ўміралі перад гэтым, а дзесяці прытоена калыхаліся, каб аднавіцца пасля слова Клюмана ў тыж-жа кіручым гуле. У іх пералівах адчуваўся агонь распаленых вагранак і звон разгайданых малатоў.

Яны на хібох сваіх хваль вынеслі на сцэнку трэцята прадстаўніка ад цэху, неўгамоннага ўдарніка, стараннага гаспадарніка Магільню.

— Я спадзяюся, што нашы лічейшчыкі, утварыўшы сёньня ў абедзе штурмавую комсамольскую брыгаду, не дапусцяць зрыву і ў лічейным цаху. Кіраўнічыя органы «Барацьбіта» могуць спадзявацца на наша палкае комсамольскае завярэньне.

..

І той, хто лаказаў сябе неаднойчы гарачым правадніком ініцыятывы на ўздыму працоўных тэмпаў, спакойліва вярнуўся на сваё месца.

Шумкін ад імя бюро партколектыву натхнёна вітаў новыя формы соцыялістычных мэтодаў працы, якія нясупынна нараджае колектыўная воля рабочае клясы.

\*

Сход цёк у вузкія дзвіверы, груючучы па жалезных лесках спуску. Узыніты настрой пераліваўся ў ажыўленай гутарцы рабочых.

Лемін усё яшчэ знаходзіўся пад моцным уражаньнем вынікаў мітынгу. З яго твару ня сходзіла радасная ўхмылка, якая тапіла ў сабе нарастаючыя пачуцьці захаплення. Ён зазіраў Шумкіну ў очы і толькі моргаў шараватымі густымі вейкамі. Бобэрман — дык той не знаходзіў іншата сплётут слоў, апроч непарыўна вымаўленых: «Малайцы рэ-

бяты! Рэбяты малайцы! Малайцы рэбяты! У гэтай таварыскай, прасычанай удзячнасьцю пахвальбе концэнтраваліся гарачая пачуцьці помдырэктара-вылучэнца.

— Ну, як падабаецца? — вышытваў Шумкін.

Але ён адказу ня пачуў, а мо' яго і ня было з боку тых, да каго ён звязртаўся.

Шумкіна пазвалі да тэлефону.

— Ганна?.. Гэта ты?.. Абедаць?.. Вячэраць?.. Скора, міляя... яшчэ-ж рана, бачыш... Ну, чаго злуешся? Толькі сырэна прапяяла восьмую гадзіну... Усяго восем... Праз паўгадзіны... Ah, убачай! Яшчэ мушу па дарозе зайсьці ў райком... Патрэбна, ну што-ж... Не памру... Я ў абед перакусіў... Што перакусіў — то й добра... Ці варта на гэтым спыняцца... Прыду і... Ліпец чакае?.. Даўно?.. Гэта з раёну?.. Прасі, галубка, ня хай яшчэ крыху пасядзішь — я не забаўлюся... Прасі ад мяне.. Ну, зараз нельга.. Во-а?: Якраз падышоў сэкрэтар кавальнага цэху... Просіць наведаць цэх.. У нас цяпер усё на баявую ногу... Рэбяты сябе мобілізавалі на ўсё... Любa, ведаеш.. Пераходны съязг ЦК.. «Барацьбіт» не павінен выпусьціць яго ад сябе. Кавалі абяцаюць.. Вво-а, Гальмерын пацьвярджае.. Так...: Прасі Ліпецца пачакаць... Ад'е!...

Гальмерын не адступіўся ад Шумкіна, пакуль той ня скончыў гаварыць.

— Жонка непакойцца?

— Прышлі там да мяне...

— Пойдзеш дамоў?

— Пасьпею.

Ужо выходзячы з дэзвярэй, яны ўлавілі музыку разгортутае працы. У вокнах корпусоў мігаліся пераплёты пасады празрыстымі вачымі выглядалі распаленыя горны. Стукатня і бразак вырываліся на вуліцу, аддаючыся рэхам па ўсю заводzkаму пляцу. Над шапкамі каміноў лінейні трапяталіся густыя агнёвыя адсветы распаленых вагранак. Шкляныя шчыты дахаў ганялі паласатыя цені, з якіх, як з-пад акрывала, выбягали юркія, жывавыя зайчыкі. Наваксла дыхала бадзёрым, творным уздымам раскалыханай, расхваляванай энэргіі. Абдымала нячуваным размахам нараджальных, сяга-

ючых у цёмную бяздонную высь соцыялістычных тэмпай,  
пераможных дасягненняў.

— Куда-а ты-і?

Пераразаючи наўскасяк міжкорпусны завулак, нёсься да  
кавальскага цэху плянавік Сокалаў. Яго галава была ўтулена  
ў адстаўлены каўнер, а на вушы нацягнута зашмальцаваная  
кецка. Скроў мігатню ценяў ён не зауважыў падыходзіў-  
шых да яго сэкрэтароў. Пачуўшы вокліч Гальмерына, Со-  
калаў раптам спыніўся.

— Я!

— Мне щябе трэба.. Памятаеш?

Шумкінаў намёк быў ясным Сокалаву.

Сталоўка?

— Так.

— Хутчэй-бы мяне вызвалі і з плянавага аддзелу, тады-б  
было часу вольнага болей, а то.....

Ён хапіўся за галаву.

Толькі урвеш якое паўгадзіны, як у аддзеле набяжыць  
спра-аў! Ужо з молатам куды спакайней.

— Днямі вызвалі і падэзем у Москву, а, вярнуўшыся, цал-  
кам на становую. «Барацьбіт» павінен мець узорную стало-  
вую.. Па стараіся-а..

— Сам зацікаўлены. Ужо калі маю даручэнные, то на  
паўдарозе ня кіну... Абавязак і доўг...

— Зразумела.

— Быў сёньня ў ЦРК... Справа пасуваецца... Хутка мець-  
мем...

— Ён у нас баявы...

Гальмерын правёў сваю атэстацию цёплым съмехам. Со-  
калаў хоць зразумеў яго ніяннінасьць, але пасыпшыў апраў-  
даць таварышаву пахвальбу.

— А што, калі каго я падводзіў? Ніхто ня скажа. А съведкі  
ёсць. Быў малатабойцам, хай Лямец скажа — папінкуў ён  
мяне за вошта — ніколі. Раней гэтага даводзілася паршчы-  
кам у лазыні працаваць — і працаваў... Цяпер паслалі ў пля-  
навы аддзел — знача, партыі дзела... Куды пашлюць — я і  
не зайдуся пярэчыць...

Яны прайшли ў вароты кавальнага цэху.

— Во-а-а! Люба паглядзець! Як на фронце — работа кіліць!

Гальмерын з удзячнай суроўай дзелавой ухмылкай паглядзеў на Шумкіна і працягнуў руку ў бок доўгага праходу між палаючымі горнамі.

І ў кавальнем і ў зборачным аддзяленнях праца кіпела. Увішліва бегалі падмайстры і брыгадіры, правяраючи работу съярдлоўшчыкаў, абdziршчыкаў, зборшчыкаў. Адчаянна шыпелі наждакі, завывалі напільнікі, бразгалі важкія ціскі. Перабоі малатоў і шыпеніне аўтогену зыліваліся ў агульную жалезную какофонію гукаў.

— Ваия! — гукнуў Гальмерын у бок наждаку, дзе брыгадір Галамач інструктаваў маладога рабочага.

Калі той ачуўся пры іх, Сокалаў праканаўся:

— Сходзіцца?

— А дзе-ж яно дзенецца? Раніцою Грыневіч пралічыўся... Можа і будзе разыходжанье ў аднай ці двух парах.

— Як посьпехі? Вось таварыш Шумкін ня верыць, што мы...

Шумкін махам рукі перарваў Гальмерынаў сказ.

— Кінь казаць, чаго ня трэба. Як-то я ня веру... Іменна, што я веру ў пераможныя дасягненіні барацьбітоўцаў... Яны невінаваты, што мелі дагэтуль у выглядзе майстра непрыхаванага опортуніста.

— Ах, бок... Сёньня, як бачыш, нам і не ўдалося правесьці паседжаныні ячэйкі, хіба заўтра.

— Не адкладваць з гэтай справай...

— Я паведаміў усіх членаў бюро...

Здаровая, асаністая посташь брыгадіра Галамача затуліла сабою прагляд у кавальнае аддзяленіне.

— Саступі крыху ў бок, — папрасіў яго Сокалаў.

Галамач дабрадушна зас্মяяўся і накіраваў да зборшчыкаў.

— Дадуць за сёньня дзьвесьце пар,—пахваліў Гальмерын Плянавік чмыхнуў носам і недаверліва заматаў галавою.

— Ужо каля сотні маём, — гукнуў з воддалёк Галамач...

Гуськом, саступаючы перад каталямі, яны праішлі між  
стосаў папярэдня сабраных ціскоў у кавальную. Ім насу-  
страч мэрам жывым наладжаным конвэерам беглі ціскі; яны  
гуртаваліся пры парозе ў сълясарна зборачную, мерачыся со-  
ценнымі грамадамі перабрацца праз вузкія дзъверы і там  
раскідацца па руках асобных рабочых.

— Кавалі гатовы пераняць съцяг ад сълясарнага цэху! —  
падбадзёрыў Шумкін.

— Будам як мага біцца за яго! — заверыў Гальмерын.

Яго падтрымала троє кавалёў, з кляшчамі ў руках пад-  
бегшых да сэкратара партклектыву.

— Наша комуна дала цвёрдае абяцаньне! — пахваліўся  
Яхнэс-старшы.

— Ды і наша брыгада ўзадзе не астанецца, — дадаў ком-  
самолец Зеркальнік.

У іх шчырыя завярэнныя пасправаў уліць струйку аха-  
лоджанья інструментальшчык Пяшкоў, але яго ўсе, як  
адзін, рашуча асадзілі.

— Даволі, браце. Ведаем твае разважаньні, ведаем. Яшчэ  
нядай начка ты выхвальваў пераважнасьць капіталістычнага  
гаспадараньня ў вытворстве... Заткніся.

— Ты ізноў старое? Э-э-х! Я ўжо сам сабе прабраў за  
гэта.

Пяшкоў адышоў да варштату.

Плянавік з сэкратаром цэх'ячэйкі правялі Шумкіна да  
варот цэху.

\*

Вышаўшы з заводу, Прахор адышоўся на паўганоў ад  
яго агароджы і спыніўся на tym самім месцы, на якім стаяў  
і раніцою, ды абярнуўся да заводу.

Зылітае ў адно сьвятло ліхтароў і промін з ліцейні абды-  
мала шырскім прасыцірадлам вычварныя сылуэты заводз-  
кіх корпусоў. Незмаўканая, зычная музыка працы тучэла  
зазыўным, уздымным маршам. У яе тонах адчувалася моц-  
ная сіла пераможнага наступу і палкае ўверра ў плённыя да-  
сягненьні.

Шумкін усёй істотаю аддаваўся прагнай асалодзе ад яе зыкау і пералеваў, заварожна гледзячы ў палымнеочыя кароны агню.

За паўгода працы на «Барацьбіту» ён цалкам зрасцесь з яе бурлівымі жалезнымі разгонамі, увабраў у сябе дух яе мэталёвай моцы і цвёрдасць яе закалу. Тыя моманты, калі ён пераступіў заводскія вароты, аставаліся дзесьці далёка-далёка назадзе, у месцы, дзе канчалася яго праца на фабрыцы лёгкай прамысловасці. Як усё-такі апошняя розніца ад «Барацьбіта»!

У сэкретаравай галаве, перадумаўшай за дзень сотні розных плянаў, пратусыціўшай гібелъ комбінацыі, знаходзілі месца новыя меркаваныні, выразныя, як іскры ў цямне, і сувежая, як ранняя раса. Над сылуэтамі заводскіх карпушоў майваліся іскравыя абрывы трэцяга году пяцігодкі. Яны паўставалі ў яго думках густымі графікамі буйных лічбаў, упартага, з месяца ў месяц павялічальнымі. Слупок пры слупку, зрастоючыся ў выніковыя сумы, лічбы ўпіраліся ў паасобныя щакі стопроцэнтнымі дасягненнямі. Наўсцяж трэцяга году пяцігодкі, акрэсленымі ўступамі, лікам дванаццаць, расылі памесячныя выкананыні дадзеных наметак. Заданыні асобнага ўдарнага кварталу, за якія канчалася бойка, астануліца далёка лазадзе перад узятым ростам на трэці рашаючы год...

У рабочым колектыве завodu захаваны навычарпаныя крыніцы творчай энэргіі і бальшавіцкіх парыванняў. Перад ім прайшоў шэраг яскравых выпадкаў, якія прыгожа адмячаюць непарыўальны ўзрост рабочага энтузіязму. Ці-ж ня «Барацьбіт» першым засьведчыў ЦК КП(б)Б свае посьпехі ў другім годзе пяцігодкі? Ці старонкі цэнтральных газэц не аб ім разносілі весткі па ўсёй БССР, як аб першым, што ўключыўся ў конкурс на лепшае прадыремства? А пераходны сцяг ЦК КП(б)Б?

Заўтра...

Двоє прахсжых, абмінаючы, штурханулі Прахора і спіхнулі ў снег.

— Што за нахабнасць! Або нельга па-людзку абыйсьці? — вылтаяўся ён.

— Убачай, таварыш, мы несхая,—данялося ў адказ.

І ў прагучэўшых словах Шумкін улавіў сілаваты голас Вахурава.

— Вахураў? Цьфу, няўжо то ён?

Але яго вокліч адбіўся халодным скрыпам аддаліваных кроکаў.

Шумкін пашоў усьлед, успомніўшы, што яго чакае дваццаціпяцітысячнік Ліпец і... Ганна.

«Ніяк ня спраўдзіш абыцаньня».

Таварыш Шумкін! Звалі з-пад рогу дому, які ён абмінаў.

— Вахураў, не палохайся... Выбачай, што незнароў цябе штурханулі... Ты мяне клікаў?

— Адкуль?

— З заводу, бачыш... У ліцеіным цаху рэбяты падкачалі.

— Ніу-у?—абярнуўся Прахор усей істотаю ў пытанье.

— Так, так... Ра старопнасьць, а мо' і злачынства таго-ж Прывілея.. Зблытаў плян усёя работы і гразіла астацца без засыпкі вагранкі... Комсамольцы выратавалі становішча... Хлопцы штурмавым парадкам напоўнілі вагранкі, а прасталі формы і...

— Абышлося?

— Усё добра... Але гэтага рвача... Яго ўплыў на другіх...

— Яснае дзела...

— Справядзіца... цяпер справядзіца...

— Як з працаўскаю сустрэчнага?

— Ідзе.

— Ты мне заўтра дасі лічбы па-блішанаму.

— Ладна... Ах, куды-ж я зайшоў! Да трох кілометраў яшчэ дадаў адзін. Ву-унь!

Вахураў ткнуў пальцам у цёмную далячынь, адкуль на іх глядзелі міглівыя вочы аганькоў.

Яны разышліся.

У воках будынку райкомпарту съвірэла сумнаватае съвітло.

Шумкін папрабаваў адчыніць дзъверы—яны былі зачынены. Гадзіннік паказаў адзінаццатую. «Ды дакуль-жа будуць сядзець! Пара канчадзь!»—рашыў ён і накіраваў дамсю.

На кватэры яго чакалі. І толькі Прахор пераступіў парог, як быў прывітаны неадабральным кіўком галавы і ўпічлівымі слісамі Ганны.

— Ну, і твая-ж акуратнасьць. Я ўжо пачала думачь, што мо' ты заначуеш на заводзе... Ведаеш, што людзі чакаюць, а сядзіш да поўначы...

Мяккая, гасцінная ўхмылка на Прахоравым твары растапіла ў сабе колькасць жончыных слоў. Ганна раптам зъмяніла тон і паправілася...

— Табе, Прахор, зусім не ў галаўе ні дом, ні сям'я, ні... Увесь як ёсьць у заводзе... Дняваў-бы і начаваў-бы

— Гэдзі, годзі... З табою мы знайдзем час паразумецца.: Азік, што новага прывёз з раёну?.. Ты, Ганна, лажыся...

— Мо' гарбаты выпіў-бы?..

— Ня трэба... Рассказвай, Азік.

— Навін багата і цікавых.

— Дзе-ж і кім ты працуеш?

— Зараз старшынёю савету.

— Як колектывізацыя?

— Ідзе. Вось і надоечы запісалася дваццаць гаспадарак. Колектывы цалкам завалодваюць сялянскім настроем... Пераламаліся і тыя, што дагэтуль упіраліся... Справа пасуваецца, як мае быць...

Ганна стала ўвіхацца ля чаю.

— Мы ўжо з Азікам выпілі па шклянцы.

— Лажыся, Ганна, я...

— Колектывы растуць, праца ўсталіліца... Мы ўпору засяялі, упору сабралі—чаго-ж хацець? Прыклад для сялян нядрэнны.

— Ну, а ты як, звыкся з працаю?

— Сказаў! За год ды каб... Працую... Толькі...

— Што толькі?

— Завод цягне. Вось цягне завод назад ды годзе... і сяляне мяне любяць, і з другімі таварышамі нядрэнна жыву, і пазнаёміўся з сельскагаспадарчаю працаю, але... завод! завод!

Пабудзь яшчэ годзік! Трэба!

— Ды я ведаю! Партыя паслала і партыя здыме... Я не суплярэчу таму... Усё-ж—нутро пролетара... Дваццаць год аддаў фрээрэвачнаму станку... Сплю, разумееш, і бачу, як сярэбаная стружка вужакаю вывіваеща з-пад вострага разца... Круглыя буксы, вялікі, шасыцярні... Шуміць— а здэцца,—пяюць станкі... Можа-б было лъга вярнуцца, Прахор?

— Пачакай, Азік. Завод ад цябе нікуды ня ўцячэ. А соцыялістычнае будаўніцтва вымагае работнікаў па ўсіх франтох... Папрашай, Азік...

Той нездаволена скрыўвіся, глыбока ўздыхнуў і праказаў:

— Калі трэба... Тады, таварыш Шумкін, другое пытаньне: нешта сувязь паміж намі паслабілася. Вы, мэрам-бы, крыху астылі да нас. Га-а?

— Гэта магчыма. Адчуваеще?

— Яшчэ як! Калі вясною наяжджалі таварышы ды прывезьлі ў гасцінец плугі, уяві сабе, які быў уздым у нашых сталінцаў. Колгасьнікі склікалі сход, аднагалосна прынялі рэзолюцыю...

— Так, так... мы копію атрымалі... Добра. Зараз організуем групавую паездку і прывязем пажарны насос... на ять! Таварыш Мартолін змасыцярыў, што табе... Абсталием пажарную... Памятаем, ня думай.

— Сксьра ўсё гэта?

Ліпец раптам узыняўся з месца і задаволена паглядаў на Шумкіна.

— Трэба падагнаць з гэтым, таварыш сакратар. Табе-ж не казаць, што значыць ваш жэст... Я гэта асабліва маю падкрэсліць... Нашы колгасьнікі, як струна, чулыя да кожнага поруху... Папрацуем, значыць, яшчэ...

— Трэба, Азік...

— Прывяжджай...

— Ліпец падаў Шумкіну руку і накіраваў у дэзверы. Ён ужо бразнуў клямкаю, як да яго дайшло:

— Яшчэ адну хвілінку!

— Чую.

— Скажы мне адкрыта: у цябе ня было нічога такога у адносінах да старшыні кусту Гарошкі?

Ліпец зрабіў недаўменную міну.

— Хто табе казаў?

— Ведаю, калі пытаю.

— Хлусьня... Нічога сур'ёнага... Праўда, Гарошка мае некаторыя фэльфэбэльскія манэры і часам... але я не паддаюся...

— І вылataў, нябось...

— Кінь... Мала што было... Райком зрабіў заўвагу, але я... ну, паверыш, я іначай ня мог... Справа была на сходзе, падкулачнікі разьюшыліся, загукалі, а Гарошка... Н-не-э, таварыш Шумкін, яго трэба штораз асаджваць. Рабочаму няможна падрываць свайго аўторытэту...

— Значыць, па-твойму, райком зрабіў няправільча, калі...

— Ня тое, не... Зразумела, што правільна, толькі, ведаеш...

Ліпец чырванеў і губіўся ў адказах. Але ў яго голасе зычэла наяўная вінаватасць—гэтага нельга было захаваць закідамі Гарошку.

— Ня варта задзірацца, шкодна... Рабочы павінен быць прыкладным правадыром сялянства. Вы пасыпаліся на вёску з тым, каб цвёрда і правільна праводзіць лінію партыі ў справе колектывізацыі... Ды й што табе казаць—ты сам не малы, разумееш добра... Так што, Азік...

— Было крыху...

Па Ліпецаваму твару мігнулася вінаватая ўхмылка.

— Болей ня будзе... Пакладайся на мяне... Яшчэ ніхто з барацьбітоўцаў не запляміў імя рабочага... А тое...

Бразнула клямка і заглушкила канчатак Ліпецавага сказу.

Калі Прахор вышаў у сенцы, старшыня савету зачыніў другія дзвіверы. Хутка скрып ягсі шагоў па снягу працяг-

штуків па двары, затнуўшы ў бок ператочнае вуліцы. Некалькі адначасна прасьвістаўшых гудкоў абвясыцілі дванаццатую гадзіну.

\*

«Так, вучастак шэфства над колгасамі крыху аслаб... Трэба выправіць... Кончыцца ўдарны квартал, і Марголін павінен ехаць... Але, вось, Азік цікавы. Скучыў! Завод цягне! Сапраўды—жыве за дваццаць год з прадпрыемствам. Аднак, і на вёсцы гэткія работнікі, як ён, незамягчімы. Хлопец цвёрды і баявы, хоць часамі і з мухай... А сувязь, сапраўды...»

Прахор спыніўся пры стале, дастаў свой замурзаны блёнот і занатаў усплыўшую думку. І не пасыпей адварнуцца, як яго думкі ўжо краналі пытаныні прамфінпляну. У яго перад вачыма замігаліся выразныя паказынікі перавыкананьня: кастрычнік—104 процэнты; лістапад—103,7, сънежань... Аналізуючы гэта, Шумкін успомніў прачытанае днём у шматтыражцы заводу «Пролетар» Ён зразу ж падкрэсліў, што яго лічбы значна адстаюць ад «барацьбітоўскіх». На «Пролетары» лістападаўскае выкананьне адставала ад кастрычнікаўскага. А агульны плян асобнага кварталу на некалькі тысяч меншы барацьбітоўскага.

Гэта заказытала Шумкінава самалюбства. «А вось працуем як належыць, сустрэчны плян трэцяга году, і «Барацьбіт» пакажа свае тэмпы яшчэ выразней!».

Ён ізноў палез у блёнот па адну даведку. І, гартаючы съпісаныя лісткі, раптам спыніўся.

«Так, харектэрна з вытворчымі комунамі. Яшчэ так тыдзень кавалі пярэчылі гэтamu. Колькі прышлося ўгаворваць Яхнэса, да прыкладу... А гэты, вось, бузачёр Ліндус... Ну, а зараз—во: наяўны і яскравы доказ. Калі паадзікавы заробак па за комунаю два рублі з паловаю, ну, самае больше, трох рублі,—то ў комуне ён ня меней чатырох... І побач з тым растуць навыкі колектывізациі... нябось, у апошні час хлопцы зразумелі гэта. Недарма за мінулы тыдзень залажылі новыя дзве комуны... Ды каб не опортуністычнае кіраў-

ніцтва Аблойскага, ды большы адпор паасобным галавацяшам,—тады-б... У гэтым мы адстаём...

Настрой задавальнењня прабег па сакратаровай істоце і вытачыў на яго мяккім, сымпатычным твары гасцінную ўхмылку.



Была восьмая гадзіна раніцы, як у неагрэтым памяшканыні партколектыву сышоўся трыкутнік агаварыць пытанье аб падвядзенныні вынікаў асобнага кварталу. Цэлы шэраг цікавых момантаў патрабаваў пільнага высьвятлення. Але складанейшым з іх быў плян аб узнагародзе прэміяй ударнікаў.

Асобны квартал ні на каліва ня зынізіў заслужанага «Барацьбітом» звання перадавога ударніка. Болей таго, за гэтыя тры месяцы рабочы колектыв завода выявіў у сабе новыя даныя ў справе творчых дасягненій. Павялічаны амаль не на пяцьдзесят процэнтаў прамфінплян аказаўся пэрвым. Гэта казала за ёсё ўзрастаючыя тэмпы працы, за бурлівы развой рабочага энтузіязму. Вытворчыя манэўры, усесаюзны конкурс на лепшае прадыремства, спаборніцтва за пераходны съцяг КП(б)Б паказалі, што барацьбітніцы варты годнасці лепшых перадавікоў на фронце змагання за соцыялістычнае будаўніцтва. І шэраг комун і многа паасобных рабочых выявілі сябе сапраўднымі героямі ў барацьбе за пляны.

Заводакраўніцтва не павінна асташца без рэагаванья на гэта.

Трыкутнік мусіць вырашыць гэтае пытанье.

І Шумкін, і Лабрусеўіч, і Лемін, кожны з свайго пункту гледжання, сталі падыходзіць да разьмеркавання прэміяў, падаючы асобныя рады, пропозыцыі і меркаваныні. Але пытанье не давалася скораму і гладкаму развязанью. Яно ў сваім агаворы вымагла ўсебаковага асьвятлення і выглядала перад кожным з іх даволі каразьлівым. Дзіве гадзіны, адданыя яму, прынясьлі толькі агульная наметкі, за якімі мусіць ісьці дэталёвы агавор. Яны ўмовіліся, што кожны

павінен прысьці на паседжаньне з сваім закончаным  
рашэннем...

У дзіверы хтосьці моцна забарабаніў кулаком.

— Адчыні! — папрасіў Шумкін, старшыню заўкому.

Лабрусевіч адпёр дзіверы і ўпусьціў у пакой Радэвіча.

Жывы і вёрткі, раскідзісты ў думках і словаҳ, культ-  
проп заўкому заходзіў, як на спружынах.

— Усё, таварыш Шумкін, наладжана. Німецкія госьці  
прыдуць роўна а восьмай... Старшыня саюзу...

— Каму што! — гіранічна, прыжмурыўшы правае віска,  
зауважыў дырэктар.

— Чаму? Ласьне стрэча з німецкім таварышамі не на  
карысьць заводу?

— Паглядзімо, як ты ўладзіў гарбату.

Съмлючыся, Лемін пакінуў памяшканье. Шумкін уdagom  
яму кінгур запытаньне:

— У цэх?

Лабрусевіч пайшоў у пакой заўкому.

\*

— Ты што-ж гэта, таварыш Лазавік, дваровым рабочым  
стаў?

Узяўшы ў руку засьнеканую буску, Лазавік аблінтуўся  
да Леміна.

— Не магу, таварыш Лемін, глядзець, калі іншыя так  
нядбайна адносяцца да свайго добра. Замест таго, каб пад-  
няць і палажыць на месца, другі, як съвіня, возьме ды яшчэ  
наступіць нагою... Німа, бачыш, ва ўсіх гаспадарскіх жылках,  
съядомасцьць пролетарская як належыць не працяла... Па-  
глядзім, што робіцца на дварэ...

— Гэта, таварыш Лазавік, толькі часова. Наша бяды,  
што не пасьпелі дакончыць пабудовы новых корпусоў...  
Прахвосты-шкоднікі і тут сваю руку прылажылі. А то-б  
перанясьлі-б бляшаны цэх, а вырабчыць пад стрэху...

З сълясарнага цэху рабочыя выносілі гатовыя камня-  
драбілкі. Прыбудоўныя мясыціны пляцу закладаліся новымі  
гусіцадобнымі жалезнымі скрынкамі. Стаяучы радкамі,

з паднятымі ўгару пярэднімі часткамі, яны, здавалася, зьбіраціся ўспырхнуць і палящець, але не хапала разъбегу.

— Г-т-т-а-а! Р-раз-зам!

Чуліся гукі рабочых, папіхаючых аднатонныя прылады, толькі што вышаўшыя з-пад зборкі.

Лемін падбег да трамадкі і натужліва прыніяўся памагаць.

— Так, так, таварыш дырэктар!—жартаваў здаровы, асаністы сълесар.

— А яшчэ паціснуць магу,—пахваліўся Лемін.

— Ці даўно руکі выпусьцілі молат?..

Калі чарговая драбілка заняла іадведзенае ёй месца, Лемін пералічыў іх наяўную колькасць і задаволена праказаў сабе:

— Вытворчасць вочавідкі расьце. Новая комуна дала вялікі штуршок выкананню пляну... Палевіч растроўны таварыш... Адна бяда, што недзе складаць продукцыю...

Ён акінтуў узрокам перасечаныя квадрацікі дваровага пляцу і задумаўся. Перад ім прамільгнула батарэя бутляў з рознымі масламі, шчыльна расстаўленых пры дашчатым тыне. Збоку ад іх, у паўраскіданым шалашы грудзіліся засекі вугалю. Вакол засеку туліліся адна да другое драбілкі. А там, за нялапым каменным будынкам займалі вялікі датвалак двору чорныя новыя перакіданкі...

— Дакончыць-бы пабудову, як бы мы тады адчувалі сябе вольна! А зараз даводзіцца мірыцца... Ага-а!

Ён крута сарваўся з месца і накіраваў у сълясарны цех. Там ужо быў Шумкін. Акружаныя грамадкаю рабочых, яны любаваліся з трох братоў, новых двухцыліндравых насосаў. Разадзетыя ў зялёна-чырвоныя колеры, насосы прыщагалі да сябе агульную ўвагу тых, хто прапускаў іх нараджэннне праз свае рукі. На насосах ляжаў адбітак баявых тэмпаў асобнага кварталу і глубокая съядомасць рабочых-ударнікаў.

Замілаваныя ўзоркі іх творнікаў ласкалі трох харащуной, як матка дзяцей.

— На дзесяць дзён раней тэрміну,—хваліўся адзін з сълесароў, гладзячы бліскучую поршань.

— Комуна пасабіла,—дадаў яго сусед.

Тыя, хто паабапал праходу старанна ўвіхаліся каля няухлюжых камнядрабілак, з завідаю паглядалі на насосы. Але напільнікі і долаты ў іх руках не давалі адхіляцца ад непасрэдных заданьняў.

Конвэер вымагаў бесъперабойнага пераданья частак ад аднаго да другога.

Дырэктар з сэкратаром партколектыву замілавана глядзелі на стройны раскалыханы процэс ударнае соцыялістычнае працы.

\*

— Я гэтага рабіць ня буду. Паставілі на точку буксаў, і мушу тачыць... А то—што ні час, то іншае... Я вам не папіхач...

— У чым еправа?

Бэрэнбros пацінуў плячыма, вытарашчыў вочы і на першую хвіліну не знайшоў, што адказаць.

— Нешта здарылася?—настойней запытаў Лемін і паглядзеў на Шумкіна.

Адчуваючы сваю неправату, токар адышоў да абdziрачнага станку. Каб ня слухаць майстра, ён пачаў стукаць ключом па бакавіне станку.

— Або-ж яго ня ведаеш?

— Таму і пытаю.

— Стэльмахаў сябар... Той падабраў сабе кампанью бузашёраў і вось... Запрапанаваў перайсьці на некалькі часу на абdziрку вечак для драбілак, дык закаціў сапраўдны дэбош... Трэба, нарэшце, іх крыху суняць...

Лемін падышоў пад токара і ў упор праказаў:

— Ты гэта чаго буйніш? Чаму ты незадавалены? Мяшаюць бузіць? Не падабаюцца заводзкія распарадкі? Скажы мне! Можа, табе нялюбі ў нас працеваць?... Запомні, што рабочая сям'я не дазволіць разладжваць плянаў свае працы... Даволі ўжо дэбошырыць... Трэба ведаць, што ты

на працоўным фронце... А што-ж калі майстру патрабавалася пераставіць цябе на іншую опэрацыю? Гонар зъбіла-б? Рукі-б ад...

Токар маўчаў, але адрыжкі непаладнае натуры выразнае адбіваліся ў іэрвовых уздрыгах яго твару. Зъблелыя губы вось-вось памыкаліся выпусциць чарговую дзерзасць, толькі рашучы тсы дырэктара, за якім стаяла няўмольная правасць, супыняла неспакойніка. Той усяго памінутнае касіў на Леміна свае шарыя вочы і, мэрэм-бы, чакаў ад Шумкіна абарсны сваіх паводзін.

Шумкін неадбральна ківаў галавою і ня мог захаваць заўсёды мяккага твару ад усплыўшай суроўай ухмылкі.

З бакоў зацікаўлена паглядалі на іх другія рабочыя. Здаровы чорны фрэзэроўшчык Лодысь яхідна моргаў густымі вейкамі. Комсамолец Юдкін сконцэнтраваным узрокам абводзіў вядомага яму непаладніка.

— Глядзі, няхай яшчэ раз выжнеш штуку—давядзеца нам з табою разылічыцца. Не падабаецца—дарога вольная, але ня ёсім мяккая... Досьць...:

Ружа, зъяніўшая бляізу на твару токара, съведчыла за колкую ўразлівасць дырэктаравых слоў. Тым ня меней рабочы ўпарты маўчаў, не павяртаючыся нават да гаварыўшых к яму. І толькі тады ён пусціў на патрэбны разгон свой станок, калі Лемін з Шумкіным апынуліся пры дэльвярох у ліцейні.

---

У ліцейні адбывалася выбарка. Трэба было паглядзець, як уважліва і ўладна працавала комсамольская штурмавая брыгада Магільні. Гэта зразу кніулася ў вочы і Шумкіну і Леміну. Яны не маглі адрывавацца ад разгойданых тэмпаў працы. Хлопцы абярнуліся ў адну наладжаную, складаную машыну, у якой кожная шрубка, кожны баўтак займалі належнае ім месца.

Цэх тануў у шпаркі разыходзе дружнае працы. Ей званілі ланцу́гі кранаў, яе асьвятлялі распаленныя вагранкі.

Цёплая пара, выходзячы з плаўкае чорнае зямлі, туманіла прасторную высокую будыніну, акрытую промінамі

чырвонага адсвету. Пры сушыльнях ганарова стаялі згатаваныя формы, чакаючы скорае заліўкі. Парожнія каўшы выстрайліся стройнаю шарэнгаю пры вагранцы, углядаючыся ў тоўсты агняўпорлівы шпунт. Вось-вось спраўная, наёмчаная рука заліўшчыка ў бруднай рукавіцы хопіць за яго, паверне і выпусціць у коўш белую жыжу вадкага жалеза. Майстар паглядае на градусынік і клапатліва азираецца на заліўшчыкаў. Пад сітамі высокія курганкі жоўтага залатога піскі. Хутка ён ляжа тонкім прасьцірадлам між съценак вычварных формаў для камнядрабілак, станкоў Сымірнова, асноў цыліндравых насосаў.

Майстар не заўважае прышоўших у цэх сэкратара партколектыву і дырэктара завода. Сённяня ён павялічыў дзённую выліўку на цэлых дзесяць процентаў і сочыць, як правядзенца зьменаю гэта падвышаная норма. Ці-ж, можа, яго цэх вылучыцца адсталасцю ад другіх цэхаў? Або ціж можна на ім асташца адбітак непаворотлівасці, якая мяжует з рвацтвам старшыні цэхкому Прыпеця? Ніколі! Штурмавая брыгада комсамольцаў, на чале з Магільню, заснавана не для аднаго прыгожага слова! Ды ўвесь склад рабочых лішнейі не пратусціць таго, каб гонар «Барацьбі» апусціціць ҳоць каліва ніжэй...

— Таварыш Бобіч!

Вокліч Леміна расплыўся ў голасе цэхавых стукаў і бразгатні.

— Бобіч!

Цёмны сылуэт на бліскучасці плаву перамяніў пала-жэнінне.

— Ага-а!...

Майстар порстка апынуўся пры сэкратару і дырэктару.

— Як з плянам?—пацікавіўся Шумкін.

— Сённяшнюю норму выканаем на процентаў дваццаць вышэй. Брыгада Магільні падала сустрэчнае павялічэніне на дзесяць процентаў...

— Так што...

— Лішнейая залатае опортуністычныя прарывы Прыпеця і яго таварышоў... За стс'процантнае выкананьне ручаю... А там усяк бывае... Магчыма, і надбавачку дамо...

Дырэктар зажмурыў левае вока і аперазаў яго вяночкам ущешлівай тонкай ухмылкі. Яна да таго была вострай і яркай, што рэльефна адблілася поўнасьцю, як у листэрку, у тварах Шумкіна і Бобіча.

— А што лішнейная думае аб пераходным съязгу?

— Я думаю, што таварышу Шумкіну вядома...

— Упусьціць кавальнаму цэху?

— Яшчэ паспрачаемся...

Бобіча пазвалі да вагранкі.

Шкадуючы аб недасканалым абсталяваньні цэху і нарастаючай яго цеснаце, дырэктар з сэкратаром схаваліся за дзывярыма.

\*

— Ты куды?

— Забягу ў контору. А ты?

— Наведаю паседжаныне бюро ячейкі кавальнага цэху.

Не пазыніся-ж у становую...

— Памятаю.

Шумкін пайшоў да маленъкага будынчку плянаванага аддзелу, у вонкавых якога яскравіла празрыстае съятло. Калі ён узыходзіў на трохступенчаты ганак, то, аглянуўшыся, зауважыў, як Лемін хаваўся ў дзыверах табэльнае.

«Леміну таксама не мяшла-б тут пабыць»,—схапіўся Шумкін, але не пасьпеў спыніцца на гэтым сваім ращэньні, як яго пераняў у дзывярох Гальмерын.

— А я па цябе... Чакалі-чакалі і...

— Ну, як Аблоўскі сябе тримае?

— Упарты не прызнаецца... Спрабуе нават кідацца ў атаку... Злосна...

— Іш ты яго... Чакай...

Аблоўскі не звярнуў увагі на прыход сэкратара колектыву, падвышаным голасам накідаючыся на Гальмерына, Ціханава і Галамача. Адміністрацыя заводу, партыйная організацыя цэху, сотні іншых прычын прыцягліся ім у сваё апраўданьне.

— Гэта на мяне выдуманы паход. Лемінава тактыка...  
А я... Можаце здымаш з працы—я буду апэляваць да ЦКК,  
а прауда...

Але ў адрыўных дзымутых сказах Аблоўскага відна была непрыхаваная манэрам ўскласыці сваю віну на другога. Гэта адчвалася ўсімі прысутнымі, гэта бачыў і сам Аблоўскі. І калі Шумкін узяў слова і ў малюнічых, неадпорных доказах распрануў увесь зьмест Аблоўскага выступлення, яго тактыку наступу, то ўсе ўгледзелі, які густы і зацяты опортунизм хаваўся пад яго напускным абурэннем і стараннаю самаабаронаю. Бюро ячэйкі, многа разоў сыгналізаваўшае Аблоўскаму аб яго паводзінах, поўнасьцю прыняло тэзісы сэкрэтара партколектыву, вынесшы аднагалосную пастанову:

«За выразна выяўлены опортунизм на практицы, вынікам якога зьяўляецца псути Ліндусам дваццаці пар ціскоў, разлад у размеркаванні працы, паслабленыне ў кірауніцтве цэхам,—праесіць адміністрацыю завода зьняць Аблоўскага з пасады майстра цэху... За ўпартасць адстойваныне сваіх памылак і абарону опортуністычных паводзін вывесыці яго са складу бюро ячэйкі.

На месца т. Аблоўскага прасіць адпаведныя організацыі назначыць т. Друка. Пастанову давесыці да ведама бюрс партколектыву і працацаць на агульным сходзе рабочых цэху...»

\*

Сырэна высыпела восьмую гадзіну. Яе зачяжныя гукі праводзілі бюро цэх'ячэйкі на чале з сэкратаром партколектыву да заводскае сталовае.

Калі бляшаната цэху, як тном, вынік аднекуль Радэвіч. Пераняўшы дарогу кавалём і Шумкіну, ён рассыпаў папічлівымі сказамі па адresу сэкратара партколектыву.

— І дзе-ж ты падзеўся? Абегаў увесь завод, контору і заўком—няма... А Лабрусаўіч не дае супакою—шукай ды шукай Шумкіна. Усе ў зборы, а ты...

Разыннятая рука культпропу заўкому супынілі дваіх суседаў Шумкіна.

— Сарвецца, кажу табе... Хутчэй!

— Чаго цябе дрэнчыць? Як утрапёны...

Радэвіч у момант згубіў рэзвасць і разьюшанасьць... Падняўшы высока бровы і злажыўшы апушчаныя рукі, ён сышоў у бок, прапускаючы наперад сябе сустрэтых таварышоў. Шумкіна заўвага паказалася Радэвічу вострай і ўшчуннай, культпроп заўкому не знаходзіў за сабою гэтае віны. Наадварот, ён лічыў сабе за заслугу спрытина і ўдала організаваную стрэчу вэтэранаў працы «Барацьбіту» з нямецкімі гасцямі. На гэта ён не пашкадаваў ні працы, ні стараньняў. Тры дні аддаў на ўпартую бегатню па крамах і ў ЦРК, па цэхах заводу, у ЦК саюзу мэталістаў. Машыністка Пятроўская да адзервянення пальцаў ляпала позвы лікам сотні... А тут... Было ўразылівай недацэнкай з боку таварыша Шумкіна...

І Антон закусваў горкую пілюлю недаедзеным у абед абаранкам.

Але ён сам сабе не паверыў, што гэта яго раптам ахатпушая і няўмеру расплыўшая крыўда такжа нечакана і зынкла, толькі на яго дыхнула щёлтае паветра становай. Радэвіч імгненна прарэвізаваў пачутае ад Шумкіна і вывёў, што сэкратар партколектыву не ўкладваў у свае слова жаднага яхідства. У сказанным ім зусім не мясьцілася ні папроку, ні ўшчунку... Адкуль гэта яму надало...

Антон паглядзеў у дзівирох на Шумкіна і стрэў з яго боку заўсёдную плаўкую ўсьмешку, мяккі, як шоўк, узорок сініх вачоў, гасцінную міну. Ён ня мог не папікнуть сябе ў заўшнай гарачлівасці і зрабіў гэта рашуча і цвёрда.

\*

Цеснае нізкае памяшканье падрапараванай сталоўкі выглядала съятошня і ўрачыста. Акленае новымі белымі шпалерамі, яно купалася ў народных хвалях лямпіённага съятла. За густа, адзін пры адным, расстаўленымі сталамі, пад белымі цыратамі сядзелі скліканыя старыя рабочыя барацьбітоўцы. Адну з лавак займалі нямецкія госьці—лейпцигскія мэталісты. У прагалках між сталоў і дзівярэй, на кожнай вольнай мясьціне стаялі барацьбітоўскія актыўістыя.

Чулася рэзвая, бадзёрая гутарка... Старыя сълесары, такары, ліцейшчыкі, пакінуўшы за сабою доўгія гады працы, сышліся правясці час за шклянкаю гарбаты ў таварыскай гутарцы. Яны прынеслы з сабою яскравыя ўспаміны мінульых часоў і празрыстыя надзеі на наступнае. У закаржэлых маршчыністых тварах, у зоркіх гаручых вачох, у прыгнутых сыпінах і намазольных руках напісана доўгая гісторыя зацятай працы. Але цяпер цяжар і прыгнёт гэтае працы астаўся далёка пазадзе, за глыбокую разораю, што падзяліла жыцьцё на чорную, праклятую пору царызму і яскравы, урачысты час Кастрычнікавай рэвалюцыі. Ад дванаццацігадзіннага працоўнага дня ў цесных брудных будках майстэрнях, ад ишчаднай эксплўатацыі дармаедамі-гаспадарамі да сямігадзінкі ў съветлых прасторных корпусох з працаю для сябе самога і для ёсіх, во, што тут, што ў Менску, на Беларусі, за ўсім вялікім СССР. Ад змагання за соцывалістычнае вызваленне да ўрачыстасці парамогі.

У кожнага ўнутры бурліць прагнае жаданье сконцэнтраваць багацьце перажытага і ў некалькіх гарачых, шчырых словах вылажыць яго перад усімі.

За кожным з ім сваясаблівая, востра цікавая паласа барацьбы, надзеі і чаканыя. А зараз—усе, як адзін, гаспадары і творнікі...

Але слова Лабрусаўч дае таварышоў Шумкіну. Усе змаўкаюць і настараражаютца—у сталоўцы запаноўвае ціша. Дзесяткі воч накіроўваюць пільныя ўзоркі ў асярадкаваны разумны твар сэкрэтара партколектыву.

«Таварышы!—гучаць яго тэнаровыя гукі, мяккія ў расьпеве і загартаваныі сваёй бальшавіцкай накіраванасці:— сёньня тут сабралася ўся перадавая грамадзкасць нашага заводу, увесь наш актыў. Мы сышліся сюды для таго, каб ў цеснай таварыскай сям'і правесці некалькі вольных гадзін. Але і нашу сёньняшню стрэчу мы прысьвяцім вялікім заданням содзялістычнае стройкі. Мы ў гэтых нязвычайных абставінах мусім засівetchыць нашу братнюю сувязь з нямецкімі таварышамі, наведаўшымі нас. Разам з гэтым мы перадаем у шэрагі нашае ленінскае партыі дваццаць пяць леп-

шых старых рабочих, але новых барацьбітоў на фронце пабудовы соцыялізму. І, нарэшце, мы звязртаемся ад усяго нашага барацьбітоўскага колектыву з адозвай да ўсіх мэталістаў БССР узмацніць тэмпы свае працы, падвісіць вытворчасць, адказаўшы гэтым на шкодніцкую дзеянасць рэшткаў контррэвалюцыі і яе агентаў. Няхай жыве правадыр соцыялістычнага будаўніцтва УсёКП(б)!

Сталовая затраслася ад бурлівага выбуху доўга незмаўкніх волескаў. Яны калыхалі згушчанае паветра і драбязілі прыцішаным дзвэнгам па шыбах вакон. Зылітая ў адно цэлае, радасная ўхмылка роўна лягла на суворыя пажылія твары старых і на вясёлыя твары маладых. У расхваляваным пролетарскім пачуцьці, выплываўшым з нутра ажыўленым вірующим настроем бадзёрасці, съвяцілася яркае ўверра і цвёрдая ўпэўненасць.

Больш казаць нічога не патрабавалася-б, але новыя прамоўцы яшчэ глыбей варушылі раскалыханы настрой сходу. І іх зазыўнія слова, купаючыся ў паўторных уздымах гучных волескаў, прасычалі ваяўнічасцю вышыню ўрачыстасці.

У гэткі месец не мага маўчаць.

І тыя, хто заўсёды ашчадзіўся на слова, замяняючы іх дзеяннем, хто-б яшчэ працягаў хаваць у спратах свайго нутра, зараз адчыніў вусны.

Загутарылі адзін за другім, для каго быў прысьвечаны сход—узялі слова вэтэраны працы.

«Капіталісты нажываліся на нас і нажываша на нашых братох, што жывуць у буржуазных краінах, а мы, таварышы, працуем на сябе: кожны на ўсіх і ўсе на аднаго, і пасыпхова выпаўняем пяцігодку ў чатыры гады. Партыя вядзе правільную лінію, мы за яе змагаемся і пабудуем соцыялізм»,— сказаў сълесар з 53-гадовым працоўным стажам, т. Левін.

Яго аднафамілец, бляхар, у якога дваццаць гадоў працы пазадзе, звязрнуўся да непартыйных рабочых «стаць на варце соцыялістычнай прамысловасці, як Чырвоная армія цвёрда стаіць на варце краіны саветаў».

З аднолькавым стажам столяр Зубкоўскі:—«уступаючы ў партыю, у адказ малаверам і ныцікам, ён упарт будзе змагацца за соцыялізм».

Бляхар Гольдбэрг сваім уступам у шэрагі ЎсекП(б) вы-  
казвае сваю чуласыць на адозву ЦК.

А сълесар Рольбайн, становячыся партыйцам, заклікае пасльедваць за ім усіх старых рабочых, каб разам упарт і аддана змагацца за генэральную лінію партыі.

Гэта бачаць німецкія госьці і захапляюцца tym уздымам і энтузіязмам, які валодае іх саюзнымі таварышамі. Цяпер дападкія саксонцы ясна разумеюць, у чым хаваюцца бачаныя імі посьпехі ў будаўніцтве і зробленыя дасягненьні ў зама-  
цаваныні дыктатуры пролетарыяту. Яны ня могуць не падзя-  
ліца з барацьбітоўцамі сваім васторгам і захапленьнем.

«За некалькі дзён, што мы правялі ў вашай краіне, мы пасьпелі са многім пазнаёміцца. Мы констатуем ваши вялікія дасягненьні. Мы схіляемся перад вашымі перамогамі.

У нас-жа, у Нямеччыне, рабочы зарабляе столкі, што для пражыцця мала, а з голаду памерці нельга,—кажа сак-  
сонец Дарынберг».

І яшчэ не пасьпівае ён злажыць губы, як дзесяткі прут-  
кіх жылістых рук зрываютъ яго з месца і паднімаюць да  
столі, ідзе лунаюць незамоўкшыя слова.

\*

Паседжанье закончылася прыняццем адозвы. Дробны, рухавы Бобэрмам прачытаў яе прысутным і папоўніў пад-  
няццем рукі аднагалоснае яе прыняцце.

Словы адозвы глыбока заселі ў нутро кожнага рабочага, і пад іх уражаньнем, задавленыя праведзеным часам, яны расходзіліся па хатах. Многія з іх заўтра а сёмай гадзіне павінны зьявіцца на працу ну што-ж! Яны адпачывалі і адпа-  
чылі! І, вярнуўшыся да станка, прымуцца за работу з новымі,  
асвежанымі сіламі...

Апошнімі апаражнілі памяшканье сталовай трыкутнік сумесна з рэдактарам шматтыражкі. Яны выказалі падзяку работніцам за акуратнае абслугоўванье сходу і разывіталіся з імі.

На дварэ стаяла марозная нач.

Яснае неба глядзелася ў расстаўленыя па двары заводу ліхтаркі нявыразнымі ў іх проміне зоркамі.

З цахоў выліваліся металёвыя напевы працы. Зблізу яны драбіліся на сотні рознастайных гукаў, на многалікія тоны посьвістаў, на цягучыя дзвэнгі і на грубыя бразгі.

У ціхім паветры, вылятаючы з цесных будынкаў, этыя гукі, дзвэнгі і бразгі зыліваліся ў адзін грамучы тон-гул, які важкімі пералівамі нёсьцца кудысьці ў бок адкрытае лугавое прагаліны. У сваім разьбеку пералівы шырыліся, распльыва-ліся, ахапляючы вялікія прасторы галу і раскідаючы ва ўсе канцы перапеўняла водгукі рэха.

З індустрыйнага кутку усходній ваколіцы гораду гля-дзелі ў бок «Барацьбіта» празрыстыя чатырохкутнікі заводз-кіх вокан. Ляцелі, не далятаючы, пукі большых і меншых іскраў.

На заводскім двары, пры будынках цехавых корпусоў калыхаліся чорныя сылуэты вартавых міліцыянераў. Ухутаныя ў цёплія гаматныя браваркі ды ў высокія лахматыя манджурскія шапкі, яны нагадвалі паставых на фронце.

— Зазірнем у бляшаны? Ён у нас звычайна, пасынкам,— запрапанаваў Шумкін.

— Пара ўспомніць і пра сон.

Бурэвіч чмыхнуў носам і прыжмурыў свае паніклія очы.

— Гультай ты, Евель.

— Змарыўся за дзень...

— Ну, ужо гэтamu не паверу.

— Я цалкам з ім згодны,—падтрымаў рэдактара Лабру-сэвіч.

— І-ы, чорт іх пабраў! А лічыцца моладзь! Што-ж будзе-э...

— Ня ўпікай толькі... Іншыя старыя ў два разы мацней нас, маладых.

Над Бурэвічам махнулася рука дырэктара, але ён ухіліўся, ня даўшы ёй апусьціца на тоўстую вушатку.

— Вымятайцеся к...

Лабрусэвіч адказаў разывітаньнем, якога, аднак, не пачулі ні Шумкін, ні Лемін. Яны ўжо ўваходзілі ў невялічкае памяшканье бляшанага цэху. Збоку аставалася лудзільня, а ззаду закройная. Цэх не зымяшчаўся ў адным месцы, а дзяліўся па аперацыях на некалькі частак. Куды яны накіравалі, там кляпалася пасуда: малакамеры, ночвы, вёдры, цадзілкі. Тая-ж конвэрная лента абягала дзесяткі рабочых і работніц (у бляшаным цэху шмат работніц), у канцы сваім ладаючы гатовую продукцыю. Гэтай продукцыяй было завалена ўсё вольнае месца памяшканья; стосы начваў і слупы зложаных пабеленых і яшчэ цёмных вядзёр хаваліся пад куртатым капяжком, не абараніўшыся ад сънегу і гала-лёдзіцы.

У цэху стаяў суцэльны, незмаўканы трэск і бразгатня. Дзесяткі адценінняў розных гукаў складалі сабою бесканцовы мотыў трапяткога, дынамічнага нэгрыцянскага джаз-банду. Вуши лавілі саладжавыя напевы саксафону і рэзкія ноты гавайскай гітары, зацяжныя піскі джац-флейты і за-вываныні джац-піл. Пад гэту музыку ўвішліва маталіся руки і апускаліся драўляныя ды жалезныя малаты, увіваліся вострыя ножніцы. Шырокія лісты чорнай і ацынкованай бляхі, імітуючы раскаты аддаленага грому, згіналіся ў руках бляхароў, мэрам-бы баючыся пападаць гад ножны і малаты.

Шумкіна з Леміным сустрэў заўсёды вясёлы, жыццярады бляхар Шапіра. З адкрытым добрым тварам, сухім і жаўтаватым, ён пачаў скардзіцца таварышом аб непаладках у цэху. Цэх недастаткова нагружаны працаю, обмаль волава для цынкаванья, і вынікам—мармытанье рабочых. Каб ня гэтыя прычыны, цэх не астаўся-б настолькі, як ён астаўся, ад другіх. Шапіра не хацеў-бы звальваць віну на аб'ектыўныя абставіны: ён гэта ніколі сабе не дазваляў і добра разумеў подобны манэўр у руках опортуністаў, але ў даным выпадку даводзіцца на гэта спаслацца. Вось ён бачыць па

настроі самога дырэктара, што справа заключаецца, галоўным чынам, у недагрузы паўфабрыкатаў. А з боку рабочых—ці-ж неаднае сям'і настойнае стараньне, баявое захапленыне працаю. Праўда, Шапіра ня скрывае—щэх даваў прарывы: наглядаліся прагулы, спазненьні, лятунства, было шмат захворваньняў, але зараз—толькі-б работа, цэх увайшоў-бы ў спрэчку за пераходны съязг, цэх...

І на твары Шапіра шчыры жаль, што іх цэх вымушаны быць пасынкам, аставацца пазадзе другіх...

— Нядобра, таварыш Лемін, крыўдна, таварыш Шумкін.

— А што-ж зрабіць, гэта часова... Праз месяц...

— Га-а-а! І вы тут!

Радэвіч зьняў кепку і апісаў ёю эліпсіс.

— Адкуль ты, як гном?

— У палуднай быў.

Не забываецца...

— Паверыце, не. Цягне паглядзець, пасправаваць кожнае операцыі, ці не забываецца работа. Прывык, зацянула... Або я быў дрэнным бляхаром?

— Варочайся назад у майстэрню,—пажартаваў Лемін.

— З ахвотаю!

Радэвічавы бровы падняліся ўгару, бліснулі бялкі, і глава прыняла косае палажэнніе—яго характэрная поза ў хвіліны вострага недаўменнага зьдзіўлення...

— Або, што я выгадаў адчуўшыся ў заўкоме, ні шэлегу... Партыя патрабавала—павінен, а дасцё волю, заўтра-ж даю вам ударную норму. Забачыце... Га-а-а?

— Папрацуй, браток, яшчэ некі час на сваёй пасадзе... А то я бачу, што вы, бляхары, як па згаворы; вельмі туга паддаецца на вылучэнні... Вось і таварыш Шапіра—колькі разоў мы яму прапанавалі іншую працу, дык не-э. як ўпёрся—хоць ты ланцугом адцягай з бляхарні. Дзіўны-и!

Шапіра расплыўся ў няявінную ўхмылку і паказаў свае белыя зубы.

— Таварыш Шумкін, які з мяне інструктар цэрабкоопу або загадчык базы? Я малаграматны... Пры гэтым я ўраджоны рабочы. Дай мне каваць малакамэры, стукаць малатком, рэзаць бляху—я рыцар. Тут маё асяроддзьдзе, а там...

Шапіра адмахнуўся рукою і атрымаў упічышча ад Радэвіча.

— Няпраўда, таварыш Шапіра... Часамі і са мною даводзіцца так... Але то неправідловыя разважанні...

У баку, пры кавадле, пачуўся раптоўны рогат. Яны павярнуліся. Дзіве работніцы інструктавалі дырэктара ў правільным трыманні малатка пры загіне ведзерных рубцоў.

Гэта табе, даражэнкі, не пры камнядрабілках,—жартавала вясёлая, рухавая работніца Гальпэрман.

— Цяжэй?

— Калі не цяжэй, то складаней...

Ухмылка сарвалася з Гальпэрманавага твару і, як электычнасць, мітам абегла зацікаўленыя твары вёrtkіх пілявых работніц.

Яны лагоднымі ўзрокамі праводзілі з майстэрні Шумкіна, Леміна і дурасьлівага Радэвіча.

\*

Хвілін праз дзесяць Шумкін з Леміным апынуліся ў кавальным цэху. Яны абышлі другія цэхі паміж складаў вугалю і жалеза і накіравалі з задняга ўваходу ў будынак кузьні. Па дарозе вышаўшы з імі Радэвіч няпрыкметна зьнік.

— І тут спаборная праца разгорнута ва ўсю!—заўважыў Шумкін.

Але Лемін не пасьпеў адказаць, як калі іх ачуўся, вярнуўшыся з командыроўкі за вугалем, каваль Шымрст.

— Ужо-а і ты тут?—выказаў зьдзіўленыне Лемін.

— Як бачыш. Кончыў заданьне і за непасрэдную працу.

Шырокі мілы твар Шымрота ня мог захаваць у мяккім выглядзе воч удзячнай яму загартаванасці і цвёрдай расчучасці. У кожным слове Шымрота гучэла зацятая адданасць прадпрыемству, соцыялістычнай стройцы. Яго ўся істота была прасякнута кіручым задзёрам працоўната захаплення.

— А цяпер што робіш?

— Пры молаце.

Шымрот працягнуў брудным рукавом па запацеўшым лобе і пакінуў на ім некалькі чорных рысін.

— Усё-б нічога, але ў вочы смаліць.

— Ты-б насы ѿ ахоўныя акуляры. Маеш?

— Во-ва!

Ён спрытна надзеў выпуклыя цемна-сінія акуляры і паглядзеў на таварышоў.

— Чаго-ж, добра,—заўважыў Шумкін.

— Ня зусім: пацеюць і пыляцца. Мяшаюць сачыць за коўкаю і расцяжкай... Так лепши.

Шымрот абярнуўся ў бок печы: яго клікалі.

— Ну, а як з вугалем?

— Лемін ведае...

Ён ўжо ступіў пару кроўкі назад, але захацеў пахваліцца:

— Быў на шахтах і прабаваў работу забойшчыка. Нічога! Хоць-бы што. Пасылайце—з ахвотаю паеду.

Шумкін адабральна паківаў галавою.

— Да ты і ў нас прыгадзішся.

— Калі партыя прыкажа, я гатоў і ў агонь, і ў ваду...

Лемін аддзяліўся ад іх і падышоў да крайняга горна. Пры горне ішла коўка губак. Малады малатабоец неразылічана стукну малатком па краі губкі і зьбіў яе з кавадла. У момант малатабоец назіраў паказальныя ўдары з рук дырэктара.

— Гэта я разумею!—гукнуў з-пад суседняга горна, съмязчыся Жук.

— А што, мо' так, як ён?

Малатабоец завідлівымі ўзоркамі праводзіў з цэху позных, дбайных яго наведнікаў.

\*

На заўтра расклейеныя па цэхах і на двары заводу афішы авбяшчалі пра грамадзкі суд над бракунамі, кантролёрамі і прыёмшчыкамі і дўвумя рабочымі. Паведамленыні выклікалі вострую зацікаўленасць з боку рабочых.

— Суд? Ссу-уд?

— Так, суд! А што-ж іначай, суд!

— Яны варты гэтага!

— Хто?

— Коўш, Ліндус, Стэльмах...

— Варт, варт...

Весткі пра суд хутка абягалі тэрыторыю заводу, склады, цэхі, сталовую, контору, ня мінаючы жывое душы. Прозвішчы падсудных набывалі шырокую вядомасць, скланяючыся і пераказваючыся на дзесяткі ладоў. Сотні воч зъміяралі іх вострымі, настарожлівымі ўзрокамі. Падсудныя рабіліся гэроямі дня.

Але выхаваўчае значэнне суду, яго сур'ёзнасць трymалі рабочых на ўзоўні таварыскай лёяльнасці. Ніводзін і не памыкаўся выходзіць з яе рамак, каб дачасна рабіць намёк няпрыязнасці да правінных таварышоў. Адзначаныне сваіх адносін да падсудных кожны барацьбітвец адкладаў да пасыля суду.

Разгляд справы і паводзін падсудных самі акрэсьляць таварыскія погляды на іх. У кожным разе, уз্যніты па ініцыятыве рабочых грамадзкі суд дасць належнае заслужанае віноўнымі пакаранье.

Рабочыя з няцерпам чакалі канцу працоўнага дня, каб паслухаць судовы процэс. Бач, гэта-ж будуть судзіща сябры іхняга колектыву. Можа многія ўскосна павінны ў тым, што не прылажылі з свайго боку патрэбных мераў, каб пасобіць нявытрыманым, распушчаным сябром выжыць свае шкодныя недахопы.

У кожнай страце, у драбнейшай псуце, у праявах нядбайнасці і рвацтва хаваецца выразна небяспека наладжанай, плённай працы зъяднанага колектыву. Выяўлены недахоп у дзеянасці кожнае адзінкі кладзецца плямаю на агульныя вынікі.

«Барацьбіт» — аграмаджанае прадпрыемства рабочае клясы, яе кірауніка, комуністычнае партыі, усіе савецкае краіны. Іх колектыв — адзін з атрадаў на фронце рашучага змаганья за соцыялістычнае будаўніцтва. Як цэментам, зыліты і зъяднаны аднымі інтэресамі, аднай воляй, аднымі імкненнямі ўсе пролетары... Яны кладуць фундамэнт соцыялізму.

Гэтыя вялікія, неасяжныя ў сваіх размахах і незъмірныя ў сваёй вагромнасці зыркія, уздымныя ісьціны прасякаюць нутро барацьбітоўца.

Гэтыя ісьціны калышуць іх разгойданыя пазыўаныні, уздымаюць ружовыя надзеі, нараджаюць баявыя настроі і сеюць рэволюцыйную трывогу.

Суд!

Брак!

Іскрамі вылятала з-пад кожнага ўдару молата, з-пад хуткіх повертаў станкоў, з-пад вострых раззоў, з полымі жухацеўшых горнаў.

Электрычным токам гэтыя слова абягалі пераплётут шнуроў, гудзелі і завывалі ў блішаным візгу, у гучным джвагу пнёўматычных вяліканіаў, у шыпеніні наждачных каменьняў, мігаючы пры кожным станку.

Брак!

Суд!

А чацьвертай гадзіне!

Ці хутка сырэн?

\*

Зайсёды перапоўнены людзьмі шумлівы і бурлівы заvodzki клуб на гэты раз прыняў нязвычайны выгляд. Набіты да адказу, ён ня мог зымасыці ўсіх жадаючых прысутнічаць на судзе.

Сотні скрыжаваных, напружаных узоркаў пільна накіроўвалася туды, на цесную сценку, дзе звычайна за чырвоным сталом сядзеў прэзыдым сходу ці нарады, а зараз знаходзіліся судзьдзі. Праўда, і судзьдзі свае, знаёмыя, толькі што пакінуўшы станкі і молаты, напільнікі і сывёрдлы і заняўшыя месцы за гэтым столом. Іх пяцера чалавек: старшыня суду і чацьвера засядцацеляў-членаў.

Пасярэдзіне стала, якраз супроць праходу, таварыш Карабоў. Суровая міна на круглым асерадкованым твары, уроўнаважаная думка над лахматымі валасамі. Празрыстыя шэрыя вочы кідаюць вострыя узоркі.

Заспакоены выгляд надае сур'ёзнасці і без таго сталаму і стойкаму сълесару з цыкаўскім значком на чорнай шатынавай рубашцы.

Цьвёрдая крэпкая рука, толькі што выпусціўшая напільнік, занята тонкім чырвоным карандашом, які выводзіць запісы, - другая—званком, якім адчыніцца паседжаныне суду.

Але Карабоў, яго старшыня, ня хоча перабіць зацікаўленага, папярэдняга азнаямлення прысутных з другімі членамі суду і з падсуднымі.

Правы сусед Карабова, Якаў Брыль, каваль. Непаварушная поза дае магчымасць выгледзець яго задуменны твар, абкарункаваны рыжаватай тасьмою валасоў, яго няпрычесаную голаў і нахмураныя бровы, паложаныя на стале рукі, з доўгімі рукавамі суконнае шэрае жалеткі.

Якаў Брыль уважліва пазірае на свайго левага таварыша Залмана Гегера. Хударлывы, з упалымі шчокамі, ён нэрвовы, юзіць на месцы, шустра раскідаючи пільнымі ўзрокамі па клюбу і рэплікамі паміж сваімі суседзямі-таварышамі.

Другія два члены, што сядзяць па краёх стала, сівы дзядзька Сокалаў з такарнае і комсамолец Пышкін з лінейні, напружана чакаюць кіўка рукі старшыні.

Усе разам, нават з Карабовым, яны хвіліна ад хвіліны паглядаюць на падсудных, скромна і прыніжана стаячых, налева ад судовага стала, пры нізкім паркане сцэнкі.

У іх вачох несхаваная вінаватасць бліскае вільготным памутненінем. Нэрвовыя ўздрыгі адбіваюць нутраное хваляваныне.

Ужо ў самай увазе да іх з боку сотняў рабочых відзён пачатак прысуду, строгага і ўшчуннага. І сорамна падняць вочы і балюча выцерпець папрокі. А зараз во... Присудныя напружана чакаюць званка і съследам—пасяджэння суду адчыненым. Спадлоб'я, наўсаські яны кідаюць адрыўнымі ўзрокамі на старшыню, але зусім неспадзявана іх пераймае званок.

— Таварышы!

Звонкі барытон Каравчова заварожвае прысутных насторожлівай цішою.

«Пасяджэнне грамадзка-політычнага суду рабочых завода «Барацьбіт» у складзе старшыні т. Каравчова і чатырох членаў суду—тт. Брыля, Гегера, Сокалава і Пышкіна з узелам рабочых абвяшчаю адкрытым. Суд мае разглядзець справу па абвінавачаныні рабочых Каўша і Стэльмаха—у нядбайных адносінах да вытворчасці, Ліндуса і Місکі—у непапярэджаючыні гэтага. У выніку чаго з выпушчанай імі продукцыі было забракована 150 съярдлоўных варштатаў... Пры гэтым Ліндус яшчэ займаўся рвацтвам (выпісваў па некалькі раз работу, якую ня выконваў сам, а за яе атрымліваў гроши).

Судовым съедствам устаноўлена, што ў той час, калі рабочыя завода «Барацьбіт» пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі напружвалі сілы на адшуканьне і ўводзіны раду новых методаў працы з мэтаю пасьпяховага выкананьня прамфінпляну і падняцца якасці прадукцыі, уносячы прапановы, падаючы стрэчныя пляны, організоўваючы штурмавыя брыгады,—у гэты час паасобныя адзінкі з рабочых выміхалі свае асабовыя інтарэсы вышэй інтарэсаў прадпрыемства, выяўляючы нядбайнасць і ня цікавячыся паліпшэннем якасці прадукцыі. Судовым съедствам таксама выяўлена, што заводская і цэхавая адміністрацыя не з належнай пільнасцю вяла нагляд за вытворчасцю...»

Съедам старшыні суду праверыў наяўнасць падсудных і выклікаў першым Каўшам.

— Таварыш Коўш, вы лічыце сябе вінаватым у прад'яўленых вам праступках?

Няўверна і конфузльва, то бямеючы ад няёмкасці, то чырванеючы ад сораму, Коўш падняўся з месца і не па настроі цвёрда і павінна праказаў:

— Прызнаю сябе вінаватым у тым, што зрабіў благі учынек, прыняўшы нядобраякасную прадукцыю і выказаўшы гэтым свае антырабочыя недастойныя партыйца паводзіны... У далейшым сваю адданую працу, я завяраю суд, сумею пакрыць сваю віну перад рабочаю клясай...

Ен запяўся, падбираючы далейшыя сказы, а ў гэты момант адзін за другім іншыя падсудныя абвясьцілі сваё далучэнне да Каўшовага прызнаньня. Апошні з іх, Ліндус, заключыў сваё прызнаньне наступнымі словамі:

— Так, браткі, я зрабіў шмат дрэннага. Я паказаў сябе благім рабочым. Раней, будучы партыйцам, я апаганіў годнасць члена партыі і быў выключаны з яе шэррагаў... Зараз, вось, я моцна ўшчуваю сябе за праробленое ў мінульым і абяцаю суду і ўсім прысутным таварышам рабочым (ён абярнуўся на залю), што суд—тэта мяжа, па другі бок якое апыніцца новы, другі, адроджаны Ліндус.

Заява падсудных знарушыла хаду судовага допыту. Ужо па яе тону можна было дагадвацца аб магчымым павароце процэсу і аб яго агульных рысах. Вынікі суду можна было таксама прадбачыць...

Але ўвага судовага разгляду не зъмяншалася. Залія не радзела ні адным чалавекам.

Адноўленыя вопыты падсудных з боку старшыні і членай завострываюцца агульную цікавасць да процэсу. Залія востра рэагавала на кожнае пытанье і на кожны адказ поза і міміка, настроем і тон у голосе падсудных аднакава поўна адбіваліся ва ўражаньнях прысутных... Каяньне, прызнаньне віны сустракала адбраньне, увільваньне, спробы хітрыць справадзіцца глухім, але пагражальным гоманам асуджэння...

Гэта яскрава адчувалі падсудныя. І за кожным адказам гучэла ўсё большая щырасць у іх пакаянні...

\*

Суд зацягнуўся на сем гадзін. Ужо многа разоў прапяяла сырэна... Але яе гукаў ніхто не заўважваў... Яны не даходзілі да вушэй прысутных на судзе, шыльна адданых слуханью судовага процэсу, у якім, як на экране, малевалася багатая карціна заводскага жыцця. Выпукляліся звычайна няуважлівия, але даволі харктэрныя яго бакі. Як з-пад скову вымаліся і паказваліся разнастайныя асаблівасці, часта невядомыя і дзіўныя, часта цікавыя і пажаданыя.

Паўставалі зусім у новым съятле блізкія па работе супадзей, расчыняліся спраты іх нутра, іх якасці, як рабочых, партыйцаў і барацьбітоў за соцыялістычныя вышыты.

Звычайны, уяўлены съвет цэху выглядаў зусім інакшым, багацейшым у сваіх жыцьцёвых пэрыпетыях і разгоністым у працоўных пазывах.

Суд, як вучоны анатом, раскладаў цела заводу на яго суставы, частачкі і дэмонстраваў іх перад рабочымі ў яскравых прыкладах унутранай цэлевай, непарыўнай сувязі, у бліскучай мэтаймкнёнасьці...

四

А другой гадзіне ночы нязьменшаная і адным чалавекамъ колькасць прысутныхъ настарожліва праслушала прыгавор.

«Учынац, зроблены таварышамі Стэльмахам і Міскай, заслугоўвае зыняцьця іх з работы, але, прымамо чы пад увагу прызнанье імі сваіх памылак і падачу заяў аб іх папраўленні, абвясціць ім суроую вымову, пазбавіць назывы ўдарнікаў, абвясціці ўшы ілжэўдарнікамі, даўшы магчымасць загладзіць нанесеную шкоду і прыкладнай работаю дамагчыся званыня ўдарнікаў.

Адабрыць рашэнныне партколектыву, аб авяшчэнні Mісky вымовы.

Тав. Каўшу, старшаму контролёру, абвясціць вымову.

Тав. Стэльмаху абвясыць сурою вымову, зняўшы з работы старшыні вытворчага сэктару.

Тав. Ліндусу абвясьціца суровую вымову з папярэджаньнем.

Грамадзкі суд заклікае рабочых «Барацьбіта» большашчадна адносіцца да прылад, скарыстоўваць усе сродкі для зьнішчэння браку, ліквідацыю прапрыву і выкананьня прамфінпляну.

Грамадзкасць павінна адказаць злачынным элемэнтам яшчэ большай хвалій сваіх прапаноў, ідуcych на палепшанне вытворчасці.

Грамадэжасць патрабуе ад завадзкой і цэхавай адміністрацыі і тэхпэрсоналу безадкладна рэагаваць на прапановы рабочых, праводзячы іх шпаркім тэмпам у жыцьцё.

Пастанову грамадзка-політычнага суду апублікаваць у друку».

Словы прыгавору патанулі ў гучных зацяжных волнах сотняў прысутных.

\*

Тыя, што не маглі прысутнічаць на судзе, назаўтра чыталі яго пастанову ў расклененых па цахох абвестках. Радэвіч старанна і акуратна павыводзіў галоўныя месцы ў прыгавары і падкрэсліваў іх роўнымі чырвонымі рысамі.

Але абвесткі не маглі перадаць усёй сутнасьці і значэнні праведзенага суду: гэта зрабілі наладжаныя па щэхах сходы.

Сходы выглядалі адрыўкамі суду, на якім судзьдзямі выступала да сотні чалавек. Прыйгавар комэнтываўся, раскладаўся на часткі і поўнасьцю сустракаў сабе агульнае адбраныне. Падсудныя, атрымаўшы па заслугах, не знаходзілі сабе спачуваныня, але і не выклікалі злосы, прытуліўшы яе з боку сваіх таварышаў шчырымі прызнаннямі і каяньнем.

Рабочая маса можа караць, ды ўмее дараваць...

Ужо скара пасыля суду многія заўважылі крутую перамену з боку пакараных.

Яны старанна, з адданасцю выпаўнялі сваю работу.

Коўш пільна сачыў за якасцю продукцыі, кожную рэч уважліва разглядаючы з усіх баксаў, правяраючы ўсе яе частачкі і дэталі.

Стэльмах спакойліва перайшоў ад фрэзэра да съверла, паслухмянія выконваючы заданыні роўна добра га і талковага майстра Бэрэнброза.

Ліндус...

Ён ішоў па ѿсяядох выкананых ім на судзе завярэнняў.

Дзе падзеўся яго голас з рознымі выбрыкамі, мармытаныне і ўпадныя гутаркі.

Хто за ім ні сачыў, кожны заўважаў надышоўшую к Ліндусу засяцьцю працаю. Ён упарты аддаваўся работе, прагнучыся як найхутчэй і як найпаўней залатаць зроблены прарыў і забяліць шакінутыя чорныя плямы.

Уплыў суду адчуваўся і на ўздыме агульнае ўвагі да якасных паказчыкаў продукцыі.

Ужо першы дзень адзначыў памяншэнне браку ажно на 20 проц.

\*

У памяшканыні партколектыву толькі што запалілі ў печы. На вокнах гулялі сънегавыя мядзьведзі. Старэнькі будынак палохаў сваёю зябкасцю.

Але яшчэ сырэна не адсыпівала восьмі гадзін, як сэкратар партколектыву ўважліва праглядаў съвежую «Звязду». Чацьвертая старонка газеты, прыводзівшая зводку тых прадпрыемстваў, якія першымі выканалі прамфінплян, адводзіла віднае месца «Барацьбіту». Нават маднейшы па тэхнічных сродках «Пролетар» стаяў ніжэй яго.

Шумкін з задавальненінем праглядзеў засаб тро разы падкрэсленую тлустым шрыфтам заметку, пад якою стаяла прозвішча «Бурэвіч». І сама заметка, гладка і талкова складзеная, і яе сваячасовае зъмяшчэнне лісьцілі Шумкіну.

«На гэты раз...»

Ён не даказаў, як у дзіверы моцна пастукалі.

— Уваходзьце!

Знаёмы твар рэдактара шматтыражкі павярнуўся да сэкратара партколектыву.

— Прынёс газету, Евель?

— К свайму часу выдзе.

— К твайму часу... а к тэрміну?

— Мы згаварыліся на пятас.

— Брэшааш... гутарка ішла аб першым.

— Ну-ну-а!

За гэтymі нявыразнымі гукамі съледвала вінаватая, але не баязлівая ўхмылка. Яе Бурэвіч падмацняў нэрвовым трапаханьнем рук і раскіданымі паваротамі.

— Забыў? Ужо забыў, на цябе ліха...

— Няўжо такі мы згаварыліся на першае?

— Манэўры, Евель, манэўры... Калі ты з імі расстанешся...

Прахор дастаў з кішэні свой нерастанны блёкнот, пера-  
мыуў некалькі лісткоў і праказаў:

— На, чытай, таварыш рэдактар.

Бурэвіч сажмурыў паніклыя ючы, павадзіў узрокамі ў  
блытанах радкох Шумкінавых іерогліфічных запісаў і ўба-  
чальна засміяўся.

— Я пераблытаў.

— Гад ты печаны, чаму ты ніколі не пераблытаеш на  
скарачэнне тэрміну, а...

Бурэвіча выбавіў стралою ўляцеўши ў памяшканье Ра-  
дэвіч. Рэдактар абярнуўся на разьюшанага культпрспа заў-  
кому і ўбачыў: у яго руках трапалася пачка паперак, з кішэні  
вылазіла памятая газета, за вухам варушылася недакураная  
цытарка. Адстаўлены каўнер жукеткі, расшпіленай на ўсе  
тузікі, съведчыў за надмерную заклапочанасць. Радэвіч ня  
даў апамятацца, як на ўсё памяшканье прагукаў:

— Сёньня агульназаводскі сход!

— Дзякую за паведамленыне!

Усе засміяліся.

— Так. Сёньня сход, а заўтра дэмонстрацыя-протэст...

— А хто будзе дакладчыкам?

— Я зраблю інформацыю аб прампартыі. Лемін—паве-  
дамленыне пра арышт контэрреволюцыйнае групы беларускіх  
нацдэмаў... А' з плякатамі на заўтра?

— Забясьпечана...

Радэвіч портка вышмыгнуў з памяшканья партколек-  
тыву, і съследам Шумкін з Бурэвічам вясёлымі жартамі адгу-  
каліся на яго крыклівую тутарку за дзъвярыма.

— Значыць, Евель, ты...

Шумкін не дасказаў...

Двоє сълесароў з перакіданак аднялі яго ўвагу на сябе.  
Сэкратар пытальна паглядзеў на іх і дагадліва запытаў:

— Нешта трапілася?

Але выскаўзнуўшая ўхмылка на чорных тварах рабочых  
перамяніла Прохараў настрой.

— Кажэце!

— Мы прышлі паведаміць аб выкананьні цэхавага пляну

— ?!

— Уяві сабе, таварыш Шумкін, што толькі, вось, як паставілі на рэйкі апошнюю перакіданку... і ў адказ на праявы інтэрвентаў, брыгада высувае павялічаны стрэчны плян на пяць перакіданак...

— Брава, таварышы!

Бурэвіч мігам прысеў ля стала і занатаваў радасныя навіны.

— Так... К агульнаму сходу ўжо маем першы...

Сълесары скаваліся за дзывярыма.

— Хутка і Бэрэнброс прынясе падобныя весткі.

Але сказанага ня было каму выслушаць—Шумкін астаўся адзін.

Ён ізноў хапіўся за газету.

\*

Помдырэктара не хацеў адрываць сэкрэтара партколекцыву ад пільнага чытальня газеты і моўчкі чакаў, пакуль Шумкін сам не адварнецца ад газеты.

За съценкаю гулка гаманілі. З агульнага гоману выдзяляўся голас коопупаўнаважанага Салаўя. Чуваць было, як ён адбіваўся ад незаслужаных упікаў, пераказваючы: «Ну, а ў чым я вінават? У чым вінаваты я?»

— Бедны Салаўей!—пашкадаваў Бобэрман і тут-же пачаў:

— А-а-а! Таварыш помдырэктара! А мне паказалася, што перада мною наш паважаны шэфредактар... Ты яго тут не засыпей?

— Пацягнуўся плянавы аддзел... Чуеш, Шумкін, як у нас будзе з працпрацоўкай стрэчнага?

— Трэба татавацца... На бюро вызначым тэрмін цэхавых сходаў...

— А ты ведаеш?

— Што-о-а?

Шумкін настаражыўся.

— Кавалі не адстаюць ад сълесараў. Ты глядзі, які нагрузкочны плян, а, разумееш, хлопцы... Малайцамі. Як ні кажы, а кавальны цэх заслугоўвае таго, каб пераходны

съцят лунаў у яго корпусе... І цікава тое, ведаеш, што Лін-  
дус... Во, брат,—варты годнасьці лепшага ўдарніка... За ка-  
роткі тэрмін хлопец рашуча парамяніўся.

— Ласьне?

— Пацікаўся.

— Значыць кавалём, па-твойму, пераходны съцяг?

— Па-мойму, так... Я зусім ня згодзен ні з таварышом  
Лабрусеўвічам, ні з таварышом Леміным. Кавалі ўпартая тры-  
маюць свае тэмпы і годнасьць ударнікаў за імі...

— Магчыма...

З-за дзывярэй пухаў Сокалаў.

— Няма часу праглядзець бягучых папер,—паскардзіўся  
сэкрэтар.

— Перашкодзяць?

То казаў Сокалаў.

— Ну?

— Справа на хаду. Ужо сёньня столовая выклікала шы-  
рокую зацікаўленасць з боку рабочае грамадзкасці. Чаму-ж  
кожны цэх у свой час праз адны дзверы заходзіць,—през  
другія выходзіць? Недаеў—можа падсілкавацца ў буфэце...

— А як абеды?

— Сёньня якраз даволі добры...

— Задаволены рабочыя?

— Я думаю... Зойдзем... а?

— Хутка сход... Заўтра...

Бобэрман з Сокалавым пакінуў Шумкіна аднаго.

\*

Прахор зачыніўся і намерыўся замкнуцца. Але не па-  
спеў павярнуць ключа, як дзверы адчыніліся.

Увайшла работніца Гальпэрман.

— Таварыш Шумкін... Ты, можа, падумаеш што нядобрае,  
ну, я прасіла-б цябе і ўсё бюро колектыву пакінуць мяне на  
«Барацьбіту». І работы тут сярод жанчын непачаты край і...

— Хто табе нагаварыў? Учора-ж дана згода, а зараз...

— Сама перарашила, таварыш Шумкін. Для справы бу-  
дзе жарысьней. Пасудзі сам. Пакуль на заводзе я адна...

— Кінь, кінь... Навошта гэтыя цырамоні...

Гальпэрман села прыстале і задумалася. Яна доўга глядзела ў адну кропку, непарушна седзячы на адным месцы.

Шумкін пераглядаў паперы, забыўшы пра яе прысутнасць.

Прапаяўшная сырэна вывела абоіх з памяшканья.

\*

Мітынг адбыўся ў заводской сталовай. Інформацыя Шумкіна аб прампарты і выкryцці органамі ДПУ контррэволюцыйнай групы беларускіх нацыянал-дэмократаў, дакладна вылажаная перад многалікай аудыторыяй, сустрэла з боку рабочых вострае клясавае абурэнъне. Сэкратаровы слова пахвілінна перарываліся гнеўнымі, злоснымі вытукамі: «Съмерць шкоднікам! Бязылітасная кара шпіёнам! Расстрэл контррэволюцыйнэрам-інтэрвэнтам!»

Суровыя твары і палкія ўзоркі, рашучы настрой і пагрозныя кіёкі ды ўзмахі рук, пільная настарожлівасць рэволюцыйнай помсты зыліваліся ў непаборную, у непахільную сілу клясавай адплаты. Глыбокае абурэнъне бурліла і клекатала ў кожным слове шэрагу выступаўших прамоўцаў. Пякучым цёкам яно прабягала постацямі сотняў рабочых, яно сцэмантуювала жалезнаю гатоўнасцю бязылітасна зынішчыць ворага, які ня хоча здавацца.

Нарэшце, яно гарставала аднаголосную пастанову, заключаўшую ў сябе наступныя рашэнні рабочага колектыву завода «Барацьбіт»:

«Вітаць вернага вартавога Каstryчнікаўскай рэвалюцыі — ДПУ.

Патрабаваць для контррэволюцыйнэр-шкоднікаў і інтэрвэнтаў з прампарты і для беларускіх контррэволюцыйных нацыянал-дэмократаў вышэйшае меры соцыяльнае абароны.

У адказ на падрыўную дзеянасць падняўшай галоў контррэволюцыі выпаўніць на тры дні раней заданыні асобнага кварталу і аддана змагацца за выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады».

\*

У прамежках паміж напевамі сырэн цахі абгаворвалі контрольныя наметкі сустрэчнага плину.

Тысячна грамада рабочых, падзеленая на профэсіянальныя групы, аднака старанна і зацікаўлена абмяркоўвала драбнейшыя вылічэньні, усялякія магчымасці.

І, як у адным, ва ўсіх цахох клекатала бурлівая хвала ўзыдлітнай рабочай ініцыятывы. Контрольныя лічбы вачавідкі павялічваліся, паунелі, расьлі ад вялікае колькасці рознастайных прапаноў. Яскравае адзначанне глыбіні і шырыні паставленых задач перад рабочаю клясаю радзіла ваяўнічы настрой, будзіла кіпучую энергію.

Яна абягала цахі, лучыла іх аднёю мэтаймкнёнасьцю. Аднакава шчырыя слова і аднакая іх цвярдыня зычелі ў кавальні, у бляхарні, у ліщайні...

Паўгадзінны тэрмін, адведзены на сходы, прасычаўся электрычнасьцю палкага энтузіязму. Апошняя сырэна, вяшчаючы пачатак працы, разносіла вестку аб саракапроцантным сустречным пляне, контрольна паданым рабочымі заводу «Барацьбіт».

\*

Перапевы заводzkіх сырэн ды фабрычных гудкоў вылівалі ўздымныя акорды дэманстрацыйных оркестраў.

Густымі меднымі пералівамі рэволюцыйных истываў аперазалі яны рабочыя ваколіцы бурлівага гораду.

Па крывых і вузкіх вуліцах, перавулках, праўцом, наўскасяк і загіцамі—напрамкам да цэнтра пролетарскае стаўліцы, у яе асяродак, маршыравалі дзесяткі тысяч протэстуючых дэмонстрантаў.

Шчыльныя колёны стойкіх барацьбітоў за соцыялізм, кондэнсуючы ў клясавую помству свой гняўлівы рэволюцыйны протэст, вылівалі яго ў цвёрдым поступе, у многалікіх подпісах на транспарантах і плякатах, у стрыйным сипяваныні рэволюцыйных песняў.

Улягалася зямля ад надаву важкіх, увераных ступаў тысячай ног.

На ператоч цэнтральных вуліц, між абындыявлага скверу, праходзіла кілёмэтравая колёна барацьбітоўцаў. Рытмічныя тоны ваяўнічага маршу зыліваліся з гулкімі ўдарамі адмераных крохаў. Бадзёры настрой казаў аб загартаванай волі пролетараў.

Галава колёны затіналася ўправа, змыкаючыся з хвастом папярэдняе, калі ўсьцяж радоў барацьбітоўцаў праняслося распараджэнне сэкратара партколектыву Прахора Шумкіна:

— Барацьбітоўцы паварочваюць налева і першымі выходзяць да трывуны.

Радэвіч старанна пачаў раўняць шэрагі, перадаючы паланцуту Шумкінавы слова.

Яны яшчэ болей настаражылі рэволюцыйную пільнасць тыхечнай масы рабочых, чые крокі набылі нязломнае пруткасыці і сталёвага напружаныня.

Выраўняліся съцягі, плякаты, транспаранты...

Прымоўкшая музыка з новай сілай выбіла гучную, баявую мэлёдью дэмонстрацыйнага паходу. Бурлівымі перагонамі лілася яна ўсьцяж вузкай вуліцы, нясучыся да пляцу і сеючы баявую ўрачыстасць пераможнага наступу рабочых колён.

Трыкутнік на чале, пры заводскім съцягу...

— Шумкін, Лемін, Лабрусэвіч...

Насустрач ім з перапоўненай трывуны няслося гарачае прывітанье ад ЦК партыі.

Люты—сакавік

1931 г.

## ЗЯЛЁНЫ ШУМ

### I

Юстын Плот давёў баразну да съценкі, павярнуў каня і стаў. Брудная, патрэсканая яго рука павольна паднялася ўгару, да галавы, і разлажыла на бакі густыя, скамечаныя і пасівеўшыя косы.

Ён глыбока ўзыхнуў і спагадліва, загадкова паківаў галавою.

Конь чмыхануў. Съледам настаражыўся—з-пад тоўстага аб'імшэлага каменя, які займаў амаль ня ўсю шырыню палоскі, выпархнуў каршун. На цёмна-сінім небе, аб'інталяжаным белымі мяkkімі воблачкамі—птах правёў сваім лётам выгінастую стужку. Там, за двумя курганамі, адным—зялёным, як рута, другім драпястым ад плям жоўтага пяску, каршуна акружыла з дзесятак варон. Іх прарэзьлівы лямант рассыпаўся па шэрай роўні папарнага палетку.

— Нядобра, дэрыш... — выказаў няскончаную думку Юстын.

Яго прыжмураныя вочы ўперліся ў бок курганаў, ужо не даверху, а нізам—і хвілін мо' з пяць глядзелі ў адну кропку.

— Надаела, нарэшце... Дзе-ж тут уцярпіш... Трохварстовая даўжыня і на сажань шыркі...

Ён крута павярнуўся назад, на другі бок съценкі. Вузкая стужка палоскі бегла ад яго ў бок маладое дубровы, съціскаючыся ў двухшаговую дарожку.

— Абрыдла думаць і гаварыць. Людзям цяжка ўталкаваць. Галоўнае, што кожны ведае сам, а нешта трymae яго

за полы, як кляшчамі за рэхву. Не разъяруся, ды годзе.  
Прырасьлі да старога, як мох да саломы...

Юстын з лёгкай нэрвовасцю памяўся каля плугу,  
некалькі разоў прamerыў абудва канцы палоскі і пагнаў  
каня ў новую баразну.

— Годзе! Трэба, нарэшце, выбіць дур з галавы і пачы-  
наць справу... Важна заварушыцца, а там... Н-но-а-а, малы!  
Хутка праводзіцьмеш барозны ўшыркі-ы... Кончым хутка з-  
надаедлымі шнуркамі... Кончым з асабоваю гаспадаркаю...  
Зрэжам межы, і твой абавязак цягнуць плуг паступова  
зынікне... Чуеш, дэрыш? Па тваіх кроках прагудзе жалезны  
конь і ўспаша роўныя, неабмежаныя кавалкі поля глыбокімі  
барознамі... Нно-а-ж! Ужо недалёка той час, калі... Ну, яшчэ  
баразну...

Юстын грузна налёг на дзяржаныне плугу і скасіў лемяхі  
ўправа. У яго ваччу бліснула абліджанае жалеза, порстка  
ўрэзаўшыся ў кудлатую мяжу. Кавал дзярніны, як закладка,  
прагарнуў разору на суседнюю палосу.

— Тпру-у, дэрыш! Само, вось, просіцца... Гэты межы...  
Натруджаная рука Юстына выпусцила правы тронак  
плугу і працерла ўспацелы лоб. Рагі раскоўзанага поту,  
зъмяшаўшыся з гразёю, зарысавалі вычварнымі бруднымі ры-  
самі маршчыністае поле ілбу. Над лахматымі брывамі земля-  
роба выплылі чорныя наддужкі.

— Слабыя мы з табою, дэрыш, бо адны... А каб у хэўры,  
сябрыйню—тады...

Пагладзіў Юстын каня па крыжку.

Стомленая жывёліна затрапяцала клубам і чмыхнула.

Юстын не апамятаўся, калі конскі чмых зьліўся з гучным  
лапаценьнем, якое даняслося з-пад гасцінцу, у бок Ясен-  
нага саўгасу.

— Дэрыш, чуеш?—праказаў ён да каня і вызваленую ад  
плуга руку абярнуў у казырок над вачмі.

Чырвоны промінь заходу абымаў непатухлым сонцам  
разрэжаныя пакрасы дзярэў, цёмны чатырохкутнік з высо-  
кіх ліп і зялёныя дахі саўгасных будынкаў. Дарагімі інта-  
ляжамі, сплеценымі чароўніцай-натурай, глядзеліся строй-  
ныя дубы, каштаны ды клёны ў выразную глыбіню неба.

Пад імі палавела пшаніца; белымі стужкамі валю пярэсьціла  
яе полаў квітучая грэчка. Не адзначаным адценънем прабі-  
ваў бялізну грэчкі вогненна бурдовы колер распуканай ка-  
ношыны.

То быў жывы, сплецены з расьлін пэрсыдзкі дыван,  
разасланы дбайна рукою гаспадарных рабочых маладога  
саўгасу. І лёгкай хмурынкау здаваўся той цёмны дым, што  
пяцьцю слупкамі цёгся ўгору. А перайонае лапаценьне сна-  
вала новыя камякі курава, якія рухалі наперад, у бок будын-  
каў, разам з трактарамі.

— Якая любата! Ні табе каня, ні табе плугу! За дзень—  
што нам з табою, дэрыш, за месяц не вабраць. І з музы-  
каю—на адпачынак. Вось гэта я разумею. Дакуль-жа тры-  
мацца за гэта саматужства... Не-э! Няхай што хочуць  
кажуць... няхай клянуць і лаюць, я не пакіну сваіх намераў.  
У нас павінна адбыцца поўная зьмена ў формах сельскае  
гаспадаркі... Далей чакаць ня можна... Шкодна... Усё ідзе  
наперад, паляпшаецца, набывае новыя формы, выгляды, а  
мы... топчамся па сваіх нітках, абы не расстацца з паганаю  
ўласнасцю. Го-а-а! Пара і табе, Адасю, расстацца з сваёю  
ганарлівасцю. Яна не да часу, мілы суседзе! Не да часу!  
Пара валасных старшинаў мінула... Кнакі папятралі марна...  
Няма разгарнення на зьдзекі з беднаты—годзі! Спра-  
чаешся ды згодзішся? Дарма! Ні падпалам, ні забойствам  
ты нікога не запалохаеш, даражэнкі... Дзесяць-дваццаць  
гаспадарак у вуліцы знайдзенца... А знайдзенца дзесяць-  
дваццаць чалавек—вось і гатовы колектыв... Ня тримацца-ж  
за фалды Адасёу ці Сьвітак... Іх манэўры дарма... Мо' ня-  
праўда, дэрыш?

Лапаценьне трактараў, аддаючыся ў сьценах саўгасных  
будынкаў, змаўкала.

З-пад саўгасу выляталі рознастайныя гукі адвячоркавага  
жыцьця. Скрыгацеў непадмазаны вочап у студні. Найгра-  
зала жалейка. Перарыкалася гавяды, і пісклівым галаском  
маладзіца напявала «чарнушачку».

— Цягне мяне да вас, браточки!—умільна вымавіў  
Юстын і расплыўся покатным съмехам у адказ на густыя  
медныя гукі саўгаснага гонгу.

— Саўгас — гэта тая-ж фабрыка... Хлебная фабрыка савецкае ўлады... Няўжо паны яшчэ думаюць вярнуць сабе свае маенткі? Дурасълепы, паганцы... Хто-ж вам аддасьць нагараванае намі, беднякамі слянамі ды парабкамі дабро? Хто дазволіць вам ступіць паганаю нагою на памытую нашай працай зямлю?..

Хи-ха-ха-а-а!

У Юстынавай руцэ затраслося ў бок заходу ядлоўцае пужальне. Доўгі цень, што паў ад яго на закаржэлую цаліну між чорных разораў, дапомніў мінулае — зынікшае на векі.

— Во, гэтак трасылі над нашымі сьпінамі, а зараз... Гэта вас, панове, чакае ў кожную хвіліну, калі толькі памкнецеся пераступіць мяжу... Паедам, дэрыш!

Пахілены плуг апісаў дугавую рысу ў бок накіраванага павароту — Юстын гнаў каня да возу.

На дварэ надыходзіла к вечару, а язды дахаты было каля двух кілёмэтраў.

«Заўтра ўсёроўна давядзеца прыяжджаць — чаго-ж пазыніцца?»

Стой, малы, сымірна! Соńца на заходзе!

Юстынавы вочы глядзелі на старую збрую, што яе перабіралі каравая руکі, а ў галаве вярцеліся думкі пра новае жыцьцё, пра колектыву...

Бёска з даўных часоў узьнімала пытаньне расквітаца з старою формаю гаспадарання. Надаела цясніцца на вузкіх палосках. Агоркла марнаваць час на двухвярстовыя пераезды. Збрыйдзела туліцца па асобных куткох, замыкацца, ў свае вузкія адзіночныя інтарэсы. Трэба знайсьці выйсьце, але ў чым? На гэтым упіраліся. Адась Папелка — за хутары. Аляксей Сьвітка — за пасёлкі. І толькі Плот за колектыву. А разам, калі ўшчынаць — сумятня і возіркі, незгаворанасць. Але ўжо гдзё раздумоўваць... Пара брацца за працу... Трэба слухацца ячэйкі... «Сёньня-ж зайду да Мікалая... Людзі вакол варушацца, мяркуюцца, пачынаюць нешта новае рабіць, а мы...»

Над канём крутнулася пуга. Съледам перадок нараду стукнуў калёсамі ў глыбокія калдобіны зарослае мураўкаю съценкі. Юстына закаладзіла на сукаватым аполнку.

— Паберажыся!

Хтосьці гукаў наперадзе.

Ён саскочыў з нараду і паглядзеў.

— Адась Папелка? Ён!

Чырвоны гладкі конь цягнуў воз гною. Абочынай, тримаючы лейцы ў руках, тупаў здаравенны, гадоў сарака пяці, поўнатвары селянін. Застыглая кусълівая ўхмылка ўбірала яго поўны, з маленькімі сінімі вачмі павосьпенны твар.

Калі Юстын паразаўся з Адасёвым возам, то пачуў укорлівае, зачэпнае пытанье:

— У многіх мясцох падараў маю мяжу?

Гэта зычэла жартам, у якім хавалася варожая ўпічлівасць.

— Баісься?

— Каго, але не цябе.

— Пачакай, ня ручайся. Зрэжам межкі — нядоўга астаецца.

— Трасцу! Не дажджэш.

— Упоперак арацьмем.

Адась не адказаў, ці мо' Юстын не пачуў, бо значна ад'ехаў.

«Ня любіць!»—падумаў Юстын пра сябе.

Было ўцешна падражніць Адася. Але Юстын разумеў, што за гэтым съмехам хаваецца сур'ёзная справа. Адась увасабляў сабою тую сілу іх вёскі, якая адгароджвалася ад другое, бяднейшае часткі, не аднымі платамі. За Адасём зьбіраліся рэшткі перажыткаў старое, царскае пары, апора прыватнага гаспадарання... Ганарлівая заможнасць, звязаная з даўнейшымі прывілеямі ў праўных адносінах выраджаная ў самавітае кулацтва, выглядала з пяцівоканне, ашыфляванае хаты, з трохдзесяцінага саду, з дваровага гумна, з высоке агароджы сядзібнага участку. Стан дзедзіча вітаў над яго кудрастаю галавою, як камары над балотам.

— Адась, не гарачыся! Ха-ха-ха!

Доўгая, як вокам згледзіць, сумяцілася вёска Булаўка. Тарашчэлі перасохлыя нарадзікі, драбіны. Выпявалі дзікія ноты рыплівия вароты, дзъверы, вешніцы. Дзеци і гавяды крыжавалі выбітымі забрудненымі дарожкамі ад хаты да хаты, з двара ў двор. Куравіў пыл, за якім хаваліся выразныя рысы хат і платоў.

У вузкіх, цесных дварох туліліся да съцен, хаваліся пад капяжы роўна складзеная каstry дроў, земляробныя прылады, хатніе начыньяне. Цесната, ад якое грозілі крычаць жывою моваю: плугі, гаршкі, цабры і дайніцы, перавязаныя дубцамі калы...

Двары, як клеткі, агароджаныя з усіх бакоў, съціснутыя капяжамі ды рэдкімі дзярэўцамі. А за гумнамі, што як авечкі паствульваліся адно да другога, ня могуць адбегчыся ад дваровай цеснаты, выпіралі пукатыя межы. За межы, як за плот, ні ткніся. Над межамі—векавая лаянка, праклённы, тузаніна. Не адступіся, не спатыкніся.

Ужо ў загоне Юстын адчуў, нібы яго нешта давіць. Вёска сустракала яго няпрытульнасьцю аджыўшых парадкаў, непатрэбнае купнасці, надаедлай адасобнасьці суседа ад суседа, бедняка ад беднятка; у ёй квасілася шкодная, балочая варожасць, мітрэнгі.

Ён азірнуўся туды, дзе лапацелі трактары пра новае жыцць.

— Людзям здэцца, што плуг можа хадзіць усяго ў адзін бок, а збожжа тады сваё, як завезена ў прыватнае гумно... Цудныя. Або толькі двухвёрстныя адасобленыя палоскі родзяць збожжа? Або тады расьце жыта, калі яго сеюць на адным? Нябось, ня раз углядаліся ды любаваліся булакаўцы саўгаснаю канюшынаю, мурагамі, густою пярыстаю яркаю... А гэта-ж усё скуткі агульнае працы.

Пазадзе тараҳцела фурманка, мэрэм-бы Адася: у шэрасці ўзынятага пылу цяжка было разабраць конскую масць. Ну, а па росту—Адасёў.

— Нно-а, дэрыш! Я не хачу з ім зьяжджацца. Падбяжы да завароту.

Наперадзе, за Ігнатавым баракам, падкаладзішча. Піль-  
нья ўзрокі Юстыны спыніліся на високім жураулі. Ці то  
ён рыпіць у тахту стукаў вёдрамі, ці можа?

Натаўп. Гоман. Каля калодзея — мітынг? Ляпяткія,  
рэзвыя кабеты наперабой, перакрыкам, пнуцца наперад з  
сваімі думкамі ды радамі. З прарэзлівых альтоў вынікаюць  
хрыпатыя і плаўкія басы мужчын. Падаюць жалезныя  
кручкі і б'юць па бляшаных вёдрах драцяныя восілкі. Гру-  
каціць конаўка.

— Бацька, во-а!

Перад Юстынам натоўп расступіўся, і пасярэдзіне, між  
двух людзкіх съцен, выступіў ухмыльны твар сына...

— Якаў?

Бацька пацалаўваўся з сынам.

— Госьць! Госьць! Ды з навінамі!

— Паслухаем, што табе сын прывёз!

У галасох з натаўпу мяшалася нязлоснасьць з гіраніч-  
насьцю. Аднак Юстыну няведама было, ад чаго адно і  
завошта другое.

«Якаў!»

«Так, госьць!»

«Ну, каму якаво?»

— Якаў хутчэй уладзіць справу, як ты з Мікалаем. Скора  
пойдам разъмяраць. Можна заказваць агульны кацёл. Знаесь  
усё ў адну кучу... Тым, хто любіць гульню... Чуеш, Адась?

Каля Юстынавай съпіны ўжо чмыхала мыза Адасёвага  
каня. А гаспадар яго нарыйтаваным бег да натоўпу з пугаю  
ў руцэ і з лаянкаю на вуснах.

— Згубца, ліха яго матары. Вы-ж ведаецце, людзі добрыя,  
гэта-ж зламысна парэзаў усю маю мяжу. Ня церпіцца,  
гаду... Абы пакасці зрабіць, абы... Няхай сын пасудзіць...  
Запалі ў галаву нейкія колгасы, дык пачынаць з мяне...  
Ці чулі, мае добрыя?..

— Поле не тваё, Адась, чаго крычыш. Захочуць—зайтра  
парэжуць на кускі і раздадуць, каму ўздумаюць... Зямля—  
дзяржаўная. Ды тая-ж маємасць, што пахавана ў тваіх  
куфрох ды бочках—таксама назьбіраная для цябе чужымі  
рукамі.

• Падаткнутая маладзіца ябедна паглядзела на Юстына.  
Але пужліва адварнулася да поўных вёдзера.

Суседка ту занула яе за падол і нешта на вуха парадзіла.

— Ды ня ўжо-ж, бок... Закруціла ў галаве... Цяпер ужо  
ня будзе ладу... Мала ім абрэзаў, дык мо' коні паадбіраюць,  
або...

— Твой язык даўжэй як ва ўсіх... Каму-б прыстала,  
толькі ня Ваплянцы... Хто цябе чапацьме... Сама аддасі,  
калі праканаешся...

Сур'ёзная міна маладога, у паласатым зрэб'і, мужчыны,  
заткнула рот маладзіцы.

Гэта быў адзін з трох партыйцаў Булаўкі Тамаш Хіб.

Стаяў у нерашучасці і Адась. У яго вушах гучэлі слова  
старога Сукні:

— Трэба не адставаць ад людзей... Переходзяць-жа на  
колектывы і жывуць ня горай нашага. Вунь хоць-бы ў  
Асьмінаўцы... Першы год, а якія посьпехі! Зямля разам, у  
кругу... Гавяды разам... Жнучы і сеюць разам... Тут табе і  
выган, і поплаў, і паша... Агульныя гумны і хлявы... Аж міла!  
А пшаніца, а канюшына, а ячмень! Паасобку ні ў кога  
такія не паастуць... Я-ж знарок хадзіў глядзець... Або-ж  
мы да бясконцасці будзем душыцца вёскаю, адзін другому  
ворагам?.. адно другому на ногі наступаць... выдзіраць  
вочы, туліцца, як мышы па норах.

Стары гальляш Сукня нахмурана паглядаў то на Адася,  
то на Ваплянку. Яго пранозылівия ўзрокі аціналі іхнюю  
задзёрыстасць і нішчылі ўражанье непаладнае гутаркі.

Якаў бачыў, як Адасёва пуга выпала з абавяўшых рук,  
а зламысная ўхмылка—растала ў восъпенных ямках. Адась  
ня мог спадзявацца на спачуванье сабе і крыўдліва павяр-  
нуўся да калодзею.

З нездаволеным мармытаньнем падалася ад натоўпу  
Ваплянка. Крывы каромысел хістаўся на яе мяккім плячукоў  
і плюхаў вадою з вёдзера па круглых чырвоных лытках.

Паварочваючы за хату, яна азірнулася і кінула натаўпу  
вострыя слова лаянкі:

— Круцялі!

Гальляш добра не расчуў, але колка ўсьміхнуўся, прака-  
заўшы:

— Не падабаецца імасьці. Каб гэта ды яе гаспадарства  
фальваркам замяніць—магчыма і згадзілася-б. А ў колектыву,  
бачыце... Дурніца!

— У колектыве трэба будзе кожнаму рабіць а фальва-  
рак заўсёды найміты апрацоўвалі.

Мужчына ў зрэб'і паглядзеў у бок, дзе за хатаю хава-  
лася кабета з вёдрамі, і адварнуўся да Адасі.

Той паіў каня. Суровымі ўзоркамі ён пазіраў спадлоб'я  
у бок Гальляша і мужчыны ў зрэб'і і лаяў каня.

Змрок хаваў сядзіты выраз яго твару, а гоман—скра-  
даў знэрвованы настрой.

Адася дапякала гутарка булаўкаўцаў, у якой чулася к  
яму вострая пагроза... А яшчэ нядаўна ён не хацеў з імі  
мець ніякай справы. Гальляш Сукня ці Тамаш Хіб—хто браў  
іх на ўвагу? Галота, задрыпанцы, жабракі—вось іх характа-  
рыстыка ў Адасёвым разуменіі... Бывала...

Ён расчуліўся і ня стрымаў расхваляванага пачуцьця:

— Вы рады, што... Бальшавікі... Што ваша панаванье...

Выпушчаная з рук конаўка моцна стукнула па зрубу і  
скрала канчатак Адасёвага сказу.

— Я нажыў сваю гаспадарку цяжкаю працу ўсёє  
сям'і... Чым я вінаваты, што вы ўвесь век гультаявалі...  
А зараз бальшавікамі сталі... Руки прасоўваеце па чужое  
дабро...

Цяпер, каб і стукнула конаўка аб зруб, усё-б не засту-  
кала яна дружнага, многагалоснага выгуку:

— Вво-а-а! Ччу-у-лі? Дзедзіч па-дзедзіцку. Лыткі кулац-  
кія задрыжэлі.

У зылітным голасе некалькіх мужчын і жанок чулася  
жорсткае абурэннне супроць клясавага ворага, якім зьяў-  
ляўся да іх Адась Папелка. Дзесяткі гадоў вынеслы напо-  
верх сучаснасці зацяглую варожасць паміж котлішчамі  
Папелкі, Грызуноў, Пасьвічаў і Гарцаў і беднымі сялянамі  
Булаўкі. Заможная пыха, пагардлівасць і цуранье бядней-  
ших аднавяскоўцаў выпуклілася, як клубок, і едкаю пры-  
красыцю кранула многіх за жывое.

— Бацькаў сынок. Праўдамі і няпраўдамі наадцягаў ад людзей зямлі і думае, што да яго ніякія законы не датычны... Досьць, нябожа. Мінуліся часы і валасных старшынь, і царскіх падкупных судоў... Абыдамся без кулакоў— дзедэйчай...

— Можа выкупу папросіш за зямлю?

— Шкода, што іх ня пыталі, калі рабілі рэволюцыю!

— Сельсавет—ня воласьць!

Адзін за другім, наперабой і зылітна, нясліся да Адася пагрозныя, зынішчальныя выгукі. Яны аколілі яго вострымі драцянымі загарадзямі, з якіх яму было цяжка выбрацца.

І ён бязмоцна азіраўся вакола, рвучыся выехаць ці ўбок, ці наперад,—ды і ногі ня рушылі з месца, і вочы ня бачылі прагалку.

Здрочыла адгаворвацца, але, вачавідкі, было бязмэтна. Над ім гудзеў пагрозны голас клясавае помсты, пакуль папярэдні, дапамінальны, але ў сутнасьці сваёй руйнуючы і беспагадны.

Адчуваючы гэта, Адась шчыльна прытуліўся да каня і злосна, азъянрэла заскрыгітаў зубамі.

Ён не заўважыў, як Юстынава фурманка аддзялілася ад яго і схавалася разам з грамадою сялян у згушчаным змроку набліжанае ночы. Не дачуў, як астатнія сказы, накіраваныя да яго, расталі ў пацішэўшай гутарцы разыдзеных людзей.

— Ада-ась!

Яго гукала жонка, стаючы на адгоне некалькіх сажняў і ловячы вачмі мужаву постаць.

— Адась! Дзе ты дзеёўся-а?

### III

Адась Папелка заехаў у гумно і каля гадзіны распраўжаў каня. Яго рукі адказваліся варушыцца, а думкі не знаходзілі прасьевечыны ў наступным. Водгалаас прагучэўшага абурэння сялян перадаваўся ў малейшым скрыпу, у цішэйшым зыку заміраючага жыцця вёскі.

Гэта было ўніяршыню, колькі ён жыве на съвеце. Раней,

да бальшавікоў, як памятае—ці мо' памяць атупела—на яго ніхто ня кричаў, ня съмеў ашчэрыцца рэзкім словам, непавагаю. Кожны булаўкавец нізка кланяўся пры стрэчы, далікатна адзываўся, зъяжджаў яму дарогу, даваў месца на прызыб... Ніхто ня выцяў яго сабакі, які не аднаму «падышванцу» грызануў лытку.

А цяпер —адкуль гэта?..

Конь хрумстаў сочную маладую канюшыну і пырскаў носам. У засеку шамяталі мышы. У высі, пад кроквамі нога гумна хлопаў крыламі кажан. Дзесьці за гумном гукала перапёлка. Гэтая, звычайна, незауважваныя гукі зараз перабівалі яго ўспаміны, драпалі па сэрцы і не давалі апамятацца.

Але растрывожаная памяць высуvalа з мінулага пакрысе, адрыўкамі шэраг выпадкаў, здарэнняў, дапамінкаў... Адно за другім ішлі суд з Гаўрылам Ляшкай за аплянік, спагнаныне падаткаў у 13 годзе па земскіх плацяжох і прымусовае высыленьне Сідара Брызыні, і цэлы рад спраў, за якімі мігаліся ўсе гэтая людзі, што ён, Адась, іх дагэтуль не зауважаў...

«Гэтая людзі, якія варты...»

Злосьць напірала знутры і ў пене на губах, і ў сударожным папярханыні вылівалася наповерх. «Не, я не згаджуся ніколі, каб з мяне пацяшаўся якісьці Плот або Сукня... Я... ды ці-ж я адзін. Яшчэ можна патузаша!.. Выхварэюць, а займаздароў ня здамся...»

Ад гэтых думак Адась асьмялеў і вышаў з гумна.

Ранняя ноч съціскала яго цемнатою. Чуць-чуць вызначаліся камлі закаржэлых плакучых бяроз. А на небе—рассыпаліся зоры. Усе над ім, але няясныя і халодныя, як яго растрывожанае і зынеахаеное пачуцьцё «слаўнага» дагэтуль чалавека.

Ён падышоў да вярэі ў вешніцах, прыгуменай агароджы і стаў спінаю да Платовага пляцу. Адтуль няслось пахам бульбяніку, а ў яго на прыгуменыні палаўела пшаніца.

Шырокая паласою цягнулася яе істужка, мінаючы гумно, аж да яравых палеткаў. Ядраная пшаніца гатавала багаты ўраджай. Пыха гаспадара-кулака, якому не хапала натлан-

насьці, перанесла Адасёвы думкі да неапарожненых кадаі і хвас, што стаялі і ў каморы, і ў пуні, і ў засеках гумна. Пухсныя блінцы, з ісподу падмазаныя здорам. Кублы сала і слай малака... Пудовыя кумпякі... Яго скаланула, калі ён дапусьціў думку, што з усім гэтым давядзеца расстаца...

Пачуцьцё скнарнасьці намалявала небясьпеку, і ён аглянуўся вакол сябе...

— Х-га-кх!—кашлянуў Адась з перапуду, пачуўшы за плотам, у Юстынавым гародзе, якісьці нявыразны шоргат.

Ён прыглядзеўся, апусьціўшыся на кокішкі.

З-за адрыны вылувзалася палоска съятла, ну, так, шырынёю з рушнік. Але шоргат у гародзе зынік.

— Няўжо мяне съцерагуць?

Ацяждэушая нага Адася з пудоваю труднасьцю паднялася на першую ператочку вешніц, і не магла ўстаяць—ён скрыпнуў вешніцамі, ажно спалохаўся сам. І ўжо съпярэпааху, папіханы боязыню, ён пералез у свой гарод, а съледам ў двор і хапіўся рукамі за клямку сеняшных дзвярэй.

Жук кінуўся да ног і заскавытаў.

У хаце съвірэла газыніца.

Ён паглядзеў і зауважыў, як жонка ўзіралася ў покуцьнае акно, ужо амаль разьдзетая.

Адась цішком падышоў у канец двара, да вуліцы і высунуў голаў з-за вешніц...

З вокан Юстынавай хаты съвяціў агонь. Між ценявых рэсункаў аконных рам выдзялялася некалькі людзкіх смытуэтав.

Ён прыслухаўся—у хаце чуўся бойкі, заліўны рогат.

«Сход».

«Меркаваныні! Во-а! Трое комуністаў... А Хіб правадыром...»

• З машинаю ўкрадкаю, заціскаючыся ў міжкольле, азіраючыся на вуліцу, Адась набліжаўся да акна Юстынавай хаты. Яго дрэнчыла выглядзець, хто там, і пачуць, што гавораць.

«Магчыма ўсё пра мяне. Абяруць, гады!»

Паўз шуляваныне акна каўзануў Адасёў сачковы ўзорок у суседаву хату.... У тую хату, з якое ён яшчэ нядаўна прыказваў зьдзіраць салому, і ў съцены каторае бязбоязна гру-

каў дрываемі і прыладамі... На гэтай хаце спынялася ліхамысная думка Адася, толькі яе ўздымала зьнянавісьць да Юстына...

Зараз ён адчуваў яе зъмест.

«Загавор?»

Так усё разълящелася прахам: і мары выселіць Юстына, каб пашырыць свой пляц, і замыканье свайго гаспадарства ў недатычную фортэцыю, пад выглядам яго ўзорнасьці, і мары пра набыцьцё крывасъценных паплавоў... Завідушчае і манлівае наступнае...

Калі ўсё гэта згрудзілася над ім, апусьціўшыся чорнаю шапкаю жалезнага капяжу? Каб ён мог чакаць!

«Вунь, вунь—усё гэтыя самыя... Які агідны гэты Плот! А выскачка Тамаш Хіб, а Мікалайка... І стары корч, балхва Сукня...»

Вока пасунулася да рамы, а на сълізкім шкле лягло вуха:

«Якаў прапаведвае... Напэўна, пра колектывізацыю, пра-  
беглец...»

Заліўны рогат стукнуў у акно і задрыжэў перазвонам шкла.

«Толькі адзіная колектывічная форма гаспадаркі можа падняць дабрабыт нашага бядняцкага ды серадняцкага сялянства... Колектывізацыя ёсьць адзіны фактар перабудавання вясковага жыцця...»

Выгнутая съяна муляла Адасёў бок. Яго рука не знаходзіла месца каб утрымацца.

Але ён стаяў і ўсё шчыльней туліўся да съяны.

«Ды ўжо калі насталі, то зробяць...»

Ён намерыўся вылайцца—ды не пасьпей: лаянка засела на прысохшых вуснах, як прыцятая дзеравяным клёкатам брашчоткі, якою махаў вышаўшы з процілежнага двара вартаўнік—Дзям'ян Завала.

«На яго ўсё ліхое—надало яму!..»

Завала накіроўваў на распасьцётае з акна праменіне.

Адась паўзком, прыгнуўшыся, адтуліўся ад съяны і паўз-  
плоцьцю вярнуўся ў свой двар.

— Адась? Гэта ты?

Белая, як здань, з-пад пуні вышла яго маладзіцца.

— Ну, дзе ты гінеш усю ноч?

— Шш-ыш-ш!

Адасёва рука паднялася ўгору і спыніла жонку на месцы  
Праз пару хвілін яны моўчкі ачуціліся ў хаце.

На прыпяку мышыным вочкам сьвірэла газынічка: затулля-  
ная гарцовым гаршком, яна бедна асьвечвала невялікі пра-  
стор кухні.

Адась шэптам перадаваў жонцы навіны мінуўшага двю-

#### IV

А гэтым часам у хаце Юстына Плота цягнулася разгорну-  
тая гутарка.

Якаў стаяў пры стале і дзяліўся з дзядзькамі ды бацькамі  
сваімі намерамі ды плянамі.

Стары Гальляш Сукня, апёршыся рукамі аб тапчан,  
умільна глядзеў на госьця, пакіўваючы галавою на кожны  
Якавін сказ.

Мікалай Жывр компэнсаваў сваю згоду з Якавам адна-  
стойным памінютным, як стук гадзінніку, цвёрдым: але!  
аылле-а! аіле-э!

Задаволена ўхмыляўся Тамаш Хіб.

«Во-а! Во-а! Во-а!»

За кожным гукам прасоўваўся яго ўказны палец у бок  
Юстынавага твару.

Якавіны бацькі расплываліся ў салодкай уцесе з сына.

А той казаў:

«Я не разумею, чаму некаторых дурманілі пасёлкі. Няўжо  
яны думаюць, што ў гэтым знаходзіцца выхад сялянскому  
гаспадарству? Съмешні! Тады навошта было рабіць рэволю-  
цыю? Ці-ж яе мэта была ў тым, каб зъяніць памешчыкаў на  
кулакоў, а вёску—на пасёлак, а ня зынішчыць той лад, што  
падпіраў беднатою памешчыка і кулака? Ісьціна, пра якую  
зараз лішне казаць... Рэволюцыя, дзядзькі, не канчаецца  
прагонам паноў, генэралаў ды фабрыкантаў. Рэволюцыя ад  
гэтага, можна сказаць, пачынаецца. Па дарозе да комунізму  
яна мусіць зъяніць усё наша жыцьцё... Так, так! Ад поўтыч-  
нага ладу, ад агульных узаемаадносін у грамадзе—да поў-

нага пераіначаньня кожнае адзінкі. Сапхнуты з пазалочанага трону цар не павіен замяняцца ні ablічам бога, ні балванствам кулака. А неабагуленыя сродкі вытворчасьці, маемасьці заўсёды спрачаюцца поступу наперад... У хутарох, у пасёлках, у адзінкам гаспадарстве, ва ўсім тым, што разълюдніе сялян-беднякоў, батракоў адзін ад аднаго,—хаваецца яўная адсталасьць і дзікарства. Ня можна забываць таго, што жыцьцё на месцы не стаіць. Жыцьцё прэ наперад, мяніе формы і сутнасць і праз гэта дасягае палепшаньня...

Пашто, дзядзькі, заціскаць абручи, пабітыя на нас чужоуды варожаю рукою? Вас-жа паклікала савецкая ўлада да самачыннасці, да выяву і выказу свае волі, свае творчае здольнасці. Вы яшчэ дагэтуль жылі з старымі ўкладамі ў гаспадарстве і быце... А хто-ж, хоць адзін з беднякоў і сераднякоў, гэтым задаволены? Гэткіх ня знайдзеца. Старым ладам могуць здаваляцца толькі Папелка, Пасьвіч, Грызун ды яшчэ дзесятак дзедзічаў з булаўкі... але ня Жывыр, ня Хіб, ня Сукня. Ды ці ў дзедзічах реч? Реч, дзядзькі, у мільёнах беднякоў і сераднякоў, якія пасаблялі рабочым праводзіць рэвалюцыю, і каторыя мусіць яе працягваць у сельскагаспадарчым жыцьці, як рабочыя тое робяць у жыцьці прымысловым... Зьмена прыватнага гаспадараньня на зямлю—то рэволюцыя ў сялянскім жыцьці... Колектыў разьбівае абручи, што набіты на вас індывідуальны гаспадаркай. Сапраўды, дзядзькі, удумайцесь, адно: межы, платы, капцы і тычкі—гэта добра? Запіранье, замыканье адзін ад другога—падабаецца? У кожную хвіліну, на кожным кроку—крыўдлі—васіць, лаянка, цураныне, зьнянавісіць—а карысці? Але якім-бы вы высокім тынам не адгарадзіліся адзін ад другога—адасобленасць вас не спасе. Вось чаму, дзядзькі, колектыў адчыняе вам простор, разгарненьне і дае правіды ў наступнае, у съветскую будучыню... Гэта ня слова, далёка не адны слова... Слухайце... Я па дарозе дамоў зрабіў аб'езд... Я наведаў да дзесяці колгасаў... Кажу вам—сэрца радуецца... Людзям адчыніліся очы. Яны ўбачылі съвет, яны пераканаўліся, што свая палоска, свой хляўчук і конь—зданілі ім, затуманівалі прагляды... а жыцьця не паляпшалі ні на званьня. Зямля родзіць ня ў угоду Палікуру ці Язэпу, як асобным

гаспадаром. Я бачыў колгаснае жыта—праўду дзядзька Гальляш кажа—хавае чалавека. А чаму, бо яго карэнны запушчаны глыбей, чым вашага. Бацькаў дэрыш ня ўгоніца за трактарам. Не-э!..

Юстын не ўцярпеў і ўзапеў працягнуў:

— Не-э, сынку, не-э!.. Ты праўду кажаш! Вось я бачыў, як сёньня яны лапацелі па саўгаскіх съценках... Паверыш—сэрца радуецца...

Яго рука вывела над столом якіясьці рысы.

— Так, так! Або-ж нам трэба казаць! Сябрыня заўсёды выгадвае. Дзе колектыў—там і перамога. Вядома-а... Агулам—не па аднаму...

Касцістая, але яшчэ пруткая рука Гальляша прайшла тым-ж а месцам стала, што і Юстынава.

— А некалі хто нам пасабляў адваёваць зямлю ў княгіні Хаглавы? Сябрыня, дружня... Каб ня разам, а паасобку, даўно ўжо папрудняелі-бы ў валацуках, ды жабракох... Што казаць... Якаў мае поўную рацыю...

Якавіным тварам прабегла здавальняючая ўхмылка. З прысутных ня было нікога, хто-б яму пасупярэчыў. Усе пагоджана і спагадліва адносіліся да яго прамовы.

Але ці нагэтулькі поўна яны праняліся яго пераконаньнем, каб зрабіць першы рашучы крок справе абагуленія гаспадара?

— Я бацьку, як бацьку раджу незадумліваща доўга. Дзе-сяць гаспадарак—і ўжо ячэйка колектыву. Вы дасьцё прыклад, а за вамі, убачыце, усе... Толькі, зразумела, без Папелак...

Мікалай Жывир ажно падняўся з месца. Ён захапіўся Якавінай гутаркай і пачаў казаць:

— Ды, давайце, мужчыны. Сапраўды, чаго нам чакаць? Я раней дарма азіраўся на пасёлкі... Была памылка... Падумайце самі—тая-ж вёска. Год, пяць год міне—ды зноў думай. А колектыў, браткі, зусім іншае. Колектыў, па-моіму, фабрика. Тут табе і трактар, і малатарка, і парашкі. Колектыў—гэта грамада. Усе працуюць для ўсіх. Ну, кшталтам таго, як у заводзе. Супольна. Адзін пры адным, на воку. Бо чым больш і лепш папрацуеш—у агульны кацёл, бач—сабе...

Памагаем-жа мы, часамі, адзін другому дзерава перавезьці на хату... Гарцілі-ж мы некалі супольна дарогі... А араць ня сумець? Съмешна!.. На перагонкі, браткі. Кожны ў кожнага на воку! Зносіцца плуг—новы! Ды што плугі! Добра Юстын кажа— па магчымасьці—трактары. А будзе нешта навейша—давай і тое. Грамада—сіла. Разумею, браце, Якаў.

— Пачынаем, Юстын?

Мікалаевы вочы ўстрэмлена глядзелі ў Юстынаў твар, вымагаючы яснай і цвёрдай згоды.

— Пачынаем! Я, ды ты, да Тамаш... Я ўжо намеруёся...

— Ды я...

Гальляш споўз з тапчану і падышоў да Мікалая.

— Не абмінай, нябожа. Вы з Хібам комуністы, а я? Так-сама недалёка ад партыі... Ды яшчэ я магу і плугам паварочаць, і цэпам памахаць. Дарма што шэсьцьдзесяты на плячох. Вво-а!

Стары сашчапіў касцістую руку ў кулак. І стукнуў па стале.

Начынне забрашчэла на ўсю хату.

— Дзядзька, няхай вас чэмер...

— А калі разаб'ецца пару місак—неadolееш новых купіць?

— Купідла мала.

— Знойдзецца... Хай ломіцца, як наша старое жыцьцё... Пачуй, што сын кажа. Нябось, маладое пакаленне—яно разумнейшае ад нас. Яно расьце пад уплывам партыі... Трэба слухацца, Пятруля.

— Яно, зразумела, дзядзька, дык вось за гэтымі Папелкамі ці можна што-кольвецы добрае зрабіць?

Жанчына паказала рукою ў бок тыльнае сцяны.

— Плюй... Пятруля... Цяпер—ня некалешняе. Дармо... Павытрасаем дзедзічавы панчошкі ды павыбіраем з хвасак... Досыць, Пятруля! Знойдзем і папалім усе купчыя... Іхня пары мінулася...

У старога Гальляша чулася моцная ўверанасть у тое новае, што веяла навакол Булаўкі, якое раней ён глуха адчуваў у сваім нутры і якое зараз выявіў перад ім Якаў.

— Мне вы падабаецца, дзядзька Гальляш... Сапрауды, щіж мы будзем азірацца на мінулае? Гэта цень—які растае на сонцы... Пачынайце! У вас старыя гады, ды малады настрой.

— Я ўжо многа разоў казаў гэта дзядзьку Гальляшу..  
Хіб паглядзеў на старога:

— Ячэйка здаўна варушыць іх... Няпрауда, мо? Мы прыслухоўваемся, а як-жа...—дадаў ён.

На іх тварах, з адбіткам зацятае працы, з адценнем рудое зямлі, съяцілася зылітнае, маладое жаданье ступіць на новы шлях асуполенага гаспадарскага жыцця.

Ні адзін з іх не сумняваўся ў пераважнасці колектывуна формы над індывідуальнай і ні адзін ня пытаў сябе, як паглядзіць на іх іншыя.

— Пачынаем?

— Пачынаем! Пачынаем!

Гэта была кляцьба і зарука.

Якаў праводзіў іх з хаты а першай гадзіне ўночы, калі ўжо на ўсходзе займалася ранкам, і завяраў:

— Мне падабаецца ваша ращучасць. Бо ў колгасным будаўніцтве вы знайдзеце адкрыты шлях да комунізму...

## V

У прысадку шамацелі каплі дажджу. З шэрага акенца, перакрыжованага жалезнымі пруткамі, павяала цёплаю вільгаццю. Пад парогам сеняшніх дзвіярэй квокалі куры.

«Якая пара?»

Сумнаватае съятло казала за раніцу, але ў сенях было щіха і ўсё.

«Бацькі на полі?»

Якаў перавярнуўся на другі бок і задрамаў. Учарашні вечар, праведзены ў гутарцы з дзядзькамі, не пакідаў вязаць рознастайныя съненыні. Саўгасы, колгасы дзесяткі і сотні людзей злучаны адным імкненнем, аднымі намерамі; лапацьне трактароў і гукі гонгаў, песні дзяячут і дарады старэйших; шырокія чатырохкутнікі дзядзінцаў і агульныя сковы прыпасаў, абагуленая жывёла і прылады. А дзе ён?

На пахкім стаўпу сена ў колгаснай аборы?.. Бацька разгружае воз. Жанкі пашлі на поліва ільну... Ён зялёны, вусаты, як разасланы дыван... Гароды з маладою, крохкаю расадаю. Чорныя ямачкі ад паліўкі...

«А што за лямант?»

Якаў прачнуўся. Востры руб дзеравянага ложку і зграта-  
ванае акенца.

На гарадах—гоман, лаянка?

«Няйначай—маці».

Ён падняўся, ускінуў на плечы жукетку і прасадзіў у дзвіверы голаў.

Разъяснянае надвор'е асьвятліла вочы—ён працёр іх рукавом кашулі.

«У чым справа? І яго імя пялешчацца на языку якойсьці крыкухі?»

Якаў прайшоў да пералазу.

«Ага—Адасіха! Зразумела—ніхто іншы. І той-жা гарла-  
сты крык, і памятныя, брудныя слова лаянкі. Але тэма—ня  
тая, як летась, як залетась, як пяць гадоў назад—тэма новая...  
народжаная колектывізацыяй вёскі...»

— Не дажджэш... Усё спрадамо; спалім, нарэшце, а ты не паспытаеш, галота, ні крошкі. Завідуеш? Трасцу—рукі кароткі. Ня нам—але-ж і ня вам... Ра-а-да-а! Сын прывалокся з гораду—дык няма меры... Комуністы... Пачакай—не фана-  
бэрся гэтак... «Дзедзічы! Кулакі!» Каб табе скулы паселі на карку, як кулакі. Гады ў гады працеваля, гараваля—а зараз, во, гаспадар знайшоўся—Плот! Дай ты рады «кулакі»!

Якавіна маці спакойна адгаварвала:

— Годзі, годзі, галубка, ганарыцца. Будзе-а! І гуме-  
ніцы, і калодзішчы—усё перакроім, перааром сумеснымі плу-  
гамі, во—гэтак, во, на ператоч... Кончана Папелчына сьвята...  
Комуністам папікаеш. Мэрам-бы гэта ганьба! Я ганаруся  
гэтым! Паглядзі во, у сяле лепшыя людзі—комуністы.

«Тэма новая і гутарка вайстрэйшая», паматаў галавою  
Якаў.

І выказаў сам сабе наступныя думкі:

«Ня выгаварыліся і ня выгаварацца датуль, пакуль рэво-  
люцыя ня зьменіць іх гаспадарчых узаемаадносін, ня выра-

шыць клясавых супярэчак. Працаваў некалі у гаспадара—сваркі не абабрацца. Яго інтарэсы—не мае інтарэсы. Выгода яму—утрата мне; і наадварот. А зараз—іншае. І дырэктару фабрыкі, і рабочаму—адно. Нас трыста чалавек, а жаднае розыніцы. Зъяднаны адзіным клясавым пачуцьцём, адзінаю соцыяльнаю сутнасцю. Агульная мэта. Больш зробім, зробім лепш. Ды ня толькі ўсім тым, што на фабрыцы, а і ўсім, што ў Савецкім Саюзе. Бо наша фабрыка, гэта частачка савецкае вытворчасці, агульнага назьбіраныя супольнага багацьця... Тое павінна стацца і з зямлёю».

Яго перабіла Адасіхіна лаянка.

— Не паднімай хаця так галавы! Апусьціш! Пазьбіральніцтва ты, жабрачка... З табою гаварыць ня варта... Басалыга!.. Ты-ж усяго нядайна на свой хлеб узьбілася, а дагэтуль папрошвала... І то, калі-б ня сын... Нячэмніца ты, гультайка. Твой Юстын... вы ўсе рады чужым абыходзіцца... Абагуленыне табе—хваробу... Адасіха сплюнула праз плот і адварнулася да гумна.

Якавіна маці спакойліва пускала ёй удагон едкія, калючыя слова:

— Не наелася? Трасцу—і не наясіся. Не загорнеш усяго ў свой прыпол—рукі закораткі. Спазнілася, імасьць. Зараз і з гэтым, што маеш—расстанешся... Ну, дык што, калі партыя трymае... Бо і трymае.

«Экономіка, клясавыя супярэчкі,—павярнуў Якаў ад пералазу: «Адасю неўгадзіць Юстыну, а Юстыну—Адасю ніколі: гэты два чалавекі—два полюсы. Адзін наступае, а другі абараняеца... Прыдзецца заткнучы горла Папелку. Інай... Кудацтва паднімае галаву.

— Маці, кіньце ўжо вы перагрызацца. Які ад гэтага толк—пазваў Якаў.

— А ліха яе ведае, чаго ёй хочацца... Ужо-ж, здаецца, набралася за сваё жыцьцё досыць... Крулявалі, як хацелі і ўсё яшчэ мала. Памешчыцы не дагнала... Позна, паскудніца.

— А табе крыўдна?..—данялося з вуснаў Адасіхі.

Адасіха, як малатарня, усё яшчэ траскацела языком, стаўши пазаплоцьцю, ажно пакуль Якаў з мацераю не схаваліся ў хаце.

— Хоць-бы барджэй тая перамена! Так ужо мне надаела гэта суседзтва, што выказаць нельга. Падумаць, скора я перайшла ў гэту хату—няспыньяльная сварка. Муха—заваруха. Курыца голаў прасадзіць у яе гарод—бяды. Комін нахіліца ў іх бок—бойся. Гэта ўсяго—што ячэйка ў вёсцы, а то-б... Вось хіба цяпер, калі пачнецца колгас...

Якаў прыбіраўся, а маці гатавала сънданыне.

— Кончана! Няхай пакрычыць у ахвоту. Адплача... Цяпер цырымоні кораткі.

Пятуля села каля стала і абурана заківала галавою.

— Каб наш бацька дасьціпнейшы—ужо-б даўно можна было выбрацца адгэтуль. Людзі бралі прырэзкі, некаторыя высяліліся ў іншыя месцы, ішлі ў колгасы, а гэта—усё нечага чакаў. Прачытае твой ліст і адложыць. «Як людзі, як усе людзі». Або: «Пачакай, яшчэ пачакай». Ці-ж з усімі людзьмі памяркуешся? Гэта-ж ня тое, што на фабрыцы—усе аднака, усе пролетары. Тут, глядзі, во: Папелка сваё, Хіб сваё. Пасьвіч цягне да адных, а Жывыр да другіх... Векавыя супярэчкі... Багацейшы бяднейшаму вораг... Я казала бацьку колькі разоў: «ячэйка наладжвае сходы, ідуць абгаворы—пайдзі паслушай»—дык не...

Пятуля не давыказала думку, а Якаў ня скончыў есьці, калі на вуліцы ўзьняўся новы, ужо мужчынскі лямант. Абое кінуліся ў вокны.

Сярод вёскі стаяла пара падвод. Іх гаспадары трymалися загрудкі. З усіх канцоў зьбягаліся да іх жанкі і дзеці, съцяною акольваючы падводы.

— Тамаш сашчапіўся з Алесем Пасьвічам,—паведаміла Якаву маці:—у іх тое самае, што і ў нас з Папелкамі. Нясьціханае клотніцтва... Не дакажы съвет, што за брыдота гэтыя Пасьвічы. Дзедзічы таксама. Яны-б загрызлі гэтага Тамаша, ды ня той час і не з такім спаткаліся чалавекам... І зараз нахабства перайшло да разбою... Нне-э, чуеш, цяпер ужо гэта так ня пройдзе. Справу мецьмеце з ячэйкаю, з прадстаўнікамі ўлады...

Над грамадою мігнуўся аскабалак, крута апаўшы данізу. Прарэзлівы енк разынёсцца па вёсцы, скалануўшы грамаду.

— Напэўна Тамаш крычыць!.. Бяжы, Якаў, абараняць.  
Абязьвечыць, паганец... Чуў ты?

Пятуля ня згледзела, як Якаў выскачыў з хаты і па-  
нёсся ў бок ляманту.

Але Якаў не дасцігнуў грамады, калі з яе асяродку двое  
дзяцюкоў комсамольцаў цягнулі Алеся Пасьвіча напрамкам  
да сельсавету. За імі гналіся вострыя лаянкі і пагрозы.

— У чым справа?—пытаў Якаў.

— Зямля... і дзедзіchy. А яшчэ іншыя шкадуюць расста-  
вацца з сваімі палоскамі...

Падводы разъехаліся. Тамаш схаваўся ў сваім двары.  
А да растулянае грамады нясьміся басыстыя гукі ўпаўна-  
важанага Рамана.

— Пераб'ецеся, ліха вам, усе. Ай, ай! Дай ты лад!  
Людзям стараюца даць палягчэнне, а яны... Чаго вам  
пільнавацца гэтае Булаўкі? Няўжо ў ёй адзін выхад? Каб  
сказаў, што зямля прыватная, ды расце, большыцца—ну,  
тады іншая рэч. А гэта-ж ня тое! Зямля, пане мой, агуль-  
ная... А вось, як кляшчы за клешню, пачапляліся за па-  
лоскі—і ні рады. Пара, пара кідаць гэтую дуроту! Чаго мару-  
дзіць? Паглядзелі-б, як у людзей колгасная справа разгорт-  
ваецца! Любa! Проста любa!

— Што за ўгаворы, дзядзька?

— Чулі ўжо, чулі.

— Цябе чакалі.

— Свае нясі наагул...

Дзесяткі выгукаў, асыпаўшы Рамана, раптам абарваліся,  
толькі падняўся ўгору Раманаў кій.

— Што, Раман, ты наконт заўтрашняга сходу зъявіўся  
сюды?—пытаў Хіб.

— Так, старышня вялеў заказваць. Заўтра—на цвінтары.

Тыя, што праводзілі Рамана, не заўважылі стройнага  
прабегу буланага аўтомобілю, які прывёз да сельсавету  
некалькіх чалавек акружнае ўлады.

Пытанье колектывізациі панавала над думкамі і настроемі булаўкаўцаў. Яно выпхнула з чаргі дню ўсе іншыя пытаньні і напорліва зымала першае месца.

Справа колектывізациі кіравала і буднім і съятошнім жыцьцём кожнага гаспадара і кожнай гаспадыні. Яе пераговорвалі працуочы пры адпачынку, у сям'і ды на вуліцы па двое і грамадою. Векавыя выгляды, складзеныя з доўгіх вузкіх палосак трохпалёўкі, з цесных вёсак, пабітых на асобныя хаткі, як вастрожныя клеткі, пярэсьціліся рознастайнымі зъменамі. Настойлівыя плянаваньні, дагадкі і надумы прасіліся да хутчэйшага развязаньня.

Справа колектывізациі абыцала новае, але пакуль ня выяўленае поўнасцю жыцьцё. Тоўстыя пласты закаржэлай даўнасці, як ліпкая грязь, чапляліся за больш нерашучых і трymалі іх на месцы пад пагрозаю сполаху. З старое формы гаспадаркі тырчэлі асьцякі жорсткае ды калючае мінуўшчыны. Трапяталіся цені нясупынных згадак, непрыхаванае галоты. Касцістымі шкілетамі вызіралі дробныя кароўкі, непадгадаваныя съвінні. Дзеравяныя міскі з сухім заплесьнелымі кавалачкамі хлеба, неабіраная бульба. Ныўная адасобленасць з дробнымі самотнымі інтэрэсамі зацягала празристая пляміна сонечнага асіяньня.

Цьвіль, парушэнне, закаржэласць...

Але годзе!

Выразны адрыў ад старога многавяковага быту кранаў сялянскія сэрцы. Яны цюкалі новымі настроемі, прасякаліся, саладжава - казытнымі адчуваньнямі. Здалёк, а штодзень, штогадзіну ўсё бліжэй, глядзеліся трапяткія навіны. Хтосьці іх рассыпаў поўнымі жменямі па шырокіх прасторах поля, па вузкіх дарогах і съценках. Гаваркі ветрык пераносіў іх па верхавінах рэзвістых дзярэў, скруткамі зелянеючага жыта, калыханьнем поплаўнае мяtlіцы. З раннім сонцем на небе, з неапаўшаю расою ўзьнімаліся яны з адчыненных, нявыяўных схоў і белымі воблачкамі плавалі над па старэлымі хатамі цесных вёсак. На вачох расьлі, паўнелі, акругліліся і вабілі да сябе чырвонымі заманамі сялянскую ўлагу.

Чуткая, як голас на ветру, пачуцьцё селяніна-бедняка, лавіла найцішайшия перашэпты, весткі і пераказы, намёкі і апавяданьні. У шалясьценыні газэт, у тупату лістаносца, у праезьдзе незнамае падводы—удоўжкі ды ўпоперак, скрыжаваньнямі і пераплётамі бегалі, лёталі, насліся павеі новага жыцьця, новай творчасці, новых выяў.

Ад хаты да хаты, з засьценку ў засьценак, з сяла ў сяло, вырастаючы, аформляючыся, рознастайнячыся, пераказваліся першыя спробы пабудовы колгасаў; іх посьпехі, іх бліскучая будучыня, нячуваныя слова, таемныя разуменіні, выліваліся ў адчулу сапраўднасць.

Грузавікі, трактары, комбайні...

Гасцінцамі і шляхамі, якімі дагэтуль тупалі маркотлівыя коні—загудзела, залапатала, зас্বістала.

Пабудова!

Поўнае, усебаковае рашукае ператварэнне: звычаю, складу, формаў, быту

Колектывізацыя!

\*

— Пойдам, Юстын!

Мікалаева лахматая галава мігнулася ў акне і зынікла.

Юстын, як еў, палажыў неаблізаную лыжку на агрывку хлеба і вышаў на вёску.

Наўсцяж, болей вярсты, па двое, па адным, хутчэй і павольней, ішлі ў бок цвінтарту зацікаўленыя сяляне. На яркім грэйкім сонцы бяліліся зрэбныя сарочки, і лахматыя валасы на галавах ды бародах. Ручайна пералівалася дбайная, разварушаная гаворка.—

Пра зямлю!

Пра абагуленыне жывёлы, прыладаў...

Пра колгас.

— Трэба ўладжвацца па-новаму.

— Трэба, трэба, трэба!

Ужо ведама, рэшана, неадменна, як жыцьцё, непераможна, як яго поступ.

— Цікава, што нам акружныя скажуць?

— Што-б ні сказалі, думай про колектыў. Мой Якаў—  
дык мне праходу не дае—ідзі, бацька, ды ідзі... Слухайся  
ячэйкі....

Юстын пытальна паглядзеў на Мікалая.

— Ён праў. Толькі так.

Мікалай адварнуўся назад.

— Вунь съпяшаць усе: і Пасьвічы, і Папелкі, і... як на  
трывогу...

— Прыгрэла...

— Яму за Тамаша яшчэ падпякуць... Дай ты рады! Напа-  
даць белым днём!

— Паскуда... Паслушаем, што ён запяе...

— Мой Якаў... Ды ўсе вы, ячэйкаю...

На цывінтары, як вялік, поўнілася сялян.

Іх грамада варушылася патривожаным вульлем і гудзела  
дубраваю.

— Глядзі, во!

Яны прайшли ў варотцы, калі на ганак паднімаліся ячэй-  
каўцы і прыездныя.

Людзкі напор рушыў да ганку і схаваў яго чырвоныя  
дошкі ў белым абручу сялянскага зраб'я. Сотні галоў падня-  
ліся ўгору, напруджана гледзячы ў бок чорных царкоўных  
дэзвяярэй.

Юстын пацягнуў Мікалая ў людзкую гушчу, але раптам  
спыніўся:

— Хопіць—пачуем.

Жанкі ня съціхалі перакрыквацца.

\* — Гусі, шша-а-а!—гукаў Раман, стаючы на першым  
уступе ганку.

— Шша-а-а!

Хутка ўсе, як замерлі.

Сакратар ячэйкі, сярэдніх гадоў мужчына, стаючы пася-  
рэдзіне ганку, пільна аглядзеў сялян і чоткім, цвёрдым вы-  
мавам праказаў:

— Дазвольце адчыніць сход!

Калі з дзесятак галасоў адказала:

— Про-о-сім!

Ён даў слова свайму суседу.

«Таварыши сяляне! Вы пэўна, чулі ўжо ад вашае ячэйкі, вы чулі ад суседзяў пра колектыву. Усюды сяляне пераходзяць на гэтую форму жыцця. Беднасць вёскі залежыць ад прыватнай формy зямлякарыстаньня. Колектыву-жа павялічвае даходнасць зямлі, абагачвае народную гаспадарку. Толькі стаўшы на шлях колектывізацыі сельскае гаспадаркі, мы сумеем вырашыць зямельнае пытаньне і стаць на роўны шлях пабудовы комунізму»...

Напруджанасць увагі з боку булаўкаўцаў не парушалася да канца прамовы. Але агалошаны прамоўцам лёзунг «няхай жыве колектывізацыя ўсіе краіны!» узняў моцны гоман сярод сялян.

Грамада разъбілася на купкі і заспрачалаася. Думкі, пляны і намеры пераходзілі ў вострыя перараканыні, сваркі і лаянкі. Склоны популярнага слова «колектывізацыя» выляталі з дзесяткаў вуснаў.

Юстын пераходзіў ад аднае да другое купкі булаўкаўцаў і настойна ўгаворваў аднавяскоўцаў кідаць усе іншыя намеры і запісвацца ў колектыву. Гэтую агітацыю ня меней настойна вялі ўсе партыйцы і з імі стары Гальляш Сукня.

Усе яны сустракалі шырокое спачуванье і падтрыманье сваім словам з боку пераважнае большасці сабраных.

Аднак варожая думка таксама знаходзіла сабе глебу. Папелка старэнна падбіваў тых, на каго яшчэ ня страціў уплыву, супроць уваходу ў колектывы. Яго запалохі апутвалі неразборных булаўкаўцаў і настройвалі іх адмоўна і да прамоўцы і да Юстына з Мікалаем і да комсамольцаў з Гальляшом.

Некалькі дзедзіцкіх жанок гістэрычна крычалі на ўесь цвінттар:

— Дурныя людзі, вас згоняць усіх, як авечак у хлеў— такі будзе колектыву... З аднаго катла есьцімеце... Ня трэба нам, не!..

— Згу-убцы-і нашы-і! Што-а вы захаце-элі з намі зрабіць! Вы нас у зямлю загоніце жыўцо-ам! Ой, ёй! Што за насланое... З гармат бы лепш расстрялялі нашу вёску.. Колектыву! Гэта-ж турма... Людзі гадамі нажывалі, а ад іх адбіраць...

Але бяднячкі і сераднячкі пасьмейваліся з іх і кпілі:

— Бедныя! Хоць жывым залазь у магілы... Не пазахлы-  
найцеся хаця-а, ненатланьніцы... Вось і адбяром... Усё, усё  
пойдзе ў колектыў... А што-ж—ну, і разам будзем, толькі  
бяз вас...

Адась нахабна завяраў:

— Кончана гаспадарка! Мы не земляробы далей. Годзе!  
Працавалі на карысьць уладзе—а зараз няхай другія...  
Няхай комуністы самі працуюць... Хіб, Жвыр, Плот... Комса-  
мол...

На яго мatalі рукамі.

— Дарэмна! Нідзе ня дзенешся!

Пасьлья разыходу з мітынга разгарацаныя спрэчкі булаў-  
каўцаў, павастраючыся, яшчэ доўга разыліваліся па ўсёй  
вёсцы, па дварох, па хатах, малодзячы сабою нараджэніне  
новае колектыўнае формы жыцьця.

## VII

Сход разварушыў прыхільна настроеных да колектыві-  
зацыі булаўкаўцаў. Рой празрыстых думак закруціўся над  
галаовою кожнага гаспадара. Нядаўнія намеры перайсьці да  
пасёлкаў—зынклі, расъсееліся. Жыцьцё настойвала выпірала  
новыя формы сельскай гаспадаркі —

Колектывізацыю.

Крохкія, нясьмелыя і выпадковыя гутаркі разгарталіся ў  
ачулую саپраўднасць. Згладжваліся спрэчкі вакол абагу-  
льеньня. Таяла пачуцьцё ўласнасці на гаспадарскія рэчы і  
будынкі. З нявыразных чутак радзіліся ясныя і акрэсленыя  
намеры. З няпэўных намераў—паўставалі закончаныя пляны.

Лірычная марнасць адзінкавых энтузіястаў вырастала ў  
рэальныя вобразы набліжанай наступнасці.

З вузкіх палосак, перамераных да пасёлкавага ладу, але  
з тымі-ж межамі, з тэю вясковаю цеснатою і з тымі-ж  
аджыўшымі дробна ўласніцкімі формамі, вырасталі неп-  
межаныя палеткі дружнае сябрині.

Платы і съценкі межы і капцы, перамеры і перагляды—лёнгім дымам, растайным лунем адляталі ад маладзеочай зямлі.

Аддаленая і малазаўажаная гукі і зыкі, што іх радзілі жалезныя госьці гарадоў, рабіліся мілейшымі ды бліжэйшымі. Дбайлівия ўзоркі азіралі вузкія съценкі, яшчэ са знамі конскіх падкоў, па якіх праводзілі съяды намалёваныя ў памяці—земляробскія машины. Зялёная з чырвоным фарба сяярак ды малатарань, цяжка, не пад сілу набыўная для аднаго, хадзіла жывым стварэннем па разгорненай агульным карыстаньнем ніве. Зубы барон ня рэзалі чужое мяжы і коні не перагіналі галоў на суседаву збажыну...

Прыватнае гаспадараўне зынкла, адмерла.

Праехаўшы лёгкі аўтомобіль прадстаўнікоў акружнае ўлады ацягнуў Булаўку сымболем мэханізацыі... Елачка з-пад яго гумовых калёс адгароджвала старое ад новага. саху гарапашніка ад трактарнага плуга новага гаспадара, сябра колгасу...

Ці не яму, вось, бадзёраму колгасьніку, заматаліся хустачкі булаўкаўскіх дзяўчат на праводзінах акруговага прамоўцы?

Упераныя ў расьцяг дарогі пільныя ўзоркі булаўкаўцаў праглядалі ў блізкае і шчаснае наступнае.

Маленькі гуртак «падбухторнікаў» з траіх партыйцаў і сямі комсамольцаў, сам сабою павялічыўся. Яго папоўнілі сяляне. Прамоўцам ужо пляскала да пяцьдзесят чалавек. А пакуль мітынг разышоўся—пераглядзелі свае думкі і многія іншыя.

Завяральныя слова прамоўцаў прабіваліся ў раскальханыя нутры сялян-беднякоў. Палахлівия думкі, што іх радзіла задзёрыстая, маладая навіна—адстойваліся ў памац-неўшай запэўненасці.

Заложаны пластамі старых навыкаў, выбіваўся да чыннасці цвярозы клясавы крытэрый. Асьцярожліва, але ўверана павярнула яго лёза да разрезу застоеенага аколянья.

Сапраўднасць!

Вось яны! Яе складаная, яе соцыяльная рэчавасць.

Цвёрдые ўвераныя ўступы пераможнага вызваленія.

Прыгон і нядоля—мары да свабоды.

Цяжкі панскі вызыск—гутаркі пра зямлю.

Концэнтрацыя зямельнай уласнасці ў маёнтках—змаганье за зямлю і волю.

Вайна!

Рэволюцыя!

Кастрычнік!

Разъявленая вёска—гаспадар зямлі.

Цесны саюз рабочага з бедняком і серадняком селянінам.

Індустрыялізацыя і колектывізацыя!

Уступ за ўступам.

Савецкая, работніцкая ўлада.

Няўжо-ж яна, гэта ўлада, думae і робіць на тое, што на карысьць рабочага і селяніна-бедняка, селяніна-серадняка?

Хто на бачыць таго, што ўсё: і політычная свабода, і экономічнае вызваленьне, і ўпартая шырока разгорнутае будаўніцтва—накіраваны на карысьць рабочых і сялян беднякоў ды сераднякоў?..

Рэволюцыя для нас і будаўніцтва для нас...

У чым-жа справа?

Колгасы, колгасы, колгасы...

На прасветленых ухмылкамі тварах, у астоеных думках, у цвёрдай апоры аголеных ног, выстраеных пры дварох булаўкаўцаў—гусыцілася палкая вера ў новае жыццё.

Пра яго звоніць пераможную песнью каморніцкія ланцугі.

Гаманліваю чарадою бягуць сярэдзінай вёскі булаўкаўскія дзецы і ўрачыста высьпейваюць:

Колгас!

\*

Стары Гальляш Сукня нёс пару чырвоных харангелачак, Хіб барабашаў стосам жалезных пруткоў.

— Перамеры?

— Перамеры!

— Развітайцеся, цяткі і дзядзькі, з межамі, з платамі, з надазойлівым расьцягам вузкіх шнуркоў.

Колгасы!

— Вядома!

— Згодны?

— Поўнасьцю!..

— Ды ня ўсе... Вунь захмыльвае губы Папелчыха. Не да спадобы?

Гальляшова барада трасецца ад рогату.

— Ня будзь, дзядзька, вельмі хітрым. З чужое бяды рагочаш,—крычыць дзедзічка.

— Бяды!!! Скажы-і ты, бяды-а! Усім добра, а вось Папелкам бяды. Можа адмяніць пастанову сходу? Як твой Адась кажа? Грозіў-жа пакінуць гаспадарства... Чуеш, нябога?

— Кінь вышчарацца, старая псіна.

Габлёваныя вешніцы аддзяляюць Адасіху ад Гальляша. Але рогат старога, як клясавая помста, гоніцца за ёю пасъядох, праз двор на гарод, а там—на гуменьне.

Ужо, ужо нішто яе не скавае ад новага ладу.

— Спрадасі?! Не гарачыся...

Старога мічае нездаволены Пасьвіч. Ён злазіць з воза і хаваецца за канём ад чырвоных харангелачак, ад вясёлых каморнікаў і пары заядлых «падбухторшчыкаў - комуністаў»,—Хіба і Якава Плота.

«Вой, добра, хаця, што мае вочы ня ўбачаць, як ляжа ланцуг у ператоч мае нівы», мігаюць у яго галаве пужлівыя думкі.

На Пасьвіча пазіраюць з абудвых бакоў зацікаўленыя булаўкаўцы: з-пад шулаў у дварах, і праз вокны.

— А шчэ' надовечы тросяцца загрудкі з Тамашом. Ці-ж можна гэткім способам паспрачацца новаму повею жыцьця?.. Растрасыці сталёвыя рады партыї?..

— Ужо нічым не паспрачаецца.

— Ня кіне-ж!

— Хай спрабуе!

— Або ён адзін—хэўра. Вунь Адасіха хмурыла бровы..  
Адась...

— Былі Адасі, а цяпер з'адасіліся.

Жорсткімі, як шрот, каціліся за Пасьвічам вострыя слова клясавае ўкоры. Яны няшчадна разрывалі доўгагадовую сетку экономічных адносін, якія апляталі булаўкаўцаў.

Орэоль заможніка, як слайнага гаспадара, як «верхавіны» вёскі, рассыпаўся парушынаю пад ногі «агіднай галоце».

Яна, гэта «галота» растопча дащэнту і «слайных» і тыя ўмовы, што іх нараджалі растопча—

Колгасам!

\*

— Гатовы?

Юстын тузай лейцамі.

— Едам?

— А ты гатоў?

— Заскочу за халатам.

Мікалай павярнуў ад Плотавага двару.

— Пагода, як у жніве! Съяшы!

Якаў вывеў каня на вуліцу і павярнуў направа.

— Садзіся!

Мікалай чакаў пры сваёй хаце. У яго на руках вярцеўся галаногі хлапчук.

Жонка паглядала з двара і ўгаворвала мужа ня бавіцца.

— А то без цябе тут мала што станецца. Людзі пойдуць запісвацца, а мне—няма ведама як... і конь, і прылады...

— Не палохайся. Гэта не пасёлкі—дзяліць ня прыдзецца і зямлі выбіраць ня трэба. У колектыве знайдзецца месца... Адасю наўрад, а за намі!. Маўчи, Тэкля...

— Ой, колькі яшчэ будзе грызыні... Думаеш нашы дзедзічы так і пагодзяцца з гэтым—ніколі. Паслушай, што гаворыць Пасьвічыха... А, думаеш, яна адны свае думкі выказвае—дзе там... А вам, партыйным, асабліва трэба быць на-чаку...

— Жонка нататкі чытае?

Юстын ухмыльнуўся Мікалаевай жонцы, і паказаў Мікалаю на воз:

— Сядай! Да вечара мусім быць на месцы.

— Ці - ж пасъпееем сёньня што - колечы аглядзеъ?..  
Хоць-бы бульянью станцыю ці съвіарню... Паперы захапіў, Якаў?

— Не без таго: усё занатую... Трэба-ж будзе сялянам даклад зрабіць... Пастанова ячэйкі...

Мікалаева жонка загадліва паківала галавою і ўзяла з мужавых рук малога.

— Ласьне вам абавязкова ехаць?

— Людзі выбралі, а ячэйка рэкамэндавала—чаму-ж пагарджаць людзкім давер'ем. Цудная кабета! Ды на нас, як на партыйных... Ідзі лепей...

— А без агляду ня трапілі-б пабудаваць колгасу?

— Хха-а-х! Кінь ужо! Баба—бабаю. Там вопыт, практика—чаму-ж не пераняць!

Кабета махнула рукою—конь уподбежкі пагрымеў калёсамі па сухой вуліцы Булаўкі.

На завароце да калодзішча грамадка сялян перадала пасланцом некалькі пажаданьняў і просьбаў і правяла іх спачувальнымі ўзоркамі да пагону.

Завіхраны пыл адзначаў паступовае аддаленне фурманкі, якая везла камісію з трох чалавек у бліжэйшы ад Булаўкі колгас—Асьмінаўку.

### VIII

На грудку, што перацінаў сабою доўгія палоскі жытніх палеткаў, стаяў з касою Адась Папелка. Раз-по-разу ён павяртаўся то ў адзін бок, то ў другі, азіраючы высокую тоўстакалосую пшаніцу. Густая, як дзяцельнік, шырокалістая, як плюшнік, яна гойдалася сувоямі ад ціхага паўдзённага ветру, у бок да вёскі. Каласы бахаліся адзін аб другі, рассываючы лёгкі шэлест.

Адасёва палоса выдзялялася з суседніх значнаю шырынёю. Абочныя выглядалі пашыранымі межамі. Рэдкае, тонкае жыта казала пра выразную беднасць іх гаспадароў— Адасёвых памежнікаў.

І так—гадамі.

Шчодра ўгноеная Адасёва валока съведчыла за выстачу ў свайго гаспадара. Увосень аралі яе параконным плугам. Сытая, выкармленая коні лёгка цягалі глыбока запушчаны ў землю плуг. Жалезная барана дробна разьбівала груды. Тоўсты пласт гною сытна ўдобрываў глебу. Адабранае насе́ньне знаходзіла добрую спажыву.

Але сохлі яго асобныя зерніты,—паўшы праз межу. Роўная зямля—няроўна радзіла. Тупыя сашнікі калупалі зямлю суседзяў зверху. Біткі-канякі ледзьвье цягалі дзеравянью барану. Глеба ня бачыла гною.

І непадсіванае насеніне давала рэдкае, дробнакалосае жыта.

Адась падцвільваўся з сваіх суседзяў.

— Гультай!

Так ён празываў і Юстына Плота і Мікалая Жвыра. Адася ня цікавілі прычыны экономічнай заможнасьці яго самога і беднасьць яго суседзяў. Адась не ўдаваўся ў гістарычнае паходжаньне свае пераважнасьці над беднякамі. Ні старшынства бацькі, ні шахрайства з судамі, ні жулікаватае абдуруванье тых, у каго яго бацька перакупляў зямлю, ні чужая праца на яго—нічога ня цікавіла выбітнага дзедзіча Адася.

— Я стараўся працаваць!

— Гэтым пакрываў ён сваё права на заможнасьць. Гэтым казыраў Адась і супроць колектывізацыі.

Але булаўкаўцы ведалі кошт яго ліцамерным завярэнням. На іх вачох узростала Папелкава заможнасьць. Яна выразна вытыркала наповерх, як шыла з мяшка.

Годзе!

Аглядаючы буйную пшаніцу, Адась чуў у яе шоламе пагрознае—

Годзе!

Ад съценкі і прыгуменъня да маладое дубравы, у адгоне пятнаццаці гоняў—несъліся да грудка незмаўканыя пераказы—

Годзе!

Скора роўныя абкошаныя ім-жа межы, кучкі назьбіранага каменьня ё дэльве, як адна, дзічкі-груши загубяцца ў шырыні ператочных баразён...

• Вунь-унь!

Грамадка людзей выдалася на палавым абрuse жытняга палетку. Чырвоная харангелачка над іх галовамі заматалася ў сінцы щёплага паветра.

«Перамеры?»

У Адасёвым нутры нешта абарвалася, і лёдавы халадок прабег па ўсёй істоце.

Самі сабою заплющыліся вочы, калі каморніцкі ланцуг распасьцёрся пры яго палосцы.

Колгасы!

Ён паставаў колькі хвілін, як ашаломлены, згроб накошаную траву і вышаў на гасцінец.

Настрэчу ехалі Плоты з Мікалаем Жвырам на агляд суседняга колгасу.

Вясёлы съмех данёсься да Адасёвых вушэй і кальнуў яго ў сэрца.

«Плоты? Жвыр? Камандзіры-ы-і!»

Параўнаўшыся, ён намерываўся адварнуцца, ды яму Мікалай паперашкодзіў.

— Касіў, Адас?

— Дзендорбы!

Адась натужліва стрымліваў сваё хваляванье, але яно выяўлялася ў яго зацішаным голасе, у частым папярханні ў горле.

— Якава адвозіце?—бязмэтна запытаў ён.

— Едам аглядаць Асёмінаўку.

— Навошта?

— Грамада абрала... Мусім-жа азнаёміцца з людзкімі дасягненнямі. Пастанавілі-жа перайсьці на колектыв—чаго-ж марудзіць...

Пачынаем абагульняць коні і гумны...

Якаў прымячаў, як Адась мяняўся ў твары. Яго здаровая, каржастая постаяць заўважна асядала кнізу, а пруткія ногі—нясьціхана тупалі.

— Няўжо такі канчаткова пастаноўлена пераходзіць у колгасы?

— А ты думаў—жартамі?

— Ну, мералі-ж на пасёлкі. Няхай-бы сабе... Навошта тыя зъмены... Перамеры... Дратаванье людзей... Далі кожнаму па некалькі гектараў і таквеля таго...

— Кінь пра пасёлкі.... Во-а! Чуеш!..

Усе прыслухаліся. З-за жыта выглядалі голавы каморнікаў і работнікаў. Зьвінеў каморніцкі ланцуг.

Гукалі::

— Пра-а-ве-эй! Так, во!.. Яшчэ-э-а!

Съледам, на тым-жа грудку, дзе вось-вось стаяў Адась, запорхала чырвоная харангелачка. Чалавек зваў ёю каморніка.

— Дзядзька! Гальляш! Глядзеце, як стараецца!

Якаў заліўся бадзёрым съмехам.

— Паганцы! Грабіцелі!—не съярпей Папелка.

Плоты з Мікалаем бачылі, як ён праз жыта кінуўся ў бок грудка, дзе праводзілі ланцугом.

— Звар'яцеў! Драпежная зъненавісьць!

Юстын пагнаў каня.

Калі разышоўся ўзыняты калёсамі пыл, яны ўгледзелі Адася пайшоўшым дарогаю да вёскі.

— Дзедзічам не падабаецца-а-а!

— А што-ж, уважаць іх хіба?

Якаў расказаў бацьку і Мікалаю Жывру здареньне, якое адыгралася на яго ваччу пры заезьдзе ў адзін з колгасаў.

Падобны Адасю селянін-багацей, няпрыняты ў колгас, сякераю засек старшыню сельсавету. Як ашалелы, неспадзянавана накінуўся ён на хлопца і—і як па палене—г-г-г...

— Упартая спрачаюцца кулакі. З розных мясцоў паведамляюць пра напады на вісковых актывістых, на ўрадавых—працаўнікоў... Забойствы, падпалы... Кулачко супраціўляецца мерапрыемствам улады і партыі... І яшчэ, ведаеце часамі цягне за сабою некаторых сераднякоў.

— Бароняцца, вядома. А то-ж хто згодзіцца спакойліва ўступіць векавыя прывілеі. Дзе-ж вы бачылі...

Мікалай паглядзеў на Якава.

— Дармо, усё-ткі, дзядзька. Дробязь... Адзінкі супроць тысячаў... Ці-ж ім спыніць развой жыцьця! Плёвая рэч... Сударгі старога... Перад скананьнем. Рэволюцыя шмат ворагаў мела ды і то расправілася. Зыліквідуе і гэтага. Ласьне ім патураць? Ды ці-ж вам казаць—самі-ж партыец...

— Я цябе добра разумею, Якаў. Мала каму што ўздумaeцца... Трэба глядзець, чаго хочуць усе, большасць... А... Ды хто, бачыш, не згаджаецца зараз з пастановамі партыі—во... Папелкі, Пасьвічы, Гарцы, Грызуны... Беднякі-ж і сераднякі за нас...

— А што-ж ты думаў—кулакі арудуюць... Нно-а-а! Гэтае погані шмат... Але не падамося ўжо, не-э!.. Но-а-а!

З-за дробнага беразьняку паказаліся саўгасныя будынкі. Паўянтарстовая абора адгароджвала вялікі чатырохкутнік младога саду. Над яго паверхню тырчэў чорны комін паравіку. Яго тоўстая галава сапла густымі камякамі дыму. Зычнае сыканыне лесапілкі перапляталася з гудзеньнем вады ў застаўках млыну. Траскацела крупадзёрка... На жытловым будынку мігаўся флюгерны пеёнік, мерачыся дапырхнуць уверх аплеченай дратамі-ніткамі антэны.

— А мы, бывала, думалі, што толькі паном улучна гаспадарыць маёнткамі. Паглядзеце, во-а! Жы-ы-тта-а! А-ё-ай! Мо-а-р-а-а! А ростам—лес... Ды ці дэіва! І паном-жа, бачыце, ня хто, а мы расьцілі. Наша праца, наш пот,—недаяданье... Бяз нас падохлі-б усе-э дармаеды, трутні. І дохнуць, нябось, недзе па заграніцу.

— Бацька рэволюцынэрам стаў.

Якаў абярнуўся да Мікалая.

— Дарма, браце, съмяешся. А ці ня мы, бывала, проклямациі разносілі па сёлах? А ў мястэчка на скрытныя сходы—хто, думаеш, як ня Юстын, хадзіў? А ў пятым годзе, хто даў кліч ісьці бурыць Хаглавін маёнтак? Усё Ю-у-стынн, бацька. Ды ў гэту, вось, Кастрычнікаўскую рэвалюцыю мы з бацькам першымі апнуліся ў пакоі валаснога кмісара... Так што, браце... Не жартуй...

Ператочана съценка пралапацеў трактар.

Конь натапырыў вуши і падаўся назад. Перадок закруціўся пэрпэндыкулярам да возу.

Якаў спрытна выскачыў на дарогу і напяў лёйцы.

— Сталёвы конь перагарадзіў дарогу.

Дзядзькі правялі трактар замілаванымі ўзрокамі.

— Любата, Мікалай. Калі-б гэта ўдалося нашаму колектыву залучыць пару гэтых прыладаў—адно трymайся. Было-б, ой, як латва... А праз год—яшчэ пару. Ды мне здаецца, што, калі справы колектыву разгорнуцца—тады мы гэта зробім. Сябрыня—вялікая сіла,—вось калі... Як, сын, кажаш?

Задаводеная ўхмылка заліла Якавін твар.

— Ды ўжо-ж... Цяжэй пачатаک, а там ўсё пойдзе, як сълед. Будуць і трактары, будуць і сяваркі, абы стараньне...

Пры выезьдзе з зарасыніку, на шырокім папарышчы паслося вялізарнае стада гавяды.

— Паглядзі, во, Мікалай—або раўня нашым? Яшчэ-б сотню гадоў пажылі па сабе—ня мелі-б гэткага статку. Кол-гас—святая справа. Будзе, вось, гэта самае... пабачыце...

Крыху ў баку стаўбунілася лахматае, рослае бульбеньне.

— Глядзеце, во; што ў нас яшчэ толькі-толькі выпаўзла з зямлі... Раўняй...

— Дзе-ж ты параўняеш...

Па другі бок дарогі паказаліся старыя, яшчэ сталыпінскія хутаркі. Дробныя, асунутыя хаткі хмура, з завідаю пазіралі ў бок саўгаскіх будынкаў. Скупыя, забуялыя травою нівы нічым ня розыніліся ад булаўкаўскіх. Па зарослых межах дзікаром тупаў панураны адлюдняны чалавек.

— Табе гэта падабаецца, ласьне?

Юстын ухмыльнуўся.

Паверыш—ніколі мяне не цягнула да хутару. Не цярплю! Як мядзьеведзі па норах. Няхай нашым няпрыяцелям... Верне... Іншыя хваляцца, што зямля пад носам—праз вокна ўсю відаць. А мне хоць-бы што... Люблю, каб разам гуртам... Ды навошта, па-мойму, пладзіць новыя фальбаркі, хутары, або і... Разбурыць па-мойму, ўсё гэта, дашчэнту. Скасаваць фальбаркаўцаў і кулакоў, каб ня было гэтых драпежных гнёздаў. Новы сьвет і новае гаспадаранье. А то...

Якаў задаволена паглядзёў на бацьку.

— Праўду, бацька, кажаш...

— А ты думаў, што мы тут мохам абрасьлі. Не-э, сыне! Варушыліся, як бачыш. Круцім мазгамі і кватім, у які бок тримаць дарогу. І партыйных маём, і комсамол... Слабей, зразумела, вашых гарадзкіх, але не адстаем... Жыцьцё не абмінае нікога. Паглядзі—падгатаваліся. Тоё нічога, што чуліся некаторыя скрыпы ў калёсах. Змоўкнуць... Бачыў? Змоўкнуць, сыне... Ланцугі—мернікі з прыпейкамі гуляюць па палетках... А мы, вось, едзем... Калі тое было? Нно-а-а! Дэ-эрыш!

Яны ўзъяжджалі на грудок, з якога адчыняліся вока-гляды на колгасныя палеткі.

Направа ляжала нелапая вёска, вакол якое паднімаліся новыя аграмаджаныя будынкі. Шырокі полаг суцэльнага палетку цягнуўся далёка наўскасяк да съпярэшчанага алешнікам поплаву. Убаку ад яго бегалі ў працы адзін за другім пара трактараў. Помеж, у струнку маршавалі параконныя аратыя. Бадзёрыя, рэзвыя водгукі злываліся ў нястройнае съпяванье, якое разносілася далёка навакол.

На іх вачох да дваццаці кабет кінулі поліва ільну і з песьнямі накіраваліся ў бок вёскі.

Конь ўвайшоў у пагонную агароджу, калі насустроч паказаўся цуг нагружаных мяшкамі фурманак.

— Спынімся? Асьмінкаўцы?

Якаў ня даў бацьку адказаць, як раптам тузануў лейцамі, і дэрыш стаў.

Пярэдні вазыніца пытальна паглядзеў на Плотаў з Мікалаем і запытаў:

— Вы не ў Асьмінаўку, часамі?

— Так, у Асьмінаўку... Едам з Булаўкі, каб азнаёміцца з вашым колгасам.

— Ласкне?

Чалавек ажно пачырванеў ад радасці.

— На сур'ёз? Варта... Калі хочаце будаваць колгас—ёсьць чаго паглядзець.

— Будуем, а чым мы горай іншых.

Вазыніца засымяўся і махнуў шапкаю ў бок падвод. Праз некалькі хвілін вакол Плотавага возу ішла рэзвая ажыўленая гутарка на тэму колгаснага будаўніцтва.

Вёска Булаўка спала. Рэдкія газовыя ліхтарыкі гайдалі густыя цені. Па задворках і на гуменьнях падывалі сабакі. Раз-ад-разу, як з-пад зямлі, вырываўся зычныя сухія бразгі вартаўнічае трашчоткі.

Пры калодзішчы голасна крумкалі развяселеная жабы. З поля даносіліся гукі начлежнікаў.

Якаў прыадчыніў акно і задумліва паглядзеў углыб цёмнага неба.

Спакойнае надвор'е веяла цеплатою. Мяккі пах зеляніны зьмешваўся з цяжкім смуродам гною.

У хаце, над аголеным сталом, сьвірэла прыкрученая лямпа. На стале ляжаў лісток лінаванай паперы і стаяла малюпаткай чарнільніца.

На палу храплі бацькі.

«Заўтра ранкам на валку лесу. Цікава, як многа пасабіла наша паездка ў Асьмінаўку. Людзі захапліся і дружна бяруцца за справу... Гэта ячэйка добра зрабіла, паслаўши нас у Асьмінаўку».

Якаў вылез з вакна, прычыніў фортку і завесіў фіранку. Пасъля падкруціў knot у лямпе і ўзяўся за асадку.

«Дарагі таварыш, Лебядя!

Нарэшце я сабраўся табе напісаць. Па-першае, шчыра дзяякую, што ты настойваў на тое, каб мяне паслалі ў камандыроўку ў раён. Я пасъпеў да гэтага часу наведаць некалькі колгасаў і чатыры саўгасы. Трэба сказаць, што мяне зьдзівіла ў іх пастаноўка справы. Саўгас «Ясенны» да таго ўдалы, што я съмел скажу, прадстаўляе сабою ўзорную гаспадарку. Гаспадарства ў ім вядзеца старэнна і ўмела. Ужо трывадлы, як дае значны прыбытак. Працующы падсобныя прадпрыемствы, лесапілка, крупадзёрка, сукнавальня. Па-шыраецца жывёлагадоўчы сэктар... Перад саўгасам вялікая і цікавая будучыня...

Але я ні меней суцешымі мяне і колгасы. Адзін з іх «Асьмінаўка» робіць дужа выгаднае ўражанье... Гэта ўжо модныя колектывы. Людзі ў ім падабраліся адзін да другога, старэннія, памяркоўныя, даладныя, і праца ідзе на яць! Зараз

шырока разгорнута будаўніцтва ўстаноў агульнага абслугоўванья, як школа, млын, вэтэрынарны пункт. Агульныя хлявы скончаны яшчэ вясною—і ты-б паглядзеў, браце, што за хараство! Адносіны да жывёлы дбайныя і гаспадарныя.

Летась колектыву выплаціў ўвесь падатак і яшчэ заставіў сабе значны рэзэрв. Цікава, што абагуленыне вельмі хутка ўспрынялося ўсімі сябрамі колектыву, які набліжаецца да комуны. У працы—звычаёвае спаборніцтва. Ніхто нікога не падганяе, ніхто нікога ня ўпікае ў гультайнасыці... Ну, паверыш, ня хлушу, мяне ўсё гэта да таго захапіла, што я, трапіўшы да бацькоў, звязаўся з ячэйкаю і зацята павёў агітацыю за пабудову колгасу ў сваёй вёсцы. Якраз мой прыезд прыпаў на момант, калі думка пра колгасы стала азадачваць нашых сялян. Аставалася аформіць іх намеры і перад намі новы колгас «Уздым»...

Раптоўны брэх прабегшага дваром сабакі адцягнуў Якава да акна.

Ён прыслухаўся: і ці то яму здалося, ці то сапраўды-на гародзе штосьці зашамала.

А можа то на яблыні, дзе начавалі куры, каторая з іх захлопала крыламі?

Якаў настарожана прыслухаўся, але ўдвойчы шамаценьня не пачуў.

Неасцярожлівасць узъняўшага яго сваячасова зынкла ў дбайнай скрадлівасці.

І толькі тады, калі Якаў ізноў нагнуўся над папераю, мэрам-бы нешта паўторна скрыпнула ў баку хлява. Асадка затраслася ў яго руках, і напісане слова пакінула іншы, як не яго, почырк.

Якаў ўстаў і прайшоўся хатаю.

За акном, на вёсцы, затаращэла вартаўнічая брашчотка. Яе таращэнье нічым ня розынілася ад ранейшага.

Вартаўнік нікога не палохаў, а падаваў весткі пра сябе...

Між тым абое, і Якаў і вартаўнік, не падозрывалі пра загаворны сход у Папелкавым гумне.

На Плотавым гародзе шамалі ногі Пасьвіча які, спусціўшы колькі хвілін, скрыпнуў пералазам.

Шчыльна прычыненая вароты Папелкавага гумна глушылі ціхую, шэптам, гутарку пяці чалавек. Каразылівасьць тэмы цягнула за сабою вострую небясьпеку, але цёмная ночы позні час дазвалялі аформляща ліхамысным плянам.

Стараньней іншых увіхаўся навакол іх Адась.

Каб хто сумеў паглядзець, той зауважыў-бы на шурпатаым Адасёвым твары выразны адбітак зацятае злосці.

Съяўшы зубы і трасучы кулакамі, ён раскалыхваў у сваіх хаўруснікаў пачуцьцё помствы да сына і бацькі Плотаў. У іх асобах Адась бачыў ўсю страшлівасць таго, што яму надышоў час расстатаца з доўгалётнай заможнасцю.

— Мы не павінны дараваць гэтага! Яны прынеслі нам згубу. Гінуць—дык са стукам... Паганцы Плоты мусіць адчуць на сабе нашу помсту!...—казаў Адась.

Яму патураў Пасьвіч.

— Так, ты маеш рацыю: спрадаць усё—гроши можна будзе схаваць... Не аддаваць-жа дармаедам свайго добра. Гультаём... А Плоты... Ды Хі-б... Р-р-р-р!

— Адплаціць!—параіў трэці.

Гэта слова было іскраю, кінутаю ў сухую салому. Пляны зацяжнага супраціўлення адышлі назад, а раптам вытырклі на першае месца драпежныя, дзікія замеры разбойнікаў.

— Ці ня Якаў толькі сядзіць? Я ішоў і праз завешанае акно—відаць—у хаце гарыць лямпа...

Пасьвіч павярнуўся да варот.

Але Адась асьцярожліва адчыніў іх сам.

— Або здаецца, або і съвеціць...

Пасьвіч вышаў на прыгумень і ўперыўся вачыма ў начную цём...

Пакуль ён глядзеў—Якаў працягваў свой ліст.

«Настрой ў бядняцка-серадняцкага сялянства—цалкам за колектывізацыю... Дармо некаторыя трусы і баламуты стараюцца даказаць неадпаведнасць моманту. Іх палахлівия разылічэнныі ні на чым не абгрунтаваны! Яны мяркуюць па кулацкай указцы. Бядняцка-серадняцкаму сялянству стала вачавідкай поўная нясталасць і хісткасць яго сучаснае гаспадаркі. Вёска выразна схілена на тое, каб, перабудаваць стары індывидуальны лад на аграмаджанае гаспадаранье.

Вёска жыве яснымі імкненіямі да новага ладу. Вёска ў асноўай сваёй масе шчыльна наблізілася да партыі. Цікавая гэта зьява, браце! Яна характарызуе сабою цалкове абрэгрунтаваныне ўзятай партыяй і савецкай ўладаю лініі ў справе перабудовы сельскага гаспадарства... Соцыялістычныя ідэі, агалошаныя вялікім Кастрычнікам...»

Якаў недавылажыў поўнасьцю гэтае думкі, як выразьлівы трэск, ні то ў сярэдзіне хаты, ні то ў дварэ—адняў яго ўвагу ад лісту. Ён адхіліў край фіранкі і прасунуў голаў у акно. Яму здалося, мэрэм-бы хто мігнуўся ў бок вуліцы. Але, магло стацца, што то была яго цень.

Гэта, яго дапушчальнасць уверана пацягнула руку з асадкаю да вузкага горлачка запэцканай чарнільніцы.

Перарваны сказ быў гатовы да заканчэння...

...«Пераможна пасуваюцца наперад...»

Нарастаюне думак узьнімала Якавін настрой і пераносіла яго ў вобласць лятуценняў. Акольваючыя абставіны гінулі з яго ваччу, губячы конкретныя абрысы, форму і сутнасць.

Ён уступаў зямлю, як апору пад ногамі, свайму ворагу, Пасьвічу, які асьцярожліва і ўкрадліва набліжаўся з-пад гароду да асьветленага акна. Якаў не абчуўся—то Пасьвічава нога выціснула трэск з паломнае ралкі сухога дубцу. Трэск зъянтэжкі загаворніка, але спыніць яго ўжо ня мог. Ахоплены клясаваю помстаю, ён ішоў да адзначанай мэты.

Якаў запісваў наступны сказ, калі Пасьвічавы ногі аперліся на мяккую кучу зъмененага съмецца, а рукі ўзынялі да пляча набітую загадзя адразанку.

Прыржавелая руля кінула на зямлю чорную палку цені і незварухна накіравала ў сярэднюю шыбіну завешанага акна.

Жукацеўшае съвято выдавала поўнасьцю Якавін сілуэт. Ён чарнеў на белай фіранцы выразным адбіткам.

Прыгнутая да стала Якавіна галава выпірала левы плячук. Пад ім, ніжэй, узмоцнена білася разгарачанае сэрца энтузіяста. Расхвяльваная кроў прыплывала да мазгоў і гойдала ў іх напружаныя, узънёслыя думкі. Порсткім стру-

менем гэтыя думкі беглі праз руку да пяра і выліваліся ў далёйших сказах лісту да таварыша.

«Праўда наступ на капіталістычныя элемэнты вёскі дае сябе адчуваць. Кулак і фальбарковец ашчаціліся і зядла супраціўляюцца. Яны вядуть агітацыю сярод бяднейшага ды серадняцкага сялянства супроты колектывізацыі, організуюць напады на прадстаўнікоў улады, робяць злачынства ў адносінах да сельскіх актывістаў. У нашай вёсцы маецца таксама невялічкая купка кулакоў. Яны заварушыліся, як мурашкі на сонцы, тэрорызуюць маленькую партыйную ячэйку і комсамольцаў і ўзяліся за сваю контррэволюцыйную працу... Надовечы»...

Глухі, балочы, ўдар, выплыўшы з моцнага бразгу шкла, паваліў Якава на стол. Ён моцна стукнуўся падбародкам аб дошку стала, а рука працягнулася да чарнільніцы і сапхнула яе на зямлю. У наступны момант Якаў пахіліўся ад стала і паваліўся за чарнільніцай. У яго ваччу маланкаю бліснула яскравая думка пра колектыв і съследам патухла. Ён хацеў гукнуць бацьку, але не знаўся сілы вымавіць слова: боль у надплеччы засушыла горла. Адчувалася, нібы яго прыбіваюць да зямлі ці да крыжа і ўжо выпростаюць ногі ды рукі.

Калі на момант Якаву стала мэрам-бы лягчэй і ён чуць-чуць прыадплошчыў вочы, то заўважыў, як перад ім мітусіліся бацькі. Ні то рушнік, ні то белы валь хістаўся над яго плячуком, а ў губах мулялася гладкая халодная паверхня шклянкі...

Разгорненая і напалоханая маці ахалоджвала яго пра-сохшае горла студзёнаю вадою, і прычытала:

— Яак-каў-ка-а, моў ссыниу-ок!.. Хтуо-ж-ж то за разы-бойні-ак? бо-жа-а, мой!.. Якаўка-а-ы...

— Падляцы-і! То справа дзедзічаў! Ім не замесьці съля-доў. Нне-э!—гукаў Юстын.

Паложаны бацькамі на пасыцель, Якаў задрамаў, але скроў пакутнную драмотлівасць ён чуў узрастуючую сумятню ў хаце...

Скора ён бязвольным, чуць памятлівым быў перанесены на поўны саломаю воз і адвезены ў больницу.

Свяціла яшчэ не нагрэтае сонца і доўгія цені вялікага будынку слаліся на дзядзінцы, калі асьцярожлівія служыцелі ўнясьлі Якава ў памяшканьне больніцы.

Вусаты, клінатвары доктар затуліў ад яго белым халатам і вокны, і столь, і скрыпнуўшыя дзвёры.

Уразенае плячо аддалося пякучай больлю па ўсяму цёлу, але праз нейкі час Якаў ўсьцішыўся і не пачуў, як зънябыўся.

## X

З фартуком пад вачыма, асавелая, варочалася Якавіна маці з больніцы да дому. Яна перад сабою нічога ня бачыла, нічому не патурала і съвет ёй здаваўся правальём. Ранены сын затуліў ўсе іншыя клапоты, думкі і надзеі. Пятруля ня ведала, што рабіць і завошта ўзяцца; яна бязвольна клыпала апусьцелым пагонам.

Пры ўваходзе ў вёску Пятрулью акружыла грамада булаўкаўцаў. Кожны наперабой пачаў съцяшаць яе гора і гро́зіць помстаю на злачынцаў. З вуснаў абураных булаўкаўцаў ня сходзілі прозвішчы Папелкі і Пасьвіча.

У гэты момант іх абодвух забіralі пад арышт. Плотаў двор быў перамераны шагамі многа разоў. Пільныя ўзоркі міліцыянера і старшыні сельсавету ня раз абегалі прытоптанае гарбузенъне на гародзе, і лёгкія адбіткі босых ног у бульбяніку, што яны агледзелі ўвесь гарод. Зломанае ў пералазе палена вяло съляды ў двор, але падмецены грунт дасыціпна іх скрадаў.

Вартаўнік, стары Апанас, съведчыў, што ён мэрам-бы баць ў прамігнуўшага ў бок Пасьвічавы хаты чалавека. Але сказаць, што то ня было зданью, ён ня бярэцца; усё-ж памятае, што затрашчэў ў брашчотку.

Здавалася Апанасу, што і ў Папелчыным двары, зразу пасьля стрэлу, як-бы нехта стукнуў у дзвёры. Запэўніць-жа, што то быў Адась—стары таксама ня можа, хоць дапускае...

Ужо хутка пасьля злачынства, па яго, Апанасавых сълядох да Платоў прыбеглі Хіб і Мікалай Жывыр.

Хіб спагадліва ойкнуў у хаце і раптам пабег па міліцэйскага. Гэта ўсё, што мог сказаць Апанас.

Гальляш Сукня дапускаў іншае. Ён не аднойчы чуў, як Адась грозіў Юстыну: «Няхай, папомніць мяне, гэтая прадстаўнікі ўлады».

Не ўцякла ад Гальляша і апошняя сварка між Юстыніхаю і Адасіхаю.

А ўчынак Пасьвіча сярод вуліцы?

— Таварыш старшыня, ці вы забылі? Тут, во, закапана сабака, найнячай.

Ведалі і чулі шмат чаго аб паводзінах Папелкі ды Пасьвіча і ў сельсавецце. Старшыня, пракідлівы і дасыціны чалавек, меў і сваю ацэнку гэтым двум булаўкаўцам.

А вось ў раёне знайдуць канцы...

Пятуля падыходзіла да свайго двара, калі міліцыянэр з старшынёю вялі Папелку з Пасьвічам пад канвоем ў сельсавет.

Амаль ня ўся вёска высыпала на вуліцу, з варожым настроем праводзячы магчымых злачынцаў.

У разгойданым гомане сялян губіўся прарэзълівы плач жанок арыштаваных.

— Знайдуць, ня можа таго быць!—гукаў Гальляш Сукня, матаючы ў паветры кулаком!—Тут ня іголка, а чалавек. Ды яшчэ які чалавек. Дазнаюцца-а!

Мікалай Жывир уторыў Гальляшу:

— Або ён каму крыўду рабіў? Чалавек хацеў памагчы людзям уладзіцца з гаспадаркаю. І працу кінуў, і горад. Пашукаць такога! Дык на табе—замах! Ці-ж гэта чувана? Тут вешальніцы мала... разбойнікам, згубцам...

— Што-ж парадзіш, ня ўсім Якаў падабаўся...

Хіба паглядзеў ў бок Папелкавай хаты.

— Ды ці ў гэтым справа... Расьцэньяца чалавека трэба не па густу Папелак...

— Іменна!.. Мы ведаём гэтыя густы! Гэта з іх родзяцца стрэлы адразанак...

Гальляш ня ўнімаўся, і яго ўвераныя слова расьсейвалі апошняе сумненіне ў нявиноўнасці арыштаваных.

Разыходзячыся па спрахах, булаўкаўцы несьлі з сабою акрэсленая думкі; гэтая думкі ўпіраліся ў Папелку з Пасьвічам.

Здарэннё з Якавам паслужыла сигналам булаўкаўцам для дружнага прыступу к агульнай працы.

Яшчэ не пасыпелі зачыніцца за арыштаванымі дзвіверы сельсавету, як уся Булаўка запрудзілася падводамі.

То сяляне ехалі на валку лесу для патрэб колектыву.

Стройным шаронгам расцягнуўся доўгі цуг падвод, перацяўшы ўвесь адгон ад вёскі да лесу.

Хвойнік сустрэў іх разгайданым, урачыстым жыцьцём.

Празрыстыя кружкі цёплага сонца, як рассыпаныя чырвоныцы, бегалі па зялёнаму густому лісцю арэшніку, ліпняку, па дзераве ды папаратніку, уздымаючыся ў іглістыя кароны стройных хвояў. Напалоханыя траскатнёю калёс, гулкаю гаворкаю і вострым сьвістам комсамольцаў—зверашчэлі вароны. Чорнымі апукамі, апісваючы цымяныя лініі, насіліся яны ў чырвоных колёнах хваёвых порталаў.

Лес ўгледзеў дзесяткі бліскучых сякер і вострыя зубы нарэзаных пілак.

Сонечныя зайчыкі з трапяткіх лістоў хутка саскаалі на халодны мэталь, мэрэм-бы абаграваючы бязылітасцівія лёзы. Разложеныя на маленькай зялёной прагаліне, сякеры і пілкі прагліва глядзелі ў здаровыя шурпатыя комлі стогадовых хвой. Ад нізу да карон асягвалі іх гладкае чырвонае цела расцешаныя ўзоркі булаўкаўцаў.

Коні, у набадрах ды сядзёлках, з падвязанымі лёйцамі, веерам разыходзіліся па зялёной прагаліне. Іх праглівы, задаволены хрумст і чмыханьне хутка танула ў звонкім многакратным стукаце сякер. Па лесе, ва ўсе яго канцы, разносіліся пярэгукі сялян, шыпеньне пілак, і прарэзълівы трэск ламачча. Неўзабаве, адна за другою, пачалі валіцца доўгія струмкі дзярэвы, сьвішучы пруткімі раламі па галінках сваіх сясьцёр і суседзяў. Сваяасблівы сьвіст паветра, пераходзячы ў глухое гульлівае баханьне, сеяў трывогу. Але ў гэтай трывозе, як у ваяцкай песні, адчуваліся ўздымі перамогі і мотывы творчых пазываў.

Падагняныя імі, старанна хадзілі сялянскія руکі. У пра-  
зыстым паветры бліскучымі плямкамі махаліся дугамі едкія,  
важкія сякеры, і насіліся непарыўнымі лентамі кусълівая  
пілкі. У рэзвым гомане сялян, у іх расхістаных постацях ва-  
рушылася жывая пудкая творчая сіла, маладою, цвёрдаю  
хвалю разъбягалася па лесе, варожачы яго векавое жыцьцё.  
Гадаваны для панскіх пацехі і выгады ахоўваны дзесяткамі  
гадоў ад Булаўкаўскае нагі, зараз ён ішоў на карысныя  
паслугі новаму жыцьцю сялян...

У абед, калі гарачае сонца апынулася ў зэніце, душнае,  
парнае паветра перарвала працу.

Булаўкаўцы палуднавалі. Пасеўшы шаронгам, яны сіл-  
каваліся для далёйшай работы. Папярэдняя праца глядзела  
на іх дзесяткамі паваленых, выпрастаных хвой. Кожная  
хвоя дапамінала стройную бакавіну белага вянку ў новым  
зрубе будынку. Булаўкаўская ўзоркі мералі іх па некалькі  
разоў, а думкі прыкідалі вярхі, і абрубкі да належнага  
ўжытку ў разгорнутым будаўніцтве.

— Толькі-б выбраць добрае места для будынка!

— Золата, ня лес!

— Любата,—п'яніць пахкаю смалою.

Гэтая сказы выплывалі з сялянскіх вуснаў, як мёд з пча-  
ліных сотаў, выдзяляючы з сябе крупінкі воску—салодкія,  
сущешнія ўхмылкі на аклапочаных новымі думкамі тварах.

Ухмылкі не пакідалі сялян і ў новым зарадзе іхнае працы.  
На небе, вольным ад хмар і воблакаў, сонца гарэла пані-  
жаным съятлом, шырэй разгойдваючы ходкія руки працаў-  
нікоў. Падкрадлівая ўтома адлятала ад іх, як трэскі з-пад  
сякеры, і сымфонія агульнае працы для агульнага кары-  
стання засуцэльвала доўгі дзень заходам сонца.

Ужо на змроку варочаўся цуг булаўкаўскіх падвод ў  
вёску.

Наперадзе Хіб з комсамольцамі...

Сакавітая рэзвасць спроводзіла іх гутарку, радасным  
вястуином нясучыся да старых хатак Булаўкі.

Настрэчу мужам і бацьком выходзілі з двароў жанкі і  
дзеці. Яны гасцінна віталі першы акт колектыўнае працы.

Якаў выздароўліваў. Глыбокая рана ў надплечы зрастася. Яшчэ балела плячо і цяжка было варушыць руку, але вострыя болі праходзілі.

Клінатвары вусаты доктар судзяшаў яго скорым ачунынем. Трэба аддаць яму справядлівасць: ён старанна і ўважліва глядзеў за Якавам. Наракаць ня было завошта. Але Якавінай папраўцы многа паспрыяла і яго ўпартая, ні на хвіліну непаслабленая сіла волі, якую надавала яму распачтая праца. Ён ляжаў і думаў пра ячэйку, аб яе працы ў далейшым разгортваныні ўзынятае справы.

Колектывізацыя Булаўкі прымалася Якавам блізка да сэрца і ён лічыў працу для яе жывым і непасрэдным сваім авалязкам.

Агітация за ўтварэніне колгасаў была яго простаю задачаю ў вёсцы. З гэтymі мэтамі выяжджаў ён на раён. Вярнуцца ў завод у ячэйку і перадаць ёй свае голыя ўражаньні—не апраўдва-б яго паездкі.

Іншая рэч, калі ён мецьме з сабою акрэсьлену прарабленую працу. Колектывізацыя Булаўкі вызначала пэўны ўрок, які ён браў на сябе, як комуніст.

Гэткімі меркаваньнямі кіраваўся Якаў, калі прышоў да рапшэння выпрасіць працяг сваёй камандыроўцы. Ён хацеў давесці ўзынятую справу колектывізацыі Булаўкі да канца.

Вялікі гістарычны зрух у жыцці вёскі не павінен прайсці без яго актыўнага ўдзелу.

Можа занадта съмела, адказна і ўпэўнена, толькі Якаў ня мог не палісьціць сябе некаторай заслугаю перад соцыялістычным будаўніцтвам, калі думаў пра булаўкаўскія справы.

Праўдзіва, а то і бязумоўна, што гутарка булаўкаўцаў пры калодзежы, якую ён напаткаў пры ўваходзе ў родную вёску, і без яго ўдзелу ўзяла-б патрэбны наварот. Бясспрэчна і тое, што настойная агітация, ў хаце бацькоў, расьцягнутая на ўсю ноч, ня была рашающим чыннікам. Да яго спорную і вялікую працу прарабіла ячэйка вёскі Булаўка. Але... але... Якаў не дарэмна, як молатам па кавадлу,

стукаў угаворамі ў сэрцы булаўкаўцаў. Як цяпер, вось, ба-  
чыць ён вострае не згладжальнае ў памяці перараджэнне  
настрою на суровых тварах сялян.

Маршчыністы, закаржэлы твар вёrtкага і рухавага  
дзядулі Гальляша Сукні і добры, даравальны твар заклапо-  
чанага, неганорнага бацькі—роўна і аднакава адзеліся ад  
яго сказаў у чакальнага, сущешнага ўхмылкі у каразьліве,  
настарожанае пагадненне настрояў са словамі трапіўшага  
у Булаўку Якава. Яшчэ выразней адбівалі яны перанятыя  
ад Якава думкі, калі ехалі аглядадзь колгас «Асьмінаўку».

І зараз?..

Доўгі, дакучлівы месяц ляжання ў больніцы толькі і  
прасвятляўся, што бацькаўскай інформацыйяй пра булаўкаў-  
скі колектыв. Разам з малаком і съпечанай булкай, разам з  
цёплаю ўцёхаю ды балючау спагадаю—маці прыносіла ў  
больніцу апошнія навіны.

— Сёння трыццаць фурманак паехалі за рэштаю дзе-  
рава на хлявы.

— Учора адбыўся сход, на якім парашылі абагульніць  
плугі.

— Заўтра пачнуць вывозіць падваліны для сівірняў.

— Чакаюць з акругі камісіі па справе абмеркаванага па-  
меру колгасу і выбараў праўлення.

— Раствуць на вачох новыя агульныя будынкі.

Больш сур'ёзныя і падрабязныя навіны прыносіў бацька.  
Ён расказваў Якаву пра кожную маленьку зьмену ў скла-  
дзе колектыўшчыкаў, пра бліжэйшыя пляны ў разгортванні  
будаўніцтва, пра асаблівія думкі і намеры, што хадзілі па  
вёсцы і афгаўваліся ў кожнай хаце.

І трэба было Юстыну ня тым тонам вымавіць слова, ці  
падаць запытанне, як Якаў настарожваўся і матаў рукою:

— Кінь, бацька, сумнявацца.

Але ня ў бацьку была справа. Якаў па бацьковаму  
настрою добра лавіў разгон пабудовы колгасу. Расчуленыя  
яго нэрви ня мірыліся ні з якімі замінкамі і гналі здарэнні  
наўперадкі з часам.

Кожны раз разьвітваючыся з бацькам, Якаў доўга перадумоўваў пачутае ад яго і, пакуль не перашкаджаў боль у надплечы, снаваў рознастайныя пляны.

Прагненіё ён чакаў да сябе ў наведы таго ці іншага сябра ячэйкі. Ад яго Якаў атрымліваў поўнае ўсьведамлен'не ў палажэнні.

І цікава было тое, што ў сваіх перадумах і плянаван'нях Якаў зусім не кранаў лёсу арыштаваных дзедзічаў.

Дапамінкі пра іх выскаўзалі з Якавінай увагі і губіліся там, дзе гублялася старое жыцьцё роднае Булаўкі.

Аддаленая да першых непатухлых уражаньняў і расьцягнутае на трыццацідвухгадовы яго век, гісторыя Булаўкі мятусілася квяцістымі здарэннямі. Часта-густа, а асабліва ў гады дзяцінства ды юнацтва, амаль ня кожнае з гэтых здарэнняў так ці іначай пакідала сълед у яго нутры. Было многа такіх здарэнняў, якія адбіваліся на яго лёсе і сваяасабліва формавалі яго жыцьцёвы шлях.

Хоць і далей, але выпуклей за іншыя—дзевяцьсот пяты год. Бацька з грамадкаю маладых булаўкаўцаў распушчае валасное праўлен'не. Нядзеляю едзе ў мястэчка і прымае ўдзел у дэмонстрацыі. Ноччу адпраўляецца паліць панскі маёнтак. Маці ўшчувае і дрыжыць, бацца.

Праз некалькі месяцаў—у Булаўцы стражнікі. Белым днём наведваюць яны ў хату і трусяць на печы, па-за трамаю, на гары і ў пограбе, пад капяжамі і ў хляўчуку... Але пакідаюць хату з пустымі рукамі, а ў хаце—западозранага бацьку. Маці моліцца за збавеньне ад няшчасця... Ды дзе-ж ад яго адмолішся? Ужо праз год—яно варочаецца ў выглядзе зыску недаймкі і пені. У Булаўцы—трывога. Падатковая камісія спаганяе з даўжнікоў завінавачанацца. Ізноў госьці на заезды—толькі на гэты раз самавіцейшыя. І ўжо ня толькі трасуць, а і бярудзь. Панятыя сцягиулі апошнюю падушку і бацькаў какух. Сотнік вывеў з хлява карову... Ні бог, ні начальства не ўважалі на матчыны прычыты...

Яшчэ праз нейкі час—Якаў памятае, як зараз—суд за адрэзак на выгане. Доўгі, упарты суд, выцягнуўшы з бацькі нямала здароўя—і адрэзак зямлі...

Булаўка!

Ну, яна-ж таксама цешыла Якавіна юнацкае пачуцьцё веснавым раставаньнем сънегу і бурлівымі жароламі на вуліцы; першаю лапінаю сухое зямлі і маладым пупінкам разгатае лазы перад вакном; цёплымі начамі і песньямі дзяўчат. Квіценьнем садоў і палавенънем жытоў. Марамі, як зялёная рунь, і плянамі, што ўзынімаліся да неба...

Але ўсё гэта раставала шэрым туманам над аголеным лесам. Бо, памятае Якаў, толькі ён стаў гаспадарскаю нагою на жыцьцёвы шлях, як зразу ўбачыў разьдзетую сапраўднасьць. І ў гэтай сапраўднасьці, як каменьні ў крыніцы, съвяціліся жорсткія, мулкія іспыты нядолі бацькоў. Наперадзе і з бакоў стаялі высокія перашкоды і загароджвалі сабою роўныя съцежкі. Куды-б ні глядзелі іх очы, усюды натыкаліся на съцены.

Булаўка—то была клетка, у якой сядзелі зняволенныя лёсам людзі. У гэтай клетцы ціснуліся, церліся адзін аб адзін, і не маглі вызваліцца...

Замкнутае ў сабе, самотнае жыцьцё астражыла настроі...

Вузкія палосы зямлі, як вяроўкі, звязвалі іх руکі і пазывы...

Во, пачынаюцца яны перад акном, парэзаныя межамі, і бягуць вярстамі...

Якаваў час-ад-часу павяртаў голаву направа і заглядаў у акно. Дробны съвірэпісты авёс адбіваў на сябе векавое мардаванье булаўкаўцаў. Праежджыя фурманкі на дробных худых коніках жальблі душу.

Толькі там, дзе палосы надалей адпіхалі бакавыя межы, маглі спыніцца шуклівия ўзоркі.

Але на гэтых палосах тупалі кулацкія дзедзіцкія ногі. У гэтых рэдкіх пышнейшых кавалках зямлі зьбіраліся сокі з дзесяткаў худзен'кіх касынічкоў—нівак. Вуньдзека, во—бацькаў шнурок—пад ячменём... Не пасьпее з аўсамі і людзі яго патравяць.

Пойдуць сваркі, праклёны.

Ой, не! Годзе!

Там, дзе папар, на ўзгрудку, пры жытнім малетку—стосы страявога дзерава.

Дзень пры дні яно зьбірае вакол сябе ажыўленъне.  
У стуку сякер, у шастаньні пілак—расьце новая будыніна...  
Ужо верхняя вянкі яе падняліся над кучаю абструганых хвой.

Новая дарога. Грукаціць падводы з каменемі для падмурку, з пяском, з белаю смалістаю драньню...

Ладзіща! Строіща! Расьце!

Булаўка распускае съціснутыя абручы, разгароджвае пералазы і дзесяткі съязжынак сточвае ў адну шырокую съценку.

Люба дзесяцім бегаць на агледзіны яшчэ нябачанага імі ў вёсцы прасторнага высокага будынку. Яны сочаць, і сваім дзіцячым розумам сымікаюць, што ў новай аборы разьмесціцца ўся булаўкаўская гавяды. Хутчэй-бы ўзыняць гэткую будыніну на збожжа!

## XII

З палкаю ў руках, пры мацеры і сядзелцы, Якаў цішком накроўваў з больніцы дадому.

Яго схудзелы твар адбіваў на сябе непрайшоўшыя болі, вочы пільна разглядалі вакольнае.

Жытні палетак паглядаў на яго рэшткамі мэндляў, яравы—прастаўся.

Съценкамі, туды і назад, удоўжкі і наператоч ездзілі пустыя і поўныя збожжам фурманкі.

Белыя кашулі булаўкаўцаў пярэсьцілі жоўтыя палоскі.

Гоман і песні, як заўсёды, год пры годзе, справодзілі працу жанцоў.

Але ня гэта завабляла Якава. Ён спыніўся, калі парадаўся з красаўцам—новым будынкам. Яго белыя высокія съцены адбівалі жнівенскіе сонца ў крапках і цуркох паху чае смалы. З капяжом нацягалася шапка-дах. Перад ім, як перад лыцарам, прысьмірэлі вясковыя хаткі. Мізэрныя і шэрыя, яны пакорліва ўхіляліся нечаканаму прышэльцу і расступалі яму дарогу.

— Малайцы, дзядзькі, па старалісі!—не съярпеў Якаў, каб'ня выказаць свайго задаваленъня.

— Ды дзе-ж чакацьмуць! Наперагонкі адзін з другім. Я ўжо як была заклапочана табою, а тота-ж, ні разу не пра-  
пусыціла, каб не пацікавіцца. На майстроў напаў задзёр, і  
яны ад ранку да цёмнага—гваздаюць, гваздаюць, гваз-  
даюць... А бацька, ой, бацька! Каб ты, сынок, бачыў... Не  
пасынедае—бяжыць та ў лес, та к будоўлі, та... Жыта пера-  
съпела і, як пясок, асыпаецца, а ён—хочь бы што... Колектыв  
затуліў вокагляды, як сонцам. Няхай дзе каліва мітрэнгі—  
лаецца ойкае, ганьбіць цесьлю, вазьніцу, найміта.

... Бацька... Жывы... Хіб—і стары Гальляш Сукня...

Параўнанішыся з імі, селянін з возам жыта прыпыніў  
каня.

Якаў не зауважыў, як пры ім заматалася рыжая разга-  
лістая барада і засіялі сінія порсткія вочы.

Прасыцёршы да Якава рукі, селянін зьдзіўлена прапяяў:

— Няў-жо-а ды Ія-каў-вы?

— Бачыце, во!

— Дык дай жа, нябожа, я цябе пацалую... Паверыши—  
кожны дзень цікавіўся твайм здароўем, пытай маці—няхай  
во скажа—Пятруля?—А гэта ўжо і сам любуешся! Табе,  
мусі быць вельмі ўсьцешліва глядзець на будынак, бо ў  
гэтым заложана і твая праца...

Якаў адхіляўся балочым бокам ад працягнутае да яго  
рукі руплівага селяніна, бацькі двух комсамольцаў. Затое на  
здаровым плячуку ён адчуў некалькі важкіх хлапкоў каржа-  
стася далоні.

— Бачыш, робім новую справу... Вялікую і цікавую... Мае  
сыны, як і ты не давалі мне праходу: ідзі бацька ў колгас,  
ды ідзі бацька ў колгас... Задзёрыстыя комсамольцы, мо'  
ведаеш іх? Зараз, як бачыш, справа пасуваецца. Прыйзнацца—  
і мне старому радасна глядзець, во, на гэтую штуку... Ля-  
лечка!.. Скажу табе, сыне,—добра, што мы, нарэшце, разла-  
малі гэтую векавую затхлань... Прыватная гаспадарка—  
адны ланцугі... Хоць уздыхнем прывольней... Ня прыдзецца  
азірацца па бакох, назад, каб не аступіцца на чужое, каб не  
парушыць суседзкіх правоў... Ой, як гэта абрыйда! Як чэрві  
ў зямлі па адным... па адным...

Селянін паківаў пужальнем на каня, пасьля інакшым тонам запытаў:

— Ну, а з нашымі малайцамі яшчэ не парашылі?

— Ня чуў, дзядзька, нічога. Ды ці ў гэтым сутнасьць?

— Гэтых гадаў няма чаго шкадаваць... Дарэсціць, абарамотаў... Бач, кажуць, што ўпарты не прызнаюцца ў злачынстве... Хітрыя бэсты!... Папелка, Пасьвіч, хто іх ня ведае... Мае сыны—падай толькі ім—разарвуць...

Пятуля злосціві паківала ў паветры рукою і азірнулася на сына.

— Небарачак, гэта-ж трэба столькі вымучыцца няма ведама завошта. Каб каму бяду якую зрабіў, каб крануў каго—божа збаў... Пасабляў людзям колектыву наладзіць, дык гэта-ж ліха іх матары, за бяду палічылі і на—такі ўчынак! Ці-ж ёсьць у людзей душа? Вар'яты, элъдні! Мэрэм-бы Якаў горшага дамагаецца, або... Скажы, Яначка, сам... Ненатланцы гэты, ім-бы хацелася ўсю Булаўку да сябе сцягнуць... Усё ім мала, усяго ім не хапае... Дарагубцы гэты!..

— Таба-тоі то! Дай ты рады... Я ўжо казаў... Абу-рэнне-э!.. Але—для іх дарам гэта ня пройдзе-э, Пятуля! Н-не-э, убачыш. Ім такога перцу ўсыплюць, што омегам вылезе-э... Я чуў, надовечы. Мае сыны ведаюць...

— Праяжджа-ай!

Селянін не дасказаў і пабег да возу.

Якаў не апамятаўся, калі адышоўшага замяніў другі, той, што выгукваў дарогу.

У парванай суконнай жукетцы, з аблезлаю шапкаю на доўгіх кудлатых касах, запылены, ён весела ўхмыляўся, працягваючы Якаву руку з пужальнем у ёй і сыплючи словамі, як гарохам:

— Паправіўся? Ну, дзякую богу... На зло дзедзікам, наперакор няпрыяцелям... Зьбёдаваць хацелі—замахам... Колектывізацыя — шкода — падумаеш... Супярэчаць, і так нахабна—нападам... Ды не ўхаваецца—ведаєм хто парася ўкраў. Надовечы я старшыні сельсавету шапнуў... Або ніхто ня ведае без мяне? Не забыта і тое, калі іх злавілі з контрабандой... Не гэтым не прыпыніць колгаснае справы.

Гаворачы, селянін зьвярцеў тоўстую цыгарку з самасеі, выкрасаў агонь і зацягнуўся. Хапіўшы дыму, ён захлынуўся і пакутліва закашляўся.

— Усё-ж, Якаў, дармо гэта... Во—паправіўся — гэта важна... Затое—памяць... Памяць! Глядзі-ы! Пасуваецца... Перажыве і Папелкаў і Пасьвічаў і ўсё іх котлішча... Бо мы разумеем ужо, што выхад з нашае беднаты—у колектыве, і ачамерная цесната ды надаедлівая прыватнасць—пятлёю віселі на нашых шыях. Паверыш мне—шчыра кажу, міла ўсё гэта... Я захоплены колгасамі. І не адзін я—амаль ня ўсе бяднейшыя булаўкаўцы. Колектыв не да спадобы—Пасьвічам, Гарцам, Грызуном. Ды ці-ж з імі лічыцца?..

Новы прыступ кашлю перарваў скормоўную гутарку селяніна і ажно прыгнуў яго да зямлі. Бедны, ён нават выпусціў з рук пужальне і цыгарку.

— Мучыць удушша... Каб мне здароўя, як-бы я быў шчаслівым бачыць перабудову нашае гаспадаркі! Я гадамі, Якаў, марыў пра гэта. Да што-ж—няграматны, незаўажны нікім, пролетар усіх стран... Гэта шкодзіць майму пала-жэнню... Ды не хапае асьветы, каб памеркаваць, выплянаваць, а ўсё нутром, чуласцю больш налягаем. А паглядзеў-бы, з якім запалам я валяў лес, цягаў яго на воз... Ня цесьля, а вянкі выводжу пад струнку, во! І не шкадую ні сілы, ні здароўя—бо бачу, Якаў, якая вялікая справа ажыццяўляецца... Во, загарадзіў дарогу... Дадому, мо'?

Селянін крануў з месца, але ніяк ня мог адараўца ўзоркамі ад Якава. Ён адыхадзіў, а галава яго аставалася павернутай да Якава, і з яго незачыненых вуснаў лілася шчырая споведзь перад таварышам...

— Вам не зайсьці да вечара. дамоў,—пажартавала ся-дзелка.

Якаваў задаволена ўсміхнуўся.

— Ну, вы чулі думкі сялян? Чым гэта ня цікава? Прыданым настроі—колектывізацыя дасягнутая мэта. Сялянства пайшло на перабудову свайго жыцця съядома, рашуча і ахвотна. Ці мо' няпраўда?

— Відаць...

— А па справе?

— Таксама...

— Або-ж няпраўда?

Якавіна маці пацьвердзіла сынаву думку кіўком галавы. Гэтых думак было даволі на тое, каб умацаваць станоўчыя вывады Якава. Злучаныя з эфектамі надворнага характару, — як пабудова хлявоў, падгатаванье матэрыялу пад агульныя гумны, зроблены перамер зямлі, гутаркі сялян, засуцэльвалі людzkую волю ў пытаньнях колектывізацыі.

Якаў глядзеў на вокальныя вобразы вачыма пераможца. І нівы, і гароды, напружаныя жытам вазы, і стада жывёл на выгане—усё гэта губляла ў яго ваччу свае прыватніцкія адзначальнасці, пячаткі свае паасобнае прыналежнасці, заскарузлы падзел па дварох. У кожнай нагляднай рэчы вызначаліся яскравыя абрысы новых формаў булаўкаўскага жыцця. Гэтым абагуленым жыццём дыхала з пажатых ніў, з адчыненых гумен, з блізкага ды далёкага лесу, з пасьпелых аўсоў ды ячменяў. Пра яго лепяталі лісьці на садовых дрэвах і скрыгаталі зачыненые вешніцы...

І бацькавы слова, з якімі Юстын стрэў у двары сына, было вельмі дачаснымі, каб у Якавіным адказе на іх бачыць сынаву радасць да праробленай працы.

— Ну, як, па-твайму, нашы дасягненъні?

— Больш, чым я чакаў.

— Дык, ідзі, вось, сыне, у хату, там цябе чакае ліст. Ці не з заводу часамі?

Якаў падзякаваў сядзелцы за паслугу і пайшоў у хату. Калі ён узяў для чытаньня ліст, бацькі сымрненка пасталі каля Якава, чакаючы ад яго навіны.

— Там ужо ведаюць пра здарэнъні са мною,—паведаміў Якаў, кончыўшы чытаць.

— Такі з заводу! Ведаюць?!

Бацька, і маці спачувальна паківалі галовамі.

— І што-ж хаяць пішуць, сынок?

— Дазваляюць мне працягнуць пабыўку яшчэ на месяц.

— Толькі на месяц? Няхай-бы ты, Якаўка, прасіў на больш. Або ты ўжо магчымеш працаўца праз месяц?

— Тады пабачым, маці, часу многа. Яшчэ ўсё можа трапіцца...

— Усё?! А што-ж бы хаця? Хаця-б, барані божа, чаго...  
Бацькі' пахіліліся да сына, мэрам-бы абараняючы яго ал  
новай пагрозылівай бяды.

Але ачуняласьць Якава і яго бадзёры настрой хутка разъ-  
веялі бацькаўскую трывожлівасць за сына.

Яны заспакоенымі перайшлі да нясупыннага перагавору  
тэмы дню—колектывізацыі Булаўкі.

І іх думкі, ужо знаёмыя і ясныя для Якава, комбінаваліся  
зараз у гарачыя, натхненныя сказы, якімі ён дапаўняў неда-  
писаны два месяцы назад ліст старшыні заўкома. Прыйпісаная  
новая дата абмяжоўвала тэрмін яго ляжаньня ў больніцы.

### XIII

«Ой, ды як цікава! Уся краіна, як акінуць вокам, прастор-  
ная, незьмярымая—спрэс у колектывах. Шырокія галы ніў  
ядранага жыта! Ні тычкі, ні капца, ні мяжы. Перагародкі і  
загарадзі—толькі для садоў і гарадоў, але не для разга-  
роджы аднаго ад другога. Паглядзіш, а прасторы ў вялікіх,  
новых будынках аграмаджанага значэння. Шкóлы, вэтэры-  
нарныя пункты, больніцы і грамадзкія сьвірні... Шэрая па-  
ніклая вёска, адбітак няволі і смутку, пакоры і цярпеньня—  
гіне ў бяздоўні аджылаг... І будуць людзі хадзіць па му-  
зэях ды заглядацца тым, што нядаўна мазоліла ім вочы.  
Трактары і сяваркі, жаткі і малацілкі... Завод і колектыв,  
цесна злучаныя плённаю творчасцю для ўзаемнага спажы-  
ваньня... Які вялікасны ды чароўны малюнак. Што за глы-  
біня ўрачыстага нараджэння!»

— Пятруля! Юстын! Якаў у хаце?

Басысты вокліч Романа прагудзеў па дварэ і данёсься да  
Якава.

Якаў падняў голаў і аглядзеўся па хаце.

— Няўжо бацькі?..

Ён не дакончыў думкі, як вусаты прадоўжы твар Рамана,  
з рукою над ілбом, прыліп да ніжняе шыбы покутнага акна.

— Якаў ці Юстын?—запытаў ён, але зразу адтуліўся ад  
шибы і прагукаў удоўж двару:

— Будзі сына, Пятура! Старшыня сельсавету просіць яго да сябе... Сход на адчыненныі...

Між вокнам мігнуўся людзкі цень, а съледам, у хату ўбегла Якавіна маці.

— Якаў? Га, Якаў? Ты ня сьпіш, сынку?—асьцярожліва пазвала яна з мыцельніку.

— Ня сплю!

— Можа-б устаў, калі ёсё добра... Не балела плячо? Ноччу нешта ты моцна енчыў, напэўна со-сну?.. Раман прыходзіў—старшыня сельсавету просіць.... Бацька даўно ўжо пабег. Нават ня сънedaў... Многія пайшлі ў сельсавет на сход... Мо' перакусіш чаго?

— А дайце... Так, на сход...

Пакуль Якаў прыбраўся і сеў да стала, Пятура пасыпела звярнуцца з хаты ў гарод і назад.

Падаючы Якаву сънеданыне, яна ўмільна паглядзела на сына і запытала:

— Ты, бок, чуў, Якаў?

— А што?

— Гэта-ж сралачніха, гэта Адасіха, таксама мае нагласіць гукаць пра колектыву. «Спрадам,—кажа,—усе, а сама разам з другімі»... Адась падбіў яе, ці ліха ле разъбярэ... Як табе падабаецца, га? Пабегла з другімі, ужо з гадзіну таму, не куды... Дурныя будуць людзі, калі гэту заразу дапусціць на сход... Яна-ж, яшчарыца гэта, паветра апаганіць...

— А тое і станецца... Кулаччу, зразумела, ня месца ў колектыве. Не-э-э, дармо!

— Мо' гэта трэба-б абгаварыць на сходзе... Каб чалавек, а то вышчара нейкая і...

— Пра гэта і гаварыць ня трэба—зразумела.

Загаварыўшыся, ніводнае не зауважыла, як Хіб ачуўся каля акна і задрабязіў пальцамі ў шкло:

— Чакаюць нас, Якаў... Хадзем... Умаўляліся-ж на ячэй-кавым паседжаныні ня позыніцца...

— А дайце вы спакою, няхай чалавек пасънедае,—занедаволілася Якавіна маці.

Але Хіб не пасыпей адказаць, калі Якаў апынуўся на дваре.

Пятуля толькі пачула іх зыліүны вясёлы сымех, хутка заглушаны схаваўшаю мужчын хатаю.

Яна недаўменна паціснула плячыма і сама сабе праказала: «Вось удваіх, ды ўдваіх— паперадзе ўсіх... Да дзіва, што людзі ківаюць пальцамі... Зрабілі так, нібы...»

Няскончаны сказ Пятуля дапоўніла многазначлівым кіўком рукі...

Троє мужчын, прайшоўшы паміжвоканье і адварнуўшыся на Плотаву хату, адцягнулі яе ўбату на сябе.

Яна зазірнула ў адчыненое акно і загледзела прыкульваючы Якава ўжо на павароце да сельсавету...

— Пайду паслухаю,—парашыла Пятуля неўспадзеўкі для сябе.

І з тэю-ж неспадзеўкай яна хутка аставіла ў хаце недаробленую работу і ўскоранай хадою пабегла ўсьцяж вуліцы.

Пятуля пасьпела ў сельсавет к таму моманту, калі старшина сельсавету запрапанаваў выбраць ў прэзыдыум сходу Якава. Гучныя воплескі, пасланыя булаўкаўцамі ў адказ на пррапанову, захапілі яе; Пятуля адказала на іх нявыразным пачуцьцём, зъмешаным з лёгкае трывожлівасці ды радаснага задаваленяня.

Хутка гэта яе пачуцьцё ператварылася ў напружаную цікавасць, калі Якаў абярнуўся да сходу з наступнымі словамі:

«Таварыши сяляне! Тая зацікаўленасць, з якою вы аддаліся справе пабудовы булаўкаўскага колектыву, гаворыць за ваша поўнае адзнанье вялікіх заданіяў соцыйлістычнага будаўніцтва нашае краіны. Пераможны наступ соцыйлізму настойна дыктует нам канчаць з індывідуальнага гаспадаркаю. Вы павінны рашуча рабіць далёшы крок да наших заваёў у справе стварэння новага, аграмаджанага жыцця. Круты пералом, які нясе з сабою колектывізацыя, страшны і няпрыемны толькі таму, хто ў мінулым карыстаўся чужымі працаю і багацьцем. Бедняку ды серадняку селяніну колектыву нясе большыя плённы ад іх працы і лепшае, здавальнейшае жыцьцё...»

Таварыши сяляне! За перабудовай нашага жыцця з напружанай увагай сочачы рабочыя, сочыць комуністычная

партыя і савецкая ўлада. Мы зараз з імі сумеем цвёрдаю нагою стаць на новы шлях працы, як сумелі вызваліца з-пад ярма паноў—памешчыкаў і самадзяржаўя.

Я надовечы, вось атрымаў ліст з фабрыкі ад сваіх таварышоў рабочых. Яны шчыра вітаюць вас з пераходам да колектыву і абяцаюць прыслать гасцінец—пяць двухлямешных плугоў. Мяне яны просяць памагчы вам давесьці «вашу справу да канца»...

Пятруля ня сціхала ўміляцца з сынавай гаворкі, пакуль ён ня скончыў казаць. Воплескі сялян, гучнейшыя, як калі яна чула, абярнулі яе ўхмылку ў разварушлівую радасцьце. Яна рухава, не па гадох, завярцелася на месцы, азіраючыся па бакох і шукаючы сабе спачуваньня.

Але з дзесятак павернутых на Пятрулю сялянскіх тваруў з дашуклівымі добрымі ўхмылкамі раптам адзвярнулася да стала презыдыуму сходу.

У гэты момант старшыня сельсавету ўзяў слова для падамлення пра сход колектывізацыі ў акрузе.

Сход настараўжыўся. Лахматыя голавы сялян і белыя хусткі сялянак стромна выцягнуліся наперад і замерлі ў напружаным слуханьні. Узмахі рукі прамоўцы, як кіёк дыржора, зьбіралі ў адну кропку іхную вострую ўвагу.

Над непарушнаю грамадою лунаў подух новага жыцця, так прыгожа, на вачох, з іх удзелам народжванага. Яно, гэта жыццё, пакуль не ўвайшоўшае ў рамкі, ўжо выпуклялася ў формы прасторных ніў, новых абораў, грымуемых трактараў і адданае сяброўнае працы. Яно, гэта жыццё прасцірала свае съятло на булаўкаўскае поле, улятала ў цемравыя вокны хат, мігалася, забаваю ў расчыненых узорках сялянскіх вачэй. Яно гаманіла ў шуме десу і ў стуку сякер, наслілася ў разгарачаным клопаце дбайлівых організатарапаў... Яро крокі гудзелі зялёным шумам па скрыжаваных дарогах, па съценках, па съцежках...

Але-ж чаму яны, булаўкаўцы, не пасьпелі апярэдзіць другіх?

Ну, яны возьмуцца ўсё як адзін, толькі скончаць з апошнім паасобным зборам ураджаю. Падзівяцца суседзі, як спора пойдзе іх праца і якія посьпехі будуть на весну!

Яны зразумелі сутнасць перабудовы, прасякліся зна-  
чэннем яе заданння ў і ўжо ніводзін ні на крок не адступ-  
ліць ад ўзятых на сябе абавязкаў...

Будзь уверана, ячэйка КПБ! Будзь упэўнены, таварыши  
старшыня! Будзь заспакоены, таварыш Плот!

Будзем наганяць! Нагонім!

Булаўкаўцы!

Паганая звяяга Папелкі часта застаўляла азірацца ў  
бакі і паціскаць плячыма. І мала хто дагадваўся, чым няслэ  
ад гэтае звяягі.

Пераходзім да апошняга пытання павесткі дня—да пера-  
выбараў сталае ўправы колектыву— агаласіў старшыня  
сельсавету.

— Хто мае пропозыцыі?— запытаў ён ў насторожанае  
грамады.

Булаўкаўцы рупліва пачалі пераглядацца, але думкі ўсіх  
аставаліся накіраванымі да презыдыуму сходу.

— Давайце: Плотаў, Жвыра, Сукню!..

І толькі гэтыя пропозыцыі сталі разъбягацца па грама-  
дзе, як сакратар сельсавету, запісаўшы іх, вычытаў шась-  
цёрку кандыдатаў у управу колектыву.

— Юстын Плот, Гальляш Сукня, Мікалай Жвыр, Хіб,  
Абруч і Якаў Плот...—Хто мае дадаць каго, ці ўнесці па-  
праўку?

Старшыня ня чуў ніводнага слова супярэчкі...

— Згодны, згодны! Галасаваць! Усе за іх! Іншых ня  
трэба!

— Хто за прачытаны сьпіс, прашу падняць руکі.

Лес, рук, жоўтых, як сьвечак, прасьцёрся ўгору, да па-  
лаючага золатам сонца.

Съледам доўгая, хілкая стужка булаўкаўцаў зарухала да  
стала старшыні сельсавету.

Паважна, адзін за другім, нагіналіся сівыя, рыжыя, ліх-  
матыя і лысыя галовы над белай папераю, выводзячы лама-  
ныя літары прозьвішчаў пад статутам колектыву.

Съпіс рос і даўжэў, адбіваючыся ў разнастайных почын-  
ках аднастойную волю да новага жыцця. Кожны, хто пакі-  
даў свой подпіс на стале старшыні сельсавету, адчуваў сябе

перайшоўшым круты і глыбокі Рубікон. З адчыненых грудзей вырываўся лёгкі ўздых і зоркія вочы лавілі вольнасьць прастораў.

— Ну, што-ж, давайце рэзаць межы!

— Будем засяваць азіміну агулам!

— Трэба ссыпаць насен'не, зносіць плугі, зводзіць коні!..

Прасычаная грамадzkім клопатам і сяброўскаю дбайлівасцю, гутарка расла, глыбела, зьвінела сярэбранымі пералівамі па прасторнаму двару сельсавету. Затуленасьць у вузкую самотнасьць, зацягненасьць калочымі інтэрэсамі манлівай, цывілой адасобленасці—зараз перавярталася ў бурлівае калыханье згавору, вызнаньня, цёплых дарад і сяброўскіх прызнаньняў. На апыленых і змораных тварах бегала жывая ўхмылка асьвяжэньня, і дапытлівия ўзоркі крыжаваліся ў съветласці насыпешага супольнага паразуменьня.

Шурпатасці і спрэчкі, з якімі да сходу ня ўсе рассталіся, сходам загладзіліся, распыліліся. Непакорлівия ў дробязях адасобленага гаспадаранья думкі і намеры накіраваліся ў адно русло, цэмантуючы цвёрдую зылітнасьць абагульненага пачуцьця.

Ужо не знаходзілася жаднага фактару, ніякой перакоры, якія-бмаглі пахіснуць цвёрдасць булаўкаўскіх рашэньняў.

Выглядала надзвычай прыгожа, калі сталікая грамада ў адзіным парыве, зылітым ва ўздымны настрой, залажыла моцны фундамант новага колектыву...

Мізэрна і гнусава выгуквалі штосьць здалёк недапушчаная на сход Папелчых і Пасьвічых.

— Прэч-ч! Не па дарозе!

— Кулачко!

— Падпальшчыкі!

Водгукі гэтай нязгоды, суцэльныя ў сваёй вялікасьці, глядзелі замоцненай перамогаю над пераможнаю клясаваю варожасцю.

Рэдкія з булаўкаўцаў хацелі пакідаць двор сельсавету.

Вагромністая большасць іх ня сціхала гудзець руплівай гутаркай, плянаваньнямі, пропозыцыямі, парадамі.

У гэтым іх гудзе скраўся гучны стукат пад'яжджаючай падводы з двумя седакамі.

На іх булаўкаўцы зьвярнулі ўвагу толькі тады, калі прыехаўшыя зычна прагукалі:

— Добры дзень, дзядзькі!

Грамада прымоўкла, чакаючы навін.

— Адбываецца сход?

— Скончаны!—адказала зараз некалькі сялян.

Прыехаўшыя накіравалі ў будынак сельсавету. Булаўкаўцы правялі іх пільнымі ўзоркамі і з цікавасцю пачалі перацэптвацца. Яшчэ не пасъпела выявіцца іхня думка наконт прыехаўших, калі на ганку ачулася чэцьвера людзей.

— Таварыши сяляне!—абярнуўся да булаўкаўцаў адзін з іх, старшыня сельсавету:—я магу пахваліцца, што да вас прыехалі вось гэтыя таварыши на падмогу ў будаўніцтве вашага колектыву. Гэта—рабочыя заводу «Пераможца». Яны не забываюць сваіх братоў батракоў і бядняцка-серадняцкага сялянства і чым мага дамагаюць у іхній працы. Гэты цесны саюз паміж рабочымі і беднякамі ды сераднякамі сялянамі служыць моцнаю дарукаю пасьпешнага дасягнення соцыялізму.

Гучныя волескі булаўкаўцаў перадалі прыежджым гасцям шчырае прывітанье новых колгасьнікаў.

Хутка пасъля гэтага роўныя шпалеры сялян, як Чырвонае гвардыі, прапускалі прыехаўших да падводы, якая накіравала ў вёску, да Плотавай хаты.

За падводай, матаючы шапкамі і рукамі, пераносіўся працяг творчага сходу з двара сельсавету да месца спынкі гасцей.

#### XIV

Настойна і ўпартая ідэя колектыўнага жыцця ўваходзіла ў быт ды адзінанье булаўкаўцаў.

Клопаты і думкі крута зъмянялі свае афарбоўку ды напрамкі. У дварэ, у хаце, на полі расылі і складаліся новыя тэмы.

Інтарэсы кутніцкае самотнасьці аблаждываліся чорнаю забыўнасьцю і туліліся па глухіх куткох хлявоў, па ўзьмежжы, у навыцерабленых кустох.

Сховы і спраты, атуляныя прыватніцкаю адасобленасцю, выглядалі непатрэбнымі і лішнімі, як насыпаныя кратамі капцы. Каштоўнасьць прысебраных да сям'і, да асобы рэчаў, іх крошкавы, мізэрны фэтышызм, ападаў на зямлю, як пачарнелыя лісты.

Аголеная бязгрунтоўнасьць заскарузлае прыватнасьці адбівалі вострай дысгармонічнасьцю з бягучым часам.

Гнілым і мізэрным паказваліся разрысаваныя лініі з платоў, шастаколаў, паркану.

Ідэя людзкога супольства, пачуцьцё клясавага яднаўня, абагуленая праца паўставалі бліскучымі агнямі на сінім небе.

День ад дню булаўкаўцы ўсё ясьней адзінавалі вялікасьць прынятых рашэнняў.

Разора, праведзеная між старым і новым, паравярталася ў непраходную канаву. Па адзін бок гэтае канавы гусьціўся туман непрагляднае цяmlівасці, бязвыходнае таўкатні на адным месцы, як коняй у малатарні; па другі бык—разгортваліся прагляды ў засуцэленыя дасягненыні.

Туды, за жоўты, вясёлы дах новае аборы, так хутка прывучыўшай да сябе абагуленую жывёлу, сягалі булаўкаўскія ўзоркі, як у абяцаную зямлю.

Узмахі сякер над зрубамі другое будыніны, заложанай побач аборы, грамадзкіх сівірняў, уздымы трох піл на астажуках калодках—грабі песьню перамогі...

Сівабароды Гальляш Сукня ўпраўніча мераў з ранку да вечару вярстовую Булаўку. Яго паморшчаны, але жыцьцярады твар па некалькі разоў у дзень прамігваўся ў ваччу кожнага булаўкаўца.

Рупная думка Гальляша не прамінала ніводнага двара, не прапускала ніякага ўкрытнага кутку.

Яго гаспадарная кемлівасць дапасоўвала любую рэч да патрэб кожнае сям'і, знаходзіла лішніцу на агульнае карыстаньне.

— Пяройдам, плужок, у агульнае карыстаньне... Гэй, рыхы, да хэўры! — гукаі па дварох стары Гальляш.

Пастановы ўправы колектыву, як заповедзі, ня сходзілі з яго вуснаў, пакуль не ажыццяўляліся.

Тэрміны выпаўненія пастаноў памяталіся ім як вострыя здарэнія з уласнага жыцця, а выкананьне не дапушчалася пазней заходу сонца.

Гальляш Сукня першы рэйс рабіў да Якава Плота. Сваю старую паважнасць ён безаговорна ўхіляў перад мадаю энэргій рабочага. Падмацаванье Якавам вынікаўшых у Гальляша думак лічыліся ім за ўступ да дзеннае програмы.

Гальляшава-ж програма заўсёды ўхарошвалася дадаткамі пачутых навін. Але стары дазваляў на іх спыняцца толькі на сходзе працоўнага дню.

Якаў дзень-пры-дні атрымоўваў ад Гальляша таксама і паведамленыне пра стан справы Папелкі—Пасьвіча. Згодна гэтых яго паведамленіяў, злачынцы перажывалі крутыя пэртурбациі свайго лёсу. Ни раз і ня два іх Гальляш караў вышэйшаю мераю соцыяльнай абароны, пасля ўваскращаў і пераводзіў у концэнтрацыйныя лягеры, затым высылаў, і, нарэшце, ізноў зводзіў са съвету.

Але ўсягды пры абгаворы гэтага пытанья Гальляш трymаўся аднае думкі і ня выходзіў з астоенага ў ім настрою: няшчаднае пакаранье злачынцаў.

Ён гэтак пра іх выказваўся Якав:

— Ведай, нябожа, што інакш зрабіць з імі нельга! Паганцы, гэта-ж да таго асьмялелі, што рашиліся на гэткую штуку. Зразумела—ня ў іх моцы таперашкодзіць агульной волі, але мітрэнгі нарабілі... Вось чаму драпежніка мала прыбіць—яго трэба дабіць. Не павінен чуць яго духу... І мы правільна зрабілі, што далі ращучы адпор іхній пралазнасці ў колгас... Няможна! Гэта была-б жывая атрута! А цяпер—падзівіся! Усе булаўкаўцы звязаліся адным сугучным, пагодненым рашэннем. Рэдка хто замармыча, прыводзячы коніка. Ні слова перакоры, ні каліва сумненія. Цьвёрдыя, як дубовы сук... Паверыш, Якаў, мая старасць асьвяцілася нечаканаю радасцю... Гадамі думаў, марыў,

імкнуўся, а жыцьцё ціснула і збочвала з дарогі... Нарэшце—дачакаўся... А злачыннікам—туды...

Сукаватая ядлоўцая крывуля Гальляша Сукні, набытая ім з часу выбару' яго ў сталую ўправу колектыву, застуквала непарушнае рашэнне 60-гадовага дзядулі.

Пятурая неабыякава выслушоўала Гальляшовы слова і заўсёды заключала іх сваімі меркаваннямі наступнага зъместу:

— Кінуў-б ўжо, Гальляш, успамінаць пра «іх»... Няхай улада робіць з імі, як знайдзе лепш. Або ад гэтага што перамянілася? Толькі адно—шкода Якава! Небарака—дарэмна гэтулькі папамучыўся...

— Неправідлова галубка, судзіш,—не здаваўся Гальляш:—Нне-э! У наш час ня трэба быць квашнінай. Твой сын быў на валаску ад съмерці, а завошта? За тое, што людзям спрыяле, во! Булаўкаўцы павінны аддзякаваць Якава за яго клапоты пра іх... А нашы людзі яшчэ не ўсьвядомілі сабе гэтага.... Яны не пасьпелі пакуль уявіць сабе... Непра відлова, Пятурая судзіш...

Гальляшу аставалася патураць, бо ў яго шчырасці нельга было сумнявацца; але іншыя добрадушна жартавалі.

Хіб—дык той ні разу не прапускаў дзядзькі Гальляша, каб, стрэўшыся з ім, не запытаць:

— Вы на дзесяты заход?

— Кінь, браце! Табе маладому, як зайцу ў полі, а я...

Стары трос сівую бараду і паднімаў забруджаную ногу.

— Запытай, колькі міль яна адмерала на сваім вяку. Мала каму яе дагняць.

— Я спрабую гэта зрабіць...

Хіб съмняўся, бо яго хваравітасць шаржыравала катэгорычнасці заявы.

— Раблю шостую вярсту. Вунь—дээ акапцавана—ад дубровы да ясеннае мяжы.

— Ты ў полі?

— Трэба-ж праверыць, як намячаць палеткі.

— А Мікалай?

— Мікалай ў лесе. Ідзе валка дзерава ~~на~~ гумна... Кожны дзень па дзесяцёра падвод...

— і Юстын?

— А вы з ім не спаткаліся?

Гальляш успамінаў, што Юстын аддаваў свой час на гляду за будаваньнем.

Як прадсядацель управы, ён пасьпяшаў на больш адпаведныя вучасткі працы.

Ці пайсьці ў сельсавет,—ці паехаць у раён або і далёй—браў на сябе Юстын.

Юстын шчыльна зьліўся з тэмпамі пабудовы колектыву. Кожны новы крок у бягучай працы пазнаваўся па тону яго голасу, па тэмпу ў хадзе, па рухлівасці ў распараджэннях.

— Юстын вярнуўся з раёну!

— Юстын паехаў да лесу!

— Юстын на будоўлі!

Гэта зіначыла, што ўдарнасць пераносілася на адпаведныя пункты.

Раздробленая днямі, яна складала чарговыя зьвены ў ланцугу будаўніцтва, а нядзелямі, на адпачынку—выдавала пукатыя, ачулыя вынікі дасягненняў.

І Булаўкаўцы ад нядзелі да нядзелі падводзілі скуткі ўпраўнай працы, лічачы паложаныя вянкі ў новых будынках, колькасць выведзеных капцоў, лік паваленых у лесе хвой, зьведзеных коняй.

Але рупелі межы. Ворыва на жыта ня зрезала іхній агарожы.

І чырвоная рунь стройнымі шчыткамі хілілася ў заціску нязломаных рамак-меж. Рэдкія агрэзы прарочылі скорыя зьмены, толькі яе пераймалі яравыя палеткі.

Ці хутка пачнецца зябленьне?

Управа рашыла—на пакравы. У дзень, калі папы асьвячаюць новае жыта, вострыя плугі хлебаробаў павінны засыпаць зямлёю дурманы драпежнага зыску:

— Заўтра на зяб?

— Нарвеце настурак.

— А восьмай гадзіне?

— З пукамі чырвоных вяргінь.

Грукат сялянскіх калёс заглушаў перабоі званоў.

Чародамі па межах, старыя і моладзь, бацькі і дзеці накіроўвалі ў поле.

Пярэстае адзеньне на ясным сонцы мулявала рытмічныя рукі рэзвых пілігрымаў. Зашкірныя съпевы, у пярэкліках звонкіх галасоў, апіналі прагалы між съценак да меж. Некалькі чырвоных хустачак на галавах дзяўчат і комсамольскія значкі на маладых грудзях—сымболізавалі рэволюцыю ў сельскай гаспадарцы.

Наперадзе—Якаў з таварышамі,—ячэйка.

— Вунь узгрудак, адтуль, як на далоні.

У расцягнутай стужцы істот—жывая адгарожа ад рэлігійнага сьвята, ад закінутай, аблезлай царквы. Наперадзе—дзесяткі палосак у асадках кудлатых спаконных межаў на парозе разьмежаванья.

Ад жытняе руні да граніцы дубравы—дзесяткі гадоў. Пераплёты засеву з пустымі межамі.

— Адгэтуль?

— Сю-у-ды!

Як разьбеглася съценка—падводы. Дзесяткамі на адгоне сажню.

— Распрага-а-а!

І ў морг вока—стройнымі шэрагамі рознамасныя коні. Пры плугох як пры варштатах.

Чакаюць!

Узрокі туды, дзе сабралася ўправа.

Сыгнал!

У чыстым ядраным ад пасьпелага пырніку паветры мільганулася шапка Юстына Плота. Між съценку праняслося многазначнае звонкае—

— Нно-а-а!

Шэраг разламаўся на часткі, віхлястым каленчатым ланцугом перап'яўшы поле.

Роўнымі радамі, як лёгкае рабацанье вады, палілася зямля праз блішчастыя лемяхі плугоў.

Чорныя вокны, дзъверы, чатырохкутнікі. паглыналі глыбокімі бароздамі ператочная межы.

Напрамак—на сонца—вырэзываў загоны па дзесяць барозен у рад.

Дзесяткі кавалкаў, кусочкаў, адрезкаў, сшываліся цесна і шчыльна ў суцэльнную тканіну.

— Бывайце здаровы, палоскі ды межы!

І голас Гальляша Сукні пачуўся ў лагчыне адгуклівым рэхам:

\*

— О-скі-ы, жы-ы!

Быў полуудзень, калі праз ўсю шырыню палетку ляглі широкія пратокі новага зябу.

Сотні ног пратапталі на свежым ворыве тысячы съядоў.

У ператоч, і накрыж, вянкамі і рознастойнымі фігурамі адбіваліся яны на пухкай вільготнай зямлі, як съяды новага шляху.

І як глянуць вокам—роўныя рысы стройных перабораў.

На адгоне ў кілёмэтр, дзе апынулася Якаў з таварышамі, разгорталася дзіўная карціна.

Сумятлівая грамада съятошна адзетых людзей у спрадижаныні пільнае працы на полі асьвечвае новае жыцьцё.

Яскравае сонца ў раскіданых нітках белага паводзіцня і рэзвae гонкае цырканае скакунцоў—пяюць літаныні маладой сябрині.

Урачыстуючы шчыгел пакроўнік над жоўтаю грушаю вабіць зайдзросных дзяцей. І жоўтыя пукі гваздзікі ў руках галасістых дзяўчат асалоджваюць водырнымі пахамі бабіна лета...

З выпадковаю хмаркою, плыўшай між сонца на лес,—адыходзіла ў зінябыт старая аджыўшая вёска.

— Заўтра на сход ячэйкі?

— А дзесятай гадзіне?

— Ты зойдзеш, Якаў, па нас!

— Так, пытаньне з узнейскамі ня ждзе адкладу.

Якаў з таварышамі абагнулі свежае ворыва і накірава-  
ліся да вёскі, ярка асветленай празрыстым восеніцкім  
сонцам.

11-I-30 г.  
Менск.

## ПАХУЧЫ ЗЯБ

### 1

Сакратар райкому Ігнас Чарада ўжо каля паўгадзіны сядзеў над дзесяцівёрстнаю мапаю Каворанскага раёну.

Маленькая лямпачка, з адзетым на закуранае шкло кавалачкам пажаўцелае паперы, бледна асьвечвала вычварныя рысы лініяў, кропак і літар.

Яны мурашкамі мітусіліся ў Ігнасевым ваччу, прыліпшым ірагнымі ўзоркамі ў асяродак асьвечанае мапы.

Назова цэнтру раёну, мястэчка Каворны, зьлівалася ў чорную қароткую палоску, манерам лінейкі.

Ад яе раскідаліся думкі на тонкія тасёмкі, на ніткі, на валаскі, і швыдка-швидка абягалі насельныя пункты раёну вдруг разъмяшчэння ў ім колгасных цэнтраў.

Хвіліна ў хвіліну раскіданыя Ігнасевы думкі вярталіся назад да яго, скучваліся, ні то ў ацяжэлай галаве сакратара, ні то ў Каворне, у асяродках яго кіруючых устаноў, райкоме і райвыканкеме.

Паўгадзіна часу, а скутак з яго раздумаў аднакі: хоць-бы каліва новых зъмен у добра вядомым яму палажэнні...

На поўначы раёну справа з колектывамі прыняла зусім інакшы паварот, ніж на поўдні. Цяглаўскі сельсавет ідзе пазадзе ўсіх дзесяці іншых. І старшыня сельсавету і брыгадзіры—аднака праваронілі працу з беднатою... Перш былі зарваліся, як ашалелыя, пасъля, тپру і сталі... Коуш, Чарон, Лазовіч...

Спініўшы свой раздум на гэтых трох прозвішчах, сакратар райкому падняў галаву і паглядзеў налева ад сябе ў

цёмны кут маленъкае каморкі. Яго руکі асталіся стаяць, як два пяцісъвечнікі. Затуленае папераю съятло лямпы выявіла перад Ігнасем наскі загношаных ботаў. Каб бачыць гаспадара ботаў Ігнасю, ня трэба было съятла: старшыня райвыканкому, Віктар Кадачкін, заўсёды стаяў у яго ваччу жывым портрэтам.

Цяпер, во, за тазетаю ў руках, прылёгши на абочыне цвёрдае, аблезлае канапкі, ён ні то драмаў, ні то марыў, магчыма ў напрамку Ігнасевых настрояў.

Сягоныня яны абодва ўжо пасьпелі нагаварыцца. Адзін для другога не пашкадаваў узвышанага тону і комплімэнтаў аснашчаных зусім не далікатнаю прыправаю. Ад іх гарчыла на сэрцы і рабілася млосна. Гэтыя комплімэнты нагналі на Віктара ўздром, а на Ігнася доўгія, зачытыва раздумы над полем разгорнутае мапы.

Між сакратаром райкому і старшынёю райвыканкому прамігнула чорная кошка... Агідны звярок папсаваў абодвым қастрой, асаблівы хісткі ў апошнія часы напруджанае працы... Ды ці-ж ёсьць рацыя замешваныя ў агульныя справы свае асабовыя інтарэсы? Або ад гэтага можа зъмяніцца гістарычнае развязвіццё саміх спраў.

Ігнась першым дайшоў да адзначаных вывадаў. І калі адхіліўся ад мапы, то з мэтаю пачаць размову з Віктарам у больш лагодных тонах.

Варушыла адзінанье патрэбы гэтага і Віктаравы думкі. Напэўна старшыня райвыканкому, каб яго ня апярэдзіў сакратар райкому, зрабіў-бы сам першы крок для адновы пераговораў...

Ігнась апярэдзіў — чаму-ж не пайсьці яму насustrач — тым болей, што ў іх пытаныні далёка ня ўсе былі поўнасцю выграшанымі...

Перад тым, як заварушыць языком, сакратар райкому абег у думках доўгую, вычварна-завілую граніцу раёну і падсунуў да сябе чырвоную справу з важнейшымі пастановамі цэнтральных органаў партыі па пытаннях колектывізацыі.

Рука Ігнася выцягала з папкі нумар «Правды» з адказамі таварыша Сталіна колгасынікам, калі з яго вуснаў палящеў першы сказ да Віктара.

— Ты сьпіш там? Што чуваць з колгасамі?

— Чакаю тваіх паведамленняў... Мож надумаў чаго новага за гэты час?..

Віктар адказаў Ігнасю, прыстаў і вышаў на асьветленасць месца. Яго падлысейшая галава з ускудлачанымі па краёх лысіні касамі надавала брытаму твару сур'ёзную заклапо чанаасць.

Сінія вёрткія вочы ўкрадкаю ўхмыляліся, накіроўваючы ўпартыя ўзрокі ў харктарны твар Ігнасія.

У акулярах, ня вызвалены ад насядаўшых думак, якія маршчылі яго заўпалыя шчокі і караблі высокі лоб, а чорныя вочы апускалі к долу, сакратар райкому момант разважаў над далейшым сказам, паслья вымавіў:

— Мне думаецца, Віктар, што ў нашай працы, такі сапраўды былі буйныя памылкі...

Ігнасія занэрваваўся і міжвольна крануў з мейсца, ачуўшыся на цеснай каморцы.

— Прычыні лепей дзвіверы,—надауміў Віктар і, не чакаючы Ігнасія, выпрабаваў сам.

— Ты ўспомні, Віктар, да чаго мы былі зацятнуліся тэмпамі... Страшна падумаць — ня можа галава ня кружыцца—праверыўшы... А асноўнае так-такі і незауважылі... Не зауважылі, дарагі таварыш... Дзе была наша ўвага да работы з беднатою? Куды гінуў наш падыход? Га-а? Віктар? Ты думаеш, таварыш Сталін ня праў? На ўсе сто пресцятаў праў... Паглядзі, дарагі таварыш, мэрам-бы ён і быў у нас... Ня праўда мо? Та-а?

Ігнасія затрымаўся на месцы і пільна паглядзеў у расчыненныя, з хітраю ўхмылкаю, вочы Віктара.

Той прыняў профэсарскую позу, абапёршыся рукою на стол і, закінуўшы нага на ногу, загутарыў:

— Зразумелая рэч, што таварыш Сталін поўнасцю праў... Чудак ты, нашы памілкі, вочавідкі... Вось паглядзі, да чаго дайшла была справа ў Сапсовічах? Сакратар ячэйкі літаральна запужваў сялян... Унь выдумаў якусьці елку: хто не запішацца, страшыў ён, таго пасадзім на елку, колгасьцік елку падпілую, а незапісаны так і павісьне ў паветры....

Куды гэта гадзіща? А мы самі, думаеш, чыстымі выйшли!  
Што і казаць... Але...

Яны, мэрам па камандзе, сарваліся з месца і зрабілі пару  
ўзгодненых кроکаў ад стала да дэзвярэй.

— А цікава, Віктар, калі падумаеш, якімі зігзагамі прай-  
шла гісторыя апошніх месяцаў!.. Уяві сабе тіганикія размахі,  
нячуваны поступ, шыбаныне ў гору — стромкаю, высокаю  
тэрасаю... Перад табою празрыстае мірганыне маякоў. Ка-  
зачнае разгарненыне неабмерных плянаў... Нястрыманае за-  
цягненыне неабачнымі правідамі... Ведаеш, Віктар, мамэнт,  
якому роўным былі толькі знатныя каstryчнікавыя дні  
1917 году... Які энтузыязм, якое захапленыне!.. Падумай,  
перша дваццаць процентаў, праз некалькі дзён ужо трыц-  
цаць, яшчэ тыдзень і сорак, а там — пяцьдзесят, шэсць-  
дзесят і дзесятнаста. Дзесятнаста процентаў!..

— Галавакружэныне, браце, галавакружэныне! Вось гэта  
і ёсьць тая бляшка, на якую гэтак трапна паказаў таварыш  
Сталін...

— Ты цяпер зразумеў гэта?

— Так, зразумеў... І кожнаму, хто разумее дух нашае  
партыі, сутнасьць яе палітыкі, пара зразумець... Годзі апэ-  
раваць лятуценымі сказамі і паветранымі меркаванынямі...  
Трэба не адрываша ад здарэньняў і не забягаць ім наперад..

— Хадзі сюды...

Ігнас узяў Віктара за руку і падвёў да стала.

— Глядзі... Усё-ж такі наш раён можа пахваліцца вя-  
лікімі дасягненынямі... Дваццаць процентаў абагуленай пло-  
шчы і паўсотні колгасаў. Гэта-ж ячэйкі соцыялістычнага  
сэктару, тыя апорныя пункты, адкуль як ад гвядзы, псыдуть  
роўныя, яскравыя прамені<sup>ні</sup> далейшага разгарнення ко-  
лектывізацыі... Мы сталі цывёрдымі нагамі і толькі...

— Толькі-б умела правесыці наш сеў да гаспадарна,  
узорна, узорна, браце мой, падазаць сваё гаспадараныне...  
Што-ж...

Іх пруткія ўказныя пальцы заходзілі па зеленаватай дзе-  
сяцівёрстцы і пры падходе да раённага цэнтра — Каворны—  
спынліліся.

Стукнулі дэзверы.

Чорныя кудравыя валасы сакратара райкому цікава контраставалі замшлай лысіне старшыні райвыканкому, калі абедзьве адварнуліся да парогу.

— Проектуеце?

Малады здаровы твар дваццаціпяцітысячніка Хвёдара Кузьміна пыхаў радасным настроем. У гэтым бадзёрым здаровым слесару гарставалася бліскучае ўверра ў сталёвую цвёрдасць палітыкі партыі, у стойкае ды непарушнае яе правядзенне на далей. Надзвычайная чульлівасць Ігнасія з прычыны некаторага адліву з колгасаў і маруднасць у настрою Віктара — аднакава не гарманавалі з Хвёдаравай устойлівасцю.

— Так, палажэнне вымагае... Але, ты адкуль так зьнічэўку?

Кузьмін засьмляйцца.

— Справа, бачыш, прыгнала... З сельсавету... Новая замінка... Ужо было наладзілася, як раптам, — выган умашаўся... І сорак індывідуальнікаў адказвающа сеяць... Пяцьсот гектараў зямлі...

Ізноў??

Зъдзіўлена, а ў зъдзіўленыні з дамешкаю злосці і нездавалення, у адзін голас праказалі Ігнасія з Віктарам.

Праказалі і мо' з хвіліну ўперанымі ўзрокамі паглядалі адзін другому ў твар.

Кузьмін выліў сваё пачуцьцё ў скрадлівай ухмылцы.

— Ты, напэуна, таварыш Кузьмін, крута загібаеш... Трэба з пазакалгаснікам ладзіць, а гэта... Першыя лічбы травяню і ня выгад у поле! Крымінал!

Сакратар райкому адмоўна паківаў галаю:

— Не! Трэба меркавацца... Ты-ж не забывай, Кузьмін, што перад раёнам стаць заданне павялічыць пасеўную плошчу ажно...

— Таварыш Чарада, я ня ніуждаюся ў тваіх растлумачэннях... Ведаю сам добра... На вошта ўнічлівасць.

У Кузьміна скасіліся вочы, але зьменены тон не зъмяніў адбітай у яго твары ўроджанай міны...

— Пастойце адно...

Паміж імі працягнуліся рукі старшыні райвыканкуму.

— Давайце цішэй і лагодней. Трэба памяркоўна знайсці якую раду, каб абмінуць конфлікт... Чудакі вы... Да чаго задзіраща...

Кузьмін спрытна выцягнуў з кішэні пачку з цыгаркамі і запалкі, і ў момант пусьціў доўгую палосу паучата дыму. Аж цмскнуў ад здавальнення, з якога выплыла:

— Правідлова... А хіба-ж праз мяне гэта. Трэба сазнаща, што усе мы павінны ў гэтых часовых конфліктах... За гэтым я і прыехаў, каб разам, памяркоўна вырашыць... Вечар, бачыце, а я галодным у дарогу...

Ігнась паднёс чучль не да самых губ Кузьміна разынятую далонь і праказаў:

— Годзі... Палічым, што конфлікт вычарпаны...

Усе ў траіх зъмірыліся на дачаснай прапанове сакратара райкому і засвідчылі зъмірэньне ўрачыстай заспакоенасцю.

Ужо праз хвіліну яна, гэта заспакоенасць, перавяла Кузьмінову гутарку на іншую тэму

— Ну я вам скажу, таварышы, — загутарыў ён: — мне ўпяршыню даводзіцца мець справу з падобнымі людзьмі.... Гэта такі народзец! Дзе другім да іх... Іншы табе перш вылаецца, а сълемадам у адкрытую — бяры... А гэта ўсё з хітрасцю, спадцішка, мудруючы... Так... Надо быць, ой, якім эласцічным...

— Ха-а-ах! Чудак які! Адчыніў Амэрыку. Кажа нам! Ведаем. Але-ж гэтым наваротам нам ня вырашыць закранутага гутаркаю пытаньня... Што конкретнага прапануеш, Кузьмін?

— Трэба заўтра раніцою ўсім траім паехаць на месца... Каб усяго датычыла адных індывідуальнікаў—яшчэ-б туды-сюды... Але вастрэй пытаньне з калгасынкамі... Гэты ні на ногаць нічога ня хачуць уступіць...

Сакратар райкому і старшыня райвыканкуму перазірнуліся між сабою і адбілі на тварах нездаваленне пропозыцыяй Кузьміна.

— У мяне конфэрэнцыя на носе, а я яшчэ і ня браўся за даклад.

— А ў мяне дзесяткі незацьверджаных проектаў; назаўтра выкліканы да дзесяці колгасаў... І гэтак сама трэба гатавацца да конфэрэнцыі... А-а-эй!

Старшыня райвыканкуму моцна сашчапіў зубы, і ўсімі пальцамі руکі шчыра задрапаў па лысіне...

— Рабо-а-ты-i! Рабо-а-ты-i!

— Конфэрэнцыю можна на дзень адлажыць... Бо я адзін, таварыши, не бяруся вырашаць... Не-э!

Праз хвіліну Ігнас выказаў згоду на паездку ў Гаёўскі сельсавет, у вёску Кочмы, на вырашэнне конфлікту з сарака гаспадаркамі на конт выгану...

Віктар у думках лапіжнуў яго ў мяккасці, але і сам далучыўся-бы да яго; але выказаць сваю згоду яму паперашкодзіла вайшоўшая да іх жонка сакратара райкому, Тарэся Мікалайчук.

### III

Тарэся, відаць было, спала. Яе ўзлахмачаныя косы шурпацилі круглую, апукаю, голаў, а шарыя пранозоватыя вочы выглядалі на ўзьдзіў маленъкімі.

Яна прастацкі, бессаромна, задаволена зяхнула, залажыўшы рукі за патыліцу і дугою выгнуўшы грудзі.

У памятай блузцы нешта трэснула, адале ціха стукнуў аб падлогу ўпаўшы гузік...

Тарэсіны паводзіны мужчыны сустрэлі абыякава, праўда кожны з маленъкаю варыяцый: Ігнас кінуў на жонку хмурым позіркам і съследам удаўся ў разгорнутую газэту. Віктар упічліва засымляўся, але хутка скрыў сваю ўхмылку, адварнуўшыся у цёмны квадрат вакна; Хведар Кузьмін з мужчынскаю цікаўсцю болей другіх затрымаўся ўзрокам на пастаці рослай, здаровай і энэргічнай загадчыцы жанадзелу. Ен-жа першы і загутарыў з ёю.

— Разбудзілі вас, таварыш Мікалайчук... І днём і наччу не даём спакою...

Тарэся падышла да кухеткі і прысела.

— Пляваць. Ня ў гэтым справа, таварыш Кузьмін... Каб толькі ўсяго, што вы заняспакоілі — а то-ж цэлыя днімі

ў аддзеле кірмаш... Вось і сёньня — да дваццаці баб як урынула ў пакой — сапраўдны садом... Дзъве гадзіны вандалася з імі — няма рады... Думаеце спала — толькі завецца, што драмала... Процыма ўсякіх плянаў у галаве. Работы — па горла... Дай, таварыш Кузьмін, цыгарку....

— Можа-б змасьцярыла-б нам якое кавы па шклянцы?

Тарэся закурыла, адмыслова зачінулася і густымі скруткамі дыму выпусьціла з вуснаў кароткае:

— У кватэры ані заваду нічога... Сам-жа павінен знаць. Абедаем у сталовай, раніцою гаспадыня дае сънедаць, а вечарам — успомні, калі мы вячэралі... Сёньня нават і Люцік галодны лёг...

— Гэта ўжо горай... Выбачайце, таварышы...

Ігнась на момант адцягнуўся ў думках ад закранутае тэмы і нечакана для ўсіх прачытаў доўгі пункт пастановы студзенскага пленуму КП(б)Б.

— Чуйце-э, во...

— Ну, што, во? Ты ўсё яшчэ ня можаш апамятацца. Каразлівая паненка, а не зачтты бальшавік... Адкрыта скажу табе, таварыш Ігнась...

— Халодны лядзяк... У цябе дзеравянае сэрца, Кузьмін... Табе пафас рэволюцыі, што вот гэты цыгарны дым... Ты не рэволюцыянэр — энтузіяст, а....

— Кінь, таварыш сакратар, астудзіся нарэшце ад гэтых дутых процентаў... Сапраўды, цябе атуліў некі дым. Што значыць твае дзевяноста процентаў? Мыльная бульбанка... Конкрэтна тое, што маем мы зараз... А маем мы ня мала... Чатырнаццаць процентаў калектывізаваных гаспадарак — табе жарты? А колькі ты меў летась?

— Шша-а! Досьць... Давайце замацоўваць дасягнутае.... Будзьце трэзвымі людзьмі... Былі памылкі, было захапленыне, а зараз сеў...

Старшыня выканкому астудзіў абоіх... і быў сущешаны гэтым. Але Тарэся паперашкодзіла консолідацыі яго настрою, чапіўшы іншае пытанье.

— А ты, Віктар, усё-ж падумай над гэтым. На чорта табе гэты хляўчук-цэркаў? Што з яго выкраіш? На сувінух усяго усяго і гадзіца... А баб'ё хвалюєцца...

— Тарэся-а... твая політыка ні для чаго... Адну, другую...

Тарэся ўспыхнула, як запалка, усхапілася з месца і вось-  
вось была памкнулася сказаць нешта вострае і злое, але стук  
за дэзвярыма яе прыпыніў....

— Пойдам, старшыня... Пара спаць... Дык едам заўтра,  
Ігнась, у Кочму?

— Мусім...

Калі Віктар з Хведарам вышли з пакою, Тарэся кінула ім  
удагон:

— А ўсё будзе добра!

#### IV

— Я іду, Ігнась. Вам з Люцікам гарбата ў духоўцы...  
Прачнечца — ты яго адзень і няхай ён гуляе на вуліцы з  
дзяцьмі...

Тарэся скавалася за дэзвярыма.

— Тарэся, слухай...

Ігнасеў вокліч зыліўся з стукам сеняняшніх дэзвярэй.  
Праз хвіліну ён згубіў тое, што хацеў сказаць жонцы і пра-  
шыгаў далейшы абдум дакладу на конфэрэнцыі.

На крэсьле, што стаяла пры ложку, і па адкінутай, ска-  
мечанай коўдры, на падлозе і пад падушкай валяліся матэ-  
рыялы: зводкі, інструкцыі акружкому, даклады сакратароў  
жчэек, памятыя газеты, брошуры і томы ленінскіх твораў.

Ігнась перабіраў ўсё гэта, гартаючы і ўгляджаючыся ў дроб-  
ныя літары зьместу, выпісываў сказы і цэльныя тырады з па-  
станоў, з газэт.

Ужо сонца спаўзала з тыльнае сцяны, залоцячы непад-  
мененую падлогу. За вакном, у завулку, кричалі і плакалі  
дзеці...

Праехала фурманка і задрыжэлі шыбы...

Сакратар райкому падняўся і паглядзеў у вакні.

«А я думаў, што можа ўжо па мяне з падводаю»...

Ён прачытаў зробленыя к дакладу заўвагі і супакоіў  
сябе:

«Даклад трэба пабудаваць пад кутом погляду рэвізіі  
прарабленай працы... Абмылкі райкому павінны быць пры-  
знаны... Нечага хавацца-а...»

— Тата! А мама ў дому?

Люцік швыдка ўзыняўся з пасыцелі і выбег на пакой.

У момант ён быў калі вакна і перадражніўся з двумя бруднымі, смаркатамі хлапчукамі.

Ігнасій адзеўся сам і падышоў да сына.

— Давай адзену, Люцік, ды пайдзеш на вуліцу... Жыві!..

— Ты ня ўмееш зашпільваць портак...  
Ігнасій паківаў на сына пальцам і ёмка справіўся з адзеньнем.

Яны дапівалі астыгушую каву, калі з грукам і тутатам убег у хату сакратар комсамолу Яўхім Абутка.

## V

— Здароў!

— А-а? Добры дзень!..

— Куды?

— Ах, я зусім забыў...

Ігнасій падбіраў і складваў на этажэрку раскіданыя матэрыялы.

— Готовімся да дакладу?

Сакратар комсамолу праглядзеў некалькі пастаноў і стэнаграму студзеньскага пленума КП(б)Б.

— Не забудзь, Ігнасій, адмеціш у дакладзе, што за бягучы год мы маем дваццаціпроцэнтны ўзрост комсамолу... і організацыйная праца...

— Пачакай... Ты зайшоў выключна па гэтай справе?

Абутка спахваціўся і скрэзъ сымех паведаміў:

Не... Віктар прасіў у выканком...:

— А што там здарылася?

— Бабы атакавалі...

— Што за праявы!

— Я з Віктарам зусім ня згодзен... Пяць крыкүх каторы баламуцяць столькі... жанчын. Пасадзіў-бы дзён на тры кожную—і як адrezала-б... Сапраўды...

— Толькі не гарачыся...

Люцік штосьці прамармытаў пад нос і зынік за дзвіярыма.

Ігнасій агледзеў кватэру, захапіў жмак паперы і чырвоную пухлую справу і павярнуўся да выходу.

— Пойдам...

Замыкаючы дзвіверы, ён вярнуўся к закранутаму Абуткам пытанню пра камсамол:

— Але згадзіся, Яўхім, што ты мала аддаў увагі организацыйнай працы. У цябе шмат комсамольцаў занадта распусціліся. Ты паглядзі, у Качме нават сакратар ячэйкі вышашаў з колектыву...

Абутак не залюбіў. На яго рабаватым твары забегалі ружковыя плямкі.

— Пра Кочму маўчы... Там Кузьмін вінаваты ва ўсім. З гэткім падыходам, які ён сабе ўсвоіў—справы далёка не пасунеш... Сухое адміністраванье... Туды павінен ты сам паехаць... Тама і з індыўдуальнікамі конфлікт.

— Ездем сёньня, ездем... А ты адказваеш за свае слова наконт Кузьміна?

— Я кажу са слоў сакратара комсамольскай ячэйкі...

Яны падыходзілі да будынку райвыканкуму. Куча жанчын, у белых хустачках пад бораду, сустракала іх разгойданай, шаломнай гутаркай.

Ігнасій адчуў, што яны намераны акружыць яго з скаргамі на старшыню выканкуму, але ён ведаў, як іх заспакоіць...

Аднак жанчыны спакойліва прапусцілі паўз сабе абодвых сакратароў, Ігнасія і Абутку, і калі тыя апынуліся ў габінэце Віктара, урынулі за імі.

— Вам чаго, грамадзянкі?— запытаў Ігнасій.

— Таварыш сакратар...

— Старшыня з намі ня хоча гаварыць...

— Мы просім хоць-бы па паўгектару гародаў...

— То-ж наша бацькаўшчына, а колгас цалкам яе захапіў сабе.

— Што за час, што за пара!..

Путарыла тых пяцера, пра якіх казаў Абутка.

Цесны пакоік габінэту старшыні райвыканкуму раптам аблярнуўся ў шаломны кірмаш. Крык некалькіх жанчын зьліўся ў гармідарную, падфальшывеную скаргу.

Віктар затуліў вуши і дэмонстрацыйна разъбіраў труду заяў.

— Во, глядзеце, таварыш Чарада, як да нас адносіцца наш старшыня, бацька наш... Гаварыць ня хоча нават, а то, каб ды пасобіў...

То сказала Ганна Бабковіч, праводчыца ўсіх.

— Шша-а!

Усьцяж стала матнулася Ігнасява рука, адгарадзіўшы разучай ліній працят Ганыніх рук да Віктара.

— Кажэце, грамадзянка, толкам, што вы хочаце?

— Яны і самі ня ведаюць... Цэлую раніцу ўбіў з імі, а ніякага толку. Дурас্লівая дэмагогія...

Віктар сказаў гэта, не адгінаючыся ад стала.

Новы ўздым ляманту чатырох кабет быў адказам на яго слова...

— Грамадзянкі! Няўжо такі вы ня можаце сабе ўяўіць таго, што савецкая ўлада і наша партыя больш і лепш павінны спрыяць колгасам, ніж індывідуальнікам?.. Але і вас ніхто ня крыўдзіць... Дарагія таварыши! Ведайце тое, што мы ідзем вам наступаць, уважаем вашия просьбы, прыслухоўваемся да вашых нуждаў, толькі-ж... Толькі трэба ведаць меру... Трэба мець граніцы сваім запатрабаванням. Учора мы згадзіліся на той клінок? Згадзіліся... Ганна Бабковіч была там? Была... і Ліза Шматка?.. Дык чаго-ж вы хочаце? Бацькаўшчыну? Якую, грамадзянкі, бацькаўшчыну? Зараз, дарагія таварыши, уся зямля аднаго бацькі—савецкае ўлады... Вам даюць ранейшую норму для яравога пасеву—даюць... Сядзібнае зямлі далі—далі. Але тае плошчы, што адведзена колгасу, больш уразаць нельга.

— Пабачыце, таварыш Чарада, што колгас яе ня апрачуе... Гэта Зяленіч з зайдзросці пазахапляў, наперакор нам...— ня ўнімалася крыкуха Бабковіч.

Яна вяла сёньняшні рэй і, «адвязаўшы» учора клінок на туменіні, сёньня падбухторвала на далейшы наступ.

Яе прарэзылівы крык расыцягнуўся-б на доўга, каб не наскочыў старшыня колгасу Зяленіч.

Уваход у габінэт Зяленіча зразу перамяніў абставіны. Жанчыны зашушукалі паміж сабою, пераглянуліся і змоўклі, ня спускаючы ваччу з старшыні колгасу.

— Ганачка-а-а! Ты ізноў тут?

Зяленіч паглядзеў на Бабковіч і ўсьміхнуўся. Яго ўказны палец заківаўся над сталом старшыні райвыканкома.

— Табе рупіць колгас? Го-ай! Ганна-а! Баламутніца-а, ты, баламутніца-а! Крученая галава-а! Што табе надало війсьці з колгасу? Тая ўвага, якую ўвесь час табе ўдзялялі ў колгасе? Тоё даверра, з якім да цябе адносіліся колгаснікі?.. Падухторніца!..

— Усе выходзілі і я вышла...

— Вышла і будзе... Чаго бузуеш? Ннеэ, галубка, пячаткі Сталіна табе ня вырваць з наших рук... Колгас жыве і будзе жыць! Будзе мацнець, шырыцца... Нашы колгаснікі з вялікай адданасцю працуюць ад рання да ночы... Люба глядзець, як чарадамі, стройненка яны ўздымаюць разъмежаваныя палеткі... Толькі брук трыміць пад поўнымі вазамі гною... Колгас мацуецца соцыялістычнаю ідэяй адданых яму колгаснікаў. З дарогі-ы! Ганна з дарогі!...

Да слоў Зяленіча ня было чаго дадаваць... Жанчыны успакоена адна за другою пакідалі старшыноў габінет.

І ўжо заварачвала да дзвіярэй Ганна Бабковіч, калі ўбет Хведар Кузьмін і прагукаў:

— Едзем, таварыши! Час!

— Малайчына Зяленіч! Каб ты ды яшчэ...

— Разумею... не кажы... Сварыцца, магчыма, нам давядзецца яшчэ неаднойчы... Справа разгортваецца...

Хутка чэцьвера чалавек сядзелі на чорнай расорнай, толькі што адрамантаванай брычцы. Стройны, як палакірованы, крыжасты рыцарскі Чырвоны вагнуў голаў і рушыў улева ад незачыненага ваходу ў райвыканком... Жанчыны правялі фурманку да выезду з шырокага галузычнага пляцу і рассыяліся ў розныя бакі...

## VI

На узвышку, за гародамі мястэчка, край-краем шырыліся яравыя палеткі. Леташнія калы, капцы і межы — зынклі бысьсьцелна... Ні знаку тых памераў, што кроілі лепшы палетак на пасялковыя вучасткі.

Разгорнутым сувоем ляжала глыбока ўзынятая зяб.  
Роўныя ніткі сьвежых баразён пекна дэсэнілі маладую асу-  
поленую ніву... Управа, за ператочнаю сыценкаю, да крывае  
шыі, лапаталі тры Жон—Дэры. Яны здалёк, як рэзвыя  
мездзяяжаты, ганяліся дзін за другім, канчаючы зяб. Налева  
руцянела жыта. Ланцугі і чатырохкутнікі палосак туліліся  
адна да другое ў сораме адзіноцтва. Рэдкая цявіна прыві-  
тальна гнулася ўбок абагуленага вучасткту...

Лёгкі ветрык бег з-пад будынкаў нядыўнага фольварку  
ў бок колектыўнага палетку. Ён нёс у сваім шэпце новыя  
песьні новых дзён. Ветрык пераскакваў праз межы і разга-  
няў загнілую труху гібнучага кулацтва. З новых хлявоў,  
якія служылі спратам вызыскных назьбіраныняў кулака,  
чулася радаснае мэканыне колгаснага маладняка... Адтуль-жа  
даносіліся і стукі сълесарскіх малаткоў ды посьвісты ра-  
мантае арцелі.

Пад новаперакрытымі паветкамі адпачывалі напрацаў-  
нага «пуцілаўцы». Свахамі разъмасыціліся чырвона-гвяздныя  
селялкі...

— Скора сеядьмуць?

Ігнась правёў вачымі саракагектарны простор сьвежага  
зябу і адварнуўся ў бок фальбарковых будынкаў.

Перапевы рytмічных стукаў мэрам-бы адказалі яму су-  
галосным.

— Так, скора!

Іх пераклаў на людзкую мову фурман Янук.

— А, скора... Канчаецца красавік...

Ён прыкурыў аблезлую люльку, цмокнуў некалькі разоў  
засаб і адварнуўся да сядакоў.

Усе ў траіх—сакратар райкому, старшыня райвыканкаму  
і дваццаціпяцітысячнік—маўчалі. Іх узрокі насіліся абапал  
дарогі, мераючы палівыя прасторы.

— Вось усё, што ад нас налева, прасыцем да вунь таго  
лесу, даўней займалі Сівіцкія хутары... Гэта, сапраўды, былі  
павуковы гнёзды... Як затомню—каворанцы прадаваліся ім  
у найміты... Тут кожная мяжа выступана каворынскімі кас-  
цамі, жняцамі, выбіральнікамі бульбы... Паапутвалі яны на-

шых сялян... Тоє-ж панства, толькі дасьціпней наладжанае... Ну, во, цяпер—крышка.

Янук хлопнуў стуленымі далонямі, ажно Чырвоны настаражыўся.

— Савецкая ўлада добра зрабіла, што разагнала гэта варанье... Ды, каб варанье—каршукі драпежныя... Бывала—не падступіся ні да воднага... Пазычка з банку—Сівіцкія заграбуць... Картуны з краам, як памялом павымітаюць... і стена ў іх арэндуй, і насеньне пазычай, і кулёў прасі, і... Вот ужо разумная зараз політыка!.. Паверыце, таварышы, цяпер зъявілася ў съвет справядлівасць... Вы не патурайце, што той, або іншы выкажа нездаваленіе... То як раз такі, катораму зусім ня прыстала гэта... А беднякі, ды большасць сераднякоў,—цалкам з вами... З вами, таварышы... будзьце ўпэўнены... Во гэта, во—трактары, дружная гуртавая праца—во гэта збавеніе... У колгасы вернуцца... вернуцца ўсе, хто з дуру павыходзіў... Ніно-о, Чырвоны! Падбяжы-і!..

— Чу-уў?

Кузьмін крануў Ігнася за рукаў і паказаў пальцам на фурмана.

— Голас беднаты... Цвярозыя развагі...—дадаў ён...

Сакратар райкому ці не схацеў, ці ня мог нічога адка-заць.

— Кадачкін, а ты, згодзен з Януком?

— Так, у яго словах маецца рацыя... Толькі, зразумела...

Віктар памкнуўся згладзіць катэгорычнасць свайго першага сказу, адаля сутрымаўся: ён адчуваў, што яшчэ яго чаткова не пакінулі ваганыні ў поглядах на адсеў з колгасаў.

— і ты? табе, як Чарадзе, съярбіць пакуль страта папяровых колгасаў?

Кузьмін не ўкладаў у свой сказ пытальнага значэння і адварнуўся ў бок прамінаючай вёскі.

У шэрых будынках, за пачынаўшымі распуквацца клё-намі чуўся голасны лямант. Некалькі мужчынскіх ды жаночых галасоў перапляталіся ў вычварных прарэзыльных пярэгухах.

— Во-а, слухайце-э!.. Я так і адчуваю, што гэта ідзе сварка з-за зямлі... Тут дваццаць гаспадарак адказваюца выяжджаць у поле...

Віктар матнуў рукою..

— Ну, і... выедуць, қалі ўжо ня выехалі...

Кузьмін зыліў апошнія слова з пераліўным сывістам...

— А дзе яны дзенуцца?

Умяшаўся Янук.

— Паедуць і засеюць. Яшчэ дайце столькі зямлі і тую засеюць... Павалаводзяцца дзень-другі, пакуль сонца выпаўзе з-за хмар ды прыпячэ ў сьпіну і толькі пыл закурыць...

— А ёсё-ж, дарагі таварышы, крыху ня тое... Ня тое крыху ды ёсё... Гэта-ж бы, каб асталося ў лютайскім пала жэніні—эх-хі!—як воку згледзіць—адзін-бы непадзельны колгас!.. Зразумела, наперадзе станецца... Трэба будзе пад вінціцца нам да даглядзець старэнна і акуратна захаваныя колгасы, і тады-і...

— Во-а! Ці-ж ня тое я кажу?

Ужо Віктар разыняў вусны, каб ад сябе дадаць да таварышавай думкі, але перасякаўшы ім дарогу конькі ня даў яму вымавіць.

— Крыўчык, напэўна?—кінуў дагадку Кузьмін.

Тroe рук абярнуліся казыркамі над устрэмленымі ўправа пільнымі ўзоркамі шасьці вачэй.

Хутка яны прывялі да падводы старшыню праўлення колгаснага кусту таварыша Крыўчыка.

## VII

Янук прыпыніў Чырвонага.

— У Кочмы бадай?—запытаў Крыўчык.

— Адкуль ты дазнаўся?

Старшыня райвыканкому рэвізыйна аглядзеў Крыўчыка і яго каня.

— Не да мяне-ж?

І самаздавольна ўхмыльнуўся.

— Не зарэйся, голубе! Глядзі—нагніў там у сябе дугаў... Надовечы індывідуальнікі прыяжджалі ў выканком...

— Толькі не нацягвай... У мяне, брат, не палучыш гэтага... Спраўся, калі цікавішся, у ячэйцы, у любога... На яць па-стаўлена справа.

— А я ўпэўнены, што яшчэ ня ўсе вышлі сеяць... Выганы...

Крыўчык пацьверджальна матнou рукою і засмияўся.

— Пашлі... Усе пацлі ў поле... Табе набаялі, таварыш старшыня... Паглядзеў-бы — усё поле ўсеяна людзьмі. Работа—гудзе! З выганам уладжана, з сядзібнымі пляцамі тое самае... Цяпер толькі давайце насен'не... А то райкол-гассаюз...

— Кінь дармаўшчыну разводзіць... Дарагі таварыш, ты, наогул, стараешся заўсёды паставіць сябе вышэй любога з раённых работнікаў. Мне гэта твая асаблівасць зусім не падабаецца... Пара кінуць чванства...

Узьняты тон сакратара райкому раптам зъмяніў Крыўчыкаў настрой. Чуючи сябе правым, старшыня кусту занэр-ваваўся і захлестаў дубчыкам па жоўтых запыленых гэтрах. У яго на твары суніцамі рассыпалі чырвоныя плямкі, а вочы загарэліся смутнымі аганькамі.

— Ты, таварыш Чарада, валіш дарэмшчыну... Хто табе набаіў усяго гэтага? Ты з прадубяджэннем да мяне...

Крыўчык хваляваўся і ня мог, як заўсёды, стройна вы-казаць сваіх думак...

— Я ніколі не дазваляў сабе...

Ён спрытина ўскочыў на каня і нацягнуў абродзь. Конь затупаў на мейсцы, падаючыся назад.

— Я буду настойваць праразіваць маю працу... Ласьне дапусьціма...

Ігнасій бачыў Крыўчыка наскроў.

Яго чуласць заўсюды выпаўзала на паверх, калі справа датыкалася крытыкі яго работы. А адстаяць сябе ў любых абставінах—то была тактыка Крыўчыка, якое Ігнасій не да-любліваў.

На гэты раз мо' і не дарэчы быў-бы ўзяты Ігнасем началь-нічы тон—пазней Ігнасій згаджаўся з гэтым сам,—але ён ня мог іначай зрабіць, каб не прачытаць карысную для Крыўчыка нотацыю.

«Гэта служыць яму карысьць»,—разважаў сэкратар.

Адэнены раёнам, як старэнны і добры работнік, Крыўчык пакрываў гэтым некаторае свае задаваньне. І шэраг яго, хоць і дробных, але прыкryх памылак па лініі адміністрыраванья колгаснага будаўніцтва, ён стараўся апраўдаць «нячулымі» да яго адносінамі райкому.

Ігнасъ вызнаваў поўную абсурднасць Крыўчыкавага «паклённіцтва» і ў кожным падыходным выпадку, адплацваў яму «па заслугах».

Віктар быў у курсе іх адносін і на гэты раз астаўся простаю съведкаю таварышавых супяречак.

Каб згладзіць уражанье ад іх гутаркі, ён жартаўліва кінуў Крыўчыку:

— Прагуляйся па съвежаму паветру і трохі астудзішся.

А Кузьмін па-бацькаўску разважыў:

— Ці варта вам, таварышы, з-за пусьцякоў перара-кацца-а!..

Калі абое коняй зрабілі першыя крокі да разъезду, і сэкратар райкому і старшыня кусту роўна астылі ў настроі.

— Перадай, Кузьмін, уклон Палуце Якаўне-э!

Зычны рогат Віктара быў адказам Крыўчыку.

### VIII

Яны заварачвалі направа, да густое градкі лесу. Косая съценка вычварна выводзіла ломаную лінію між зарунелага жыта. Чатыры рады сълядоў Жон-Дэра памялі яе на ліпкае месіва. Брычка падскаквала на вырытых каменьнях, а Чырвоны напінаў лейцы. Янук гайдаў галавою, выглядаючы цалейшыя мясьціны съценкі, але трактары ўсю яе набузувалі.

— Таварышы, ужо вы мне ўбачайце—ну, тут каню цяжка падбегчы... Паглядзеце... Варта было-б ушчунуць таварыша Драсёна, але ведаеце, ім некудаю ездзіць... Вунь у той фольбарак, бывала, ехалі тэю, во, лагчынкаю, а ў двор толькі сюдзюо...

Янук крутнуў пугаю над съпінаю Чырвонага.

— Даедам, дзядзыка. Легкавая дарога па той бок ляску, але ўжо калі паехалі сюдою...

Кузьмін пахіліўся ў бок і зазірнуў напрамкам да чуць выпаўзаўшых з-за ўзвышша будынкаў вёскі.

— Прыгледзіся, Ігнась, да, во, таго ўзорку.

Кузьмін паказаў пальцамі па-за жытні палетак.

— Там ёсьць наш спрэчны вучастак. Індывідуальнікі, бачыць, намагаюцца ўсяго таго кліну, што адным канцом упіраецца ў лясок, а другім западае ў падрэчную лугавіну.\* З грудка, як раз, пачынаюцца колгасныя полі, а далей—сядзібныя вучасткі... Я ім абяцаў адрезку па той бок вёскі—ды там прагону няма...

— Плян маеш?

Ігнась пераняў з Кузьміных рук скамечаную кальку і пачаў разгортваць яе на каленях.

— Што ты выглядзіш цяпер; зараз прыедзем і пойдзем на места.

Аднак Віктаравы слова не пераканалі Ігнася.

Ён разлажыў плян і пачаў углядзіцца ў растваўленыя крапкі ды ў выведзеныя лінейкі.

— Дзе тут асноўны масыў вашых палеткаў?

Кузьмін на памяць ткнуў пальцам у шэрую мясыціну пляну.

— Глядзі адгэтуль... Паўз рэчку і далей на поўдзень.

Указны палец сакратара прайшоўся крывою ўсьцяж звілістаем лініі.

— А памоему..

— Кінь!

Віктар сапхнуў з Ігнасевых кален плян і засымляўся.

— Ня дурэй...

— Паглядзі на жыта. Нябось, Кузьмін, пра яго маўчыць... А няхай скажа, колькі тут будзе коп...

Старшина райвыканкаму ўпічліва паглядзеў дваццаці-пяцітысячніку ў очы. Але той спакойлівай стрыманнасцю адбіў яго ўзоркі і наводна запытаў:

— Да чаго ты, старшина, гэтым хіліш?

— Жыта благое, мой мілы гаспадару.

— Або я яго сеяў? Ды каб я—чым ты абароніш ад вымаканьня... Паглядзі, во...

Кузьмін саскочыў з брычкі, хапіў у руку груду зямлі і паднёс яе Віктару.

— Даўве нядзелі без дажджу, а зямля як грязь... А ты хацеў тут нажаць жыта... Кулачко можа назнарок, зломыгна зьбёдавала тут і зярнё і поле... А нам...

— А вам давядзенца пераворваць... Куды-ж так астаўляць... Павінна рацыянальна выкарыстацца кожная пядзя зямлі... Памятай, Кузьмін, што на цябе азіраюцца дзесяткі індывідуалынікаў... Драбнюткае ўпушчэнне—гэта страта членаў колгасаў... Мы зараз здаём экзамін на новых гаспадароў—і, во, як трэба глядзець у будва бакі... Трактары вытрымалі іспыт, сеялкі крыху падводзяць, а мы не павінны ні-ні...

Моральны ківок старшынёва пальца падкрэсліў сур'ёзнасць яго гутаркі.

— Або я дзесяцігадовы хлапчук? Будзь супакойліў, тварыш, мы сіл сваіх не шкадуем, не... Я не з прынукаю выяжджаў на вёску... Можам справіцца ў камітэце; сам напрасіўся... І было-б шкодніцтвам, каб я скроў пальцаў глядзеў на ўручаную мне работу... Мы ня ў бірулькі іграем, а строім соцыялізм... Мы прыстаўлены на варту, на баявы вучастак самага адказнага фронту...

На Кузьміна з настарожлівасцю глядзелі і старшыня райвыканкаму і сакратару райкому і фурман Янук.

Нават Чырвоны, мэрэм-бы, прыслушусіваўся да зая-гальных, бадзёрых сказаў Кузьміна.

— Я праста гляджу на рэчы,—казаў Кузьмін далей:— партыя атрымала ў вёсцы поўную спагаду... Колгасынікі беднякі, батракі і вялікая частка сераднякоў сталі надзеянаю апораю партыі... І тое серадняцтва, што пакуль яшчэ ва-гаецца між колгасам і індывідуальну гаспадаркаю—таксама адобрыла нашу колгасную політыку... Яго калыванье—часовае... Пройдзе нейкі час, можа толькі месяцы, і мы зьявімся съведкамі новае прыліўнае хвалі ў колгасы... Ужо разгар севу, а, глядзенце я і ўчора атрымаў пяць заяў... І гэта наглядаеща ўсюды... Так што, тварышы...

— Добры дзень!

Іх вітаў таварыш Драсён, старшина колгасу «Варта», для ўсіх зынянцу ачуўшыся ў двух кроках ад іх.

— Да нас?

— Ну, што чуваць?

— Кочмаўцы чакаюць::

— А ты чаго тут?

— Азіраю... Ужо другі раз сёньня...

Ён ішоў пры возе, не адстаючы ад Чырвонага.

— Станавіся на лаўку—пацягнє... го, а ты—і...

Янук тузнуў лейцы...

— З трактарыстымі вышлі непаладкі... Задраліся, жулікі, і гадзін з дзяве часу ні за што змарнавалі...

— А як ідзе сеў?

— Сто гектараў ужо вабралі... Зараз пад ячмень уздымаю... Насенне обмаль... Райколгассаюз падкачвае... А то мы-б ужо наганялі другую сотню га... Пшаніцы-яркі не хапіла...

— Во, ба-чыш... і Кры-ўчык тое-ж казаў...

Ігнасій махам рукі перапыніў Кузьмінаў сказ, запытаўшы Драсёна.

— А рабочых рук хапае?

— Спраўляемся, таварыш Чарада... У нас у «Варце» склаўся такі моцны актыў, што не нацешыцца. Энтузіясты хлопцы... Толькі зоймечца золак, як, тляждіш, ужо на полі. Пастануць гэта ўрад, плугоў з дзесятак у шарэнгу і, калі зоймуць, дык сажняў пяць—толькі любуешся... Адно пах ідзе з баразён... У гэтым мы асабліва можам пахвалицца...

Кузьмін уцешна засымяяўся.

— Ужо адно тое, што нашы колгасы нарадзілі кадры заштыхтых энтузіястых, адно гэта што варта... Калі раскінуць хоць-бы па пяць чалавек на колгас, а ўсіх іх у нас да паўсотні на раён—то—улічэце якая сіла!..

Новы шастакол абавал съценкі ўводзіў Чырвонага на дзядзінец колгасу «Варта».

Роўны, як ток, дзядзінец хваліўся прыежджым выстаўкаю сельскагаспадарчых прылад. Пры самым ганку пыхкалі запацелія Жон — Дэры, у рад з імі, бліжай да съвіронку, стаялі чырвона-зывяздныя сеялкі-дыскаўкі. З-заду іх, пры новай агароджы, мясціліся бочкі з мазідлам і бітоны з бэнзінам, крыху на аддалёк віднелася зылёгку. пашарпаная арфа.

На азадку, пры съценах канюшніку, адсунутыя з пярэдняга пляну ляжалі зваленымі ў кучу рэшткі паламаных драбін, сох, барон і іншае маесасыці ранейшага гаспадара фальбарку, кулака Замоцкага. Апроч гэтага лому, амаль нічога не дапамінала кулацкага гаспадараньня. Вакол на дзядзінцу, у саду, і на полі, у хлявох і гумне—стала ўсё іншым, новым, прыстасаваным да колектывунае гаспадаркі, да новых размахаў і тэмпаў працы.

На яўнасць гэтага яскрава кідалася ў очы пры першым узроку съвежага чалавека.

Прыехаўшыя раёнцы прывіталі новую гаспадарку задавеленымі ўхмылкамі.

— Відаць, што тут колектывізацыя ступіла цвёрдаю нагою...

— Гэта яшчэ ня ўсё, таварыш сакратар...: Вось я вас правяду і азнаёмлю, тады вы зробіце свае заключэнья...

Старшыня колгасу паказаў на гумно, куды Янук і завярнуў Чырвонага...

— Злазьце і, калі ласка, да канцылярыі; а там ужо абед неўзабаве...

Драсён рупліва накіраваў у задоўку. Калі ён па дарозе зазірнуў у канцылярию, там сядзела да дзесяці чалавек, якія зацята пра нешта спрачаліся. Яны на першы момент не заўважылі Драсёна, чаму старшыня колгасу паспешна улавіць аснову гутаркі: трактарысты распякалі сакратара колгасу.

— У вас аб чым ідзе гутарка?—справіўся Драсён, зьнянацку прагукаўшы на ўсю канцылярию.

Прысутныя адначасна павярнуліся да дзівярэй і змоўклі.

— Няхай-бы вы хоць раз абышліся цішком... Заўсёды тэа трактарысты—там вэрлах... Прыходзіцца скардзіцца...

Драсён не дасказаў: яго адцягнула загадчыца гаспадаркаю, Палута Якаўна. З жмакам ключоў у руках, жанчына рассыпалася перад старшынёю колгасу скарамоўнаю гутаркаю і павяла яго за сабою.

Тroe замурзаных хлопцаў-трактарыстых пусьцілі па іх адресу жартоўныя сказы.

Драсёну не абмінуць-бы зацяжнага абгавору сябе з усіх бакоў, каб увайшоўшы ў канцылярью Кузьмін не папера-шкодзіў гэтаму.

Яго прыход зразу зъмяніў настрой. Присутныя пачалі абмацаваць яго пільнымі ўзрокамі, чакаючы або запытаńняў, або распараджэнняў.

Але Кузьміна на ганку чакалі Ігнасі з Віктарам і яму ўсяго і хапіла часу запытаць:

— Нешта сёньня таварышы-трактарыстыя забузілі?

Тыя сарамліва пераглянуліся паміж сабою і ў адзін голас проказалі:

— Таварыш Драсён перавялічвае.

Кузьмін не разабраў пасланага за ім сказу: ён павёў прыежджых у сталоўку... Але, выглянуўшы праз нейкі час у вакно, ён бачыў, як трактарыстыя ўвіхаліся каля Жон-Дэраў. Яны старанна абціралі сядзеньні і калёсы, правяралі рухавікі і спраўляліся аб змазваньні.

Ты іх распускаеш, таварыш Драсён, і таму яны съмела падносяць табе падобныя сюрпризы... Паглядзі — варта ім было ўбачыць мяне, як зразу да хлопцаў вярнулася дыксы-пліна...

Старшыня колгасу кіўком галавы не згадзіўся з вывадамі Кузьміна. Ён меў напагатове свае даныя для апраўданья некаторае распушчанасці трактарыстых, але сакратар райкому запяў яму выказаць.

Ігнасі запытаў Кузьміна:

— А вы сярод трактарыстых якую-небудзь «культурную» работу вядзеце?

— Што за пытаньне, таварыш Чарада... Ну, тут, бачыш, блага адбіваюцца жыльлёвия ўмовы. У нас німа памяшканыя належнага, каб дзе яны маглі адпачыць... хлопцаў наехала да дзесяці, а мы...

— Вось на гэтым мы і зрываемся... — дадаў Драсён.:  
Палута Якаўна спыніла далейшую гутарку падносам па-  
хучага макароннага зупу.

## X

Абеднікі ня скончылі другога, як Палута Якаўна пакі-  
нула застольле. Яе жывая рэзвая постаць швыдка мігнулася  
ў мужчынскім ваччу і зынікла за растваўленымі шафамі.

— Гаспа-ады-ышня-а! — пусьціў за ёю ўсьлед Віктар, і  
тут-же абвёў усіх узрокам. Лісьлівая ўхмылка растала з  
апс'шнім куском тлустае гавядзіны.

— Палута Янкаўна пастаралая сёньне з абедам — ма-  
лайчына.

— Яна у нас, наогул, чалавек гаспадарны.

Віктар упічліва паглядзеў на Драсёна.

— Так-так, Палута Якаўна досьць добра спраўляецца з  
абавязкам загадчыцы гаспадаркі. У яе не ўцячэ лішнє  
жмені муکі, не разыдзецца дармо напёрстку газы... Папра-  
буй выманчы ў яе чаго без дазволу...

— Твайго?

— А хоць і майго — як старшыні колгасу...

Драсён не дасказаў — Палута Якаўна бегла з кіпучым  
самаварам.

— Вы яшчэ гарбату згатавалі?

— Трэба гасьцей напаіць з дарогі.

— Мне падабаецца ваш абед...

Ігнась зъмяніў спакойна-сумную міну твару на вясёлую  
і цёплым узрокам паглядзеў на жанчыну.

— Не папікайце-э, чым хата багатая... Вось зъярэм  
ураджай у калгасе — тады пачастуем ляпей... Цяперака  
пакуль; сточваем канцы з канцамі... Новая гаспадарка... Дзя-  
куючы во-ім, таварышам Кузьміну і Драсёну, сёе-тое да-  
стаём, камбінуем і сяк-так харчуемся. Патрабаваць ад нас  
лепшага заўчэсьне...

— Вы скардзішеся, Палута Якаўна?

Віктараў палец стралою накіраваў у сярэдзіну піра-  
мідкі з нарэзанага пірага.

— Хавай божа! Што вы, таварыш Кадачкін! Каму і на-  
вашта? Або невядома, што ў першы час давядзенца па-  
ціснуцца? Наадварот! Наша арцель весела глядзіць наперад!  
Вось прыедзе, калі загрукаць вазы з снапамі. Ведалі-б  
як дружна ідзе сяўба. Нашы таварышы — Кузьмін і Дра-  
сён — добра наладзілі справу. Работа ідзе — роўна і спора...  
А гэта, што гарбата — я неяк не могу іначай... Сёньня ня  
зусім цёпла — трэба падагрэцца і гасьцям і сваім... Тракта-  
рысты ня могуць абыціся без гарбаты... Ax! Трэба ж мне  
іх накарміць...

Палута Якаўна мігам апынулася ў рагчыненым вакне  
і паклікала «хлопцаў».

Вызваленае застольле ізноў запоўнілася абеднікамі. Гас-  
падыня спрытна ачысьціла стол і тосці не пасыпелі пабраць  
шапкі, як новая лаханька зупы задыміла парою па хаце.

Дзякуем, гаспадынька, за сытны абед! — паслаў Віктар  
жанчыне.

Тая з адкрытаю ўхмылкую паглядзела ўсыльед і прынялася  
разыліваць зупу ў талеркі.

Драсён выводзіў раёнцаў з сянец, калі пара пілявых жа-  
ночных воч украдкаю мігнуліся ў вакне.

## XI

- Пачнем з саду?
- Як лепей і хутчэй.
- На сход пасыпаем; яшчэ ўсе ў полі.
- А сход дзе маеще склікаць?
- Сакратар ячэйкі назначаю тут, у канцылярыі ўправы...
- А дзе старшыня Панасюк?
- Сее... Ён у нас любіць працаваць у полі — малайчына.  
Сам стараецца і другіх захапляе...

За дасыцінна прыладжанымі варотцамі на іх глянулі  
стройныя рады пабеляных дрэў маладога саду.

Падчышчаныя і дагледжаныя, як да сьвята, маладыя,  
курчавыя ігрушкі ды яблыкі вылідалі сьвежыя пупінкі  
лісьця. З-пад узынных лісткоў чырваніліся завязі цввету.  
Яшчэ далёка да распусканья, а ён ужо дыхаў густою стру-

менынно мядовага водыру. Руплівия пчолы абвівалі съветла-зялёныя купкі лісьця касьнікамі, сваіх рэзвых напеўных палётаў і, саджучыся на іх, напорна прашывалі язычкамі да цвіяточных завязяў....

Унізу, між шаронгаў белых камлёў стаялі іх рознаколерныя домікі-вульлі.

— Сад дагледжаны, як мае быць... Замоцкі-ж пакінуў яго ўпоўным запусьценыні... У нас тут ёсьць універсальны чалавек: ён табе і трактар падмайструе, і сеялку паправіць, і пчол дагледзіць, і з садам управіцца... Выпадкова натрапілі на яго. Захапіўся колектывізацыяй, пакінуў горад і ахвотна перайшоў да нас... Пажылы — а які рухавы ды ўпраўнічы! Такія людзі проста знаходка...

— Хтось такі?

— Франусь Матавіла... Ён зараз вернецца з поля і я вам яго... Глядзеце, во, гэта парода груш: цукроўкі з помесью сапляжанак. Даюць такую якасць садовіны, што Крым таго не дакажа... А той, вунь рад — чарнаслівы-вянгэркі... Мясістыя-а, як цеста, і солад!

Драсён увішна бегаў наперадзе ўсіх, акідаючы ўзоркамі кожны камель; ён шукаў і ўнізе і ўверсе чаго-кольвечы выдатнага ці проста прыметнага і зварачываў на яго ўвагу прысутных. Было відаць, з якім запалам ён аддаецца ўручанаму яму гаспадарству колгаса. Кожная рэч выклікала ў яго ўмільную павагу, трапяткове зацяганье.

Кузьмін уцешна сачыў за ім нязьмігутным узоркам і засалодаю пераймаў дбайлівія, гаспадарскія тлумачэныні сваго супрацоўніка.

Ён адчуваў, як падатна і гасцінна яго нутраны съвет, яго пачуцьці і настроі, пераключаліся на ўспрыманьне новых, дагэтуль нябачных і незнаёмых яму процэсаў будаўніцтва соціялістычнае гаспадаркі ў вёсцы. Толькі тры месцы таму, як ён апошні раз пераступіў парог фабрычных варот і падаў у партыйны камітэт заяву аб залічэнні яго ў дванаццаціццатыячнікі.

Калі бюро камітэту дало згоду паслаць Кузьміна ў вёску на колектывізацыю, накіраванасць яго ўвагі зразу павярнулася ад машын да нівы, з цесных вуліц бурлівага гораду

ў засынежаную вёску... Ён быў адным з першых ударнікаў, палажыўшы многа стараньняў на ўздым працоўнае дыспыліны на фабрыцы, які аднак, лёгка павярнуўся да вёскі, пакінуўшы песьню сырэны спакойліва і съядома.

Партыя паклікала!

У вёсцы выявіў жыцьцё, новы фронт соцыялістычнага будаўніцтва. Над старым закаржэлым ладам індывідуальнага дробнаўласціцкага гаспадарання завіхрыліся ідэі колектыўных пачаткаў. Няпрыметна, але ўверана, праішлі яны ў бядняцка-серадняцкія гушчы, пераварыліся ў руплінах, шукальных меркаваньнях і думках і выбухнулі разгайданымі хваліямі па абуджаных вуліцах вёскі...

Кузьмін зявіўся ў Каворну ў першых лічбах лютага.... З падводы ён зразу пашоў на сход, дзе сотні сялян знослі ў памятых заявах свае рашучыя намеры парваць з надаеўшай індывідуальшчынай і ўступіць на цвёрды шлях колектыўнага жыцьця...

З часу пасеву яго прыкамандыраваў райком да колгасу «Варта». І толькі калі месяцу перад яго вачыма зямля. Але гэтага часу хапіла ўспрыімнаму сълесару - індустрыялісту на тое, каб асвоіць першыя патрэбныя веды ў сельскай гаспадарцы. Надараны організацыйны мі здольнасцямі, Кузьмін дзеліць іх з Драсёнам на перайманье ад яго зямляробскага вопыту. І супяшчанікі, і глей, сэрадэля і канюшына, засек і хваса, лямех і аграбіно — ясны і конкретны для Кузьміна, як напільнік і шаблон, як абцугі і зубіла...

Зялёная рунь жыта, як разгорнуты сувой сатканага атласу...

Ён ціперака адзін з кіраўнікоў маладое колектыўнае гаспадаркі.

Драсён выкладае перад старэйшымі таварышамі вынікі тых дасягненняў, на якія аддана многа стараньняў і Кузьміна...

Чаму-ж ня цешыцца?

— Ну што, таварыш сакратар, мы маем чым пахватіцца?

Ігнасій адказаў рэзваю ўсьмешкаю, якая заліла яго твар,  
як зялёная трава, глянуўшыя на іх за садам пастваўнікі.

— Гэта нашы мурагі. Шэсцьдзесят гектараў. Тут зьбі-  
раў Замоцкі трох пакошы. І што за сена! У калена атава —  
як пух, як разбэрсаны шоўк... Яшчэ маём пудоў дзесяць  
атаўнага сена — каровы аблізываюцца... І вось на гэтым  
куску якраз і стыкнуліся нашы інтарэсы з індыўдуальніц-  
кімі... Няўжо мы павінны латураць іх дробнаўласцінскім  
запатрабаваннем?

Як глядзелі ўдоўж раскінутых паплавоў, так раптам  
абое, і старшыня райвыканкаму і сакратар райкому, уперы-  
ліся ў скрымі ўзрокамі ў натхнены твар Драсёна.

— Ну скажы, дарагі таварыш...

Тон Ігнасевага голасу ўзростаў, як ўздымаючыся на  
ўзвышша і на «таварышы» перацяўся. Ён кашлянуў і ўпіч-  
ліва прядзягнуў далей:

— Адкуль у цябе знаходзіцца гэта прага заграбастаць  
як найболей? Няўжо ў вас мала зямлі? Апрацуіце, пахвале-  
цеся, усю і гэтага будзе з вас даволі. Навошта завостры-  
ваць адносіны з індыўдуальнікамі? Ці-ж нам караць іх за  
тое, што яны пакуль не ўсьвядомілі пераважнасьці колгаса  
перед прыватнай гаспадаркай?

— А ласкне нам не шкада колгаса? Гэта-ж наша ўлю-  
бёнае дзіця... Наш соцыялістычны падмурак... Або мы для  
сябе стараемся?

Віктар слухаў гутарку таварышаў і пра нешта натужна  
думаў.

Выбегшыя з-за гумна трактары адвялі іх увагу на сябе.

— Аруць на ячмень... Тут, во ад гумён і да ляску маём  
засеяць ячмень...

Драсён аж падаўся наперад за рукою, якая абвяла раз-  
машыстае кола...

— А там, направа, — пойдзе палетак сэрадэльны...

Адначасны паварот чатырох талоў спыніўся на выпра-  
станай, стройнай постаці Палуты Якаўны.

— Ужо вас сход чакае, таварышы!

Патрэбна абавязкова ўгаварыць колгасынікаў на гэтыя нязначныя ўступкі... Трэба, каб індывідуальнікі вышли ў поле... Нідзе па раёну больш гэтага няма... Мы павінны сёньня вырашыць конфлікт...

Сакратар райкому паднёс гэтыя слова ў выглядзе дырэктывы, але яму самому не хацелася завастраць пытаньне.

Колгас «Варта» зрабіў на яго дужа выгаднае ўражаньне, як сваім кірауніцтвам, гэтак і пастаноўкаю справы. Плянаваць у працы, якое нельга было не заўважыць, і шчырыя стараньні Драсёна ды Кузьміна пераконвалі Ігнася ў пасыпешным разьвіцьці колгаснае гаспадаркі. Ён яшчэ, праўда, не пасыпей азнаёміца з настроем колгасынікаў, не хаваліся з яго ваччу і дробныя зашчэмы організацыйнага характару, але ў асноўным «Варта», па яго думках, стаяла ў шэрагу перадавых колгасаў.

Было-б вельмі добра, каб знайсьці той ці іншы компроміс і ўлагодзіць як колгасынікаў, гэтак і індывідуальнікаў. Сярод агтшніх ён ведаў, вялікая колькасць паубядніцкіх гаспадараў... Калі кончыцца з гэтым конфліктом — тады можна будзе заявіць на конферэнцыі аб пасыпешным разгортаньні сяўбы...

— Таварыш Драсён і таварыш Кузьмін, вам трэба пераканаць колектыўшчыкаў... Мы ім нагонім тэта іншымі ільготамі, — ужо інакшым тонам праказаў Ігнась.

— Ой, я бауся...

— Калі трэба — то трэба!

Кузьмінавы слова пераканалі Драсёна ў лішніцы супярэчак.

Але старшыня колгасу, добра вызнаўшы сваіх людзей, непакоіўся за іх упартасць. «Вось хіба на іх уплывуць нашы агульныя ўгаворы...»

Яны выходзілі на дзядзінец і ўжо чулі водгалас шумлівае гутаркі ў канцылярыі колгасу.

— Гудзяць!

— Ды яны ў нас любяць пагутарыць.

— Сёньня хопіць гутаркі надсўга.

Гэта папярэджаньне Драсёна нікога ня зъдзівіла. Сур'ёзная справа патрабуе сур'ёзнага абгавору — было зразумела і сакратару райкому і старшыні райвыканкому... Разумеў гэта і Кузьмін.

Усіх займала пагаджальнае вырашэнье пытання.

Стрэўшы іх пры дэзверах канцыляры колгасу, каморнік Белявый многазначліва пакруціў галавою.

### XIII

Зацікаўленасць колгасам глядзела з кожнага твару прысутных на сходзе. Узыяты настрой колгаснікаў ясна засьведчываў іх адданыя адносіны да свае колектыўнае гаспадаркі. Чулая настарожанасть паказвала на ращучую гатоўнасць адстойваць агульныя інтарэсы «Варты».

І толькі прадстаўнікі раёну ўсёліся за столом, каб пачаць сход, як цесная съязня колгаснікаў шчыльна аколіла стол. Пяклівия ўзоркі строма націраваліся на старшыню райвыканкому і на сакратара райкому.

— Пачнем, таварышы?

— Пачнем! Пачнем!

Драсён разважна і ўгаворна правёў сваю прамову да колгаснікаў. Сутнасць яе ім была знаёма, але ніхто не перабіў на словах старшыню колгасу.

Ён даказаў да канца і заключыў прызывам да згоды.

Колгаснікі пераглянуліся, і Ігнас угледзеў, што Драсёнава гутарка мае ўплыў.

— Мы ім ня ўступім пядзі зямлі.

Гэта сказаў сябра праўленення колгасу — Макар Затока, але ён сказаў за ўсіх і ня так цвёрда, як паказвалася.

— Так, так, ня ўступім і пядзі!! Мы пайшли ў колгас, каб будаваць наша новае колектыўнае жыццё. Мы не дазволім ставіць нам запяткі! Улада павінна нас падтрымаць, а індывидуальнікам — дэзверы адкрыты. Няўжо патураць іх прыватніцкім вымаганыям?

Макар Затока выказваў кожнае слова, як адрезваў наожом. Але ў гарставанасці яго слоў Ігнас выглядаў адзнакі падатлівасці.

— Дарагія таварыши! — падняўся ён для гутаркі: — Я вельмі добра разумею вас, калі чую вашу дбайлівую клапатлівасць за колгасную справу. Улада цалкам на вашым баку. Інтарэсы колгасаў яна аберагае ўсебакова і рашуча... Але ў даным выпадку гэтыя інтарэсы ня церпяць. Ваш колгас без усякае страты можа ўступіць спрэчны клінок выгану... А вы павінны знаць, што нам трэба засеяць увесь клін... Ды, болей таго, ласце гэты кавалачак выгану можа псованаць ваши адносіны з індывидуальнікамі? Калі яны не пайшлі ў колгас сёньня, яны пойдуть заўтра. Вы съядомейшыя іх і раней зразумелі ўсю пераважнасць колгасу перад аджыўшай і затухнелай прыватнасцю... Але і яны ня супроць колгасу, яны па дарозе да яго... Ня дайма-ж ім спыніцца на паўдарозе...

Ігнасевы слова вочавідкі менялі настрой колгасынікаў. Куэймін бачыў, што справа прымае добры наварот. І некалькі вострых выгукаваў па адресу індывидуальшчыкаў, узянуты гоман колгасынікаў пры канцы сакратаровых слоў. напущчальная нязымірыймасць з пропозыцыяй Драсёна — не мянялі палажэння.

Цётка Ярмалаіха тут-же выявіла гэта ў дадзеным ёй слове:

— Мужчынкі, дык на вошта нам, колгасынікам, сапраўды, быць гэткімі нязымірымымі. Або-ж мы маєм справу з кулакамі? Кулаккай злыбядзе мы паказалі належную дарогу; а гэта-ж людзі, з якімі мы заўтра-пазаўтра сустрэнемся ў нашай «Варце». Чуецце мужчынкі: мой сын гэтак піша з Чырвонае арміі: «ідзі маці ў колгас і ўгаварвай іншых»; колгас, — піша ён, — «вядзе да лепшага жыцця, да соцылізму». Во, мы павінны зьбіраць найбольшую грамаду, каб лягчэй і хутчэй разам дайсыці да соцыялізму. На вошта-ж непатрэбныя сваркі...

І да Ярмалаіхі троє мужчын накіравалі кусьлівыя жарты, але ўжо ўсе прысутныя згодна чакалі моманту адбрыць пропозыцыю на замірэнне.

— Яе паднёс старшыня райвыканкаму.

— Таварыши вартаўцы! Давайце мы адназгодна прагласуем наступную рэзолюцыю:

«Сход колгасынікаў «Варта», усебакова падтрымоўваючы бальшавіцкую сяйбу, ідзе на вырашэнне конфлікту з індывідуальнікамі і ўступае ім на карыстаньне кавалак прырэчышча ў дваццаць гэктараў».

— Хто супроціў?

— Згодны, таварыш старшыня, згодны!

— Будзем лічыць сход зачыненым?

— Будзем! Будзем!

Драсён першым устаў з-за стала і задаволена аглядзеў перапоўненую канцылярю.

Каморнік Бялявы зьдзіўлена ўхмыляўся.

#### XIV

Макар Затока вёў раёных гасьцей да сябе на начлег і алавяддаў:

— Мы ня за тое, таварышы, каб ня іці на замірэнне. Вядомая реч — кочмаўцы да аднаго восеньню прыдуть да нас.... Але мы даражым сваім колгасам. Мы працуем не складаочы рук, мы з душою аддаемся сваёй справе, а некаторыя з нас пацвільваюцца. Ці-ж гэта ня крыўда? Другі не ўсьвядоміў сабе ўсяе важнасці пераходу да колгасаў, упяўся за старое, як за шула, і думае, што так астанецца стаяць... Няўко-ж яму патураць? Чаму-ж, калі яны за ювае, а нам на здачу?..

— Таварыш Затока правідлова кажа... Але-ж нам трэба знайсыці выхад... Пакінуць столькі гаспадарак без засеву — праступна.

— Або, думаецце, яны ня сеялі-б? Яшчэ дзень-другі і пасыля замілы бог....

Ігнасъ маўчаў. Дадатнае вырашэнне конфлікту зрабіла на яго заспакойваючае ўражэнне. З гэтага часу раён цалкам вызваліўся ад тормазных перабояў у разгарненыні пасеўнае кампаніі. Цяперака аставалася ўсяго насеннае пытанье. Хопіць насеніння — вёска выпаўніць падвышальную плошчу засеву.

— Віктар, у цябе з насенінем моцна? — праверыў ён.

— Пакуль хапае... і думаю, што хопіць... Яшчэ ня было адмсвя нікому....

— А чаму-ж Крыўчык наракае?

— Дарэмна. Завяраю, што дарэмна. А адмовы ня было нікому.

— А насенъня трэба многа-а-а! Адна наша «Варта» колькі ўсыпле яго ў зямлю. Ну, за тое восенъню!.. Не адзін з індывидуальнікаў пачэша патыліцу, што дарма вышаў з колгасу...

Затокавы сказы плавалі ў съмеху.

— Вернуцца... Пабачыш, Макар... і я шкадаваў раней, што пашоў некаторы адсеў, але мы самі вінаваты... Ды ўсё-ж, ня глядзячы на адсеў... Ці-ж ваша «Варта» ня кажа за тое, што колектывізацыя зрабіла вагромністый заваёвы?..

Ігнась пранізываў узрокам цемень ночы, разглядаючы Затокаў твар.

— Памойму, гэта адзіны шлях для вёскі... Іначай... Ды вам гэта лепш вядома... А то-ж, во — глядзеце двор, як мяжа...

Затока працягнуў руку ў бок калодэязю пры вузкім дворыку старэнъкае хаткі:

А гаспадар здурыў і вышаў з колгасу... Давайце сюды!..

Скрыпнулі вешніцы і працягнулі за сабою бразгат за-саўкі ў дзьверах...

У хаце бліснуў агэнчык.

— Мы непакоім толькі вас...

Ігнась паглядзеў на асьветлены твар колгасыніка.

— Або гэта наўда!.. Яшчэ высьпімася. Вось, даруйце, што ў нас не пагарадзкумoo..

Хутка Затокава жонка ўвіхалася з пасыцельлю, а Макар падбай пра малако...

Праз пяць хвілін Віктар згасіў газыніцу...

## XV

І сакратар райкому, і старшыня райвыканкаму разам падбеглі да дзьвярэй і запыталі:

— Хто-а?

— А вы яшчэ бяз портак?

Кузьміч весела зарагатаў і першы ўпусьціў у хату сакратара ячэйкі.

— Панасюк ужо напрацаваўся,—паведаміў ён у выглядзе данясеньня.

Панасюк адмахнуўся рукою.

— Не хвалі задармо.

— А мо' ня праўда?

Затока ўнёс гладыш малака і талерку нарэзанага хлеба.

— Зараз жонка падасьць яешню... Было-б добра гарбаты — ды ці-ж усяго выстачыщ? Самавар калісь быў да сплыў: прыперла адным разам і збыў... Цяпер-бы зусім ён не мяшаў... Сядайце гуртам!.. Таварыш Кузьмін, таварыш Панасюк...

— А Янук ці еў што? — пацікавіўся Віктар.

— Ды яго Драсён не пакіне галодным...

— А я такі і галодны. Гектар падняў і пачуў.

Панасюк адламаў акраец хлеба і напакаваў ім рот.

Затока ўладаваў начынъне, але ніяк ня мог надзяліць ім ўсіх гасьцеў. Два нажы і тры відэльцы завязвалі досыць складаную шараду...

— Ізноў не пагарадзкому, бачыце... Вось і дагадзі-тыты...

Разньятая накрыж рукі Затокі выказвалі сумнае бязвольле, але ён браў вібачэнънем.

— Мяркуйце, каб не пабіцца.

Гэта было ня цяжка. Прынесеная гаспадыняю яешня рашуча зынішчалася і пры дапамозе нажоў.

Віктар спрыгтина апэраваў востраносым секачом, прыпраўляючы і бяз таго апэтычную страву жартоўнымі прыказкамі...

Сънеданыне зусім не забавілася і пад'ехаўшая фурманка не асталася стаяць парожніяй.

— А можа-б, таварыш Чарада, вы-б засталіся на пасяджэнъне ячэйкі? Няхай-бы таварыш Кадачкін адзін ехаў... Для ячэйкі важна было-б пры вас вырашыць некалькі восных пытаньняў...

Панасюк тримаўся за аглабіно і ўпрошна глядзеў у вочы Ігнасю.

Сакратар райкому маўчаў.

Яго думкі былі ў раёне, у памышканыі камітэту, дзе ляжали нескарыстыныя матэрыялы да райпартконфэрэнцы. Два дні, за якія ён мусіў скончыць даклад, здаваліся яму зусім кароткім тэрмінам часу. Дагэтуль ён, фактычна, толькі накідаў схему дакладу, ды, якраз падвёў пад яго нездавальнючую ўстаноўку. Лёгкі пэсымізм з прычыны адсеву з колгасаў выразна праскоўзаў у многіх тэзісах намечанага дакладу... Зараз ён перамяніў погляды... Колгас «Варта», настроі актыву колгасынікаў, ды і ўсяго складу колгасу гаворачаў супроціў яго калывання.

«Разабраўшыся глыбей — Кузьмін праў. Весь глядзі ты, яму зусім іначай уяўляеща наша палажэнье!»

Ігнасія прапусьціў аналізуючу думку і адчуў нейкую няёмкасць. Праз хвіліну ён пракарактаваў сябе:

«Сапраўды, я падаўся надмернаму захапленню, якое ўперлася ў лёгкае разуверра».

— Ну, дык як, абдумалі?

Панасюк улажыў у сваё запытаныне болей упэўненасці, чым на тое можна было разылічываць...

— Абыдзецеся, дарагі таварыш, бяз мяне... Згладзьце вострасці... Я думаю, яны ў вас непрынцыпавага характару... Сейце хутчэй...

— Ды сеў ідзе, але-ж з вамі, таварыш Чарада...

Кузьмін бачыў, што Панасюку трэба пакінучы Ігнасія ў спакоі.

Ён быў згодзен з сакратаром райкому — у іх, сапраўды, ніякіх вострых пытанняў, на вырашэнье якіх патрабаваўся-б аўторытэт Чарады.

Панасюку проста імпанавала-б правясьці чарговы сход з сакратарсм райкому.

— Не магу, таварыш Панасюк; няхай пасля партконфэрэнцыі.

Віктар падмацаваў гэта, узяўшы адначасна пад казырок на разыўтаныне.

Кузьмін з Панасюком знялі шапкі і паматалі таварышом. Прычынняючы вешніцы, зрабіў тое самае і Затока.

— Дамоў?

Драсён вітаўся і, вітаючыся, карцеў перадаць старшыні райвыканкому чарговую заяўку.

Сыпні каня!

Віктар крануў Янука за руку і адварнуўся да старшыні колгасу.

— Маеш што сказаць?

— Нам яшчэ хоць-бы пару коняй. Раскулачаных, чамусыці, адабралі для куста, а колгасынікі, ведаеш, сваіх мала ўвялі... Кароў то маём давслі—цэлы дзесятак цялят пусьцілі гадаваць, і малака колгасынікам хапае, а вось коняй—обмаль... Хоць-бы пару... Мы-ж павінны шанаваць колгас...

— Кснай!

Віктар пачасаў патыліцу.

— Чудак ты гэтакі, а дзе-ж нам узяць? Бачыш—у спалкоме ўсяго адзін... Мерыліся пакінуць, памятаеш, чорнага з колгасу «Рух», але... пратаў... Ці чума, ці трасца—у два дні —як змыла... Коняй... Але-ж ня будзь чудак—ци-ж з-за коняй на прынцыпы пераходзіць? Пашукаю...

— Пашу-кай!

Ужо здалёк Віктар справіўся:

— А індыўдудальнікі пацлі на працу?

— Да аднагс... Вунь! Як на кірмаш...

Драсёнава рука накіравалася ўбок шэрага няўзоранага грудка, дзе чарада фурманак загінала ўправа... Каля дзесяці аратых ужо крыжавалі барознамі шэрую прысохшую ральлю.

— Находзяць людзі смак...

— Закарджэласьць... а рэшту кулацкая агітацыя... Куличко не пакідае арудаваць... У нашым раёне гэта яшчэ адчуваецца... Давядзецца у гэты бок накіраваць нашу ўвагу... Рыбацкія, Тлумачэўскія, Крохлікі-шальмецы вядуть сваю справу.

Ігнасій уважліва паглядзеў на Віктара.

— Я думаю, Віктар, глядзячы, вось, навакола, каб гэта ды замацаваліся лютайскія процэнты! Эх, дарагі таварыш,

якое-б атрымалася ўражанье!.. Хлебная проблема, сапраўды, зьяўляеца аднэй з найважнейшых проблем нашае народнае гаспадаркі... Уяві сабе абрэз—як акінучь воку—мсра колгаснае збажыны! Неаглядныя прасторы выганаў і тысячныя стады кароў!..

— Муляе?

Вікторава рука лягла на Ігнатавым плячи.

Будзе, яшчэ год, яшчэ два і будзе... Ты ведай, Ігнась, тое, што зараз індывідуальнік згубіў усякую веру ў свой кавалак... Колгаснае будаўніцтва выбіла з-пад яго ног апошнюю падпору... Вось што мы забываєм, калі тужым па збаўленых процентах.

— Во гэта праўдзіва... Ды я, таварыш, па інэрцыі...

Звонкі, зычлівы гудок Каворынскага комбінату апавясьціў палудня.

## XVII

— А ты ўжо вярнуўся? Вось добра! А то без цябе мне вельмі цяжка аднаму... Проста не разарвацца.

— Загкультропу пераняў дарогу Ігнасю, мяшаючы ўвайсьці ў райком.

— Падумаеш! А каб ды я з тыдзень не вярнуўся?

— Тады-б іначай: мы-б абгаварылі як і што, даў-бы мне дырэктыву...

— Вучыся, дарагі таварыш...

Сакратар райкому прайшоў у свой габінет, загкультропу—за ім.

У габінэце чакалі сакратара Зяленіч і Абутка.

— Справы?

Ігнась палажыў на крэсльле брэзентавы плашч і кінуўся да кучы корэспондэнцыі на стале.

Газэты і кніжкі, пакеты і лісты перакладаліся ім з месца на месца, зъліваючы ў ваччу непарыўны радок тэксту.

Апошні пакет, з чырвонымі пячаткамі ён перакінуў за другімі, адаля раптам падняў з столу і абарваў з ператочнага канту.

Ліст не выцягваўся, бо быў перашты ніткай. Ігнась без-  
абдумна паднёс яго да роту і спрытна нітку перацяў зубамі.

Маленькая сакрэтная запіска паведамляла, напэўна, пра  
нешта ня цікавае—бо Ігнась, прачытаўшы яе, зморшчыўся  
і задумаўся.

Але яму думашь было некалі.

Абапёршыся на стол, да яго цягнуўся Зяленіч. І Абутка  
нэрвова барабаніў пальцамі па стале: ён прынёс матэрыялы  
пра стансвішча ў комсамоле.

— Таварыш Чарада, я на хвіліну!

— Кажы!

— Я буду вас прасіць—ня майце вы справы з гэтымі  
дурасамі... Мы згадзіліся даць ім апошнюю ўступку—  
і годзі... Іначай канца ня будзе... Ганеце ад сябе балбатуху  
Бабковіч...

— Добра!

Са съпеху Зяленіч забыў паведаміць Ігнася, што зараз  
да райкома павінны падыйці колгасынікі з рапартам.

Ён вышаў з габінету, адступіўшы гутарку з сакратаром—  
Абутку.

І самае, што Чарада вайшоў у распытаныне кірауніка ра-  
ёнага комсамолу, як Зяленіч зъянтэжаным вярнуўся ў га-  
бінет і прагукаў:

— Колгасынікі-сталінцы просяць вас выйсьці на ганак!

Ігнась недаўменна паглядзеў на Зяленіча і тут-же адвар-  
нуўся ў вакно.

Перад будынкам райкому пачыналася імпозантная мані-  
фэстация колгасынікаў. З сахарамі і рыдлёўкамі на плячах,  
у справоджаныні съязганосца яны набліжаліся да ганку,  
разыліваючы па плошчы гулкую рэзвую гутарку. Некаторыя  
з іх старэнна маталі рукамі шерагу падвод, па задзе якіх  
грукацелі два «Жон-Дэры» і два «Інтэрнацыяналы».

Калі Ігнась вышаў на ганак і падводы, і трактары наблі-  
жаліся да грамады, аколіўшы яе гэтай цікавай агароджаю.  
З ўсіх канцоў плошчы беглі да райкому людзі, павяліч-  
ваючы грамаду. Прыбег зъдзіўленым і старшыням рай-  
выканкаму.

Нечаканае відавошча ўзыняло Ігнасей настрой, і ён экспромтам прывітаў колгаснікаў.

Грамада не пасьпела скончыць воплескі ў аддзялку за прывітанье, як Зяленіч прачытаў раўксму рапарт ад колгаснікаў.

«Мы паведамляем раённы камітэт КП(б)Б пра нашу дружную спайку, пра нашу цвёрдую працоўную дысцыпліну; мы завяраем раённы камітэт партыі, што станем прыкладнымі працоўнікамі колектыву і ня выпусьцім з рук съязгу ленінскае партыі... К дзесятаму травеня мы ўжо ўзынялі ўвесь зяб і скончылі сваю сяйбу на ўсе сто процентаў...»

Віктар адказаў на рапорт пажаданьнем посьпеху і бальшавіцкае загартаванасці ў далейшай працы.

Гучныя воплескі разынясьліся ва ўсе канцы плошчы і расталі ў гадосным стройным съеве Інтэрнацыяналу.

Яго пераможныя ўзынёслыя тукі папоўніліся стальнымі грукамі чатырох харащуной-трактараў...

З ганку райкому яшчэ доўга глядзелі і Ігнас, і Віктар, любуючыся працоўнай урачыстасцю новае маладое арміі колгаснікаў...

### XVIII

Ты падумай, Ігнас, колькі вялікасці ў гэтым вобразе! А вось знаходзяцца брахунцы і злараднічаюць з прычыны адсеву...

— Ёсьць... Бачыш—тэта съляпныя бюрократы, або наяўныя ворагі...

Віктар многазначна паглядзеў на Ігнася, той з ніжнешай уважлівасцю аглядаўся.

— Так, дарагі таварыш, у нашым захапленыні быў яўны адрыў ад мас. Мы плылі на хвалях, падганяныя энтузізмам.. і нарабілі памылак... Факт... Нідзе ня дзенешся, дарагі таварыш... Ускідаць памылкі на другіх не даводзіцца. і вось выпускаем з ваччу гэткага значэння фактар, як кругое разуверра серадняка ў сваю зацьвілую прыватнасць... Той, хто пакінуў колгас, зараз намерамі з намі. Ты паўзіраўся, з якім замілаваньнем праводзяць індывидуальнікі гэту мані-

фэстацыю... Прыслухаўся да гутарак—і амаль усе яны звоніцца ў адно: працуіце, мы да вас вернемся. Гэта значыць—кончым год і пойдзем у колгас.

Ігнасій адчыніў акно, высунуў голаў і з напруджаньнем пачаў лавіць заціхаючыя водгукі дэмонстрацыйных песьняў...

— А гэта, што Бабковіч крычаць, надворнае, пустое... На восень яна іначай крычацьме, і ўжо за колгас... Прыпамятаеш мае слова, Ігнасій...

Думкі пра конфэрэнцыю настойна пралазілі ў гэлаў і аднімалі ўвагу ад працягу гутаркі.

Ігнасій выбіраў патрэбныя матэрыялы і адкладаў іх у «справу», каб забраць дахаты.

Віктар на хаду вылаўліваў лічбы, на хаду-ж запісваючы лічбы, на хаду-ж запісваючы іх у памурзаны блёкнот.

І адзін і другі парываліся як хутчэй пакінуць сакратароў габінэт.

Але гутаркі было не абабраца.

— З жывёлаю дрэнъ...—рахуючы съпешна накіданы лічбы, паскардзіўся Віктар:—кулачко ўмела націснула на гэты вучастак і здорава падвяло нас...

Ён разьвёў рукамі, пасля хлопнуў імі па нагах:

— Ну, і мы падкачалі!

— Праваронілі, дарагі таварыш!.. А зараз, бок, які процант зьнішчанае жывёлы?

Ігнасій настараражыўся.

— Да пятнаццаці падбіраецца...

— Ажно пятнаццаць? Многа!.. Тарэся, ну, начакай... Можна будзе і ў дому...

Мікалайчук, як ішла, раптам спынілася ў парозе, і вырасла на мужа вочы.

— Ня ў добрую хвіліну?

Яна дэмонстрацыйна швырнула недапаленую цыгарку і пакінула габінэт Ігнасія...

Чырвоныя яблыкі ружу, што ўспыхнулі на яго твары, хутка расталі.

— Пятнаццаць процентаў?!

— Каля гэтага...

— Трэба прымаць належныя меры... Трэба зьвярнуць нашу ўвагу ў гэты бок...

Заклапочаныя гэтым пытаньнем, яны моўчкі вышлі з будынку раўкому.

## XIX

Тарэся як з грому варвалася ў дзъверы пакою і раптам спынілася.

Ігнасій стаяў над разгорнутым плянам раёну.

— Адышсou? Як табе ня брыдка, пры чужых людзях! Сараматнік!

— Кінь, Тарэся... Ну, я быў не ў настроі цябе слухаць... Убачай!

Я ішла да цябе не з прыватнымі інтэрэсамі. Запуталася справа з ясьлямі, і мы з Сарай ня можам без цябе вырашыць...

— З ясьлямі?

— Ну, так... Купаўскі колгас распаўся, а ясьлі на хаду... А ў Бубнаве колгас працуе, а хоць ты лопні—няма памяшканья... Яно фактычна ёсьць—ды старшыня сельсавету занадта ўжо непаварстлівы... Ты-б сказаў Віктару, каб ён яго падштырхнуў. Ды з грашыма таксама туга... Пра ўсё гэта я мушу з табою гаварыць, ці не? А ты...

— Слухай, Тарэся, ты-ж павінна ведаць, што пазаўтра конфэрэнцыя... Два вечары часу, а ў мяне, бачыш, даклад усяроўна, што непачаты... Накідаў некалькі тэзысаў, ды хачу зъмяніць...

— Зъмяніць?

Яна нагнулася да пляну. Чырвоныя гвядзы на блакітным полі адзначалі колгасы. Да дзесяці гвядзаў шчыльна набліжаліся да тлустае чорнае лінii, якая паказвала граніцу з фашыстаўскаю Польшчаю...

— X-xi-xi-э-a! Ты чуеш, бок?

Ігнасій зацікаўлена паглядзеў на жонку.

— Мне надовечы расказвалі, як нашы трактары напалохалі фальбаркоўскіх коні за мяжою... Нашы пущілаўцы строем, трох ў рад, з прарэзывівым ляскатам праўцом да

граніцы, а шляхецкія коні—наўцякача... Гэта што' значыць? Ці-ж гэта ня сымбаль будучага поступу соцыяльнае рэволюцыі?..

Радасная ўхмылка, прасычаная натхненнем, заліла сакратароў твар.

Ігнасъ выпрастаўся ва ўвесь свой роўны, стройны рост і стаў цалкам—адна баявая рашучасць...

— А колькі разоў я бачыў, як нашы сялянкі захопна цешыліся з трактароў. Стаяць гэта на съценцы і з ухмыльнасці, з непасрэднай ущехай, гадзінамі сачаць за іх бегам па размежаваных нівах... А гэта аб чым кажа?

— Зразумела!..

Тарэся адышла да этажэркі і спынілася ўзрокам на томе твораў Леніна.

— Слухай, а лічбы пра жанработу дасі мне калі?

У спальні, за непрычыненымі дэзвярмі пачуўся плач Люціка.

— Адну хвіліну...

Тарэся на цыпачках пабегла да сына.

## XX

За вакном мэрам-бы хтось тупаў.

Ігнасъ падняўся з-за стала і працягнуў голаў к вакну. Паўторны стук кроکаў па новаму тратувару працягнуўся ў бок школішка.

«Няўжо хто слухаў пад вакном?»

І не адказаўши на запытаньне, ён ізноў пачаў праглядаць «Адказы тав. Сталіна колгаснікам».

Праглядаючы апошнія аддзелы, ён спыніўся на характеристыстыцы Леніным кулака:

«Кулакі—самыя зверскія, самыя грубыя, самыя дзікія экспленаціі, якія ня раз аднаўлялі ў гісторыі іншых краёў уладу памешчыкаў, цароў, папоў, капиталістах... Кулакоў больш...

Справа раскулачванья ў раёне, раптам крануўши яго думак, перабіла Ігнасева чытаньне.

Ігнась праверыў зынізак эпізодаў вострае і рашучае ба-  
рацьбы з кулацтвам і праказаў:

«Бядняцка-серадняцкія гушчы ўздыхнуць вальней. Раён  
бадай у асноўным вызвалены ад гэтых драпежнікаў і кри-  
васмокаў... Далейшае разьвіцьцё колектывізацыі да рэшты  
зынішчыць доўгавяковыя съяды кулацкіх хутароў і фаль-  
баркаў»...

— Люцік прастудзіўся...

Тарэся падала Ігнасю шамкія лісты табліц.

— У нас яго ніхто не даглядае, да дзіва што... Ты не  
забыла нічога?

— Правер...

Яна зрабіла некалькі кроکаў да спальні.

— Тарэся!

— Слухаю.

— А табе неабходна ўзмацніць працу сярод жанчын...  
Трэба сказаць...

— Натацію чытаць?.. Гэта і твой абавязак...

Ігнась пачуў стук дзвіярэй, у якім прагучэла жанчына  
нездавальнен'не.

Але пяро выводзіла далей:

«Асноўная работа раённага камітэту прыйшла па лініі»...

Увёўшы гэты сказ у роўна напісаныя радкі ўступнае  
часткі дакладу, Ігнась павярнуўся да дзвіярэй і пазваў:

— Тарэся!

Гэты яго вокліч астаўся бяз адказу; ён расплыўся на бе-  
льм полі паперы, на якой рука накідвала лічбы аб стано-  
вішчы колектывізацыі ў раёне.

Менск, чэрвень 1930 г.

## КРУТЫ ПАВАРОТ

Яшчэ не адгучэлі выказаныя старшыном вытворчае нарады слова «Пасяджэнне лічу зачыненым», як Антось Тачыла павярнуўся да Зыдара Гаўкі і запытаў:

— Цікавішся і на сур'ёз?

— Запэўняю.

Круглы смуглаваты твар Антося Тачылы абліўся лісьліваю ўхмылкаю. Белая нітка шраму, абгінаючая перансіцу — пачырванела. У буйных карых вачох забегалі щустрыя агенчыкі. Поўныя губы аттулілі белую маністу здаровых густых зубоў.

— Раскажу... Гадзінкі трыватыры і...

Антось кінуў зіркамі ў вакно, за якім па двару завода праішла грамадка рабочых фіэкультурнікаў. Зыдар скеміў, як Антосеў настрой мігам перамяніўся: са спакойліва разважлівага, крыху апатычнага, што пасавала яго грузнай, здаровай постаці і плаўкім, упэўненым паваротам, Антось зрабіўся рухавым і порсткім. Ён разьюшана затупаў па пакой і пстым увішна павярнуў да дзывярэй.

— Пойдам, Зыдар, паглядзімо...

— Каго? куды?

— Спортыўных гульняў.

Антось стаў к таварышу ў профіль, і Зыдар упяршыню скмеціў ненормальную форму яго левага вуха. Абламанае зьверху, яно было зарошчана сущэльнаю съценкаю, у асяродку якое сьвіцілася малюпаткая чорная дзірачка. І белы, двуралісты шрамок на Антосевым носе, які анфас амаль не прыкмячаўся, у профіль выяўляў глыбокую калянінку — як сълед сур'ёзнага пашкоджання. Гэтыя две прыкрайя адметкі

на даволі сымпатычным Антосевым твары съведчымі за багатую здарэньнямі яго мінуўшчыну.

Зыдар яшчэ больш заняўрымсьціўся пабіць таварыша на расказ.

Вышаўши з памяшканья, ён дапомніў Антосю:

— Пачынай!

Але той устрэмляна глядзеў убок ліцейнага корпусу, з боку якога пярэсъцілася агароджа спартпляцоўкі. Мігатня чырвоных і шаласатых маек абвяшчала пра разгорнутую гульню фізкультурнікаў.

Паскараючы хаду, Антось чыстым звонкім барытонам загаварыў:

— Слухай... і што не зразумееш—пералытвай.

— Будзь пэвен.

Зыдар прытрымаў яго за крысо расхлестанай жукеткі.

— Не пражыся так—дойдам.

— Не могу раўнадушна, цягнё, ведаеш... Як курца да цыгаркі, або... Усё-ж, разумееш, добрых восім гадоў улопаў на гэту штуку... Бывала...

— Ну, ну!—падбіў Зыдар.

«Бывала арэш тae каліва зямлі, што бацькі атрымалі з панскае ласкі, і думаеш як ня спорна трацяцца сілы!.. Плуцок паверыш, палятухаю ў руках... Возьмеш для спробы, націсьнеш на дзяржаныне і... каняка стоп... А арэш — сапраўды кажу, больш пхаеш, ніж каняка цягнё... Зразумела, што жывёліна ў бацькоў была не ахці ўжо, ну... але-ж жывёліна... Называецца — арэ... Нудзіла гэта կалупаніна. І, калі здаралася, нябожчык Сыцяпан Рымар, бацькаў памежнік, багацей, дзедзіч на ўсю вёску, а мо' і воласьць—запросіць карчаваць пасякую—я табе кажу, Зыдар,—зарадујся. Пойдзеш гэта з рыдлёўкаю, ды з сякераю, пачнеш ад мяжы, ці ад сьценкі і карчы—будзь то хваёвия з доўгімі шворністымі карэнінямі, або дубовыя, едка ўшпіленыя ўгрунт—ляцяць адно... Капнеш пару разоў, засунеш падвалу, націсьнеш і, мой галубок, як сват складзеца на бок... Глядзіш, да вечары штук пацьдзесят багатыроў як і ня было; толькі яміны сьвіцяца... Сыцяпан і, хто-б ня бачыў,

дзівяцца... Ды што Сыцяпан, або хто бачыць—самому дзіўна. Дзіўна, бывала, і радасна. Бо' чаму-ж не радавацца, калі чуеш у сабе моц і гард... Ідзеш і не сустрымаць напору бурлівага хаценьня: паднімаць пераносіць, валіць, мерацца з другімі ў сіле... Бывала ўсе цяжары ў вёсцы не абмінаюць маіх рук... Але ўсё гэта мяне не здавальняла. Я адчуваў, што мая сіла поўнасцю выкарыстоўваецца і выкарыстоўваецца ня так, як-бы хацелася... А хацелася... Ой, съмешна зараз, Зыдар, як успомню... Ну, як-же, як выкарыстаць было яе! Думаў—гадаў, а выходу—няма. Вёска, глуш, цямнота... Неба над лесам, а пад ім—мяжа—так, так, браце, і верылася... І калі суседзі пакідалі вёску, ці ў губэрню ехалі, ці бралі ў салдаты, або ў вастрог за нядаймку—та заключаў: яны там, вонь, не далей гэтага лесу... Патом, раптам, так ужо было трэба—выпадак. Бач іх траплялася багата і да таго, толькі гэтты, якраз, і мусеў усё перавярнуць у майм жыцці... Цікава, бок, Зыдар, не праўда мо? Неспадзявана так, нечакана, сам па сабе—дробезь, а, глядзіш—круты паварот. Было' гэта так:

У вёску трапіў акцызынік: Міхалкаў Трупеля сын, Дзямід, на пабытку прыехаў. Гуляючы гэта раз у палетку, зауважыў ён, як я так спрытна скапіў камянчуга, гэта к пудоў пад сем і—ы... у міг цераз аглабіно ды ў драбіны..: Нават пры тым і цыгаркаю зацягнуўся якраз... і нібыта той... Іду па другі, як чую: «здо-о-прав-а!»

Я насымехліва паглядзеў на акцызыніка. Той ня съцерпляў і ка мне... Пацікавіўся ён на камень, зъмерыў узрокам маю асобу і кажа: «А табе варта было бы выпрабаваць мастацтва, цыркове барбы. Ня думаеш?» Я засымляўся — не з акцызынікавага дзівацтва, а з свае невядомасці «цыркове барбы». Пасудзі сам: хто яе ў жыцці бачыў? Пакуль наша вёска тады не магла пахваліцца наведваньнем у яе цырка. Але ў мяне ў сярэдзіне так нешта і кальнула: хенць! Я не пакінуў без адказу акцызынікам пропозыцыі. Не-э! «Чаму-ж». Слова за слова і, ведаеш, з узваратам з поля я ужо меў у сябе сталае, азначанае, цывёрдае рашэнне пaeхаць у Пецярбург, цяперашні Ленінград, да вядомага арбітра Дзядзі Вані...

— Г-га-а-а! Антось Іванавіч! Таварыш Тачыла а!..  
Г-га-а-а!—даняслося да іх маладое, насычанае задзёрам галасаваньне.

І Зыдар з Антосем угледзелі, як некалькі фізкультурнікаў, кінуўшы спартыўную тульню ў пабудову складаных фіпур, апынуліся пры ўваходзе на спортплошоўку.

Тыя, што засцэльвалі бегам круг, паблуталі ўзяты строй і таксама кідалі зіркамі на Антося.

Яго прыход даў штуршок да пачатку новых гульняў. Зыдар сущешліва назіраў, як шэсьцьера маладых, здаровых хлопцаў, сцапіўшыся ў ланцуг, блескунна адгіналі Антосеву руку. Съследам, другі нумар паказваў зроблены Антосем мост, на якім, як на мураваным кесоне, упражняліся ў пабудове восьмічалавечнай піраміды разьюшаныя фізкультурнікі.

Съследам перад Зыдарам прайшло некалькі чарговых нумароў, мастацкі выкананых Антосем Тачылаю: практикаваньне з выкіданьнем цяжкасці, этін рэльсавае палкі і ёмкае артыстычнае кіданьне жалезнага дыску.

Антось Тачыла з асаблівым захапленьнем аддаваўся кожнаму практикаванню. Як прыліпшая да яго твару гасцінная ўхмылка — не пакідала яго ні на хвіліну. Ухмылка пераходзіла ў рэзвы, малады рогат, калі Зыдар ад усёй сваёй таварыскай шчырасці ляпаў у далоні і падбадзёрываў Антося гучнымі оклічамі: «Браф-во-а! Браў-во а!» З юнацкім задзёрам адбрывалі Антосеву гульню і ўсе наяўныя на спортплошоўцы рабочыя. Гэта ўміляла яго і цешыла. І Антось у позе торрэадора, які пакідае арэну, устаўлены бліскучымі пабедамі, аставіў спортплошоўку. За ім нёсься пляскат рук і напэўныя галасы падзяк.

Во-а, можа-ж, прыблізна, уявіць сабе, з чым я меў спрабу, калі ачуўся на цырковой арэне...—пахваліўся Антось, і звычайная мягкая ўхмылка ўвабрала бліскучасцю лісьлівых успамінкаў.

— Цікава!

Зыдар гэта сказаў так у пору, што яго таварыш ажно здрэнгунуўся ад ударыўшай у яго сэрца асалоды.

— Э-эх-х!

— Успамінаеш, я бачу, з цікавасцю?

Яны, нібы згаварыўшыся, накіравалі к выходу з заводзкае тэрыторыі, у вароццы, адкуль вяла дарога ў гарадзкі сад.

— Ня тое, каб шкадаваў, — прызнаўся Антось: -- але бывалі моманты... праўда — усяго моманты... якіх, аднак, забыць і ня хочацца, і шкада. Гэта-ж, браце, паасобныя ста-ронкі аднае кніжкі твайго жыцця. Чалавек, ведаеш, часамі мяркую таж, а раптам наскочыць здарэнне і ўсе твае пляны перакартуе... Вось, глядзіш і новая глава. Так... Асабліва гэта тады, калі ты яшчэ ня волен сабою, залежыши ад цэлага шэрагу пабочных прычын... А царская пара — ці-ж трэба табе казаць — была багата рознымі нечаканасцямі... Чалавек, тады, як непатрэбная ламачына расцэнъваўся... Колькі іх гінула на вайне! Ды яшчэ такі, якім быў я... Галік, безрамесны, амаль зусім неграматны... Ну, а лічыць, каб, што жыцьцё цыркавога барца пераважала над іншым — я і не намерваюся нават... Была-б недарэчнасць, Зыдар, так думаць... Ласьне, наогул можна гэта жыцьцё лічыць за жыцьцё: гэта ня больш — ня менш, як пустая комэдыя, бязыплённая, выдэймутая, але... але на трагічнай падставе, брат... Трагікомэдыя... Восім год — восім актаў адыграна мною, як піць даць... Во-а брат...

У варотах іх пераняў сакратар заводзкага партколектыву.

— Напэўна са спортпляцоўкі? — пацікавіўся ён.

— Угадаў!

— Старое адрыгаецца, Антось? Нябось выкінуў некалькі спартанскіх нумароў... палажыўшы на абедзьве лапаткі...

Жартаўлівы тон, якім былі прасякнуты слова сакратара, нічым не ўразілі Антося. Ён бачыў, што ў Янкавым ваччу бегаюць зоркі дабрадушнага, таварыскага настрою, з якімі той рэдка растаецца.

— Ты кажа-ш «старое ўспамінаеш»... Або ня ўспомніш, калі, вось, таварыш Гаўка ablамзаў і не дае адходу: расскажы ды расскажы, Антось... А расказаць, таварыш сакратар,

ёсьць пра вошта... Го-а! Няхай яно чэмерам парасьце. Іншыя трапункі і дагэтуль валасы ўздымаюць на галаве... А...

Антосева рука ўжо паднялася на ўзровень пляча, накіроўваючыся да скалечамага вуха, але сакратар падаў знак, што яму няма часу зацягваць выпадковую гутарку.

— Дырэктара не напатыкалі? — запытаў ён.

І атрымаўшы ў адказ супадны іх дваіх поціск плеч, падаў іншае пытаньне.

— Ну, як у цаху справы? Брыгада разганяе тэмпы? Антось?

— Брыгада сваё пакажа! Сёньняшні дзень гэта адзначыў... Ведаеш, таварыш сакратар, нагналі падвойны лік... Рэбяты... асабліва камсамол... я табе кажу, па-баявому...

— Малайцы, — пахваліў сакратар і, кінуўшы галавою разывітаныне, схаваўся за рогам кацельнага цэху.

Мужчыны правялі яго сяброўскімі ўзрокамі, у якіх хавалася съядомае пачуцьцё таварыскай павагі да кірауніка заводзкай організацыі.

— Мілы таварыш ён... — паатэставаў сакратара Зыдар. З ім працаўца ю іншы... Глядзі, як умела ён кіруе прадпрыемствам! Як здатна організуе грамадzkую думку, узынімае працоўны настрой... І маса яго горача любіць і цэніць. Няхай толькі зазірне ў цэх, як музыка працы абяртаецца ў баявиль акорды — і... Я табе кажу-у...

— Або я ня ведаю, цудны ты, Зыдар....

Канчатак Антосевага сказу паглынуў сабою гучны шолам стуку, што лінуў да іх з адчыненых варот кацельнае. Яны абярнуліся на завод і зауважылі, як напрамкам к будынку заўкома пайшла грамадка рабочых. На ператоч ім замігалі паласатыя майкі вяртавых са спортпляцоўкі фізкультурнікаў.

— У сквэр? — запытаў Зыдара Антось.

— А чаму-ж! Гэткае слайнае надворра! Здаецца, каб прымеў, усё-б паветра загарнуў да сябе... Такая саладжавасць ліпавага цввету! Бачыш...

Іх вочы абярнуліся ў жоўтыя кароны расьцвітых мала-  
дых ліп, што стройнаю шаронгаю абымалі загародную ву-  
ліцу.

З гушчыны сквэравай зеляні панясьліся першыя гукі па-  
чаўшага концэрт оркестру. Знаёмыя мэлёдыі торрэадор-  
скай арыі з «Кармен» дапомнілі Антосю неаднаразовыя па-  
рады барцоў... Гэта дзіўная музыка не адзін раз спрадвоздзіла  
іх на арэну пад гучлівыя воплескі прагнае на відовішча пуб-  
лікі. Бравы, суровы выгляд Дзядзі Вані з пераліўным сывіст-  
ком у тубах, з пяцьчымі ўзрокамі круглых выпуклых воч...  
Басысты выгук стэорэтычнага сказу: «Парад, аллё-а!» і  
съледам конферансье: «Маэстро!»

З узвышша, пры ўваходзе ў сад, Зыдар адцягнуў Анто-  
севу ўвагу на раскінутую панараму заводу. Пяць чырвоных  
доўгіх карпусоў сымэтрычна выцягліся ў рад, сіяючы вок-  
намі ў адвячорным пачырванеўшым сонцы. Вагромныя  
комін над ліцейнай выдыхаў з сябе чорныя кошмы густога  
дыму. Пад чыстым белаватым небам насіліся згушчаныя  
шапкі клейкага курава.

Гамма рознастайных гукаў, звону і бразту агалашала зя-  
лённыя ваколіцы гораду, паглынаючы сабою мэлёдыі музыкі.

— Люблю завод, Зыдар!... Люблю яго развойную, твор-  
чую працу..: Ведаеш — іду, вось, а ўся мая істота гартуеща  
няўмольна прагаю рабіць, каваць, наразаць... Шрубкаю ад-  
нае машыны — круціца няспынна ў завірусе заводзкае  
працы... Калі я адчуў у сваім нутры круты паварот ад ні-  
кудынага цыркапастства да плённай, творчай працы, я ўвесь  
перайначыўся... пераабразіўся, як той казаў... і дзіўлюся: пе-  
рамена гэта мяне аднавіла, мэрам бы я... узбраўся на высо-  
кі-высокі слун, з якога відаць адно сонца...

— Сядайма... Працятгвай, калі ласка, пачатае апавя-  
даньне...

Антось зьняў кепі і выкрыў перад таварышам новае па-  
съведчанье яго цырковых заняткаў: на затылку, у космах  
густых шатэністых валасоў тырчэў буйны чырвона-сызы  
тузак. Гузак пісаваў стройную акругласць удалай Антосевай

галавы, хоць, відаць было, мала бянтэжкыў адданага ўдарніка ў бягучым і папулярнага барца ў нядайным мінульым.

— Ды ўжо-ж... вымусіў малоць языком і мушу расказаць. Слухай... — Дык от-жа, браце, перад ад'ездам, ведаеш, у Пецярбург, бацькі не знаходзілі спакою. «Ку-ды-і-ты, сынок, вайна, съвет, як завіруха, ды «чаго-а-ж ты, сынок, пакідаеш у гэткую страшную пору нас». Бацькі былі пажылыя і немагушчыя. Я, можна сказаць, трymаў іх сваім заработка... І цешыў старых сыноўным паслушэнствам... Але трохі-патроху ўгаварыў пагадзіцца з маім ад'ездам. І вось, адвячоркам так, перад самым вялікадням, з торбачкаю за плячымі і з надзеяй у сэрцы — праўда абданы дрыгатлівай няўпэўненасцю — я накіраваў на станцыю... Мацярын плач праводзіў мяне да жытніх палеткаў... і чуўся, нават, здавалася мне, калі я садзіўся ў цягнік... Гэты момант, браток Зыдар, стаіць у маім ваччу, як жывы... Цёплы вечар, чуць пазялянелая рунь... Шырокія пасыцілі надвячорнага пылаючага на заходзе неба... Вытаптаная суглінкам, між поўнае вадою канавы вузенская съязжынка. З-пад лесу, на якім лягло сонца вялікім паджарыстым караваем — тхне маладжавым вызвеўным подыхам вясны... І я — насустроч ёй з адкрытым забрам... у даль, атуленую невыразнымі абрысамі наступнага... Рука апушчана ў кішню, дзе шамацяць трывяячкі ды занесены акцызынікам Дзямідам Трупелям на кавалачак паперкі адрас рэдакцыі «Геркулес». Невядомы перад тым, казначны Дзядзя Ваня неадлучна маніць мяне за сабою... Пла-а-шо-ў!.. Васімнаццацігадовым хлопцам!

Антось змоўк, каб дастаць закурыць. Хутка пушчаны дымок адагнаў ад іх пару надазойлівых камароў.

— Нарэшце — у Пецярбурзе... Або ці варт казаць, колькі чаго я перадумаў за пору, праведзеную ў дарозе? Вось помні толькі, Зыдар, што сумненые ўпарты падбіралася ў маё нутро... Ну... поезд ішоў і я ехаў... Вагромністы бурхлівы, як паводка, горад заграбяшыў мяне ў свае цапкія абоймы і я... трэсачкаю паплыў — паплыў у разводзі людзкога шатоку. Іду, падганяны з бакоў і ззаду: мінаю вуліцу за вуліцай, перасякаю плошчы: раскідзістымі ўзрокамі

лаўлю заваражыўшую мяне карціну і ўсё забываю аперціся на пытаньне: куды-ж іші? І, каб ты ведаў, калі запытаў адрыс — ён быў побач са мною. Вуліца, як зараз бачу, шырэйшою на паўганоў. Стык ператочнае. Вялізарны будынак на рабу, і палец выпадковага, спыненага мною чалавека аквурат накіраваўся ў невялічкую белую шыльдачку пры дзвіверах: «Кантора і рэдакцыя журнала «Геркулес», кв. 24».

«Сюды?» — перапытаў я сябе самога і першы момант ня ведаў, як быць: іші, ці... Пашоў... Перад дзвівярыма кватэры, на чыстай, убранай дарсжкаю лесьвіцы, яшчэ раз дазволіў

сабе ўсуніцца, а дале рашуча націснуў у беленъкі гузічак:

— Тут рэдакцыя журнала «Геркулес»?

Жанчына, што ўшчыніла дзвіверы, прапусьціла мяне ў змрочны калідор... Я не памятаю пасъля, як і што я апиніўся ў пакой рэдактара, поўнага, кароткага, ужо пальсеўшага, але гасціннага чалавека. То быў, я ўжо ўгадаў, дзядзя Ваня. «Што маеш сказаць», запытаў запрашаючы пасядзець. Я ўсё расказаў, ад пачатку. Ён выслушаў мяне, пахваліў акцызыніка, якога добра ведаў і паабіцаў пасобіць высці на дарогу». Я падзяліваў і вышаў... Але... што-ж рабіць на першы час? Дзе прытуліцца? Ці варт казаць пра маё ўсеношніе бадзяньне па глухіх, бясконцых вуліцах гораду, пра арышт мяне гарадавым, пра допыт у вучастку і вострае ўпічышча сябе за надуманую зацею... На раніцы мае думкі нясліся да бацькоў, у вёску... Вагзал маніў мяне зазыўнымі сывісткамі цягнікоў... Ногі адміралі ў напрамку да яго цэлыя кварталы... Але я да вагзalu не дайшоў... Як бы хтосьці мяне пераняў. Я дзіўлюся, на колькі у мяне хапала падсвядомае ўпартасці і съцерпу, каб усё гэта перажыць... у імя, бачыш, паставленай мэты — стаць цыркавым барцом... Ха-ха-ха!.. Задзёр, парываныні, маладосьць — съцісла аблыталі мяне, спанталыжылі, начапілі скрыдлы і... як арол — няма стрыму, няма...

Праз тыдзень, дзякуючы Дзядзю Ваню, ужо я служыў у выдавецтве «Сучасныя проблемы». Яго ўпраўляючы, малады, дабрадушны чалавек, гасцінна прыняў мяне, і даручыў складаць цяжкія скрынкі з кнігамі... Бывала глядзіць,

як я іх варочаю і пытае: «Адкуль у цябе, Антось гэта сіла?» Я чалавек ня скрыты: мой патрон на трэці дзень ведаў маю біаграфію і цікавіўся вылажанымі яму намерамі ды плянамі...

Дык вось: днём працаваў я, а вечарам наведваў дамашнюю школку фізычнае трэніроўкі. Дзядзя Ваня зрабіўся майм бліжэйшым чалавекам; яго слова былі для мяне съвятам. Ён кіраваў школаю і выпісаў мне рэжым: зранку, да службы я выкідаў пудовыя вагі, рабіў розныя практиканыні на трапэцыі і запіваў усё гэта фунтам правансакага масла. Гэты трунак, ведаеш, служыў мне крыніцай сродкаў для здабытку патрэбных барцу якасцяў... Няхай обмаль гроши на сънеданьне, або прашмуляеца дзірка ў калене — дарма: у першую чаргу я мушу выпіць сваю порцию правансакага масла... Паверыш, калі пазней я агойтаўся з грашыма — гэта масла я браў і на службу. Упраўляючы выдаўцтвам, Паўлусь Біч, з поцепам плеч сачыў, за мною, як я з горлачка жлukaцеў, падобны на рыцыну, жоўты, янтарны трунак. Яму, бывала, съмешна, а мне, ведаеш, пошля кожнага коўца прыямней. Вязкі книжак ня чую ў руках і дзевяціпудовыя скрынкі пакорліва перакладаюцца з калідору на ламавыя тачанкі...

Эх-эх-ма! І съмешна, і дзіўна! Трэба ж, бачыш Зыдар, глупствам зацягацца. Глупствам — іначай абазваць гэтага я ня магу. Калі, вось, апавядаючы табе, успамінаю, нявольны ад налёту сарамяжлівасці... Падумаеш — мэта, ідэал! Выці перадлюдняна асьветляны прагалак цырку аголеным, можна сказаць, з адным фігавым лістком, стаць пад скрыжаваньне прагных узрокаў, прагных глядачоў, як пад град, і... дужацца перад усіма, ламацца, ацякаючы потам і чырванеючы... Дурасць! Гэта цяпер — а тады!...

Бацькі дома, амаль бездапаможныя адны, а я, занядбаўшы их, займа здароў татуюся к выходу ў цырку. Паслухмяна выконваю ўсе капрызы настаўніка па атлетыцы, па французскай барбе, па вывучэнню цырковых манэр і абыходу... Цесная пляцоўка на заднім двары, усыпаная жоўтым пясочкам — ведаеш, маніла мяне да сябе, як ложак стомленага,

як... Пяцера кадравікоў, як я іх вялічаю — сталі маімі бліжэйшымі сябрамі... Паштовы чыноўнік з Дзьвінску — Гнат Кукушкін, рабочы з Балтыцкага заводу, токар—зда-а-прававены такі — Ясь Кірпічоў, студэнт ляснога інстытуту, фін Талайвен Зіфрыд, рамізьнік-ламавік, кастраміч — плечы мо' на сажань, Якаў Папруцін і... твой слуга, віtabчанін Антось Тачыла.::

Бывала змарнуеш на трэніроўцы добрых тры гадзіны, а па съяля з-засосам слухаеш чытво «Геркулеса»... Памятаю, як зараз, во — стаіць у ваччу — да нас прысунецца кульгавы, рыжы, у запацелых, невыціраных акулярах, з аблезлаю пэлярынкаю на плячох знаёмы Дзядзі Вані поэт Найдзісон і як пачне нам дэкламаваць новыя свае вершы... як пачне-э...

І цырк, смуродлівы ад конскага гною, з пратухлым паветрам — выглядае казачным тэрамам, чароўнымі палацамі... Лампіёны, трапецыі, турнікі, гуки шумлівае экспцэнтрычнае музыкі і мора — мора настарожлівае, бесклапотнае публікі... Есплескі, выгукі, а то і краскі: эквілібрystым, прэзыдыкатарам, клёўнам... Жакоміна, браты Констады, Труцці ёккая, спрытная сям'я італьянскіх шматжанравых артыстыx... Нарэшце «Ппа-а-рад, аллё!.. Ну, гэта ўжо было пазней...

А мае заняткі ў Пецярбурзе, пакуль, супалі з часам, калі цырк бязьдзейнічаў. Лета... Сэзон, як звычайна, пачынаўся з верасьня, калі гарадзкое жыццё брала наварот на дзелавыя рэйкі... З'яжджаляся публіка... Надворра рабілася меней прывабным... пачыналіся шэрыя пецярбурскія дні і ўсе шукалі забай пад дахам... Паверыш, Зыдар, з якім трапляткім хваляваньнем чакаў я першага выпадку пабываць у цырку! Ни выказаць таго настрою і тых пачуццёў... Трэба, іменна, самому на момант апынущца ў падобным палажэнні — тады... Працуеш, а цырк агульвае твае ўзоркі, адцягвае тваю ўвагу ад непасрэднага задання. Язык ня варушыцца, каб абгаварыць пабочнае якое здарэнне ці пытанье... А калі яшчэ, бывала, наведае Дзядзю Ваню той ці іншы барэц — гэта траплялася даволі часта: асабліва пад восень, калі пачынаў арганізацца сэзонны чэмпіёнат — я табе скажу, ня можаш ад яго адстаць.

Пачне гэта апавядань аб сваіх, так сказаць, подвігах цыркавых і ты ловіш, як каплю вады ў съякоту, кожнае яго слова... Не наслушаешся... І дрэнчыш, неўрымсьцішся дачакаща тae хвіліны, з якою звязаў столькі сваіх надзеяў і жаданінь... Пазыніўся на службу, а хлусіў упраўляючаму, што хварэў. Бо куды і да чаго мне была яна? Непатрэбны, бясцікаўны падвесак... Трыцаць рублёў — усяго, што мянэ трымала ў выдавецтве «Сучасныя проблемы»... Мянэ не цікавіла ніводная кніжка, не інтарасавала разьвіцьцё выдавецкіх спраў. Я ні званьня ня думаў аб tym, што мне суліць гэта служба. Я лічыў на ёй сябе часовым, зусім выпадковым чавекам. Праг адшукаць той ці іншы выхад з апанаваўшага мянэ палажэння... Але ўсё стыкалася ў адным фокусе — у чароўным, бліскучым, празрыстым верасьні, калі шэры, круглы будынак цырка Чынізэлі запалае мігатлівымі электрычнымі стрэламі і прамады людзей затаўхающа каля вычварных рэклам... Я любіў, ведаеш, праходзіць па Сымонаўскай вуліцы, вывучаючи яе распалажэнне і любуючыся цыркавым будынкам. Побач спакойлівая, глыбокая Фантанка... Роўная алея ўзьбярэжнае, усаджаная маладымі клянінкамі. Фасады вялічэзных капитальных будынкаў, а мне — не давай нічога, акром цырку... Глядзіш гэта і будуеш дзесяткі плянаў, у'еш тканіны завабных мар... Спадзяешься неажыцьцёленага, разьлічаеш на незбытнае і растаеш у трапяткім чаканьні. А, бывала, яшчэ цябе падаб'юць, настроіць, падаҳвоціць і ты йдзеш вуліцу ў стане асобы, на якую, здаецца, хто ня йдзе — азіраецца... Сымешна!..

І хоць час расцяггаўся на незьмярымыя адгоны, хоць, паказвалася табе, што ён знарок марудзіць у сваім прабегу, tym ня меней — было даволі прыемным угледзець на вуліцах расклененая анонсы... А не ўзабаве надышло і адчыненне сезону... Нас Дзядзя Ваня пашчышы сумеснаю экспкурсіяй у цырк. Для маіх таварышоў гэта не складала тae цікавасці, якая ахапіла ўсяго мянэ. Бачыш, у цырк я меўся ў ці ўпяршнію. Пра яго-ж гэтулькі багата наслушаўся, што... Цэлы дзень толькі і думаў пра гэта... Нарэшце я ачуўся на галёрцы, у сумятні наэлектрызаванага натоўпу. Можаш сабе ў'явіць мой

настрой! Я літаральна рассыпаўся на драбнюткі частачкі і патануў у зачараўшым мяне вобразе... Каб у гэты момант мне сказали: Антось, выходзь на арэну! — я-б не крануўся з мейсца. У вострым зьдзіўленыні бачанага ляжала буйная доза палахлівасці. Тут мною абдала завісьць да тых баршоў, якія зусім спакойліва, без усякага хваляваньня апавядалі пра свае выхады на барбу, пра выграныя імі партыі, пра атрыманыя прызы... Няўжо, думаў я сабе, і мая імкненнасць ува-прэцца вось у гэту круглу мясьціну, што завецца арэнай і ўсыпана чыстым жаўтавым пяском? Зьверху, як і зараз, вялічэзныя лямпы, ад іх сълепнущы очы, купацьмушь мяне сваім бялюткім съятлом... І старэнны маэстра з-надваходнага балкончыку справодзіцьмэ мой выхад заліхвацкім кабарэтнымі мотывамі?..

Цэлы вечар валтузілі мяне рознастайныя думкі. Кожны цыркавы нумар мяняў мае дагадкі і ўпłyvaў асобным настром... Але я пакінуў цырк зусім ня струсіўшым. Наадварот — я запэўніў сябе, што абавязкова мае ногі зробіць сълед на пяску арэны і прозьвішча Тачыла — зойме сваё мейсца ў ліку гастроліруючых баршоў. Та-ак, таварыш Зыдар!

Антось паглядзеў у твар настарожліва слухаючага Зыдара Гаўкі, пратусыціў па твару мяккую пытальную ўхмылку і пра-казаў:

— Бывае ў людзкім жыцці. Ты-б, бадай, ніколі і не падумаў-бы, што я перад тым, як апінуцца ў заводзе, прарабіў падобную кур'еру. Х-хі-а-х-хэ-э! Амплуа цыркавога барца, браток, зусім не пашкодзіла мне зрабіцца кваліфікаўанным токарам і дзейным, адданым сябрам партыі. Праўда, гэта мо' таму, што я загадзе спахапіўся і ў час зрабіў патрэбны круты паварот... Ня мо', а іменна таму, таварыш Гаўка... У час!... Пракрытыкаў сябе, асудзіў бязглуздае захапленыне юнацтва, і вышаў на роўную дарогу карыснага будаўніка... Што-ж, восім год змарнаваў задарма, у пустэчу—хай будзе ахвяраю неабдуманым намерам... За тое цяпер я з каменнай настойлівасцю наганяю пратушчанае. Дзякуючы, напэўна, таму, што я бачыў перад сабою пустое, бясплённае мейсца, я так рашуча прагуся адцяніць яго сваёю спораю,

напоўненаю творчым імпэтам працаю... Мне, здаецца, ніхто, судзячы па праўдзе, не пасьмее стушаваць маіх шчырых, адданых старан’няў на справу соцыялістычнага будаўніцтва... Га-а, Зыдар?

— Кінь, Антось, пра гэта сумнявацца... Ведамы-ж отзывы аб табе і партколектыву і рабочае грамадзкасці... Мей прадпрыемства падобных табе людзей чым лабольш—тады-б... Цудны, які... Або...

Даляцеўшы к ім гучны грукат жалезных калёс па бруку перабіў іх размову... Алейкаю, на сутрач яго съпяшыла пяцера маладых юнаксў.

— Так-так—так, тэта трактарная калёна праходзіць!— парашунаўшыся з імі, праказаў пярэдні.

— Вы думаеце?—Пацікаўвіўся Зыдар.

— Іменна...

Грукат узмоцніўся, разъбягаючыся па тушчыне памянеўшага ад змроку лісьця.

— Пройдам да агарожы?—парадзіў Антось.

І яны паскоранай хадою пусьціліся за пабегшымі юнакамі.

Садоваю вуліцаю, у бок да цэнтру гораду, маршавала шарэнга ў дваццаць адзінак рэзнасистэмных трактараў. Адзін за другім, вылапотваючы бадзёрыя напевы развойнаму ўзросту колектывізацыі, вешчаючы аб новай нячуванай эпосе вялікага будаўніцтва, жалезныя харашуны-ксні нясьлі вітаныне гораду ад узораных імі, разъмяжкованых палёў. Жондыры, інтэрнацыяналы, калёсныя і гусянковыя, большыя і меншыя, злучанай грамадой сымбалізавалі сваім праходам пасыпахсвае прасуваныне пралетарскай краіны да соцыялізму... Улягаліся каменныі бруку і задзіўлена шапталіся лісьцямі стогадовыя дрэвы, бачучы нябачаныя вобразы перабудовы жыцьця. Ці-ж даўно тут, вось гэтай самай вуліцай мігаліся на змораных конях рагатыя сялянскія сохи і дробныя, рэдкія плугі? Там, вунь, за трыма працоўжнымі вуліцамі ваколіцы Відзёнкі, разьбітыя на касьнікі, палоскі ні ў туліліся да сядзіб пад націскам дваравых угодзьдзяў... На многіх з іх працавалі нанятыя сохи... А за-

раз... Горад аколены перасынём прыгародных калгасаў. У іх зылісі і вузкія палоскі беднякоў і прасторныя галье памешчыцкіх палеткаў... Гэта іх уздымалі ў сстрыя лемяхі верткіх жон-дыраў і матутных інтэрнацыяналаў... Загартаваныя ў Пуцілаўскіх ды Дэтройскіх плавільнях, яны з'явіліся за тысячи вярстоў уздымаць запрэўшую цаліну пад плённыя колектывуныя пасевы...

Гіганцкаю зымяю папаўзлі трактары ўгару, лапочучы ў вузкай разоры садовае вуліцы, а сотні пільных узоркаў неадходна справодзілі іх з замілаванынем...

— Гэта заваёвы каstryчніка, Зыдар. Ці-ж можна аставацца спакойлівым, глядзючы на гэты вобраз? Або ці трэх палісьціца свае рабсчае пачуцьцё, ведаючы тое, што і твае працы некая доля заложана ў гэта?.. Вот чым павінна запаўняцца жыцьцё... Калі з-пад тваіх рук праз нейкі час выходзіць цыліндровы насос, ці бетонны варштат—ты адчуваеш, што гэтым іменна ператвараеща жыцьцё, рухаецца наперад... А то—«Парад, а—лё-а!» Х-ха-а-х!

— Нашаму падшэфнаму раёну не хапае гэтых штучак... Пакуль усяго трактарная станцыя налічвае дзесяць трактараў... Між тым, яны зрабілі вялікую справу... Сыпера сяляне недаверліва паглядалі, кепілі, жартавалі, а пасля... завідліва пакручвалі голавамі,—пашкадаваў Антось і сълем дам паправіўся:

— Ну, зразумела... Яшчэ год, яшчэ год і... Цяперака ўжо асноўнае зроблена. Сялянства ў сваёй большасці вырашила сваё наступнае; яно—у колгасе... А-яй-ай! Як падумаеш, што за цуды на нашым ваччу адбыліся, дык, здаецца, ніколі не ўміраў-бы чалавек... Ці-ж бы ў наш час грандыёзнае стройкі маглі-б запасыці ў голаў розныя думкі пра цыркавыя подвігі?.. А тады, у чорныя часы царызму...

Характарнае пацепанье здаровых жалезных плеч падмацавала Антосевы слова.

— Давай вернамся і працягвай апавяданье,—падбіў яго Зыдар.

— А ты спадзяешся дачакацца сёняня-ж канца?

— Прынатужся... Надворра нядрэннае, каб выкарыстаць пару лішніх гадзін. Мо'ж у дому ніхто не чакае, га?

— Сям' ў вёсцы... Ну, заўтра-ж праца, забыў?

— А не выходны?

Антось палічыў праробленыя дні і ўсміхнуўся.

— Бадай што... Іменна заўтра выходны...

— Так што, браток, магчымеш спаць хоць да вечара.

Яны накіравалі ўзбочаю дарожкаю, па якой меней усяго гуляла публіка. Цёплы парны вечар надаваў прыемнага настрою, бадзёрачи чыстым паветрам. Наяўнасць вялікае колькасці гуляющих, съмех і піскі пад незмаўканую музыку спрыяла таму, каб аднаму працягаць узънятае апавяданьне, а другому—яго слухаць...

— Што-ж, натапырвай вуши, Зыдар,—пажартаваў Антось, калі яны павярнулі ад агароджы.

— Слухаю.

— Дык, вось, браток, я з напружанаю ўвагаю сачыў за манэўрамі Дзядзі Вані пры зьбіваньні ім чэмпіянату... Прыслухоўваючыся да кожнага слова, набіраўся съмеласці на распытаньні. Падлагоджваўся да кожнага знаёмага барца. Але мне, наваку, не ахвастна адкрывалі тайны: як і шмат меркаваліся схваткі барцоў; чаму такога-та спарвалі з стакім-та, і адкуль траплялася так, што ў адзін сэанс канчалі барбу тыя тры або чатыры пары, якія другі раз займалі трывалі дні—я ня ведаў... Маё непадфарбаванае фальш'ю пачуцьцё хацела сустракаць усе зъявы ў іх натуральным, непасрэдным выглядзе. Я думаў, што на маю шчырасць кожны адкажа там-жа. І ўгледзеўши ўпяршыню выхад барцоў на арэну, пасъля іх схватку—я ашаламеў ад захаплення. Сэанс барбы зрабіў на мяне гэтаке ўражаньне, што я ўсю ноч не спаў.. Перада мною зіяў заліты электрышка каўпак цырку; шалёна гудзела публіка; разыліваліся мотывы прыцішанай музыкі і мігаліся перш жартаўлівия ў сваіх настроях, пасъля злеснія, нарэшце, азъянрэлыя—здавалася—барцы. Чуліся пляскі здаровых далонеў па тоўстых пачыранелых лапатках; мерскалі вагнутыя голавы і вы-

пуклыя тоўстыя каржі, злосны храп і парывістыя рухі; сьвісток арбітра і адабральныя, ці незадавальняльныя выбухі аплёдысментаў... Я прымушаў сябе ачувацца на арэне, спарваючыся та з адным, та з другім барцом. Усе яны здаваліся мне непераможнымі і я дапускаў маладушша... Гэта-ж браток мой, думалася, што кожны ўложыць мяне на абедзьве лапаткі ад аднаго замаху... Я перабольшваў сілу другіх і праўменшваў сваю сілу... Я кіраваўся непасрэднасцю і браў усё за чистую монэту.... А які-ж павінен быў быць у мяне падыход да бачнага? Кулісы цырковага жыцця, пакуль, хавалі ад мяне яго сапраўднасць... Знадворнае афармляла мае настроі...

Пасля гэтага я многа аддаў часу на самаіспыт, на сама-праверку... Чамусьці надало мне падвоіць порцыю правансала масла. У сябе ў пакой я выпрабоўваў свой спрыт, сваю паваротлівасць, пераконваўся ў сталай завучанаасці рознастайных прыёмаў барбы. І варочаўся да асноўнага — да крытыкі і сумненія ў наяўнасці свае сілы. Хаця-б не аказалася яна звычайнай натужнасцю, абыклай пасрэднасцю. Мала што я надумаў! Ласьне для барца досьць таго, што ён паверне ў канторы выдавецтва скрынку з кніжкамі ў дзвеяць пудоў, або выкіне двухпудовік... Праўда, у майм актыве лічылася пра запас перамога над трymа сваімі таварышамі з трэніровачнай школкі. І студэнт, і чыноўнік, і рабочы балтыец стаялі ззаду мяне па ўсіх адзнаках, патрэбных барцу... Дзядзя Ваня, не двухсэнсоўна, здавалася мне, намякаў, што з мяне «выдуць людзі». Чамусьці ўсяго, ведаеш,—мяне тэта асабліва дзівіла — што выглядалі ва мне брак паваротлівасці. Ты, Антось, націсні на гэты бок. А то, давядзеца, спарую цябе з лёгкаважным Шульцам — дык круга прыдзеца». Ці то Дзядзя Ваня жартаваў, ці то сапраўды хіліў у сур'ёз — я толькі пазней дазваўся... Слухаочы-ж яго, губіўся ў дагадках; бач, Зыдар, не хацелася згаджацца з тым, каб гэта ды ў мяне адсутнічаў спрыт і паваротлівасць. Калі сумненіне і варушылася ў майм нутры, то ўжо яму ня было поўнага разагарненія. Не-э! У супярэч яму вынікалі адзнакі задзёрыстай ўпэўненасці, высокамер'я. Сваім вы-

глядам настроем і адносінамі ў гутарцы, я, брат, даволі выразна нямякаў на тое, што я-ж, галубчыкі, так сама ня лыкам шыты. Будзэ мой партнёр пераважаць спрытам, то я вазьму сілаю... Не гадзіуся, ведаеш, Зыдар, я з тым, што такі мая сіла дзъмутая реч, не. Успамінаў карчаваныне пасекі, кладку дрэва, каменьнеў, ворыва і малашьбу і міжвольна, лісьціва, суцяшаўся. Усё гнулася і падавалася майму націску... А вось падлаўчуся і перш тур вазьму цаліком... Бачыш, Зыдар, ад першага дэбюту, як кажуць, многае залежыла. Гэтага не хаваў ад мяне ніхто і, нават, Дзядзя Ваня. Вось чаму я глядзеў на свой першы выхад, як на якісьці рубікон. Можа-ж сабе ўявіць, колькі гэта адняло маіх зацяжных, натужлівых разваг!... Кожная мая думка ўпіралася ў спробны пачатак кар'еры... Пасудзі сам—толькі лягло на дасягненне гэтае надзея, стараныняў, меркаваныняў і каб узяло ды абарвалася. Я ня мог гадзіцца з гэтым; прызнацца, больш баяўся, як ня мог. І ў трапятлівасці чакаў урочнага моманту... Вось, вось — можа заўтра, можа праз дзень, ці на наступны тыдзень... Будзе-жа, усё-ткі! Не павінны-ж мяне дарэмна зводзіць — быў-бы прости зьдзек, каб адважыліся на гэта. Прынамсі, я не дапускаў нічога падобнага ад Дзядзі Вані....

Нарэшце!..»

Яны падыходзілі к таму мейсцу, на якім нядаўна любаваліся прайходзячай калёнай трактараў. Пакінутае імі трактарамі ўражаныне ўсё яшчэ трымала пры агароджы невялікі гурток моладзі, якая працягала абгавор бачанага, цікавага відовішча — дэманстрацыі.

— Зробім другі абыход? — справіўся Антось у таварыша.

Зыдар паглядзеў на гадзіннік.

— Дзевяць! Давай!

У садзе ўспыхнулі ліхтары. Малочнае съятло прабегла па роўных, гладкіх алейках і матаўым алюмініем разыліліся ў густым лісьці кляновых карон. Успыхшыя ліхтары выклікалі з боку туляющих хвілёвы ўздым томану, які пратучэў прывітанынем съятлу.

Антось з Зыдарам аддалі і сваю ўвагу агульнаму настрою. З іх вуснаў выліўся струмень гукаў:

— О-с-о-о-о!

Але яны стачыліся з далейшым працягам Антосевага апавядання.

— Уяві сабе, Зыдар, мой настрой, калі я аднэй раніцою ў канцы қастрычніку, вышаўши на вуліцу, наглядаю вялікую, съвежую афішу. Чытаю — і ў пераліку шэрагу знатных бардоў — сустракаю сваю фамілію. Не на задзе, каб хто падумаў, а чамусьці, ведаеш, побач з «славутым» Волжскім багатыром Дзям'янавым... Паддубны, Збышко-Цыганевіч, Бутурлін, Маркаў... Яшчэ за імі чалавек пяць і — А. Тачыла. Літары, зразумела, «крыху драбнейшыя, як у Паддубнага, але досьць выразныя. Прынамсі, у майм ваччу яны выраслы ў аршынныя — нагэтулькі я захапіўся «чаканаю неспадзеўкаю». Так, Зыдар, іменна «чаканая неспадзеўка». Калі час ішоў, а абяцанка расьцагалася, я ня мусеў, як таго хучэй дачакацца. Ну, толькі абвесткі вынеслы на людзі маю фамілію — я захваляваўся. Абураля мнёсю захаплеўне, выскаўзала гардасць, а разам з тым — вартавала боязкасць. Аднак, я з гонарам пахваліўся сваёю навіною Паўлусю Бічу. І ён бачыў, чым зіяў мой растаўши ў ухмылцы твар; падмячаў рэзвыя агенчыкі ў майм празрыстым ваччу... выказаў мне пажаданыне посыпеху. «Пайду, кажа, абавязкова пашешуся тваім мастацтвам, Антось». «Прашу!» адказаў я і не стрымаўся, каб не атруціць сваіх слоў украдлівым сумненінем. Нават, надало мне выказацца: «Хто ведае, Павал Карпавіч, як яно выйдзе!» Думаў, што выйдзе лепш, як таго сам хацеў-бы...»

Не забуду, Зыдар, тых пачуцьцёў, з якімі я чакаў злучнага часу. Аб рабоце і не кажу! Рукі не хадзілі, як сълед, распараджэнні ўпраўляючага праз хвіліну-другую забываўліся: тухлі, як съвечкі на ветру. Зданнія вобразы цырку неадлучна насіліся ў майм выабражэнні. Паверыш, я чумеў на хаду, правяраючы свае павароты, позу, гэсты на кожным кроку. Гэта было-б съмешна, каб ня было даволі брыдка... Раптам, апантаны раздумамі, я прымаў за бардоў тыя скрынкі з кніжкамі, якія перапраўляў з канторы выдавецтва на вакзал; пры гэтым рамізьнік выдаваўся ня кім іншым, як.. Дзядзю Ваням... Як у здроме, як у густых, лілкіх марах... А прыштоў у той дзень, — памятаю — дваццаць сёмае ка-

стрычніка, дык я з'яўліся да Паўлуся Біча і, так-такі, катэ-горычна паведаміў: «Сёньні працаваць не могу. Даруйце!» Чалавек ён быў спачувальны і хоць-бы слова супярэчча. «Добра!» Калі-ж я папрасіў авансу — двумя рублямі перавысіў прасімую суму. «Разумею, кажа, цябе». — Зайдзеце! — дапомніў яму на адходзе, і да самага вечара аддаў час на гатаванье... Ха-ха-а-хха! Зыдар!.. Ці чуеш ты?..

Антосева рука павсльна апусьцілася на Зыдараў плячук, але той пачуў зусім не далікатны штуршок.

Аглянуўся на Антося і папікнүй:

— Або я табе волжскі багатыр Дзям'янаў?

Абое засымляліся.

Далей чарговы раз закурылі і рушылі той-жа разьмеранай ціхай задою.

— «Ты чуў тую дурасьць? Да цырку я надумаў прыехаць няйчанай, як на ізвошчыку і якраз перад пачаткам прыстаўлення. Гэта ўжо была навука, на практыцы ўжытая. Няхай, бач, публіка цікавіцца з новага дэбютанта, барца Антося Тачылы-Каржукоўскага... Бачыш падвойнасць фаміліі па вінна была надаць большай сталасці і паважнасці яе носьбіту... Да шкада, што я прапусьціў гэта ў афішы. Пасля вышла крыху не зусім гладка, але...

Дык, вось, ізвошчык нясе мяне пад гудзеньне шамкоў па караваннай вуліцы. «Бе-рра-гі-ісь!» Здавалася ўсё жывое зацікаўлена мною. Тысячы веч гонецца пільнымі ўзоркамі за сівым порткім конікам. На мяне накіраваны праменіні агнёў, да мяне... і, сабраўшы ўсю сваю дуралейную пыху, індыкам вайшоў я ў дзіверы цырку. Мне здавалася, што публіка пра мяне шэпча, тыча пальцамі, гаворыць і дзівіцца... Між тым... гэта толькі здавалася. Неасцярожліва шаргануўшыся аб якогасці крамніка ў браварцы, я атрымаў двух-атажную лаянку... У фойэ мне прышлося ціснуцца між сыценку, каб не перашкодзіць шпацыру нафуфыранай, напамажанай шыкозна разадзетай публіцы. і зусім мне не спадабалася, калі, напаткаўшы Дзядзю Ваню, я пачуў ад яго сухое, прыказнае вяленье: «Ідзі ў разьдзявальню».

Пашоў, не патураочы, аднак, таму, што сапраўднасць патыхала даволі шэраю, зьверху атулянаю, звычайнасцю...

Але, як-ні-як, а з сярэдзіны цырку даносіліся напеўныя мэлёды музыкі... Публіка волескамі дамагалася адкрыцца прыстаўленъня... Каля мяне мігнулася вёрткая наездніца Пічэллі. Шмыгануў кароткі, рухавы клёён Жакаміна. Некалькі чырвоных ліўрэй капэльдынэраў кінулася ў бок канюшань... Нясло асабліваю заварожваючу мяне ўрачыстасцю... Фойэ—адно, а арэна— іншае... Там асноўнае...

У разьдзяльні для барцоў было зусім іначай, — тое-ж фойэ. Пераступіўши парог, я ўгледзеў у ёй з дзесятак звычайных чалавек, хмура настроеных, блага адзетых... Адзін якісьці ўголас лаяў барцоўскае жыццё, кранаў зусім не ліслівымі эпітэтамі Дзядзю Ваню... Відаць было, што яму спагадалі... У кожным разе, я зауважыў ухмылку толькі на адным з дзесяці твараў. Ну, зразумела, пакуль мне гэта было патаемным. Ды я ня ўдаваўся ў сутнасць настрою людзей, з якіх нават ніхто не азірнуўся на дзверы пры маім уваходзе ў разьдзяльню. Тым болей, ішло да таго, што ў кожную хвіліну чакаўся прыход Дзядзі Вані... Я ўталоплена глядзеў у дзверы... Неўзабаве ён ачуўся з намі. І... Эх-эх, Зыдар! Съмех ды годзі! Прышоў Дзядзя Ваня і, ведаеш, па паперцы прачытаў, каму з кім барукацца, па колькі хвілін кожнай пары вязьці барьбу, як і што тримаць сябе на арэне і сурова прыказаў ні за што не пераступіць дадзенай інструкцыі... Мяне спаравалі, — з кім ты думаеш? — з барцом першасе маркі, з Бутурлінам... У мяне ёкнула сэрца! Не на добрае! Давядзецца панатужыцца! А штучнасць кулис так і абдало адваротнасцю... Усё-ж я, зразумела, не абсяг поўнасцю стаяўшай перада мною мудрасці. І калі быў дадзены прыказ татавацца к выхаду, я ізноў апынуўся ў съятошным настроі. Гэты мой настрой падвышалі тыя ленты і гвозды, што імі ўбіralі сябе першадныя, заслужаныя барцы... Я тут-жа ўдастоўся перакінуцца некалькімі словамі з Паддубным, і сустрэў ліслівы ўзорк ад Збышко-Цыганевіча. Паддубны выглядаў у сваіх заслугах, параўнальна, Вільгельмам, або якім тэрцагам. Цэлая мяніста ўсялякіх цацак глядзела з яго грудзей. Ад іх нясло на мяне вялікаснай недасяглівасцю... Але — кожнага шчасця ў яго ўласных руках, думаў тады я... І вышаў на арэну восьмым

у шэрагу з чатырнаццаі ўдзельнікаў чэмпіанату... Не апішаш зараз, як комічна я адкланяўся на рэдзеных волескі, калі мяне Дзядзя Ваня адражамэндаваў публіцы:

«Малады дэбютант, асілак Віцебскіх палёў — Тачыла-Каржуноўскі».

Волескі нясьліся з галёркі, хоць я-б не адказаўся і адволескаў з бліжэйшых да арэны радоў. Ну іх было скуча: больш іранізавалі... Аднак і рэдкія волескі надавалі, бачыш, нейкага, сваясаблівага задзёру. З гэтым задзёрам вышаў я на схватку трэцій парай...

І вось...»

Тачыла пачухаў патыліцу і прыпыніўся. Зыдар зьнянацку прайшоў некалькі крохаў наперад.

Нечакана для абодвых, на блізкай ад іх ускоснай алеі, пачулася стройная песьня: перад імі прыйшла рота чырвонаармейцаў. Гукі маладых галасоў, добра съпяяных, разьліваліся ва ўсе канцы сквэру, адбіваючыся рэхам дзесьці ў баку заводу.

«Шчырае прывітаныне слаўнаму вартавому пролетарскае савецкае краіны!» — з захапленнем праказаў пра сябе Антось і выліў гарачае пачуццё рэволюцыйнага натхненія ў мяккую, умільную ўхмылку.

— Любуйся, Зыдар! Гэта-ж усё плёны заваёў рабочае клясы на чале з комуністычнай партыяй. Толькі дзесятак з лішнім год, а мы съведкамі нячуваных дасягненняў у справе барацьбы за ссциялізм! Няхай толькі памніцца наш кля-  
савы вораг працятнучь руку на нашу пралітарскую краіну, як ён стрэне ад нас рашучы адпор...

Яны нязрушна прастаялі на адным мейсцы, пакуль за ўзышшам ия змоўклі апошнія тоны чырвонаармейскае песьні.

Пасьля ізноў кранулі ѹці, аднавіўшы перарванае песьню.

— «Уяві сабе мяне, Зыдар, сашчапераным з здаравенным, як корч, вытрэніраваным бардом... Я не пасьпеў апамятацца, як арбітраў съвісток пхнуў мяне на майго супарата. Памятаю толькі, як мае пальцы ўціснуліся ў цвёрды коўзкі плячуж Бутурліна і нізка схілілі яго ў мой бок. Але адчувалася, што

переда мною зусім ня ўломак!.. У наступны момант ён здорава тузануў мяне, ажно я адскочыў у бок крохаў на дзесяць. Далей мне ўдалося Бутурліна бразнуць аб землю і авваліца на яго ўсім целам. Тады съвісток Дзядзі Вані мяне падняў на ногі. Нельга было забываць правілаў!. Ну' мне ішлося не з-за іх. Я тут-же рашыў не падацца свайму партнёру і, хапіўшы яго за шыю, ёмка прыгнуў да поясу. Толькі вазьмі пры гэтым і не расчытай: Бутурлін страсянуў сваёю лукаперскаю постацьцю і перакінуў мяне праз сябе. Яшчэ міг і ён-бы ўрачыставаў перамогу—ды я пасьпей усхапіцца... Схватка кончылася ў нічью — так было разылічана. Але, браце Зыдар, я сышоў з арэны досыць такі натузаным. Публіка пляскала ў далоні, гукала «брава», а мне хацелася адпачыць. Дэбют, прызначацца аказаўся зусім з іншымі вынікамі, ніж я таго чаекаў. Мае разылікі зблытаўся. Цырковая абычайнасць зблізу многа горшая, чым паказваецца яна табе з вондаўті. Каб не асьліная ўпартасць, што валодала мною ды ня дубовая настойнасць—я-б пасъля першага выхаду махнуў-бы рукою на абраную кар'еру. Толькі, ты-ж сам павінен дазнавацца, Зыдар, што часамі съляпое пачуцьцё бярэ верх над прыступленай развагаю. Нешта падобнае было і са мною. Ласьне мсія на першай спробе адчуць тое, што павінна было прайсці гадоў восем 'пазней? Дзе там! Калі першы выхад мой на арэну адгукнуўся на мене жсрсткаю ламанінай, то ў процівагу яму стаялі: мае амплуа барца «асілка віцебскіх палёў»... На мене, як на фокусе, гуртаваліся пільныя ўзоркі соценнаў публікі. Хоць мала, ды атрымаў і я адабральныя аплёдысметы. І ў заключэнні ўсяго—фінал не казаў аб майм канчатковым правале. Наадварот, першая схватка дала мене магчымасць сёе-тое, невядомае да таго, улічыць, засвоіць і пакінуць для другога разу. Гэта я ўзважыў зразу-жа, толькі апынуўся ў разьдзяўальні. І калі Дзядзя Ваня кінуў мене пару пахвальных сказаў, я забыўся пра ламаніну ў сціне, пра нехлюяватыя павароты на парадзе і гаматныя прыёмы ў схваццы з Бутурлінам. «Папраўлюся, небось, і дакажу, з кім маюць справу».

Атрыманыя пяць рублёў я з ганарлівасцю ўлажыў у кішэню і з задзёртым носам вышаў з цырку на асьветленую вуліцу. Электрычная рэклама ў выглядзе мігатлівых, бега-

ючых стрэл роўна з іншымі фамільямі асьвячала і фамілію Антося Тачылы... Болей таго, таварыш Гаўка, я скмеціў, вышаўши з цырку, як грамадка з пяці рабочых паказвала на мяне пальцамі, і адзін, добра памятаю, адазваўся так лагодна, што я ня мог не зарадавацца: «Вось барэц Тачыла, які першым турам вышаў на Бутурліна. Цікава, чым скснчыцца іх схватка». І съледам-жа зусім зьняняцку, я напаткаў свайго ўпраўляючага выдавецтвам, які ізноў-жа пахваліў мяне. Ён сказаў, як зараз чую: «Мне твой дэбют вельмі спадабаўся. У цябе, Антось, заложаны багатыя даныя». Я праверыў, ці гэта ня звычайная толькі бацькоўская лістка, дык не: Паўлусь Біч некалькі разоў патарыў тое самае. Ён запэўніў мяне, што і ў другі раз прыдзе пацікавіцца «маймі посьпехамі». Я прайшоў з упраўляючым да самага Неўскага; і наша гутарка з ім згладзіла ўсе навеяныя майм дэбютам прыкрасы. Я гатоў быў, не заходзячы дамоў, вяртацца ў цырк.

На заўтра, ведаеш Зыдар, ані ня было хенці іці на службу—так праняло мяне захапленыне прысьвяціць сябе выключна цырковому жыццю... Да рэчы—на працягуту лістападу Дзядзя Ваня вызначыў для мяне дзесяць сэансаў. Гэта значыла на мове барцоў—што «Тачыла выкоўваецца ў гвозд сэзону». Зразумела, што тут хавалася добрая дсза жартлівасці, але факт аставаўся фактам... Гэты факт для мяне абярнуўся ў нешта падобнае ханаанскай зямлі: ужо паслья другога майго выхаду на арэну і спрыяльнью мне схватку з Балакіравым, «Гэркулес» даў мой партрэт. Я п'яніўся ад ганарлівасці, бачучы сябе ў якасці стройнага, так-такі і не благога ні з фігуры, ні з твару віцебскага спартанца. Часопіс я ня мінуў паказаць ўпраўляючаму і цэламу, хоць і не вялікаму, шэрагу маіх знаёмых... Але давай, Зыдар, я расскажу табе пра маю другую схватку!!

— Можа знайдзем у буфэт?—запытаяў Антося Зыдар.

— Ня шкодліла-бы перакусіць сяго-таго: час, зойдам.

— Я пачынаю спачуваць табе; увярадзіўся, нябось, гаворачы,—пакіпіў Зыдар.

— Не ўверадзіся толькі слухаць. Наперадзе яшчэ шмат чаго цікавага і съмешнага.

Яны хутка апынуліся на адчыненай, усеяной людзьмі, вэрандзе летніе альтаны. Ледзьве адшукаўшы парожніе мейсца, Зыдар заказаў «дзяжурнае блюда» з почак сотэ, пару піва і паведаміў таварыша:

— Няхай на сёньня ідзе за мой кошт. Так што...

— Нават? Глядзі ты... Зразумела, што ад цябе належыць,—пасьмияўся Антось і тут-же намерыйцца працягаць сваё апавяданыне. Але з бакавое алейкі паказаўся ланцуг фізкультурніцкай моладзі. У справоджаныні барабана і гармоніка фізкультурнікі, дзяўчата і хлопцы, накірсувалі з спортыплоцоўкі ў горад. Антось як іскра, так і загарэўся маладою цікавасцю, прагна глядзючы на здарowych, пыхаючых жыцьцём спортсменаў. Ён ажно пацёр ад здаваленія руکі, не стрымаўшыся выказаць таварышу навеянае думкі:

— Вось табе, во. Папрабуй разуверыць каторага з іх у непатрэбнасці гэтага. Можа не адзін марыць аб тым-жа амплуа спартанскіх ігракоў, або эстрадных гімнастаў... а, чаго добра га, і.., цырковых барцоў...

Апошнія слова, аднак, паказаліся Антосю недарэчнымі, і ён хутчэй-ж паспыяшыў агаварыцца:

— Праўда, той будзе дурнем, хто спыніцца на апошнім. Што-што, ну цырковы барэц—гэта прости, я-б сказаў нават, злосны марнатравец. У наш час вялікае стройкі калі кожны чалавек на падліку, калі... соцыялістычнае будаўніцтва вимагае для сябе нашай адданасці, сілы і творчага ўздыму, казаць аб професыі цырковога барца—агідна. Сучасная моладзь, выхаваная на прынцыпах Кастрычнікаве рэволюцыі, загартаваная пазывамі няўсцішнай працы—ня нам раўня... Не забудзь, Зыдар, што я трапіў на гэты брудны шлях у самы ўзёмны час самадзяржаўнае пары... У паветры патыхала смуродам гнілі... краіна стагнала ў абоймах драпежных временішчыкаў, якія аддалі яе і дзесяткі мільёнаў здарowych людзей малоху авантурнае, крывавае вайны... Ды што казаць... Хоць, праўда, ад мяне самога многае залежала. Але што, брат Зыдар, я тады з сябе прыстаўляў! Го-а, каб гэта на цяперашняга мяне!.. Ты, сябру мой, бачыў бы мяне тады—не пазнаў-бы зараз. Не. Ні-зашто, брат! Маіх чатыры гады працы ў Ленінградзе на Балтыцкім заводзе літаральна пера-

выбразілі мяне. Акунуўшыся ў рабочае асяродзьдзе і стаўшы сябрам партыі, я сумеў набыць і ведаў, і практыкі, і закалкі сталёвага бальшавіка... Вось чаму я не могу сабе дараўаць за восьмігадовае гніеньне ў бруднай багне цырковых куліс... Гэткі доўгі адрезак часу праступна аддаўся мною на бясплённае змарнаванье, бязумоўна не бяз віны акаляющих умоў. Таму-та і хачу я лішнім успамінам яго падкрэсліць усю нікчэмнасць падобных захапленньняў... Так, таварыш Зыдар... Слухай далей...

Падавальніца адцягнула іх увагу, праказаўшы:

— І піва разам?

— Калі ласка!

Перакусваючы, Антось апавяддаў далей:

— «Другі раз я ішсю на барбу з іншым настроем. Гэта паслья мне казалі многія, у тым ліку Паўлусь Біч і сам Дзядзя Ваня. Ужо мой прывітальны ўклон у час арбітравай рэкомэндацыі засьведчыў маё агойтанье. Замест пахмурлівых узоркаў, накіраваных у арэнны бар'ер, як то было першым разам, другі раз я надменна і высокамерна акінуў вачмі самаздавольную, разбазыраную публіку ложаў і ніжэйших радоў. У маіх зірках бурліла прээрэньне да поўных, прасычаных паняў, да напышчаных афіцэраў і падлізаных купчыкаў. Галёрка щалкам адняла маю ўвагу да сябе... І, вышаўшы бароцца я не забываў многа гульчэйших на гэты раз воплескаў, пасланых з-пад даху «асілку вітабскіх палёў». Я адчуваў сябе ў добрым настроі, калі Балакіраў, мой супарат, яхідна ўхмыльнуўся на прыцягнутыя да яго мае руки. Было загадзе! Я так мерзкануў яго, што бедны, чуць не правёў носам баразны па арэне... Дзядзя Ваня пагразіў мне пальцам, але галёрка нагарадзіла задаволеным съмехам і вытукамі—«брава, Тачыла!» Сымпатыі, я адчуваў, паглыбляліся ка мне, водгук хутка выяўленай мае пераважнасці над парнікам. Мой Балакіраў тое й рабіў, што адбаярваўся ляжаннем на пузе. Манэўр, бачыш, такі: затамішь, а паслья ўзяць у зварот. Ну, і я скмечіў дзе тут сабака зарыта. І хоць было ўмоўлена кончыць схватку ў дваццаць пяць хвілін ў нічью— я скараціў тэрмін на ўсёх дзесяць хвілін перамогаю над Балакіравым... Гэта вырвала публікі шалёныя аплёдысменты і

і крыкі. Мне не давалі пакінуць арэны... Нават якасьці жанчына кінула мне пару бурдовых руж... Але тут пахла дэмонстрацыяй супроць правадыра чэмпіянату... Справа магла ўзяць непажаданы для мяне паварот... І шчымлівая боль у вуху, атрыманая ад неасьцярожлівага абламзаньня мае галавы Балакіравым, засумляла празрыстасьць мае ўрачыстасьці... Дзядзя Ваня мог-бы абярнучь яе ў зусім плаксівы выгляд, каб мяне ня выратавала мая новаводнасць».

Яны дапівалі піва. Зыдар расшчэрдыўся і закзаў другую пару пляшак.

Антссь захапляўся апавяданьнем, абліваючы сваё барцоўскае мінулае густым струменем сарказму і гіроніі. Гэта выразна адбівала ў яго настроі шчырае пачуцьцё спагады за ўтрачаны час і п'яночae здаваленые «крутым паваротам». Нельга было ня верыць Антосеваму завярэнню ў тым, што ён рад чым найчасьцей успамінаць сваё мінулае, каб да яго не вярнуцца, і «адбіць ахвоту да падобных кар'ер у іншых».

— «Не давай сабе волі, а то наскочыш на непрыемнасць», бацькаўскі прачытаў мне Дзядзя Ваня маралы. Я мусеў маўчаць, хоць ніяк не гадзіўся з сваёю неправовасцю... Памятаючы аб яго апецы, я ўсё-ткі і ўтройчы выходзіў на арэну «сабе на вуме», як кажуць. Але тут, браток Зыдар, гэты мае манэўры ня спраўдзілі чаканага мною. І, вось, чаму: я сам не разылічыў... А мо' то была злая штука з боку Дзядзі Вані—дагэтуль не ўцямлю сабе... Толькі, ведаеш, мяне на трэйці выхад спаравалі з лёгкаважным барцом—Шульцам... Скажу табе, калі ты аб ім ня чуў, што гэта быў малога росту, ніжэй цябе, чалавек. З выгляду—просты, звычайны крамнічак. Праўда—з твару сымпатычны, у адносінах да сваіх калегаў—чалавечны, прыязнены жартайнік і весельчак, вярнуўшы да сябе кожнага. Паглядзець на яго—ніхто-б не сказаў, што ён умее злавацца.

Але ня гэтым Шульц нажыў сабе шырскую сымпатию. Сярод цырковое публікі, асабліва яе рабочае часткі, ці як тады вымаўляліся, простае. Шульца палюбілі за яго акрабацкую ёмкасць, за коўзкасць уюна і порсткасць яшчарыцы. Расказвалі мне пасъля, што дробнага Шульца баяліся зациятая галаварэзы-байбізы, якія-бы, прымеўшы, расьці-

нулі бы яго ў руках, як куранё. І цікава, разумееш,, што Шульц наганяў сабою пуглівасць пры ўмовах вядомае за кулісамі камэдый ўсяго цыркачаства. Бач уся цырымоныя з барбою шыта белымі ніткамі. Арбітр у згодзе з антрапанэрам цырку умаўляеца заўжды, падаць як найболей пустое займальнасці, дзьмутых трукаў, нацягнаных штук. Ведаеш, было-б шэраю абы́класцю, каб усё адбывалася непасрэдна, натуральна, як многія вераць і думаюць і ва што я верыў чуцьня каля году... Прыстаўленыне францускае барбы прыперчываеца, прыхарсваеца для падносу публікі: тут табе і спараваныне рознастайных барцоў, тут табе і барба з пераносам на заўтра, тут і маскі і нават па загаду барэц на барца павінен злаваць... Расыпісаны заране драбнейшыя павароты на арэне, выдуманы і прызначаны кожнаму барцу сваясаблівия штукаўшчынні... Гэта было ўведзена ў абыход, як неад'емны атрыбут, як прыправа да сухое і адваротнае ламаніны двух чалавек—мэрам-бы жывёлін—перед публікаю... Цырка выя тайны я пазнаў, зразумела, тады, калі атрымаў некалькі сумных урокаў з прычыны адстойваныя свае шчырасці. Доўгі час я адносіўся да барцоўскага мастацтва з тэй простасцю, з якою выварочваў карчы ў аднавяскоўца-дзедзіча Рымара. Што-ж казаць аб сваёй ангельскай нявіннасці пры трэцім высці на арэну? На Шульца, зьбіраўшага заўсёды шумліву аўдыторыю, меўшага прыхільнікаў сярод буржуазных дам-бомонду, я глядзеў тады, як на блазна... Таму-жа бачыш, з зліраднасцю выходзіў з ім на схватку. Трынаццаць год таму, а нібы зараз стаіць перед вачыма, як я задзёрыстым пеўнем выбег на слова Дзядзі Вані: «асілак вітабскіх палёў—Антось Тачыла-Каржукоўскі». З ухмылкаю на твары зрабіў я першыя крокі, думаючи адразу палажыць свайго супарата на абедзьве лапаткі. І, прызнаща, схітрыў не па здольнасцях, абламзаўшы Шульца за пояс. Але замахнуў яго ў абоймах і... разяў і рот: Шульц у трох кроках ад мяне стаяў ды яхідна вышчарыкваў зубы. Публіка ламала будынак ад волескаў і ляманту, а мае ногі правальваліся ў бездань. Я ўскіпэў ад злосці і ў майм ваччу загарэліся агенъчыкі. Ёмкім скокам я ізноў заграбяжыў Шульца ў свае абоймы... ды ізноў у непрыкмет яго выпусціў. Няхай-бы, ведаеш, я

тады расцаніў гэта, як пераацэнку сваіх магчымасцяў—ажно гонар не дазваляў. У выніку паганец да рэшты зьвёў мяне з сіл і падстроіў гэтакі сюрпрыз, што я доўга-доўга ліхам дзякаваў яму. Сукін сын, падлаўчыўся і да таго балюча бразнуў мяне аб парэнchy арэны, ажно я вярнуўся да кватэры бяз цэлага вуха».

Антосева рука апынулася каля вуха і ўказны палец лёг на круглую чорную дзірачку на роўнай хваравітай яго нарасці.

— Во-а, глядзі, таварыш Зыдар, адлічча! На ўсё жыцьцё. Праўда, гэта не аднаго Шульца памятка, ну ён першы на дзяліў мяне падобнымі гасцінцамі. Абезабразіў, як... Паслья, адно за другім, пашло парадкам...

Антось злосна пакруціў галавою і зацията моцна вытаяўся...

— «Так што, дарагі сябрсве, за дзесяць вызначаных выхадаў на арэну я атрымаў ня голых пяцьдзесят рублёў. У дадатак к грошам і мішурнай славе—як-же было назваць маю цырковую вядомасць—я атрымаў дасканалую навуку. Схваткі мае на цэлы тыдзень прыкавалі мяне да пасцелі. Бывала, дзе не вазьміся—шчыміць, баліць, ные. Ходзіш, як прышыблены; усё бяспікаўна. А мо' думаеш, гэта памагло мне адкарасацца ад цырку? Дзе там! Мая хваравітасць дапамінала становішча п'янага ў ахапішым, як немцы кажуць, катцерямеры. Чуть толькі надышло акрыяныне, як я ізноў выдурыў дзесятак выхадаў ў цырку Чынізеллі, і ўцёрся ў вандроўны чэмпіонат у Нсўгарадзе. Служба ў выдавецтве, зразумела, пашла по-баку. Добры і гасцінны Паўлусь Біч замяніў мяне новым, больш верным службе чалавекам. Напэўна, пакінуў ён цікавіцца і майі «посыпехамі» на арэне. Я ня бачыў яго ажно да самага ад'езду на гастролі ў Ноўгарад.

Гэта было вясною, паслья лютайскага рэволюцыі. Можа-ж дагадвацца, браток, маё цыркачаства паспрыяла амаль поўнаму безудзейнью майму ў гэтым вялічэзным гісторычным акце. Я памятаю, з якім уздымам праходзілі шырокімі вуліцамі Ленінграду паўстаўшыя салдаты і матросы. Бачу, як цяпер, перапоўненымі рабочымі-рэволюцыянэрамі

раз'яджаўшыя аўтамабілі. Рабочыя гуашы сталіцы былі цалкам адданы рэвалюцыйнаму натхненню, а я... хадзіў па горадзе і думаў пра цыркавую арэну, пра гастролі ў Ноўгарадзе. Болей таго, мой быўшы супарат у другой схватцы, Балакіраў, сумеў убіць мне ў голаў думку, нібы рэвалюцыя падарве нормальнае жыццё цырковое справы і нашаму брату-барцу ня бачыць больш да сябе замілаваных адносін «чыстае самавітае публікі». Я з вялікімі цяжкасцямі разъбіраўся тады ў політычных пытаннях і гатоў быў верыць рознай бязглувдзіцы. Праўда, трэба аддаць спрэвядлівасць таму-ж Паўлусю Бічу. Наведаўшы яго перад ад'ездам у Ноўгарад, я сумеў з ім правясці ў гутарцы каля дзвіюх гадзін. Ён мне многа дапамог разабрацца ў бягучых пытаннях, вызначыць іх соцыяльную і клясавую сутнасць. Дзякуючы Паўлусю Бічу, я мог да дзесяці разоў набываць на знатных мітынгах каля дому Кшэсінскай. Нават быў шчаслівы пару разоў чуць выступленыні Уладымера Ільліча. Бывала абы адвячорак, кідаеш усё і адпраўляешся на Пецярбурскую старону. Падыходзіш да невялічага рагавога будынчку і чакаеш з напруджанай увагай пакуль паліюца з балькону баявия бальшавіцкія лёзунгі. Ведаеш, як яны мяне глыбака краналі, як моцна хвалявалі! Я адчуваў у сабе жалезнную фашчучасць іці — куды павядуць тыя, што завуць і не могу сказаць, куды-б накіраваў мой жыццёвы шлях, каб я надалей застаўся ў Ленінградзе. Асьмельваюся заверыць щябе, што бальшавіцкі стаж я меў-бы гадоў на пяць большы. Але...».

Антось разьвёў рукамі, уклаўшы ў гэты орыгінальны жэст вялікую дозу ўпічлівой шкадлівасці.

— К канцу красавіка я быў ў Ноўгарадзе. Ці трэба казаць, што провінцыяльныя абставіны вызвалі ва мне новы прыліў ганорнасці і чванства. Я ўжо чуць не залічаў сябе да «сталічных сьвяціл». Спацараваў па вуліцах гораду ў позе найважнейшае асобы. Кожны выпадковы зірк наўгародчанкі прымаў за аказваную мені павагу. Афішы, як заўсёды, шмат крыкліўейшыя сталічных, абвяшчалі маё прозвішча чырвонімі літарамі, пастаўленыя пятым ад-пачатку. Ды гэта ня ўсё: цікавыя зіркі дапытлівых наўгародчанак, ад гімназыстак

да прыказчыц, ад работніц да мяшчанак не давалі мне прайду. А калі я вышаў у парадзе на арэну і, адрэкомэндаваны Дзядзем Ванем, адмыслова (ужо напрактыкаваўся) зэрван-сыраваў — шчодрыя наўгародцы надарылі мяне багатымі воплескамі. Я прыкмячаў з першага выпадку, што мае рэнэм паднімаецца. Мае прыёмы ў барацьбе выклікалі спачуваныне і адабрэньне публікі. Якісці вышла так, сам не разумею таго, што мой супарат быў з выгляду нягеглы, дэгэнера-тывучы: адпаведна гэтаму і павароты яго адлічаліся дуба-тасцю... Усе гэты абставіны наяўна спрыялі маёй перавазе... Настрой у мяне вочавідкі рос, сіла мацнела, перамога наблі-жалася.. Запоўнены цырк напруджана сачыў за цікавай, мне думалася, барбою, якая раптам закончылася зусім няціказа. Тузнуўшы свайго супарата, як належыць, я ня даў яму апа-мятавацца — бедны так брызнуўся обзем, што здорава ўшыб ногу і, кульгаючы пабег з арэны. Я зьдзіўлена, але не бяз гардлівасці, стаяў перад съмявочай публікай у позе Отэлы і з асалодаю лавіў прывітаныне... Як бачыш, мая перамога купілася няшчасцем другога! Цырк! Публіка пражэ за-бавы — на! Што ёй да таго, чым гэта дастаеца артыстым! Я, прызнацца, апынуўся ў раздзяявальні з пачуцьцём да-коры, як у адносінах да публікі, гэтак і ў адносінах да сябе... Я намерыўся даць убачэныне пакрыгуджанаму мною зыня-чэўку таварышу. Але, уяві сабе Зыдар, маё расчараўваныне, калі я тут-жа даведаўся, што і ў гэтым быў падроблены Дзядзям Ванёю сваясаблівы манэўр. «Няшчасны» заліваўся съмехам і хваліў арбітра за вынаходзства. Сваю ахварнасць для няміласці публікі ён небезгрунтоўна хваліўся вярнуць у наступны раз. «Публіка надзвычай даверная асона, каб у тумане захапленыня барбою яе нельга было як-то ўздур-вашы», нахабна маралізаваў ён. Або-ж нельга было часткова згадзіцца з гэтымі яго мараламі? Я сам адчуваў яго право-васць, толькі мне было не да таго. Я адчуўся гэтым разам у «гэроях дню», якога з нецярпівасцю чакала пры выхадзе з цырку шумлівая грамада наўнай-моладзі. Як торэадора пасля ўдачнае «рэжысурсы» боем быкоў, вітала гэта моладзь мяне гарачымі воплескамі. Нават... пасудзі сабе пра мой настрой... знашлася зацяглая прыхільніца, якая правяла

мяне да самае кватэры. І колькі-колькі я наслушаўся ад яе лісцільвых слоў, пахвальбы і ў'еднай дзяячай ласкавасьці!.. Вось і паспрабуй у гэткіх умовах знайсьці адваті парваць з падобным палажэннем... Куды-і там! Цыркачаства туманіла мой розум, прасякала ўсяго мяне, затульвала важнейшыя праявы грамадзкага жыцця... Яно абярталася ў сапраўдную хвараблівасьць... Ад гэтае хвараблівасьці не маглі вылечыць і такое лякарства, як...

Антось зіняў шапку і пахіліў к Зыдару тылак свае галавы. Круглая буйная гузака пераняла Зыдараў узорок.

— Спадчына! Памятка, як той казаў, дрэўняга Ноўгараду.

— Ну ўжо яна ў цябе з таго часу?—пацікаўўся Зыдар.

— А што-ж ты думаў. Плён дурных зацягненіяў... І каб-ж аднёю гузакаю абышлося! А то месяц ляжаў у шпіталі. Німерна балела галава. Дактары казалі аб сатрасеньні мозгу. Нейкі час я ляжаў у непрытомнасці. Калі-ж стаў напраўляцца—мяне абдаў жахлівы пэсымізм, смутак. Не зацягалі мары, пацямнелі яскравыя імкненыні. Далёкім і недасяжным нечым аставалася мая вёска. Вось так, ўсё, браток, нікла і завядала, адыхсдзячы ад мяне ў змрочную далячынъ. Крыўдней усяго, што мяне былі забылі і таварышы-чэмпёны і іх правадыр, Дзядзя Ваня. На працягу месяцу ніхто не наведаўся... Толькі, аддаць ёй справядлівасьць, не пакідала мяне тая «засяянтая прыхільніца», што ў мой удачлівы дэбют, праявляла мяне да кватэры. Тады я з ёю блізка пазнаўся. Адчуў яе сапраўдную прыхільнасць. Пасля таго дзячына,—яе звалі Тамара Вішнякова, зараз мая жонка,— што дзень наведвала цырк, абы значыўся мой выхад. Мой настрой яна паднімала акуратным кіданьнем мне на арэну жывых кветак. З кветкамі прыходзіла Тамара і ў шпіталь. Суцешала і разважала. Будзіла веру і ўпэўненасць. Пра-рочыла «славу» і «вядомасць». Запытай, якую? Зразумела—цырковога барца. Яна—бывае-жа так—не ў'яўляла мяне нікім іншым, апроч спартанца-баксёра. Гэта мая ўласцівасць іменна і служыла сродкам настойнага дружбы даволі сьветлай асобы, якою я лічу сваю жонку Тамару Вішнякову. Г-с-а, якою-б удзячнасцю, я быў-бы ёй абавязаны, каб ды

гэта ў той час незнакомка павярнула мяне на іншую дарогу! Каб свае цёплыя, сяброўскія ўгаворы накіравала ў другі бок! Але на тое ня ішлсся. Цырк акрэсьляў маё наступнае юшчэ на доўті час. Гэтаму служылі няўхільныя выпадкі...

Толькі падышоў час мне выпісацца з шпіталю, як я атрымаў ліст ад Дзядзі Вані з Ленінграду. Тамара мне паведаміла, што чэмпіёнат у Ноўгарадзе скончыўся ў дзьве нядзелі пасля выпадку са мною. Барцы моўчкі для мяне аставілі Ноўгарад. Не даў аб сабе ведаў і Дзядзя Ваня, якога я паважаў і любіў, не гледзячы на ёсё. Было завошта сердэцца... Украдкаю, спадцішку нараджаліся ў май нутры сумненіні: ці варта мець на далей справу з цыркам. Але, Дзядзя ў Ваня ў ліст рашыў усё: я ізноў бачыў сябе няўмольным цыркачом... Тамара правяла мяне на вакзал, назычыўши ўсялякіх добрых пажаданьняў. Я не стрымалася, каб не пацалаваць свае неспадзяванае сяброўкі...

З Ноўгараду ў Ленінград я вёз сабою: пару афіш з партрэтамі поўнага складу чэмпіёнату, пяць рублёў грошы, памяць аб Тамары Вішняковай, гузаку на галаве і казытнную надзею на сюрпризы Дзядзі Вані. Гэта бачыш, тады, калі-б належала мне знаходзіцца на пяцітысячным прадпрыемстве, кіпець у агні жорсткае барацьбы за заваёвы рабочых правоў ад абнаглеўшай буржуазіі, гатаўца да блізкага прыходу Каstryчнікаўскай рэволюцыі... Што-ж парадзіш! Не быў прышлоў час...

У Ленінградзе першы вызіт я зрабіў да Дзядзі Вані. Ізноў ветлівая, бацькаўская стрэча і қабальная ўмова на чэмпіёнат у паволжскія гарады... — Еду, Дзядзя Ваня! Адчуваю сябе на яць!—пахваліўся я свайму хазяйну. Але не пасыпей я ажыццяўвіць свае намеры з выяздам, як Керанскі абвясціў перасыўдэцтва белабілетніку. Мусіў пайці—дзе-ж дзенешся,—думалася. І пашоў на камісію. Паглядзелі. Падзівіліся статнасыці і сіле, і пашкадавалі ўсе, як адзін, што пашырэнне венаў на нагах папсавала ўсю справу. Я задавольненым накіраваў з прызыўнага пункту, калі пры ўваходзе ў яго раптам напаткаў Паўлуся Біча, памятаеш, загадчыка выдавецтва «Сучасныя проблемы».— Ай, ай, Антось Сахронавіч, што з вамі!—прывітаў ён мяне,

глядзючы на мае падоманыя вуши і на ня ўмеру выяўленую сталасьць. Я адказаў на гэта жартам. Паўлусь Прут зацікаўіўся маёй доляю і вымусіў мяне пахваліцца яму цыркавымі здарэннямі. Я ўсё, да дробкі, расказаў яму, нават ня скрыў зломанага вуха і атрымаў у адказ въздзіленае ківанье гала-вою... Пры разывітаныні ён зрабіў мне выразны, сябросускі намёк на нікчэмнасць майго захаплен'ня... Але, што ты думаеш, я абурыўся на яго няпрошаную дараду, і на-заўтра, як нічога не бывала, абрадаваным сеў у поезд, які адпраўляўся ў Маскву, а адтуль у Ніжні...

Цыркавыя вобразы ізноў залуналі перада мною вогнемі іскрамі. Бліскучыя лампіёны, бравурная музыка, сотні настарожлівых узроўкаў, багатырская поза Дзядзі Вані «парад, але-а!» і перамога за перамогай — як скуткі маіх выхадаў на арэну... Ай! Одур-ды годзі... Пашлі адзін за другім: Ніжні, Самара, Саратаў, іэнсю Ніжні... З перапынкамі, з перабоямі, год за годам, адданы съляпому захаплен'ню, абдураны туманам бонбонерачнага бліску, я валок свой лёс па шляху людзкога забаўніка. Як морфіністы, трую я сваю істоту пустою, агідану спраю бескарыснага працоўнай грамадзе чалавека. Вакольны съвет цыркавых куліс у асобах распушчанай, прыгупленай, абмяжованай дробнымі інтарэсамі старое цыркачаскае акторшчыны, засоваў мяне ў сваю багну. Блазнотнае, дзікае камэдыйнаства затуляла сабою пробліскі съветлых прагалкаў... Нарэшце...

Веранда пусьцела. Адзінкавыя наведнікі канчалі разылікі з падавальнікамі. Палова лямпачак згасла і загадчык буфету падсвірана пазіраў у іх бок.

— Пара іці,—заключыў Зыдар, першым апаражніўшы мейсца за сталом.

— Я мысьлю—да хаты?

— Так, рэшту спадзяюся праслухаць заўтра?

Антось ветліва засымляўся.

— Зраблю здавальнен'не, калі ты ня лічыш гэта хлусьнёю.

— Што ты, Антось Сахроныч! Не абрахай мяне, прашу.

Яны накіравалі да высьця з саду. Музыка ўсё яшчэ не съціхала адыграваць маршавыя ноты. У варотах іх пераняў дванаццацігадзінны гудок заводу.

— Ну, і даў-жа я табе жаху сваім апавяданьнем!

Антось пытальна зазірнуў таварышу ў вочы.

— Апроч падзякі, я нічога іншага не могу сказаць на гэта. Але, вядома, не на гэтым канчаецца...

— Я-б лічыў сябе згубленым чалавекам, каб на гэтым ўсё скончылася. Толькі «судзьбы твае, гостпадзі, неіспавядзімы»... Ха-ха-ха! Пачуеш заўтра як мая кар'ера накіравалася ў 23 годзе... Толькі, чуеш, у 23 годзе! Гэта табе ня жа-ар-та-ачкі-ы! Каля васьмі гадоў упякаць няма ведама на што! Бі-ы-ць, бі-ы-ць трэба! Проста, разумееш, дараваць сабе ня можаш апантаваўшай цябе дурасьці.

Алынуўшыся на ўзвышы, што межавала сабою гарадзкі цэнтр ад паўдзённае ваколіцы, яны азірнуліся ў лева, паў бок пакінутага скверу. Перад імі распранулася багатая панарама будаўніцтва гіганцкага дому коопэрацыі і прамысловасці. Раскінутае на вярстовую даўжыню і шырыню вагромістое гала было занята вычварнымі пераплётамі рыштаванья. Некалькі высокіх баштаў дбайнімі вартавымі аглядалі разлёгшыся каля іх ног стари град. Драбнюткі будынкі бліжэйшых домікаў, нікчэмна прытуленыя ў цемні вузкіх вуліц хавалі ў сабе цяжкае мінулае старое пары. Гардліва, з кідкімі ўзыётамі нечуваных дасягненняў соцыялістычнага будаўніцтва, у вобразе магутнае будынны, глядзелася новае жыцьцё маладое пролетарскае краіны. Раскіданыя ў пераплётах рыштаванья празрыстыя ліхтары выдзялялі на плямах съвятла сылуэты рабочых начное зъмены. На пабудове вялася праца. Таражцелі блёкі, чуліся перагукі людзей. Краіна не чакае. Разгорнутая стройка съцёрла межы ў сваім разъбегу і зруйнавала границы ў часе. Мудрая бесыперапынка прасяклася імпэтам бурлівае, кіпуче творчасці. Пролетарская рэвалюцыя энтузіазмам сваіх твардоў закладае фундамант соцыялізму. Сюды накіраваны прагненія ўзрокі ўсяго рабочага клясу, усіх прыгнечаных съвету. Адгэтуль разълятаюцца іскры сусветнага рэволюцыйнага пажару...

— Якое харство Зыдар! Нельга адарвацца...

Толькі праз гадзіну пачуты тутат чатырох ног агаласіў сабою спакой ціхае вуліцы. Яны разышліся, умовіўшыся стрэцца на заўтра а дванаццатай гадзіне дню на сярэдняй алеі сквэру...

Абодва ўмоўленасць апраўдалі. Хто быў тады ў сквэры, каб цікавіцца тым, мог-бы бачыць, як роўна а дванаццатай гадзіне, мэрам-бы па гуках заводскае сырэны вайшлі Антось з Зыдарам у сквэр. Падмеценяя алеі навявалі прыемны настрой, які паглыбляўся разылітым водырам зеляніны. Спакойліве паветра зачароўвала гушчыню дрэў незварухнасцю. Падыхала парнасцю, іня гледзячы на лёгка захмаранае неба. Рэдкія наведнікі любаваліся асалодаю адпачынку. Стукалі крэслы на верандзе, што іх павольна ўладжвалі толькі што надышоўшыя работніцы. На пустой спартыўнай плошчы не было ні душы і розных фізкультурных прылады сіратліва ўглядаліся ў расцягнутыя палоскі алей...

Яны рэвізарамі прайшлі некалькі тураў па сярэдняй алеі і спыніліся на яе зьліцы з выхадною дарожкаю.

— Ну, як паслья ўчарашияга? Пэўна перасеньніў многае з рассказанага?—пажартаваў Антось і тут-же охнуў.

— А гэта чаму?—злавіў ягс' Зыдар.

— Бачыш, учора я табе пахваліўся гузаку на галаве. А сёньня, працягаючи апавяданьне, мушу прызнацца і аб іншых памятках, свае «слаўнае мінуўшчыны». Яна, браток, не забывае мяне дагэтуль, часамі адрыгаецца даволі моцна. Вось і зараз, во, ломіць у плячы, што...

Антось прыпадняў левы плячук, павярнуў да яго вочы і крануў асыцярожліва рукою.

— Абы не ўсьцярогся крыху, дык і ёсьць. Учора кінуў я так дыск і навіхнуў. Ные, бачыш, ажно... Баліць часта і ногі; яны ў мяне, як у жалезных дарогах, апавіты вузлаватымі, сінімі жыламі. Шалее, таксама і сэрца. Гэта ўласцівая для пажылага барца рэч. Паглядзіш на кожнага з іх, калі яму гадоў пад 45, на мяне ў тым ліку, і ня можаш не падзвіщица магутнасці пастаці. Распранешся, сагнеш руку і мускулы ходзяць раскачанымі валамі, а ў іх ужо сядзіць раматуз.

Адным словам—уражаныне, як ад якога казачнага волата. Ну, гэта больш з надворнага выгляду бач толькі уражаныне. На справе-жа, рэдкі з барцоў не адчувае сябе трупчаком. Заўсёды азызлы, аморфны, апушчэлны, нехлюяваты. І ў большасці разумова адсталы. Мэрам-бы яно зроблена так, што розум уступае мейсца фізычным выдатнасцям. Прызнацца табе, Зыдар, што гэта хвароба зацягала ў сябе і твайго «раба божага». Каб у час схамянуться, не ўстрахнуў сябе і не зрабіў кругога павароту — збуцьвеў-бы ў стане абэлдуха. Іменна так! Ты падумай сам, мяне зусім ня цікаўлі кніжкі, апроч часопісі «Геркулес», дзе дзівачны Найдзісон у вершах апіваў прыгожасці цырку, спартанскія гульні сілачоў, штукарства ілюзыйністых, акрабатаў, прэжыдыкатараў, эквілібрystых, клёунаў, наездніц... Некалькі натхненных вершаў<sup>у</sup> год ён міласціва прысьвячаў Дзядзю Ваню, з якога вырабляў лыщара, вундэрмана, незямнога чалавека. Праўда, «Геркулес» выдаваўся самім Дзядзям Ванею і амаль ня кожны барэц з увагі да вядомага арбітру быў гадавым падпісчыкам часопіса. Найдзісон, фактычна, запаўняў яго на палову сваімі: вершамі, фэльятонамі, допісамі, хронікаю цырковага жыцця. За выхвалу ў «Геркулесе», барцы загоджвалі Найдзісона не аднымі просьбамі! Яму не шкадавалі сытных абедаў і ў мястсцовых бакалаў віна. Дзядзя Ваня яго нямерна любіў і шанаваў, патвараючы ўсім яго дзівацтвам. Бывала Найдзісону ўздумасецца спараваць дваіх барцоў, якія-бы ўжо ад аднаго спараваныня съмяшымі публіку — і Дзядзя Ваня падаваўся. Або зьявіцца ў цырк п'яны, улезе ў парад барцоў і, хістаючыся, прамаршуе па арэне. Некалькі разоў, памятаю, Дзядзя Ваня возьме і паджартую, прыставіўши публіцы «маладога чэмпіёна ад поэзіі». А таму — як з гуся вада. Ну, чамусыці, гэтага «прыдворнага» поэту любілі і мы, барцы, і артысты іншых жанраў ды публіка, якая з ім знаёмілася.

Скажунаконт публікі. Я ўжо намякаў табе, што я пачаў сваё барцоўскае амплуа ў 1916 годзе. Так сказаць, захапіў яшчэ часткова стары рэжым. Яго лад, зрузумела, адбіваўся і на публіцы. Ленінградзкія гастролі помню я па перапоў-

неных цырках. Разбэшчаная, дажываўшая апошнія часы свайго панаванья буржуазія, стараэрэжымная ваеншчына, бюракратыя лашчыла сябе цыркавымі прыстаўленьнямі таксама. Яна зъяўлялася на барбу і смакавала нашу блазнотную тузианіну, наша паясьнічаньне, вышчарыквачы зубы. Нават былі гэткія пампадуры, якія мецэнатствавалі над чэмпіёнатамі, надараючы гасцінцамі ўлюбёных барцоў... Як успомню гэта, ясна выяўляю сабе сваю ролю, нізкую і агідную, ролю шута... Між тым падобная публіка імпанавала многім адсталым, амяшчаненым акторам. Я-ж,—кажу табе гэта ня толькі сучаснага пункту гледжаньня, а з тагочасных настроў,—пачуў сябе ў сваёй тарэлцы толькі перад новаю публікай. З першага выхаду на арэну мае ўзоркі накіроўваліся на галёрку... Ад яе я галоўным чынам і чакаў ацэнкі сабе.

І калі рэволюцыя Кастрычніку рашуча зъяніла склад глядачоў—я быў надзвычай рад гэтаму. Я ўпарты і настойліва змагаўся з тымі барцамі, якія ўспаміналі дарэволюцыйнага глядача». Мне імпанавала працоўная аўдыторыя. Я пачуў у ёй сваю стыхію, роднае і блізкае мне асяродзьдзе. Гэта так сама, ведаеш, пасабляла мне працягаць свае рэмысло цыркавога барца... Калі рэволюцыя зъяніла глядача, то, аднак, на першы час — і нават на доўгі — яна яшчэ не кранула зацьвільных звычаеў цыркавых куліс. Спадчына дзікіх, дробных і паганеных нораваў, акторскае мяшчанскасці панавалі па-за бар'ерам прыбранае і пасыпанае жоўтым пясочкам арэны. Арбітр і антрапрэнер сымела агалялі свае зубы і свае гаспадарскія намеры перад паслухіянимі імі закабаленымі артыстамі. Барцы заўсёды стаялі на самым задзе: з іх вілі вяроўкі. І гэта тады, калі французская барбада апошніх гадоў лічылася баявым нумарам у цыркавым прыстаўленыні. Тут, бязумоўна, уся віна падае на барцоўскую адсталасць. Ня дзіва тады, што заходзілася мейсца арбітравым жарызам, прычудам і зьдзекванью з барцоў...

У 1921 годзе, памятаю, надумалася нашаму гаспадару — тады ўжо Дзядзі Вані ня было: я згубіў яго сълед у 19 годзе — спараваць мяне з вядомым барцом Крыловым. Гэты настаяшчы сілач адлічаўся «непераможнасцю» і пускаць

мяне з ім была простая нада мною насьмешка. Але гэткае вяленьне арбітра — мусеў прымаць заданьне. І што-ж ты думаеш, варта было скапіца да паспрабаваць шчырасьці, як у скутку атрымаў, во-а...»

Антось паднёс палец к носу і ткнуў ім на выразны сълед шраму.

— Глядзі, Зыдар: нос у мяне быў цалкам расхрабушчаны, калі Крылоў, азывярэўшы швырнуў мяне так, ажно я спыніўся каля бар'ера. Публіка перш сустрэла гэта съмехам і воплескамі, а толькі угледзела мой твар у крыві, як абурана пачала шыкаць і съвістаць па адресу Крылова. Той паспрабаваў апраўдацца, некалькі разоў развёў убачальна рукамі — не памагло. Уся саля патрабавала вываду яго са складу чэмпіянату. Зразумела, што гэта мне была адна моральная падтрымка: удар-жа прыкаваў мяне да бальнічнага ложку больш як напаўмесяцу... Праўда, выздараўшы, меў і я цікавыя пабеды над супаратамі. Адзін раз, здаецца ў Самары, давялося мне мець схватку з новаяўным барцом чуць ня першае клясы. Харашун з выгляду, ён зьявіўся ў наш чэмпінат з надмерным аплёбам. Знароочыстыя афішы абвяшчалі пра яго прыезд, як пра надзвычайнае здарэнне. Газэта да таго разляклямавала яго, што многія з барцоў з пуглівасцю думалі пра схватку з ім. Сумняваўся і я таксама. А тут вазьмі — ды на першы яго дэбют ахвяруй у яго лапы мяне беднага. Я востра адчуваў невыгöднасць падобнае зьдзелкі і няўпэўнена выходзіў на арэну. Мая неўпэўненасць тым больш была небяспечнай, што настарожлівасць глядачоў зъяўлялася занадта наэлектрызаванай.... Ну, вышаў! Съвісток. Першыя прыёмы. Высокамерныя зіркі на мяне з боку дэбютанта. Парыўстыя, з хітрацой гэсты. А я ўсё папушчаю між пальцаў, пільна сочучы за кожным яго паваротам і старанна разлічваючи свае павароты. Ралтам, у адзін момант, адкуль не вазьміся ў мяне той спрыт, я ёмка зрабіў пояс, натужыўся, што называецца, тузнуў-тузнуў і мой ваяка распластаўся прыдушанай жабаю. Другі момант засьведчыў мяне ў позе пераможцы, адараўнага публіку гультывымі аплёдымі... Я пяць разоў мусеў выбятаць з-за куліс на арэну, каб здаволіць публіку і кожны раз зъвяр-

таючыся ў разыдзяўальню, сустракаў пагрозу «адамсьціць мне». Пагроза падмацоўвалася рэальнасцю, бо я занядбаў інструкцыяй арбітра, якая вялела мяне ляжаць на двух лаптках... Мая рашучасць і мой намёк на паčуцьцё пратесту ў даным выпадку зъяўляліся скуткам ахапішай мяне ў той час «самакрытыкі».

Чым далей, тым болей я прыходзіў да заключэння, што мне трэба парваць з гэтым «мастактвам» блазна. За сем гадоў барцоўскага «падвіжнічаства» я пасыпеў давясці сябе да даволі нізкае якасці і вартасці. Нада мною зъдзекваўся арбітр і антрапрэнёр, з мяне пацяшаўся кожны, хто не шкадаваў рубля на цыркавы білет. Некалыкі выпадкаў зацягненныя мною, як барцом з боку ня ўмеру палкіх дзяўчат, замяніліся пагрозным адзіноцтвам. На май ваччу расставалі барцы, адмірала гэта дзікая, грубая забава людзей. Усё радзей ды радзей організоўваліся чэмпіянаты барбы. Іх ранейшая роля спадала, губіла цікавасць...

Нарэшце ў 22 годзе, як-бы ў адзнаку прэміі, я працярпей многа крыўды і няпрыемнасці ад аднаго жульнічскага антрапрэнёра. Закантрактаваўшыся на амплута тімнаста. (Падумай, Зыдар! Голь на выдумкі хітрай!). Я цэлы месяц ламаўся з вагамі, з рэльсамі, з меднымі пятакамі. Гэты «жанр», бачыш, ня вельмі быў мне да спадобы, але ўмовы работы былі падхадзяшчымі. Якраз-жа прыпала так, што чэмпіянат канчаў гастролі і распадаўся з-за хворасці арбітра. Згадзіўся і паехаў. Нельга сказаць, каб я сябе добра адчуваў гімнастам! Хоць я і знаём быў з рознымі фокусамі — тым ня меней — гэта мяне не здавальняла. Ня цешылі мяне і посыпехі ў непатрабавальнай публікі. Разумееш, у нутру май ужо зарадзалася нешта іншае. Гэта іншае так-такі і здорава напірала на круты паварот у жыцці. Я меркаваў скончыць гастролі і пасправаць пашукаць іншых талентаў. Стыкненне з рабочым асяроддзем ў цэлым радзе гарадоў, дзе даводзілася бываць з цыркавымі гастролямі, наварочвалі мае сымпаты ў бок мэталургічнага гіганта-прадпрыемства. Професія кваліфікаванага рабочага-індустрыяліста гасцінна мне ўсміхалася і завабна маніла. Але ўсе яшчэ мае ногі ўліпалі ў багну цыркавога марнатаўства.

Як смала прыставала да мяне брадзяжнае цыркачаства. Гэты пэрыяд адзначаны ў маім жыцьці вострым раздваеньнем. Дзень у дзень, гатуючыся да сэансу ў цырку і варочаючыся з прыстаўлення, я абмярксаў пляны... Раптам, зусім нечакана, падвярнуўся выпадак, які *«*тажыгУ першую спробу парваць з цыркам. У адзін вечар, накіраваўшыся ў цырк, я стрэў *клёўна* Мішэля, які з абурэннем павядаміў мне, што наш антрэпрэнэр тайком зьнік з гораду, аставіўшы ўсю сем'ю артыстых без заробку. Я й дагэтуль не магу забыць той сваясаблівай вымушанай, поўнай невычэрпанага трагэдыйнага Мішэля, які ва ўсіх абставінах мусеў съмязца, жартаваць, цешыць людзей сваімі крываляньямі і пацвільваннем, а зараз, стаючы перада мною, злаваў і чуць ня плакаў ад крыўды. Да яго твару, здавалася, ніяк не магла прыстаць зласцілівая міна, а да воч слёзы, між тым жулікантэрэпрэнёр дамогся гэтага... Мішэль накіроўваў у крымінальны вышук, і замест цырку пашоў і я ў адно месца з таварышам па няшчасцю. У крымінальным вышуку да нас аднесціся з спачуваннем, паабязалі неўзабаве абармата злавіць і па заслугах пакараць, а пакуль што — мы асталіся на бабах. Цырк тануў у змроку і зьдзіўленую публіку адсылаў дамоў; праўда, некаторая яе частка сумела быць съведкаю перадцырковага прыстаўлення, якое разыгралі раззлаваныя і ашуканыя артысты. Мая роля ў гэтым прыстаўленні асталася другараднай. Выліўшы сваю злосць на падлюгу-антэрэпрэнёра ў вострай лаянцы, я на заўтра пакорліва пашоў на таварную прыстань...

Ідучы, на працу грузчыкам, я ні аб чым ня думаў і між іншым, наведаў пошту, ці няма выпадковага ліста да выпарбавання. І што-ж ты, браце, думаеш—ёсьць. Дык вось, браток...

Я дастаў ліст, які прынёс мне балочую, сумную вестку аб нечуванай трагэдый ў маёй сям'і. Пісала, маці, паведамляючы, што мой адзіны малодшы брат застрэлены бандитамі з шайкі вядомага галаварэза барона Кіша, а хата спалена ў помсту за яго-ж добраахвотнае выступленье супротиву бандытаў.. Старыя асталіся, як стаяць, з вялікімі цяжкасцямі ўпрастоўшыся ў пасуседзі. Маці ўмаляла сынка —

гэта мяне, дапамагчы ім на кавалак хлеба. Пасудзі сам — што я мог для гэтага зрабіць! Маім рэагаваньнем на бацькаву скаргу было гнеўнае абурэнне і... зачтая работа ў якасці грузчыка... Зыдар! Кажу табе па таварыскі, я не пазнаваў сябе, аддаўшыся працы па нагрузкы... Грузчыкі з задзіўленнем, а то і завісьцю сачылі за мною, дзівячыся, як я разагнаўся ў працы. І ўспомніў я карчаваньне пасекі ў аднавіяскому-дзедзіча, і накідку камянёў, калі напаткаў мяне ракавы акцызынік Дзямід Трупель скрынкі з книгамі ў выдавецтве «Сучасныя проблемы» і... Сем гадоў часу зьлідось ў вузкую мяжыну, якая аддзяляла мяне аратага ад мяне грузчыка...

Ліпеньская сонца моцна пякло мне ў съпіну, замяняючи цырковыя лямпіёны: плюхі хваляк аб затыненія берагі і съценкі прыстані адпавядалі воплескамі, а мяхі з жытам, з рыбаю, з невядомымі мне таварамі дапаміналі Бутурлінаў, Крыловых, Паддубных. Я ўпарты з імі змагаўся і ўсіх валіў у аб'ёмныя трумы паходаў... Вечар мне прынёс дваццаць рублёў заработку... З іх дзесяць я на заўтра-ж зранку адслалі бацьком. Я пачуў, што стаў на цвёрды грунт, што напаткаў сваё, блізкае мне і зразумелае асяродзьдзе людзёў. Чужбы да гэтага грузчыкі хутка ўжо'к вечару першага дню сталі запраўскімі таварышамі. Традыцыйная «Дубінушка», адноўленая зьместам, справодзіла нашу старанную працу і праvodзіла нас на спачынак... Я накіроўваўся зранку на прыстань, як магомэтанін-веруючы ў Мэкку. Я бачыў, што мае патугі і мая сіла не марнуюцца на агідлівае, комэдыйнае баражанье на пустую забаву непатрабавальных тлядачоў. Кожны мех, кожная скрынка багажу пакідала па сабе сълед. І чым дружней я ўвіхаўся з нагрузкай, тым хутчэй адплываў у назначаную дарогу паход. Я зрабіўся, калі і не складанаю частачкаю, то карыснаю шрубкаю вялікае, разгойданае машыны. Мяне пачягнула на сходы, да газэт і книжак. Неспадзянавана, праз месяц усяго, арцель высунула мяне ў профэсіональны саюз. Я ўмеў сёе-тас сказать, унесыці працавыці, парадзіць, і гэта павярнула да мяне агульныя сымпаты. Таварышы прызнаваліся мне ў сваіх сяброўскіх да мяне адносінах.

Але... не адгэтуль пачалася моя новая дарога ў жыцьці... Волская прыстань адыграла ролю першага этапу майго пераключэння на іншыя рэйкі.

Пад наплыvам новых жаданьняў і абставіn, іх нарадзіўших, яшчэ не канчаткова растаўся я з атрыжкамі забубённага вандроўніка, як-бы сказаць, вольнага мастака. У адзін дзень мною завалодала думка зъмяніць работу грузчыка на заняткі плытніка. Я безаглядна апынуўся на звязаным плыту і ў цёплы летні вечар адышлі уніз па Волзе... Ці трэба табе апавядыць, Зыдар, пра маё адчуўданье сярод шырокага воднага простору, пад усыпаным зорамі небам! Выконваючи абавязкі тральшчыка, я некалькі разоў засаб перапусціў у сваім выабражэнні багатую стужку перажытых гадоў цыркавога барца. Чыстае паветра студзіла мае цела, растыканыя па берагох сыгналы казыталі мае адноўленыя настроі... Тры дні як гадзіна, прайшлі ў гэтым нябачаным для мяне становішчы. І вось — я ў Ніжнім. Знаёмыя вуліцы, пляцы, дамы... Я разылічыўся і гардлівым накіраваў у горад. Ужо перада мною расыцілаўся даўжэразны мост праз Волгу, лучачы Канавіна з горадам, калі раптам, як гном які з-зямлі, пераняў мяне знаёмы окліч: Антось Сахронавіч!..» Прымха!..

І Антось і Зыдар зьдзівіліся, калі выказаныя слова хтосьці пераказаў з заду іх.

Абое азірнуліся і ўгледзелі на адгоне ня больш сажню старшыню цэхкамітэта з абдзіральшчыкам Петрасеняю.

— Вы адкуль гэта? — пацікавіўся Зыдар.

— Як табе сказаць... З таго, вунь, канца і ў гэты... Прыдзецце на сход?

— Сёньня сход?

— Сакратар колектыву вялеў склікаць цэхавыя сходы для абгавору пляну наступнага месяца.

— Гм... Так раптам! — зьдзівіўся Зыдар.

Але Антось пераняў яго зьдзіўленыне рашучай заявой:

— Будзем!..

— Нашаму цэху патрэбна будзе падцягнуцца па прыкладу мінулага месяца... А то ў апошнія дні хлопцы крыху развиціліся. Пачулі, што пераваліла за сотню і так-такі... паціху сталі адпускаць тэмпы... Пастанова аб давядзенны пляну да

кожнага станку — мусіць быць абавязкова закончана к першаму чыслу...

— Абавязкова... Ад нас, таварышы, гэта болей усяго залежыць... Як партыйцы-перадавікі, мы павінны служыць прыкладам для ўсіх... А то, прызнаймася, мы сплашалі... Даўно ня біты... Што гэта, сапраўды, за ліквідацыйныя настроікі?.. Скончылі вурок, ці што? І руکі ў брукі — ганьба...

Антось падняўся з лаўкі і выраўняўся ў струнку. Яго ма-гутная постаць дапамінала палкаводца ў хвіліны перад наступам даюшчага прыказ штурмавому батальёну кінуцца ў атаку... На яго мягкім, расшытым заўсёдашнім ухмылкаю твары заходзілі ружовыя суніцы падвышанага настрою...

Зыдар настарожліва глядзеў на таварыша, съведчучы яго пралятарскую чуласць да вымаганьняў вялікай соцыялістичнай стройкі. Сапраўды, праслухаўши цэлы пэрыйяд яго жыцця, Зыдар не адмеціў амаль ніводнага выпадку, які-б акрэсьляў добрадушнага «асілка ўітабскіх палёў» у настроі разгневанага лыщара...

Але Антось так-жа хутка, як і загарэўся астыў.

Не пасьпелі старшыня цэхкому з таварышам павярнуцца, каб прадаўжаць сваю дарогу, як ён далей працягнё Зыдару апавяданць.

— «Я, ведаеш, азірнуўся гэта на вокліч—у Ніжнім, бач— і што-ж ты думаеш: перада мною Ясь Кірпічоў, памятаеш, што разам трэніраваліся з ім у Дзядзі Вані? «Якім чынам? пытаю яго, весь абярнуўшыся ў жывое зьдзіўленыне.

— «Чэмпіяную», — так і сказаў, — у Ніжнім! Прыставай, кажа, весялей будзе. Антрэпрэнёр чалавек добры і шчэдры, арбітрам... Гнат Кукушкін...». Я так і разявіў рот: Гнат Кукушкін! Ці бачыш ты!» і што-ж ты думаеш, Зыдар, угаварыў! Набаяў усяго ўсялякага, чапіў кволае мейсца — і зацягнуў да арбітра. Гэтым-жа вечарам цырковое паветра атуліла маю постаць! Як уваскрасшыя, замігаліся закол мяне клёўны, комікі, рыжыя, чалавек-фантан, і чалавек-phantom ды ўсякая цудовасць цырковая... Гнат Кукушкін, стрэўшы мяне даволі гасцінна і радасна, паспрыяў майму посьпеху, спараваўшы мяне з нядужа моцным барцом Кажемякіным... А каб адзначыць маю новаводнасць, ён запрапанаваў мяне

выпусьціць пад імям чырвонае маскі. Зразумела, што ўсе гэты Кукушкінавы хітрыкі зводзіліся да аднаго: як найяմчэй уцягнуць раба божага ў сільё свайго чэмпіянату. Я бачыў, як усё складалася ў маю карысьць, не вымагаючы ад мяне жадных патуг. І я дагэтуль няўпэўнены, што Гнатавы манэўры не далі-б для яго пажаданых, а для мяне згубных вынікаў, каб... тут ізноў на падмогу мне не прышоў выпадак. Мэрам-бы Ніжні назьбіраў іх у маю адсутнасць цэлую колекцыю і патроху, дзівуючы панталыжкыў мяне. На гэты раз... Але пачакай, я вярнуўся да прыстаўлення... Зьяўленыне перад публікаю, зусім для яе нечакана, таемнае чырвонае маскі—было падобна да сэнсацыі. Выклебенныя перад гэтым афішы ні словам не намякалі на гэту навіну. Любіцелі францускае барбы ішлі глядзець абвешчаныя ўчора схвяткі. Мой прыезд і мой выхад на сцэну пад чырвонаю маску нарабіў багата гоману... Ну, гэта нікаліва не пашкодзіла прыстаўленню. Выпускам мяне на арэну арбітр зрабіў удалы ход, всстра зайнтрыгаваўшы публіку. Чырвоную маску стрэцілі з востраю пікавасцю, а мае грубаватыя прыёмы барбы—воллескамі. Воллескі абярнуліся ў цэлую авацыю, калі я на чатырнаццатай хвіліне тримаў пад сабою спрытна паложанаага на абедзьве лапаткі дагэтуль «непаборнага» Кажэмякіна. І што-ж ты думаеш! Мой посыпех даў штуршок к дамаганню раскрыць маску. Кінуўшы гэта патрабаваныне якісці дападкі глядач, сустрэў сабе агульнае падтрыманыне, і Гнат Кукушкін мусеў пераступіць усе цырковыя правілы: на трэці вызаў публікі я вышаў бяз маскі і сарваў яшчэ большая воллескі... Няўмеру палішчаны гэтым, я мэрам-бы на скрыдлах насіўся та на арену, та закулісы... Гэты мае скрыдлы раптам атусыціліся, калі я ў шоламе воллескаў і ўздымнага гоману пачуў выразны трывратны жаночы выгук: «Браўва-а, Тачыла! Тач-чы-а-ла!» Я пільнымі ўзрокамі акінуў цырковы круг і ўжо прымусова вышаў па кіўку Кукушкіна. Але цікавасць ня пакідала мяне інтрыгаваць да канца прыстаўлення і я першым пакінуў цырк, каб прапусьціць між сабе ўсю публіку... А можа і заўважу ў ёй чыйсьць знаёмы твар?.. Я яшчэ не абраў позыцыі, каб спрытней выканаць задуманы намер, як звонкі рогат мяне настараўшы.

У наступны момант перада мною стаялі ўдваіх — ведаеш хто? — Тамара Вішнякова і Паўлусь Біч. Ну, паверыш, я праста ашаламаніўся. Мне адначасна зрабілася і весела і дзіўна. Няверылася жывому факту... Я тут-жа адчуў, што гэта стрэча пакіне ў майм жыцьці незгадзімы сълед; адчуў не бессьвядома, а ясна і выразна: бо гатаваўся, як ты бачыш, сам да крутога павароту. «Ты ўсё яшчэ Антось Сахронавіч працягаеш свае амплуа паясьніка і блазна?» укорліва запытаў Паўлусь Біч і пры зыркім съвятле ліхтароў прыглядзея ў моў твар. «Глядзі, Тамара Янкаўна, якіх наш «асілак вітабскіх палёў» заслужыў узнагарод. «Горкім словам сваім ласьмлююся»...

Не адна Тамара пацікавілася, як Біч бесцырымонна на-кіраваў свой палец к майму пакалечанаму носу. «Няужо ты спаганяеш дзікую звычку буржуазных німецкіх бурсаў, мець абвязковую тазуру на твары? Ці мо' ўжо захапіўся папуаскаю татуіроўкаю?» Што я мог ім адказаць на зусім справядлівія іхнія ўпікі? Я маўчаў, заслужана прымяочы кусьлівия ўшчункі і пакорліва, несупярэчліва згаджаючыся з іх ражучым асуджэннем майгс цыркавога лыцарства.

Праўда, мяне зылётку зыдзівіла перамена поглядаў на гэтага «мастакта» з боку Тамары Вішняковай. Ужо завельмі рэзка цяпер яны розыніліся ад ранейшага. Я не пратусыці гэтага не адмеціць, ня тое, каб з іроніяй, а патаварыскі, і атрымаў даволі трапны адказ: «Так, мне трэба было яшчэ ў той раз адбіць ахвоту ў цябе да гэтага, але я зрабіла адваротнае... За тое ўжо пяць гадоў як я перамяніла свае по-гліды: між тым, Антось Сахронавіч, дагэтуль астaeцца пры старых...» У адказ я нема паківаў галавою: маўчанка — знак згоды. А што я мог выставіць у сваё апраўданье? Яго трэба было шукаць у наступным. Перада мною, тады яшчэ, маладым чалавекам, расцілалася доўгая жыцьцёвая дарога. Змарнаваны па цырках час аставаўся ззаду, неражытым і асуджаным. Мае мінулае падлігала вострай самакрытыцы... Гэта відно было і па майм настроі...

Вось чаму ў той вечар, зайшоўшы начаваць да Паўлуся Біча ў готэль, у якім ён з Тамараю спыніліся па дарозе з Сормава ў Ленінград, я бітых тры гадзіны абгаворваў з імі

свае будучае. Я шчыра і адкрыта прызнаўся ім ў сваім жаданыні пайсьці на завод, зрабіцца кваліфікаваным рабочым і ахвяраваць свае жыцьцё і сваю працу на будаўніцтва соцыялізму. Паўлусь Біч, знаёмы са мною раней, зараз у якасці адказнага працаўніка, меў усе магчымасці пасобіць у гэтым. Трэба прызнацца, ён і не адказаўся. Ужо перад сном я атрымаў ад яго рашучую прапанову ехаць з імі ў Ленінград. Я безаговорачна згадзіўся... і на заўтра венарам цягнік нёс нас на Москву...

А праз два дні з вышаў на пляцформе Акцябрскага вакзалу, прачытаўшы на яго шчыту хвалюючую надпіс: Ленінград...

Не забуду, Зыдар, гэтага добра, адзыўлівага і гасцінага чалавека, якім быў Паўлусь Біч. Таварыш—якіх пащукаць. Як і я, ён быў выходнік з беззямельных сялян—пазней Біч мне расказаў свой жыцьцёпіс,—выпадкова трапіўшы ў Пецярбург. Дзялкуючы адроднай здольнасці, ён к дваццаці гадам разъвіўся да таго, што на дваццаць другім годзе мог ужо атрымаць адказную пасаду ў прыватным выдавецтве «Сучасныя проблемы». Яго клясавае пачуцьцё пролетара пачула ю мне блізкага чалавека. Ды, наогул, Паўлусь Біч адлічаўся шырокою таварыскасцю. (Ня так даўно я даведаўся, што ён загінуў ад няшчаснага выпадку—купаліся на ўэмор'і і ўтапіўся...) Ну, едуchy ў Ленінград разам з ім і з Тамарай, я адчуваў сябе, як у хрыста за пазухаю. Ужо адехаўшы ад Ніжняга вярстоў за дзесяць, я пачаў забываць аб цырку. Наступнае глядзела на мене вабранным у ружовыя надзеі. Новае становішча ўхмылялася цікавымі пытаннямі барацьбы і творчасці. Паўлусь Біч прыклала шмат старання і ўвагі, каб уладзіць мене на Балтыцкі завод рабочым. Ён, прызнацца, прапанаваў мене і службу, але я адказаўся. Ведаеш—мене напружна цягнула ў рабочае асяродзьдзе. Тая-ж самая настойнасць, з якою дамагаўся стаць барцом, кіравала мною ў заваёве палажэння рабочага.

Праз тыдзень па прыезьдзе ў Ленінград я знайшоў сабе пакой на Васілеўскім востраве, 21 лінія, бліжэй к заводу, у якім стаў перш пры мэханічным станку, адале патроху перайшоў на станок токарны. Паверыш, Зыдар, дзіўлюся сам,

адкуль у мяне нашлася тая кемнасьць і той спрыт! і таварышы дзівіліся таму. Ужо ў паўгода я выконваў складаную працу. Мудрасьць і складанасьць гэтае адказнае професіі мне далася лёгка і скора. Я прыпісваю гэта маёй волі і ўпартасьці... Паказы і інструкцыі на практицы я падмацоўваў азнямленнем з токарным дзелам па набытым кніжкам. Калі для мяне, як цыркача, падсоб'ем быў часопіс «Геркулес», то стаўшы мэталістым, я сумеў знайсці болей каштоўныя дапаможныя працы... Ды я ня толькі займаўся адным пашырэннем сваіх професіянальных ведаў. Не-э! Завод абудзіў у мяне пякучую прагу да грамадзкага жыцця і да агульнае асьветы. А ты-ж ведаеш, што ў наш час гэтага шукаць ня трэба: школа і курсы, лекцыі і рабфакі шукаюць цябе самі. Каstryчнікавая рэвалюцыя адчыніла перад працоўнымі гушчамі шырокую дарогу к асьвеце. Як будаўнік новага жыцця, рабочы клас падлёг сабе навуку і культуру...

Я з восені таго-ж году залічыўся ў рабфак. І, вось, лодырнічаўшы да таго бяз усякіх клопатаў і думак, я зразу аддаўся напруджанай разумовай працы. Жыцьцё набыло для мяне вострую цікавасьць і прыемную асалоду. Кожны мой крок пакідаў па сабе сълед. Я стаяў пры станку і назіраў, як з сырога куска жалеза вытвараюцца карысныя рэчы. Я хадзіў у гурток вывучэння рэвалюцыйнага руху і посьле ксжнае лекцыі варочаўся з акрэсленым багажом новых ведаў. Абраны ў цэхкамітэт, я бачыў, што мае прапазыцыі ідуць на вырашэнне агульных заданняў прадпрыемства. Я самааддана браўся выконваць ускладаную на мяне нагрузкую, бо адзінаваў, што яе выкананье абагачвае нашы рэвалюцыйныя дасягненыні. Адным словам, ведаеш, я злыўся з заводам усёй сваёй істотай, як і належыць тое кожнаму рабочаму. Нябачаны да таго індустрыйльны гігант чараваў мяне разгонам свае працы. Я апіваўся разьбегам яго станкоў і машын, любаваўся харашунамі паходамі, што кожны год выплывалі з верфяных пераплётаў заводу ў глыбокія хвалі Нівы...

Ужо першы месяц прабывання на Балтыцкім заводзе амаль да рэшты сцёр у мaim нутры ўсякія думкі аб пустапарожнім цыркачестве. Мне здавалася, што я ад малку знахо-

дзіўся ў заводэком штоламе, у яго творчых гуках, сярод ты  
січаў сълесароў, такароў, клепальшчыкаў, ліцейшчыкаў і  
іншых профэсіяў рабочых... І тое, што я цалкам увайшоў  
у заводэкае жыцьцё, што хутка зросся з яго абставінамі,  
стаў неаддзельным членам рабочае сям'і—палюбіў мяне і  
 завод і яго гаспадары—рабочыя. Мяне скора праведаў перш  
 цэх, а далей, патроху і актыў усяго заводу... Несхавалася  
 гэта мае становішча і ад Тамары Вішняковай. Якраз яна  
 асталася працаўшчыца у Васілеастроўскім раённым камітэце  
 партыі. Я, прызнацца, да прыезда . Ленінград ня ведаў, што  
 яна з 19 году ўступіла ў партыю. З Тамараі я не парываў  
 знаёмства. Яна часта наведвала мяне, не забываючы дапа-  
 мінаць першую стрэчы. І для нас абаіх рабілася даволі съмеш-  
 ным наша зацяганьне цыркавою барбою. Тамара выпукляла  
 сваю ролю ў майм «вылучэнныні», якое, трэба сказаць дзяку-  
 ючы ёй шпарка ўзыходзіла з ніжэйшае на вышэйшае ступень.  
 У дваіх мы бывалі ў Паўлусі Біча; ён быў адказным працаў-  
 ником па лініі Соўнархозу, і не пакідаў пераманьваць мяне  
 ў аппарат. Тамара дапамагала гэтаму. Але я цвёрда стаяў на  
 сваім. Не спакусіце-э!—ківаў ім пальцам. Бывала спрэчкі аб  
 важнасьці гаспадарскае парцы займалі цэлія вечары. І, не-  
 гледзячы, на красамоўства маіх сугутарнікаў, на спрытнае  
 опэраваньне доказамі і выхваленнямі, я не знаходзіў пе-  
 раважнасьці перад заданынямі і працаю рабочага ні ў якага  
 роду іншай работе. Ня ведаю, Зыдар, ці то правідлова зьяў-  
 лялася з майго боку, толькі гэта ўласцівасць удзячна мне  
 ў некаторай ступені і да апошняга часу. Я, браце мой, фа-  
 натык-рабочы—індустрыйліст. Ці гудзе заводскі гудок, ці  
 верціца станок, ці бранчыць лябёдка, ці дзважыць паравы  
 молат—усё гэта сустракае ў майм нутру адпаведныя пера-  
 жываньні, знаходзіць сваясаблівы водгук.

Часамі я варочаўся да тых прычын, дзяжуючы якім ад-  
 быўся ў майм жыцьці расказаны табе круты паварот: гэтыя  
 прычыны, ведаеш, па-майму, ляжаць у тых умовах, якія  
 акалялі мяне з юнацтва, у якіх я рос і гадаваўся. Малазя-  
 мельле і недастачы бацькоў, пхнуўшыя мяне ў абоймы  
 жорсткіх абставін пастуха і найміта, перадвасхілі мае  
 сённяшняе шчырапролетарскае адчуваньне. Ды будучы

цыркавым барцом, я, фактычна, не парываў з экономікаю беднякоў. Праўда, цырк мяне апутваў пазуцінем мяшчанскасці, лёмпенпролетарскім настроемі. Але я заўсёды пакутваў у недахопах, прыгладады, у зношанай, другога выданья (ператіцаванай) адзежы. Над маёй брадзяжнай, пустацьветнай у той час істоце насіўся туман марнай вядомасці; у гэтым тумане раставалі трэзвыя думкі і творчыя настроі. А варта было зрабіць круты паварот, як маё клясае пачуцьцё бедняка зразу дало аб сабе ведаць. І завод зрабіўся маёй калыскаю, гонам, што гартуе маю рашучасць барацьбіта і будаўніка.

На Балтыцкім заводзе к канцу году я выконваў тонкую работу па тачэнню поршняў для паравых машын. Я цалкам зьліваўся сваімі думкамі з процэсам працы. Бывала—ды гэта ўласціва мне і зараз—уся мая ўвага як накіруеца на завоўстраны разец, дык здаецца вярченне станку ваходзіць складанай часткаю ў маю крованосную і нэрвовую систэму. Я і станок—адно. Страта мае рабочае энэргіі варочалася ў жыцьцё прыгожых, дасканалым выглядам падаванай працукы. Калі будучы барцом, я болей усяго налягаў на шчырасць, ганьбуючы ўсякім хітрыкамі, то, стаўши токарам Балтыцкага завода, я выключна кіраваўся сваею пролетарскаю сывядомасцю. Я чалавек ня злы, ня помстны, не прыдзіркаваты, ну, мне не пазычаць настойнасці ў змаганьні за пастаўленыя перад сабою мэты. Я вораг, рашучы вораг, нядбайству, разгільдзяйству, манкіраванью працаю. Мяне добра памятаюць многія балтыцы. якім я закінуў не адзін упік за псуту ўручанай работы. Барацьба за гаспадарнасць на прадпрыемстве, змаганне за якасць— стала неад'емным майм абавязкам, як адданага рабочай справе слугі... Пра гэта красамоўна мне і дагэтуль успамінае Ясь Кірпічоў. Ты запытаеш, чаму? Як ён можа ведаць? І гэтак далей... Я забыў табе сказаць, што на другі месяц пасля майго залічэння на завод, туды вярнуўся і мой стары сарнік... Як і я, махнуў Ясь Кірпічоў рукою на апанаваўшую ў яго цыркавую, дурасць і ўспомніў пра амплуа рабочага-сълесара. Цікавая была стрэча! Я зранку таго дня Хбыў на кіраваны майстрам цэху на такарны станок. Таварыш, да

якога я лічыўся прымацаваным, не зявіўся на работу... І, вось, раптам я чую распараджэнне пайсьці к дзесятаму станку. Прыходжу і бачу: каля станку знаёмы твар. «Ня ўжо не абмыляюся?» усумніўся я. Але маё сумненне тут-же развеяў знаёмы голас Яся. Трэба сказаць табе, што Кірпічоў добра ведае не адну сълясарную галіну. Гэта даволі адараны і съметлівы чалавек; яму знаёма і такарнае, кляпальнае і фрэзэрвачнае дзела. «Ня съню, хіба?—пытаю я Кірпічова.—Гэта, напэўна, са мною ня зусім гладка!»—адказвае ён. Урэшце я астаўся пад яго кіраўніцтвам амаль не на цэлы месяц. Ад Кірпічова я атрымаў многае, ня столькі, як у першую стрэчу. За гэты час, у вольныя хвіліны мы папаўспаміналі розных эпізодаў з нашага мінулага. І цікава, што абое роўна адносіліся да свайго прызнаванья бардою... З Ясям Кірпічовым я і дагэтуль абменываюся лістамі... Ён працягнае працаўца на Балтыцкім заводзе, нікуды не адрываючыся ад станку. У кожным лісьце я атрымоўваю запытанье, колькі мне давялося выкрыць бракунуў і якім мэтадрамі я вяду з імі змаганье...

Праз год я ўступіў у шэрагі партыі, а спусціўшы некалькі часу пасля гэтага мяне абраў сябрам бюро цэхавае ячэйкі. Папаў я тады-ж і ў раёны савет рабочых дэпутатаў.. Такім чынам я ўверана і плённа пакрываў ускладзенымі на мяне і заўсёды поўнасцю выконваемымі заданіямі зроблены раней прарыў. Разам з гэтым паспяхова ішло мае навучанье. Я адчуваў, што з кожным днём раблюся больш съядомым; перад мною адчыняюцца да таго невядомыя прасторы... У дваццаць чацвертым годзе я пабраўся з Тамараю Вішняковай і адчыніў новую старонку свайго прыватнага жыцця. Але яно ні званыя, ні каліва не адбівалася на маёй партыйнай і грамадзкой чыннасці. Наадварот, я яшчэ з большай прагавітасцю аддаўся выконванью гэтых абязязкаў. Ніколі ні разу не адказаўся я ад ускладзенай на мяне нагрузкі, ні разу ня зіняў з сябе ніводнага даручэння. Хіба я фізычна ня мог гэтага—тады... Але мой фізычны стан тримаўся яшчэ на вышыні. На гэта я праўда і зараз ня вельмі скарджуся. Організм перасліў і паломы носу ды вушэй, і расцяжымасць венаў, і сар-

дэчный болі: хоць ужо здорава навярэджаны і часта дае сябе адчуваць...

Ды дзе-ж ты бачыў, каб доўгія гады дурное ламаніны на арэне так-такі і згінулі бяссыледна? Не знайсьці ніводнага барца, які-б не астаўся інвалідам. Калі я кажу аб добрым адчувањні, то гэта азначае, што я могу працеваць, маю магчымасць нясыці і партыйную і грамадзкую нагрузкі, зусім рэдка пратускаючы працоўныя дні з-за хваробы. Надарваны барбою організм яшчэ хавае пакуль супраціўленыне паслабленью... Але, зразумела, час сваё бярэ. У Ленінградзе я адчуваў сябе больш рухавым і дзейным, ніж гэта ёсьць са мною тут. Тры гады—доўгі тэрмін. І я признаюся табе, што на май здароўі яны чамусыці дужа значна адблісці. Гэтаму паспяяў тыфус, які мне давялося перанесьці перад прыездам сюды. Захварэў я гэтай паскуднаю хваробаю ў вёсцы. Памёр бацька і брат настаяў, каб я прыехаў на пахаваныне. Дзе-ж не паехаць! Бацьку свайму я мно-гім авалязан у сваім дзяцінстве: ён мяне дужа любіў, па-кладаў усе стараныні, каб навучыць мяне першай грамаце... Перасылаў мне ў Пецярбург па кусочку сала, ці сыркі які і ўсё ўпрашваў берагчыся ад вайні. Ня бачучы мяне гадамі, стары моцна нудзеў і ў кожным лісце запрашаў наведаць у госьці. Ну, не давялося. Гады прамчаліся задарма, зъбедаванныя, а, між тым, бацьку ўгледзеў толькі мёртвым...

Выздаравеўши, я намерваўся вярнуцца ў Ленінград на Балтыцкі завод. Ужо нават сабраўся ў дарогу, як Сымон Аблудовіч, гасціўши якраз у сваіх бацькоў—падгаварыў мяне ехаць з ім на наш завод. Тамара Вішнякова, мая жонка, моцна ўпіралася—не хацела, але я ўгаварыў яе. Зараз, як табе вядома, яна працуе па асьветнай часцы, а я, твой пакорны слуга—побач з Зыдарам Гаўкаю...

І ўжо, вось, трэці год. Паступіў на завод—было некалькі дзесяткаў чалавек, а гэта ўжо ледзьве не нагнала тысячи... Працеваць, зразумела, усюды трэба, Зыдар. Наша мэта—роўная, тая самая: змагацца за хутчэйшае ажыццяўленыне п'яцігодкі ў чатыры гады, барацца за ўстанаўленыне соцялізму ў нашай краіне... а там і ў ва ўсім съвеце. Але... на-тура ўжо ў мяне такая... Прывык я да вялікіх разгонаў і...

Балтыцкі завод не дае мне спакою: цягне к сабе. Я пільна раздумоўваю над тым, калі мне давядзенца яшчэ папраца-ваць у ім. Прывык, Зыдар, да яго размахаў... Жонка ад сябе падбухторвае... Ленінград усё-ткі! Горад нашага правадыра, калыска рэволюцыі, прамысловы асяродак! Люблю яго, Зыдар! Не скажу, што мне бракуе што-кольвечы тут—не-э! Не падумай! Я асвоіўся з нашым колектывам, задаволены гаварыскімі ка мне адносінамі, разгорнутай партыйнай і грамадзкай працаю. Яе мэты адны, адзіны яе зъмест. Але—Балтыцкі!..»

Да іх данёсься заводзкі гудок, абвяшчаўшы канец рабочага дню.

Антсесь хутка падняўся з лаўкі.

— Пойдам на завод. Памятаеш-жа—сёньня сход.

Зыдар пацягнуўся.

— Дзякую за апавяданыне. З асалодаю праслушаў.

— Замарыўся, бачу.

— Кажы яшчэ столькі—ня скучу слухаць. Ты-ж сумеў так фарбіста перадаць усё... Ди, бачыш, гісторыя твайго мінулага багатая яскравымі фарбамі. Цікава яна склалася ў цябе!

— Ня схлусіў нічога, браце, павер. Наадварот, многіх момантаў яшчэ ня ўспомніў... Хіба зазірнеш калі да мяне ў вольную гадзінку. Тады за шклянкаю чаю я пастараюся прыпомніць табе яшчэ цэлы шэраг выпадкаў, якія заставяць цябе пасьмяяцца... Добра-а? А цяпер...

Антсесь зрабіў некалькі кроکаў ад Зыдара.

— Чакай,—спыніў той:—зайдзем у буфэт паабедаем.

— Не апазыніца-б толькі на сход. Можа посьле падумаем пра абед?

Пасьля кароткай маўчанкі яны паскоранай хадою накіравалі на паўторны кліч завадзкага гудка.

## СЪМЕРЦЬ ГЭРМАНА ВАСЭРМАНА

Гэрман Васэрман выцягнуў апошні глыток кавы і паглядзеў на гадзіннік.

— Маю дзесяць хвілін у загоне... Ага, я не дапісаў лісту... Ен разгарнуў складанае крэсла і ўзяўся за асадку.

... «Твая краіна вышла на шырокую дарогу соцыялістычнага будаўніцтва. Кожны рабочы, кожны бядняк-селянін маюць акрэсленае заданьне ў справе вялікай адноўчай працы... Наперадзе вызначаюцца празрыстыя мэты... Я зайдрошу вам, дарагі Зымітро, і мучуся бязволлем апынуща ў шэрагах вольных рабочых вашага Саюзу... Мая радзіма, ахваленая цівілізаванай, стогне ў цішкох капиталістычнае рацыяналізацыі. Тры мільёны беспрацоўных заліваюць сваёю скаргаю векавыя назьбіраныні буржуазнай культуры... Ты-б паглядзеў зараз на нашу сталіцу: нордэн і остэн, заліты съязьмі,—вэстэн заліваецца віном... Ярмо пляну Юнга абраクロ на муکі трывакаленныні нашых рабочых»...

Гэрман падняўся, злажыў крэсла, адсунуўшы яго на вызначанае месца, і вышаў на вуліцу.

На трамвайнай станцыі, дзе ён хутка ачуўся, грамадзілася да сотні чалавек. Павольна рухаючы, трамвай ня мог падабраць людзей, што падыходзілі.

— І тут рацыяналізацыя... Муныцыпалітэт у руках соцыял-дэмскратаў, а толку ніякага... А яшчэ залічаюць сябе сябрамі працоўных Ха-ха-ха! Соцыялістыя!.. фашыстыя, а не соцыялістыя!..

На Гэрмана паглядзела пара кашачых шэрых вачэй.

У левым стрыфлю драпястае жакеткі мігнулася чорная свасьціка.

— Гакен-крэйцар<sup>1)</sup>. Граміла...

Гэрман ускочыў на трамвай № 91 і паехаў у горад.

«Ці пасьпесю?» усумніўся ён, паглядзеўши на гадзіннік.

Гэрман меў у сваім распараджэнні роўна дваццаць хвілін. Але ён да таго ўмеў іх выкарыстаць, што нізваньня не баяўся спазыніцца.

Каральштрассэ, Вагнэрпляц і чорная куфэрковая будыніна фінансамту... На перачот—Вольфгассэ, гезэльшафт-банк, кіно «Rote Meuse»—і на месцы. Ці-ж тут навіна? Дзень-у-дзень, вытаптаная дарога... Але хада бяз возіркаў, частым паскораным тэмпам...

Ён паглядзеў на шэры гадзіннік ратгаўскай башты і схаваўся за дубовымі варотамі чорнае будыніны.

Швайцар прывітаў яго знаёмым аднастайным, мэханічным «моен» і павярнуўся правым плячом наперад...

Абтэйлонг<sup>2)</sup> быў у поўным зборы! Эрыка Мээр стукала па рэмінгтону, Гэнрых Кульбак вярцеў ручку арытмомэтру, Вільгельм Эрык Эске падпісаў паперы...

Пяты раз убягаў выкліканы з пярэдняе гезэльле<sup>3)</sup> Отто Шнэлер.

— Гут моен!

— Моен!

Гэрман адамкнуў шыфоньерку бюро і выцягнуў штойербух<sup>4)</sup>.

Тоўстыя і тонкія рысы лініяў замігалі ў яго ваччу... засакалі зялёныя і чырвоныя лічбы...

«Марта Бокс..: сто дваццаць марак...»

— Можна?

З дзъяврэй выглянула пажылая жанчына. Старая пэлярына на пляchoх паглыбляла і без таго глыбокую скагру на худым твары.

— Вам што, пані?— запытаў Гэрман, ужо ведаючы прычину зъяўлення жанчыны.

<sup>1)</sup> Усечаныя крыжы фашистых.

<sup>2)</sup> Аддзел.

<sup>3)</sup> Пасыльны.

<sup>4)</sup> Падатковая книга.

— Я прышла прасіць вас, ці ня можна хоць на месяц  
адтэрмінаваць узнос штойеру... я праз месяц...

Гэрман яе бачыў учора... Што ёй сказаць...

— Зъвярнедесь да гегаймрата<sup>1)</sup> тэр Люд...

— Вас кліча тэр Людвік да сябе... вас, тэр Васэрман...

Папрашу вас, тэр Кульбах, займече тэту паню, — патрасіў Гэрман і выбег з пакою.

За дзвярьми Гэрман пачуў у баку страшную кольку.  
Ажно спыніўся на момант і хапіў рукою за балочае месца.  
На ілбе, вузкім і вострым, бліснулі каплі поту...

«Напэўна гегаймрат казацьме пра маю заяву... Адкажа,  
паган...»

— Вы да мяне, тэр Васэрман?

Узынятая, каб саступіць на ніжэйшую сходку, гегаймрата  
нага апусьцілася на месца.

— Моең, тэр фон гегаймрат! Вы мяне клікалі?

— Прашу зайсьці...

Гегаймрат працягнуў наперад рукі, уступаючы Гэрману  
дарогу, пасъля апусьціў іх і ўвайшоў у габінэт першым...

— Я вас здавальняю на палову... Добра?.. Болей ніяк  
нельга... Скарачэнье аппарату... Павялічэнье выдаткаў...

Гегаймратаў вочы пранізвалі Гэрманаў твар. Начальнік  
фінансаму прогся высачыць яго настрой, з якім Гэрман  
мае выказаць яму — тэр фон Людвіку Гогенпіу — падзяку.

— Філе данке<sup>2)</sup>, тэр гегаймрат! — адказаў Гэрман і далі-  
катна схіліўся.

Гэрман вышаў з гегаймрата пакою і накіраваўся ў свой  
абтэйлонг.

Калі ён адчыніў дзвіверы, то зразу скмеціў, што Віль-  
гэльм Эрых Эске нешта нашэптваў Гэнрыху Кульбаху...

Але Гэрман не зъвярнуў на гэта ўвагі і сеў за непару-  
шаную штойербух...

<sup>1)</sup> Тайны саветнік.

<sup>2)</sup> Многа дзякую.

Пасьля абедзенага перапынку Гэрман адчуў, што ў яго нутру яшчэ больш неспакойна... Колькі пачасыціліся, і да горла падступілі удушлівия спазмы...

«Мне ня трэба было есьці маргарынавага штульле<sup>1)</sup>...»

Ён хапіўся за бок і съціснуў зубы...

«Але-ж на масла ўсёроўна ня выстарчыць.

Дваццаць марак падбавіў, а ўсе ўздаражала мо' ўтрокя»..

Гэрман цішком, каб ніхто ня бачыў, выняў з ісподняе кішэні распачаты ліст і, адгарадзіўшыся рукою ад Эске, пачаў выкладаць на паперы пастаўшы ў галаве сказы.

«Наша краіна вочавідкі нясецца ў бездань. Крывадушная, згодніцкая політыка ўраду нямецкіх соцыял-дэмскратаў вядзе яе да поўнага разбурэнья... Адна надзея на прыход комуністычнае рэволюцыі...»

Дарагі Зымітро! Я ўспамінаю той час, калі Чырвоная армія набліжалася да Варшавы. З якім няцерпам чакаў я ёсці ў Бэрліне!.. Ды ці я адзін? Тысячы рабочых зьбіраліся калі вітрын газэтных рэдакцыяў і прагна лавілі кожную вестку з вашай рэспублікі... Я плакаў... вашай часовай няўдачы... Прыдзі-б тады Чырвоная армія ў Бэрлін, мы-б даўно ўжо забыліся-б і пра Вэрсаль, і пра Даўэса і пра Юнга і пра буржуазны парадыс<sup>2)</sup>... А зараз...»

Вільгэльм-Эрык Эске падняўся з месца і закруціў свае вільгэльмаўскія вусікі. Датыркаючы іх ражкоў, яго вострыя ўзоркі перакінуліся на Гэрманаў стол.

— Вы скора падлічыце недаімкі першага падраёну?

— Выбачайце, гэр Эске... Ці не дазволіце мне сёньня пакінуць працу да часу?

— А ў чым справа? Вам цяжка працаваць? Ці вы адвыкаеце ад работы?—наводна і з прыкметным хваляваньнем скорамоўна насыпаў шэфабтэйлюнг<sup>3)</sup>.

Яго шэрыя кашачыя вочы зас্বяціліся злымі аген'чыкамі.

<sup>1)</sup> Бутэрброд.

<sup>2)</sup> Парадыс—рай.

<sup>3)</sup> Загадчык аддэслу.

Гэрман апусьціў узрокі да стала, абураны тонам начальніка, і пасунуў наперад сябе тоўстую штойербух.

Недапісаны ліст схаваўся пад яе пераплётам, забыты Гэрманам...

Эрыка кінула адбіваць на машынцы і вавёркаю прашмыгула ў дзвеңы. Толькі мільганулі яе крэмавыя панчохі і маркоўна-жоўтам галоўка.

Гэрман съціснуў зубы і запоўніў пустую графу ў кнісе.

Але ён адчуваў, што працаўца далей яму ўсёроўна мельга. Ен мусіць зноў зьвярнуцца з просьбаю да шэфа.

Калі Вільгэльм-Эрых <sup>K</sup> адварнуўся да вакна, Гэрман спакойліва ўдвойчы працазаў да яго:

— Гэр Эске, згодзіцеся самі, што я не дарэмна вас не пакою... Я літаральна валюся на стол... У майм ваччу лётающі мухі... Сярэдзіна кроіцца на часткі... Гэр Эске, я запэўняю вас, што недапрацована час я наганю з процантамі...

Шэф падняўся з месца, адварнуўся да Эрыкі, што ўбегла з дэзвярэй, і ціха адказаў:

— Гэр Васэрман няхай звернеца да гера геймрата... Я без яго не компэтэнты дазваляць яму датэрміновую адлучку са службы...

— Гэр Эске, дазвольце прасіць вас зьвярнуцца да яго самім...

Праз некалькі хвілін нэрвовага маўчанья Вільгэльм-Эрых Эске паказна хапіўся за тэлефон, патрымаўся хвіліну другую за трубку і даючи выгляд, што перадумаў эваніць, сказаў да Гэрмана:

— На гэты раз я бяру на сябе адказнасць... Але ў другім разе я пашлю вас да гера геймрата... Можаце пакідаць абтэйлонг.

Ахідлівая міна на твары шэфа і яго жорсткія, надменныя сказы праішлі паміж вушы Гэрмана.

Абвостраныя болі ў баку прытулі яго ўвагу да ўсяго акаляючага. Гэрман нават забыў злажыць штойербух і зачыніць бюро... Ціхімі няўпэўнымі крокамі, кінуўшы ладзьве пачутую «аўфвідэрзейн» <sup>1)</sup>, ён вышаў з абтэйлонгу.

<sup>1)</sup> Да сэвідання.

— Аўфвідэрзейн!—праказаў Гэрману Отто Щнэллер, адчыняючы яму дзъверы на сходы:—Сёньня будзеце на маніфэстациі ў Люстгартане?<sup>1)</sup>—цішэй запытаў ён удагонкі.

— Ня ведаю... Не змагу, напэуна...

— А наш юнгштурм прыме поўны ўдзел... Мы выедам з карнавальным грузавіком...

Отто не дасказаў і раптам адскочыў ад Гэрмана.

Прыслухоўваючыся да іх гутаркі, з-заду падыходзіў да іх гэр гегаймрат, Людвіг Мээр фон-Гогэнпіу.

Гэрман збочыў і пратусыціў яго наперад сябе.

Швайцар спрытина падскочыў да дзъянрэй і выпусьціў Людвіга Мээра фон Гогэнпіу.

Ахоплены пакорнаю пашанаю да начальства, швайцар, раздумоўваючы, неахвотна заварушыўся калія вешалкі, але ў яго не хапіла сымеласьці не падаць Гэрману паліта.

— Бітэ шэн<sup>2)</sup> гэр Васэрман!—праказаў ён і зачыніў за Гэрманам дзъверы.

\*

На дварэ Гэрман Васэрман пачуў сябе крыху ляпей. Вострыя колькі зьмяніліся глухою больлю.

Гэта заставіла яго перадумашці да трамваю, і ён рашыў прыйсці да спынкі унтэргрундбану<sup>3)</sup> на Кэзестрасэ.

Зъянриуўшы направа, ён вышаў на гандлёвую Мільхштрасэ.

На вуліцах пачынаўся пасылябедзены рух. Шырокая Мільхштрасэ нямагла ўмісьціць сотняў фраераў, ламавых рамізьнікаў, пасыльных на двух-і трохкалёсных вэлэсыпэдах, двух павярховых жоўтых крафтаў, мэрам бы звязаных адзін з другім дзесяткаў трамвайных вагонаў.

Усё гэта ціснулася адно да другога, трубіла і шыпела, званіла і траскацела, шаломячы чалавека.

Наперадзе, дзе крыжаваліся вуліцы, на цёмназялённым слупе глядзела зялёнае вока сигнальнага ліхтару. Яно кон-

1) ад адпачынку.

2) Калі ласка.

3) Падземная чыгуночка.

цэнтравала на сабе сочні людзкіх узрохаў, гаворачы пра адчыненую дарогу наперад.

Але цесната паслабляла магчымасьці разагнаць рух і вёрткія вэлёсыпэдыстыя, пралазячы вузкімі шчылінамі між таксі, упіраліся ў съцены крафтаў, вазоў, трамваю.

Людзкі натоўп, абапал вуліцы, панэлямі, нісьціхана пераліваўся ў абудва бакі.

Кепы, каплялюхі, цылінdry мігаліся ў Германавым ваччу, як буйныя каплі дажджу.

Гэта тлумная қарціна вялікага гораду была яму бясыцікаўна і нават надаедліва. Дзень-у-дзень яна паутараецца да дробязі, аднака нэрвуючы чалавека, аднака робячы яго бязвольнаю трэскаю на хвалях...

Лавіруючы між лавіны людзей, ён раптам заўважыў мэблельны магазын і завярнуў у ператоч людзкое плыні.

Якісьці велікан, разагнаўшыся ў хадзе, зьнянацку моцна стукнуў яму цвёрдым пакункам у плячо.

Герман ажно скіліўся і, каб ня людзі, кінуўся-б на панэль.

Утаймаваная боль ізноў адгукнулася востраю колькаю. Сыцінуўшы зубы, ён падышоў да вакна магазыну і хапіўся рукамі за круглую жоўтую парэнчу.

З сыгнальнага слупа яму ў очы глядзела чырвонае вока агню.

Паводка таксі, аўтобусаў, рамізьнікаў, трамваяў і два густых струмені людзей абапал вуліцы замерлі ў чаканыні.

Але гэта ня съведчыла, што замёр і ўвесь рух.

У момант, калі па Мільхштрассэ съязіла чырвоным, ператочная вуліца сыгналізавалася зялёным ліхтаром.

І тыя-ж, аднакава тлумныя, аднакава густыя і віруючыя струмені людзей і машын пераходзілі Мільхштрассэ.

Герман раптам успомніў свайго далёкага таварыша і падумаў сабе:

«Зьмітро любіў гэту бязглаздую нашу таўкатню, гэта шаломнае віраванье тысячнага натоўпу... Бліскучую, коўзкую сцемяньтаванасць вуліц... Бляск ліхтароў і ігру рэкламных эфектаў...

А ці думаў, Зымітро, што ўсё гэта знадворнае, бутафорнае служыць політурай, пад якою схаваны глубокія трагэдыі галоднае сталіцы. Рабочы Нойкельн, бецыркі<sup>1)</sup> Шлезіш-бангофа, Моабітштрассэ, гэты раён беднаты, галечы зусім недатычны... Шкода, вельмі шкода, што я не павадзіў яго па ваколіцах паўгалоднага нордэну, па вузкіх вуліцах цёмнага і бруднага остэну... Тады-б ён вынес зусім іншае ўраджанье ад нашае «культурнае» пугенбергаўскае і вэстарпаўскае вотчыны... Зымітро...

Яго кранула чыясьці рука.

Гэрман нэрвова ўздрыгнуў і паглядзеў направа.

Каля яго стаяла Вераніка Штраль.

— Што з табою, Гэрман? Ты бледны, як съмерць і ледзьве стаіш... На тваім твары адбітак нейкае мукі<sup>2)</sup>... з мацярына спагадаю ў голасе запытала Вераніка.

— Хварэю, міная... Напэўна апэрацыя няўдалася. Унутры мэрам-бы нешта разрываецца... Сёньня раніцаю ня ўтрымаўся і зьеў штуле з маргарынам. Маргарын, напэўна... Ну дзе-ж нашаму брату выстачыш на масла... трох маркі фунт—гэта толькі майму тегаймрату па кішэні.

— Чаго-ж ты стаіш пры вакне? Можа цябе адvezьці да хаты?—клапацілася Вераніка.

Гэрман выдавіў на твары абыякавую ўхмылку і адказаў:

— Дзякую, міная... Мне ўжо крыху ляпей. Я прайду да Т і адтуль паеду.

— Ну, ты-ж...

— Пачакай, Вераніка... Глядзі, во,— перабіў Гэрман, тыкаючы пальцам у вакно.

Дзяўчына падалася да шырокага, бліскучага палатна шаўфэнстэр<sup>3)</sup>.

— Вунь там... паглядзі, надзвычай практичная рэч—фотэль... канапа і ложак у аднай рэчы. Сапраўды, мудра і эканомна. Набыўши, можна будзе зьмяніць мой пакой на меншы і тэтым нагнаць месячную экономію... і прадаць ложак у дадачу...

1) Раёны.

2) Літарам .V\* адзначаючыя станцыі падземкі.

3) Вокенная вітрына.

Дзяўчына завідліва паглядзела на паказаную ў вакне рэч  
і спагадліва адказала.

— Гэта экономія не для нас; яна дзеля таго, хто можа  
купіць масла, а мы...

Гутарачы з Веранікай, Гэрман не заўважыў таварышку,  
якая яе чакала. І калі ён намерыўся адказаць на апошні сказ,  
тая падышла да Веранікі і падагнала яе пасьпяшаць...

— Будзь знаёма!—парэкамэндавала таварышку Вераніка.

Але знаёмства абмежавалася маўклівым поціскам рук  
Гэрман незаўважліва прапусьціў узрокам досыць цікавую  
стройную чорнавокую баварку.

— Куды вы съпяшаецца?

— На абед, а там на дэмонстрацыю... Пасьпяшай, Гэрман,  
на кватэру, ты вельмі страшна выглядзіш...

Дзяўчата разьвіталіся з Гэрманам і зьніклі ў бурлівой  
паводцы людзей.

\*

Гэрман прайшоў квартал і спыніўся на рагу вядомай  
Эгэрштрасэ. Чырвонае вока сыгнальна ліхтарні не дазва-  
ляла пераходзіць вуліцу. Ён абярнуўся і паглядзеў у бок  
замігаўших рознакалёрных агнёў. Уся вуліца траплятала ў іх,  
як у галёнэ. Рознастайныя надпісы, сьветлавыя фігуры і  
электрычныя паведамленыні, мітусіліся ў яскравай бліску-  
часыці. Шэры змрок тулюйся па куткох і за дубовымі варо-  
тамі двароў. На вуліцы зіяла празрыстае съятло, манлівае,  
завабнае, дурманнае... Выразнымі абрывамі тупалі сылуэты  
жанчын і падазроных мужчын. Ян прагліва ганяліся ўзро-  
камі і нахабнымі сказамі за кожным праходжым.

Пад яскравым бляскам рэклам хаваліся адкрытыя вяр-  
тэпы распусты. У сярэдзіне гораду, аслаўленага мяшчан-  
скаю добрачыннасцю, яны выяўлялі сабою прыклады бур-  
жуазнае, заняпаднае культуры... Утомленыя ад перасычэння  
жыцьцём гандляры, пралазы-шыбёры, мяшчанскае балота,  
жулікі і сутэнёры—накіроўваліся сюды з усіх канцоў чаты-  
рохільённае сталіцы. На цёмным фоне вялічэзнага безра-  
боцца, на спрутлівых сотках рэпарацыйных плянаў, пад

воклічы разьюшанай фашистаўшчыны Эгэрштрасэ весялілася п'янымі джазбанднымі і шансонэтнымі прыпейкамі і рознастайнымі вычварствамі распусты.

«Вось яскравы прыклад росквіту буржуазнае дзяржавы ў руках соцыял-фашистаўскага ўраду», яхідна праказаў Гэрман і паплыў у густым натоўпе ў бок зялёнае ліхтарні.

Праз некалькі хвілін ён спускаўся па сходах на станцыю ўнтаргрундбану. Сьветла перакінутая ўгору канцамі дуга літары V мігнула ў яго ваччу і асталася на паверхні зямлі.

Гэрман не пасыпей купіць билету, як засыпеты на станцыі цятнік рушыў з месца. Ён вылаяўся, што давядзеца пра стаяць лішніх пяць хвілін, і падышоў да кіёску. Пярэсты букет часопісных вокладак замігаў у яго ваччу бульварнымі малюнкамі... Але з-пад зялёнага поля «Юнгезэлле», «Ды-Бохе», «Дагэйм» выглядалі роўнымі выразнымі літары А. І. З Ён прыглядзеўся і накіраваў руку ў кішэню за грашымі.

Загудеўшы поезд адцягнуў яго ад кіёску. Гэрман на момант спыніўся на кідкіх у очы рэкламах, прымацаваных у кафэльную сьцяну стацыі, пасьля людзкі натоўп піхнуў яго ў ваген.

\*

Падымаючыся да сябе, на чацьверты паверх, Гэрман на ўсходах напаткаў гаспадыню кватэры. Жанчына спускалася з вязанаю карзінкаю, завучы кудлатага жэўтага мопса.

— А, гэр Васэрман! Адну хвіліну, я спушчуся ў краму і хутка дам вам абедаць...

Гэрман моцна соп, і па яго твару бегала балючая ўтома.

Ён паўшэптаў адказаў гаспадыні:

— Данке<sup>1)</sup>, фрау<sup>2)</sup> Гепнэр!

— Што з вамі, Гэрман?

— Хварэю, фрау.

— Бедны, вы бы...

<sup>1)</sup> Дзякую.

<sup>2)</sup> Паня.

На вуліцы пачулася рэволюцыйнае пяяньне і моцныя гукі:

«Нідэр!.. Нідэр!»—«Гох! Гох!»

Гэрман паглядзеў у вакно на сходах.

Два поўных людзьмі грузавікі прамчаліся ў бок Бель-Аліанцштрассэ. Мільганула да дзесяці чырвоных сцягаў.

«Ах, гэта-ж ў нядзелю выбары ў муніцыпалітэт!...»

Калі ён ачуўся пры дзъверах у кватэру, паштовая скрынка паглядзела на яго шмакам друкаваных адсзаў.

Гэрман апажніў скрынку і разабраў надрукаваныя лісты...

Добры дзесятак розных партыяў на кідалі надзеі атрымаць для сябе Гэрманаў голас. Але ўсе яны, за выключэннем КПН, абмыляліся.

Гэрман з агідай скамячыў пак адозваў і кінуў іх прыдзъверны кашэль. Ненавісныя яму, фальшивыя лімантацыі СПН<sup>1</sup>), ДПН<sup>2</sup>), ННП<sup>3</sup>) і ПЦ<sup>4</sup>) абуразі яго злосыці. У Гэрманавых руках засталіся толькі дзъве прокламацыі КПН<sup>5</sup>).

Вайшоўшы ў пакой, Гэрман засыяціў электрыку, не распранаючыся прысёў на крэсьле і прагледзеў адозвы.

«Так, я перакананы ў тое, што толькі адна комуністычная партыя выведзе рабочых з яго цяперашняга стану. Усе іншыя партыі, незалежна ад іх адценняў, роўна буржуазна-прадажніцкага... «характару»...

І перад ім ізноў паўстаў вобраз сябры:

«Праўду ты казаў, Зымітро... Мне і дагэтуль чуюцца твае завяральныя слова ў перамогу комунізму. Нямеччыне адзінае выйсьце—гэта ў соцыяльной рэвалюцыі, у дыктатуры пролетарыяту. Іначай яна будзе булдыхацца прадзіраўленым вядром у бруднай лужы нацыянал-фашыстаўскага рэжыму... Я зайдрошу табе, калі ўспамінаю, як ты разрывашся на часткі ў разгойданай чыннасці соцыялістычнага будаўніцтва свае краіны. А я тут?.. Я тут мушу сядзець і пакорліва вы-

<sup>1)</sup> Соцыял-дэмократычная партыя Нямеччыны.

<sup>2)</sup> Дэмократычная партыя Нямеччыны.

<sup>3)</sup> Нямецкая нацыянальная партыя.

<sup>4)</sup> Партия цэнтра.

<sup>5)</sup> Комуністычная партыя Нямеччыны.

прашваць у надменных фонаў нячэмных падачак у выгля-  
дзе справядлівае аплаты працы. І калі чалавек...»

Гэрман раптам успомніў пра недапісаны сябру ліст і пад-  
няўся з месца. Яго скаланула ня то ўкора, ня то сполах. Ён  
схапіўся за голаў.

«Гэта-ж я забыў ліст у абтэйлюнг!.. Так... Забыў... Гэта  
сабака няйначай яго прачытае... Ах, што я зрабіў!.. Як я мог  
забыць яго на стале?..

Ён нэрвоза абмацваў кішэні, паціскаў плячыма і спраў-  
ляўся ў портфэлі. Пасьля пачаў разъдзявацца.

Думкі лыгаліся ў несастойныя пляны і намеры неконт  
забытага ліста і магчымае быць няпрыемнасьці...

Але безнадзейнасьць паправіць справу крыху ўтаймоў-  
вала яго неспакой...

Стук гаспадыні на некі час зусім адцягнуў Гэрманаву  
увагу ад выпадку з лістом.

— Выбачайце, што я запазынілася з абедам.

— Нічога, нічога. Што вы, фрау Гэннер. Я зусім не хачу  
есьці.

— Сёння вельмі ўдачлівы абед, папрабуйце. Такі моцны  
бульён... Цёплы і тлусты... Вам карысна на балочы жывот.  
Выпіце кубак, гэр Васэрман.

Фрау Гэннер з гэтым пакінула Гэрмана.

Ён падышоў да маленъкага круглага століка, паглядзеў  
на паданую яду і зноў задумаўся пра ліст. Есці не хаце-  
лася. Гэрман баяўся, каб, пaeўши, не раскапрызіць балю-  
чага нутра. Аднак, праз некалькі хвілін яму здалося, што  
пад ложачкаю пачынае казытаць.

Тады Гэрман узяў кубак з бульёнам, пасмакаваў губою  
і, патрошку сёрбаючы, апаражніў увесь...

Другое ўжо не спакушала, і ён адышоў да канапкі.

Прылёгшы, ён на момант уздрамнуў, утомлены большю  
і думкамі пра забыты ў абтэйлюнгу ліст.

Але ўзмоцненая боль хутка разагнала Гэрманаў сон. Яна  
заглушыла сабою і прыкрасыць з лістом. Ён ня мог знайсьці  
сабе месца, варочаючыся і зачяжна войкаючы.

У яго нутры мэрам бы нешта адрывалася і падала ў ніж-  
нюю частку жывата, ціснучы на ныркі. Вострыя рэзі кроілі

на часткі сэрца і адбіваліся калочымі стрэламі ў правай палове галавы.

Гэрману прыстаўлялася шырокая белая камора операцыйнага пакою ў бальніцы Шарытэ. Мігаў абраз барадатага, бясчуйнага хірурга Тыфлянда і спачувальныхных пары сясьцёров...

Увесь жах перад операцыйнага чаканьня...

Гэта было ў другі раз, спусьціўшы трох гады пасля страшнае операцыі ў правым вуху.

Няўжо перанесеняя ім мукі не аплациць яго надзей?

Жахлівая думка пра няўдачу операцыі ў кішках адгукнулася востраю больлю ў левым паху.

Ён губляў апошнюю спадзянку на поўнае выздараўленыне і дапушчаў розныя нядобрыя думкі...

— Раптам выразны, адзначаны плян замахаў на жыццё усъміхнуўся Гэрману салодкасцю выбаўленыня ад пякельнай болі, і нейкім шудоўным чынам перадаў яго сучесе і ўздрому.

\* \* \*

— Гэрман, а Гэрман, ты съпіш?... Можа, табе доктара выклікаць?

То казала Ізольда, Гэрманава сястра, затрымвана гледзячы брату ў падзёрганы мужамі твар.

Яна ўвайшла ў пакой незамечанай Гэрманам, нясучы яму весткі пра арышт Мікалая Альтмана і жадаючы пачуць яго думкі пра сваё рашэныне выйсьці замуж за доктара Мічэка.

Угледзеўшы Гэрмана ляжачым на канапе, Ізольда скменіла ў чым справа, і кінулася будзіць брата.

Яна будзіла з крохкай асыцярожлівасцю, шкадуючы яго трывожыць, і ажно ўзынялася на крэсьле, калі Гэрман адплюшчыў вочы ды заўважыў яе прыгутнасць.

— Ізольда, гэта ты? Маеш навіны?

— Так, маю... але, вось ты, браце, ня можаш нічым добрым пахваліцца.

Чуць прыкметная ўхмылка каўзанула па сухіх Гэрманавых губах.

— Думаў... што-а... канец-эц... прышоў а... як узяло—  
дык і жывот і галава—выказаць цяжка...

— Ну, а цяпер?

— Крыху лягчэй... Але я ўпэўнены, што операцыя не  
ўдалася... Болей...

— Што?!

— Чарговае операцыі я не перажыву, ды не пайду на яе...

— Кінь, Гэрман. Можа сёнецні прыступ выпадковы...  
А можа табе доктара пазваць?..

— Будзе, Ізольда, клапаціца пра мяне... Я адчуваю сябе  
лепш. Кажы, што ў цябе новага... Як твае справы з гэтым  
Мічэкам?

Ізольда памаўчала.

— Кажы...

— Запіс мы адлажылі яшчэ на два тыдні... Ну, вось,  
арыштавалі Мікалая Альтмана...

— Калі?—нэрвова павярнуўся на канапе Гэрман,— і за-  
вошта?

— Мікалай кінуў каменем у паліцэйскіх... На май ваччу  
яго схапілі... Толькі што...

— Была сутычка?

— Груны стралялі ў комуністычную маніфэстацию.

Сабакі!.. Крывавыя сабакі!.. Няўжо буржуазія спадзяеца  
гэтым спыніць надыход соцыяльнае рэволюцыі?

Бачачы павышальную раздражнільнасць Гэрмана,  
Ізольда перала гутарку і ўзялася праглядаць перадвы-  
барныя адозвы комуністычнай партыі.

Прачакаўшы хвілін пяць, Гэрман аднавіў размову:

— Ведаеш, Ізольда... у мяне трапіўся прыкры выпадак...

— Які?

Ізольда спалохана павярнулася да брата.

— Пісаў свайму сябру у СССР ліст... і калі хапіла боль—  
я забыў яго прыняць з сталу... Шэф, напэўна, прачытае,  
і тады...

— Што-ж ты пісаў у лісьце?—захвалявалася Ізольда...

— Пісаў... Гэты фашыст да ўсяго прыдзярэцца... Тым  
болей, што ён на мяне даўно мае вока...

— Ах, Гэрман, які ты нядбайны...

— Папрашу цябе, Ізольда, ці не наведала-б ты заўтра фінансамт і не апытала-б... машыністку ці Отта, пасыльнага.

— Ты думаеш, трэба гэта?

— На кожны выпадак...

— Ах, ах... няхай бы ты...

— А якраз сёньня гегаймрат фон-Гогенпіу мне паведаміў пра надбаўку дваццаці марак у месяц...

— Вось бачыш... Гэрман... які ты неасьцярожлівы:

Пакідаючы Гэрмана Ізольда папрасіла фрау Гэннер сачыць за хворым. Дабрадушная і спагадлівая гаспадыня з ахвотай узяла на сябе гэты абавязак.

І на працягу ночы яна некалькі разоў прачыньяла дзвіверы ў Гэрманаў пакой, услухсӯваючыся... Але Гэрман, скора пакінула яго сястра, сутешыўся і амаль ня праз усю ночь спакойліва спаў. Новы прыступ хапіў яго ўжо а восьмай гадзіне раніцы, калі гаспадыня пастукала з кавай.

— Можа ў вас, гнэдыге<sup>1)</sup> фрау, знайдзеца каліва морфія?

— Вам ізноў ня добра, гэр Васэрман?.. Што за прымха... Аnoch вы так добра спалі... Я даглядала і думала...

— Дзякую вельмі!.. Зараз боль цішэй учарайшага, але ўсё-ж яшчэ моцная...

Фрау Гэннер зьбегала да сябе і прынесла Гэрману мсрфі. Ен прыняў яго і скора супакоіўся...

Гадзін праз дзвіве, калі сонца падарыла яго пакой вузкім касынічком праменю, лёгшага на круглы столік, Гэрман прыўстаў і са смакам выпіў халодную гаркаватую каву...

Яму хацелася яшчэ чаго выпіць, але клікаць гаспадыню з-за гэтага ён палічыў залішнім...

Не пакідаўшая рупісьць пра ліст заставіла яго перанесьціся думкамі на месца службы, наведаць Ізольду і выявіць перад сабой агідане аблічча шэфабтэйлонга Эске.

«Сапрауды, і трэба-ж было здарыцца так..»

Гэты свой сказ Гэрман правёў упічлівым кіуком талавы, але адчуў, што зараз ужо выпадак з лістом яго меней не-пакоіць...

<sup>1)</sup> Міласыцвая.

«Ну, а калі ды гэтая зараза прачытае.. Калі нават ён давядзе да ведама гетаймрата, а той захоча.. пляваць на ўсё...»

Да яго пастукалі. Стук быў раптоўны, як з зямлі, бо папярэдняе яму размовы Гэрман не дачуў.

— Вайдзеце, прашу вас!

Яшчэ з-за парогу Отта пачаў цішком казаць:

— Моең, гэр Васэрман... Геноссэ<sup>1)</sup> вы ўчора забыліся на сваім бюро недапісаны ліст...

— Гэрман прыўстаў і зарадавана паглядзеў на Отто.

— Моең, геноссэ.. Многа дзяжую... і вы яго знайшлі на мایм бюро, кажэце?.. Вельмі ўдзячан вам...

Отто падаў Гэрману заклеены конвэрцік і павярнуў да выхаду. Але, адступіўшы пару крохаў, хлопец хапіўся рукою за лоб і стаў... Пасьля павярнуў голаў да Гэрмана, які адпячатваў конвэрт і, ня гледзячы на яго, сказаў:

— Геноссэ Васэрман... Ну, гэты ліст, мне думаецца, гэр Эске праглядзеў...

— Што вы? Чаму так думаецце?—менш з неспакоем, а больш з цікавасцю запытаў Гэрман...

— Я падслухаў, як ён нешта перасказваў Гэнрыху... Некалькі раз успамінаў Саветуніён...<sup>2)</sup>

— Вы нашлі яго зразу, пасьля майго ўходу?—пайн-фармаваўся Гэрман...

— Я падглядзеў яго пры ўборцы, гэр Васэрман... У абтэйлонгу аставалася адна фройлейн<sup>3)</sup> Эрыка... і я перш хашеў яе спытаць, а пасьля думаю... ці вартас...

— А было-б добра, геноссэ Отто... Можа-б вы зрабілі гэта, калі ласка, сёньня... і калі туды зайдзе мая сястра..

— Добра... я запытаю фройлейн Эрыку... Ауфвідэрзеін, геноссэ Васэрман!.. Папраўляйцеся хутчэй!...

Отто матнуў беляваю галавою і цішком вышаў з Гэрмана-вага пакою...

<sup>1)</sup> Таварыш.

<sup>2)</sup> Савецкі саюз.

<sup>3)</sup> Барышня.

Гэрман ня чуў ні стуку дэзвярэй, ні справоднае Отто тутаркі гаспадыні. Ён зацяжна, упёрыўшыся вачыма ў вяржовы лісток паперы, перачытваў накіданыя на яго думкі ў выглядзе пісьма да свайго таварыша ў далёкай УдSSR.

\*

Адвячоркам, крыху раней ўчарашняй пары, да Гэрмана прышла Ізольда.

— Не папраўляецеся?

— Абедаў сёньня са смакам... Хоць раніцаю збаўляўся морфіем... Дзякую ёй, фрау Гэннер...

— Я прасіла яе паглядзець за табою...

— Дзякую, Ізольда... Я столькі табе, сястра, раблю кло-пату сваім існаваньнем, замест таго, каб...

— Гэрман, ты мяне крыйдзіш... Што табе прышло ў голаў?

Сястрын тон пацягнуў за сабою дзесяціхвілінную маў-чанку...

Яе знарушыў Гэрман.

— Мой ліст апынуўся ў мяне...

— Што ты кажаш?

— Пасыльны Отто прынёс...

— А я заходзіла, пытала якогасьці мужчину, але той толькі яхідна ўсміхнуўся і адмахаўся рукамі... Для далі-катнасъці апытаў машыністку і выбег за дэзверы, каб па-зваць пасыльнага... Ды таго не знашоў... Я баюся, Гэрман, каб яны толькі ня чыталі...

— Гэта бязумоўна... Прачыталі і скопіявалі...

— Няўжо можа тое быць?

— Якая ты, Ізольда, наіўная...

— Тады будзе дрэнна, братка...

— Усё-ж, на, вось, гэты ліст і вышлі яго, прашу цябе.

Ізольда, мэрам бы баочыся, узяла з Гэрманавых рук пісьмо, тут жа запакавала яго ў конвэер і апусціла ў рэдыкюль...

— Ці варта пасылаць, калі ты ў ім қратаетш каразьлівых пытаньняў?

— Пляваць на ўсё: і на шэфабтэйлюнг, і на гегаймрата, і на ўсіх, хто зараз плодзіць гэту каросту на целе змучанае краіны...

Ізольда зьдзіўленымі ўзоркамі глядзела на заліты абурэннем твар Гэрмана і толькі магла яму адказаць:

— Супакойся, братка, табе шкодна хвалявацца... Супакойся, Гэрман, прашу цябе...

\*

Гэрман Васэрман, бухгалтар штойерабтэйлюнгу бэцыркавага фінансамту, праляжаў хворым яшчэ некалькі дзён. Яго сястра Ізольда наведвала брата штодня...

І кожны дзень, выходзіла ад Гэрмана, яна прасіла гаспадню паглядзець хворага.

Паправа, на якую ішоў Гэрман, супакойвала Ізольду, але не давала ўпэўненасці на поўнае выздараўленне брата.

У апошнія два месяцы Гэрман раставаў на яе ваччу, як сьвечка. Складаная операцыя ў кішках канчаткова падаравала, слабы ўжо перажыўшы трэпанацию чэрапа організм Гэрмана. Яго трэба бытс наглядаць, як малое дзіцё.

Ізольда старалася бываць у брата і, бываючы, кожны раз прасіла чулую і дабрую гаспадню, фрау Гэмэр, дагаджаць яму ядою. Але гэта ня было надзейным сродкам сталага падтрымання Гэрманавага здароўя.

Яно далёка не адпавядала яго паказылівай старэннай службовасці і падавалася пад націскам нагрузкнае працы ў фінансамце.

Траплены прыпадак сеяў вострую трывогу ў Ізольдзіным нутры за наступнае Гэрмана. Яна, як і ў часе опэрацыі, была ня чужа дапушчаць усялікія нечаканасці. Балючая нэрвавасць Гэрмана наводзіла яе на чорныя думкі.

Гэрман часта загарваўся рыхкоўнымі плянамі... Яго надарванае да рэшты здароўе атуманьвала густым смуткам прагляды ў наступнае. І толькі трывожлівая сучаснасць, нарастанье вялікіх падзеяў у краіне, сеялі лёгкія пробліскі трапяткіх чаканняў... Бліжэйшыя муніципальныя выбары абыцалі шмат цікавых нечаканасцяў. Абвостраная кляса-

вая барацьба несла багата жданых здарэныяў. Комуністычная партыя ўзмоцнена гатовілася даць бойку бургерскім і соцыял-фашистамі партыям. Панамы ў самаўрадзе, якіх багата начаўплюся бацькамі гораду, расчынялі вочы на поўтычнае шахрайства.

Растуць сымпаты і да комуністычнай партыі. Гэта відаць з таго спачуваныя, якое пасылаецца з боку насельніцтва комуністычным маніфэстациям, з перапоўненых комуністычных мітынгаў...

Ня гледзячы на болі і ўтому, Гэрман з захапленнем перачытваў багатую перадвыбарную літаратуру КПН. Ён цешыўся з вострае, руйнуючае крытыкі буржуазна-фашистамі скага ладу і горача жадаў яго разбурэння...

— Галасуй, Ізольда, за спісак КПН...—угаварваў ён сястру, калі яна пакідала яго пакой перад днём выбараў.

— Ці-ж табе невядома, што я ўжо двое выбараў аддаю свой голас комуністам?

— А гэр Мічэк?.. Арнольд ты скажы яму, Ізольда, няхай ён таксама...

— Мы сёньня выяжджаєм з ім у Фюрстэнвальд... І гэта паперашкодзіць нам выкарыстаць свае выбарчыя права...

— Чаму-ж якраз сёньня насьпела вам ехаць?— занедаволена праказаў Гэрман і ўпічліва матнуў рукою.

— Арнольда запрашваюць па экстранных справах... Ну, а ён бярэ і мяне... Ну, як-бы... ауф люфт<sup>1</sup>)...

— Не разумею гэтага, Ізольда... За пусьцяковы тэшэфт нядбаш правам голасу.. якое дробнае тэшэфтмахерства!

На Гэрманавым твары прабегалі конвульсіі нэўрастэніі, ён пабялеў, як мел, толькі распаленыя злосыці вочы разгойдана забегалі ў глыбокіх западзінах.

— Супакойся, Гэрман... Табе ізисё ня добра? Братка мой!.. Ты ўсё так блізка прымаеш да сэрца.

Гэрман маўчаў, адале дэмонстратыўна адварнуўся да сцяны.

Ізольда прытоенымі крокамі вышла з братавага пакою, не забыўшы зазірнуць з просьбаю да гнэдыгэ фрау Гэнэр.

<sup>1)</sup> Па сівежае паветра.

На шосты дзень, у нядзелю, Гэрман падняўся з пасыцелі і прайшоў па пакоі. Ён чуў сябе дужа слаба, але не дазваліяў і думаць, каб не пайсьці на выбары. На вуліцы гудзела жыцьцё, і ў пяць хвілін, якія ён прастаяў каля вакна, прамчала некалькі агітацыйных грузавікоў, бітком напоўненых людзьмі... У дэзвярох, куды ён абярнуўся, тырчэў шмат прасунутых гаспадыняў съежых адозваў. Гэрман дастаў іх, паразгортаў на століку і прачытаў утварныя зазывы да выбараў... Наяўныя кламнікі з буржуазных і соцыял-фашистайскай партый абяцалі горы добра за галасаванье за іх съпіскі... Крывадушна і бессаромна яны затойвалі балочыя прыгожасыці свайго гаспадарання і ўпартка не хацелі з ім расставацца на будучае.

Гэрман востра вылаяв буржуазных баламутаў і з агілівасыцю парваў да дзесятку рознамерных адозваў.

Сваю ўвагу ён цалком аддаў проклямацыям комуnistычнае партыі Нямеччыны, старэнна праглядзеўшы іх ад загалоўкаў да рэдакцыйных подпісаў.

У яго было акрэсленае рашэнне, каторому не патрабавалася падмацунку, галасаваць за съпісак КПН.

Гэрман завінуўся каля туалету. Нышцё ў баку і агульная слабасыць не перашкодзіла яму рупліва спраўляцца з уборамі, адсутнасць апэтыту не клапаціла пра каву.

Але ён не пасыпеў зашпіліць камызэлькі, як да яго пастукала гаспадыня. Яна нясла яму фрыштык і зьдэўлена спынілася ў парозе, угледзеўшы Гэрмана на пакоі.

— Гэр Весэрман, што вы задумалі сабе? Вы ледзьве стаіце на нагах і ў вашым ваччу ходзяць балочыя вогнікі... Няхай бы вы ляжалі, пакуль...

Гэрман ня даўся на ўтвары. Ён халодна паглядзеў на ўдзячлівую гаспадыню і нават не падумаў зъмяніць свайго намеру.

Надпіўшы з кубку кавы і паспрабаваўшы румянае хрусткае зэмэлле<sup>1)</sup>, ён ўжо зъдмиаў з вешалкі паліто, калі за дэзвярыма яго пакою раздаўся голас Міколы Альтмана.

<sup>1)</sup> Булакі.

Гэрман прачыніў дзьверы і зазваў да сябе таварыша.

— Ты, я бачу, ні ў агні не гарыш, ні ў вадзе нятанеш...—  
знатужанаю жартлівасцю праказаў ён.

— Чаму так?

— Мне сястра казала...

— Пра арышт?

— Ізольда прыбегла надовечы ўся зъбляеўши і павядам-  
ляе мне... А я, ведаеш, не мату сабрацца з думкамі—бо-  
аль, со...

Мікола Альтман паглядзеў на непрыбраную пасьцель, на  
ашматкі расьцярушанай паперы і адварнуўся да Гэрмана.

— Так, ты выглядаеш, Гэрман, ня цікава! Нездаровіца?  
Ізоў з кішкамі?

— Сягоныя ўжо—свяціся... Вось надовечы ня думаў,  
ці перажыву... Рука, каб хапіла сілы, зграбяшчыма-б браў-  
нінг і... Цяжка, браце Мікола...

— Кінь, Гэрман... Шануйся, і ўсё пройдзе. Што-ж дактор  
кака? Наведваў мо? Ці табе пазваць профэсера?

— Ачамярэла... Ды што яны добрае скажуць? Суцяшашаць,  
іх ававязак. Але які з таго толк?.. Можа-б, каб супакоіўся  
на які час... дык не магу... Стаяў тэткім нэрвовым, што муха-  
зavarуха, як увесь калачуся... Прачытаю газету, сустрэнуся  
з гэтымі паганымі сабакамі гакенкрэйцарамі, зайду ў фінан-  
самт на службу—роўна бярэ злосць і абурэнне...

— Практён!..

— Так, Мікола, наша надзея толькі на КПН... Адна гэта  
партыя нясе Нямечыне збаўленыне ад загубы... І я, Мікола,  
дзень ата дню набліжаюся да яе шчыльней... Зараз, всі, пад-  
няўся з пасьцелі зусім хворым, але панясу за яе свой голас.  
Даруй мне, браце, я ўсё пра сябе... Скажы-ж хаця, як і за  
што цябе былі арыштавалі?

Мікола Альтман перагарнуў стосік комуністычных ад-  
зываў, прачытаў назму аднае з іх і паведаміў:

— Тая-ж усе гакенкрэйцараўская хэўра... Перад гэтым у  
друкарні выразаў гузікі з арламі ў жакетцы аднаго дойтч-  
нацыянала, а к вечару якраз вазьмі і стрэнь яго ў гуртку ма-  
ніфэстуючых фашыстых... Я асывістаў маніфэстацыю і за-

гэта атрымаў рэзынавае палкі ад свайго знаёмага друкара нацыянала... Ну, зразумела, яму гэта задарма не абышлося, мая трысцінка правяла па яго мазгаўні ёмку палоску... Ажно' бедны ваяка пластам лёг на брук... і жаласьць да яго з боку зялёнага, у якога я кінуў камень, кончылася майм арыштам... Суткі адседзеў у поліцэйскім лонгу ў Нойкельну... А сёньня, во, ізноў чуць не папаў...

— Як гэта?—зацікавіўся Гэрман, увесь запаліўшыся злосцю...

— Напаў на сутычку паміж комсамольцамі і гакенкрэйцарамі... Не съярпеў і кінуўся ў тузаніну... У адзін момант гакенкрэйцараўскі съяг ачуўся ў маіх руках і яго дзяржаныне адбіла не адну свастыку на пляchoх гэтых фашыстаўскіх сабак... Ну, зялёныя, аднае пароды з гакенкрэйцарамі—заўсёды гатовы на падмогу сваім сябрам... Я ўшёк, а чалавек дзесяць комсамольцаў апынуліся ў аўтамабіле.

Гэрман у голас разрагатаўся... Але яго сымех раптам абарваўся зацяжным, хрыплівым кашлем. Ён апранаў жакетку і хвілін праз дзесяць аставаўся з усунутым адным рукавом, тримаючыся за бок неадзетаю ў жакетку рукою.

— Добра, паганцам... Хадзем, і я хоць чым спаганю злосць...

— Чакай, Гэрман,—пераняў яго Мікола Альтман,—можа, сапраўды, табе ня варта ісьці. Ты зусім хістаешся на нагах...

— Ни за што не змарную свайго голасу. Комуністычная партыя...

Ён не дасказаў і балюча вагнуў левы бок, скрывіўши плакучую міну на твары.

— Ідзеш?

Калі яны спускаліся па сходах, фрау Гэмпэр моўчкі правяла іх узрокамі скрэз прачынтыя дзъверы свайго пакою.

Пакуль яны апынуліся на бліжэйшым пляцы, Гэрман пасыпеў расказаць Мікслю Альтману пра выпадак з яго лістом у фінансамце. Мікола Альтман зацікавіўся гэтым, але разуважыў таварыша.

— Плюй... Ты думаеш зявядуць справу?.. Но...: наконт службы, хіба...

— Ды я махнуў рукою... А калі і завядуць... А калі і зволяць...

— Не пасъмеюць...

— Чаму ты думаеш?

— Памойму, так...

— Мыляешся... Толькі я парашыў...

Іх гутарка абарвалася ў той момант, калі яны пераходзілі ператочную вуліцу. З яе накіроўваліся некалькі грузавікоў з маніфэстантамі прасыцяком на шырокую Газэнхайдэ. Гучныя выгукі «нідрыг»<sup>1)</sup> і «гох»<sup>2)</sup> агалашалі надворак. Хмара адозваў белымі пташкамі насілася над многалікім на тоўпам, над якім қрыху ніжэй рэялі і чырвоныя палотнішчы съязгаў.

То была перадвыбарчая маніфэстацыя комуністычнай моладзі.

Гэрман першы зняў з галавы капялюш і замагаў прывітанье маніфэстантам. За ім гэта зрабілі некалькі дзесяткаў чалавек, злыўшы прывітальныя выгукі ў адзін суцэльны зычны гук...

— «Гох! Рот фронт!».

Адзін з грузавікоў раптам спыніўся і ў момант стаў трываю для оратора.

Насустрач прагным узоркам усё ўзрастайчай грамады несьліся баявыя прызыўныя слова маладога прамоўцы...

«Геноссэ унд геноссін! Панаванье буржуазіі ў саюзе з соцыял-фашистымі прывяло қраіну на край разору... Яна пакорліва сагнула шыю перад вэрсалскімі разбойнікамі, надзяваючы цяжкае ярмо на німецкіх рабочых. Плян Даўеса запрыгоніў мільёны німецкіх працаўнікоў... Але ён не абыходзіць прадпрыемцаў і абшарнікаў. Наадварот. Побач з бядотаю мільёнаў яны спраўляюць вясельле нячуванай на жывы на нячуванай эксплатацый пролетарскіх гушчаў... Авантурная хэўра склярэкаў не адстae ад сваіх таварышоў. Панама з дастаўкамі абутку яскрава характарызуе гаспадаранье буржуазна-фашистычнага самаўраду. Мы не павінны

<sup>1)</sup> Далоў!

<sup>2)</sup> Гура.

далусьціць гэтага на далей... Гаспадарка чырвонае сталіцы павінна засташца ў руках рабочае клясы—сапраўднага гаспадара...»

Гучлівае «гох» пранеслася далёка ўсьцяж запоўненай публікою незьмярымае Газэнхайдэ. І щёмаю кучаю галак занасіліся ў паветры капялюхі...

Ахопленыя баявым настроем, Гэрман з Міколам і не зауважылі, як з процілежнага канца ператочнай вуліцы выбегла густая калёна дойч-нацыяналіў<sup>1)</sup>) з песняю «Вахт ам Райн<sup>2)</sup>). Яны спынілі адзін з комсамольскіх грузавікоў і кінуліся ў напад на маніфэстантаў Пачуліся частыя стрэлы. Частка публікі пачала рассывацца па дварох...

Мігам Гэрман быў адцінуты ад Міколы Альтмана і астаўся адным стаяць на аголеным скрыжаваньні вулиц. Але адзіноцтва яго не спалохала: ён хутка сарваўся з месца і праз некалькі хвілін апынуўся ў асяродку разьюшанай мятусіны комсамольцаў з таценкрайцарамі.

Пры першай стрэчы некалькі важкіх ударуў упалі на яго плечы, але ён не патураў на тэта, пралазячы да варожага съязгу таценкрайцараў.

Ён ужо ачуўся пад яго разгорнутым палатном, працягаючы руку да агіднага белага круга з чорным адсечаным крыжам, калі моцны ўдар у бок зваліў яго на сльзікі асфальт. Амаль ня ў тую-ж хвіліну па ім праішлося некалькі фашыстоўкіх ног, узмачняючы адноўленую ва ўсім целе колкую боль...

\*

Гэрман апамятаўся ў белым сьветлым пакоі бальніцы Марылі Магдалены. Ён быў апрануты ў бальнічны халат, а на балючым баку ціснула тугая компрэсавая павязка. Ён адчуваў сябе разьбітым да званья. Мэрэм бы на ём ляжала дзесяцігадовая цяжар, давячы яго к мулкім спружынам ложку. Прагло піць, але не знаходзілася сілы павярнуць язык, каб пазваць сястру...

<sup>1)</sup> Німецкая нацыяналісты.

<sup>2)</sup> Стражна Рейне.

А тая, маладая і вёrtкая, але бесклапотная, абыякавая да мук дзесяткаў хворых, стаяла пры вакне і глядзела ў сад. У яе руках тырчэлі нязгорнутая кніжка і сьвежая белая ружа.

Па бакох, на суседніх ложках, ляжалі невядомыя Герману хворыя.

Правы нясьціхана ойкаў, левы спакойліва дрымаў...

— Сястра-а!—натужыўся і ледзьва чутна праказаў Гэрман і безнадзейна адварнуў голаву тварам у падушку.

Але сястра пачула яго зоў і хутка апынулася пры ложку.

— Чым услужыць, гэр Васэрман?

— Піць, сястра... піць гнэдігэ швэстэр...

Праз хвіліну Гэрман адчуў, як халодная, ласкальная і асьвяжальная вільгаць прабегла па яго істоце...

Яна ўліла яму з сабою салодкую здрому.

Гэрман Васэрман думаў пра ўчарайшае, стараючыся заядбаць крыху прыўціхшыя, але ўсё яшчэ вострыя колькі ў баку.

На яго змучаным твары і ў глыбока заўпалых вачох глядзеўся адбітак перажытых муж. Шкляны ўзорок упіраўся ў матаўую лямпу на чистай белай столі бальнічнае палаты. Грыцішаныя стогны хворых дазвалялі яму вольна сачыць за адрыўнымі эпізодамі перажытых здарэнняў. Гэрмана моцна раздражнялі іх вынікі, ён застаўся ў цалку пераможаным,—нават не адамсьці паданьнем голасу за комуністычную партію. Апошняя акалічнасць затуляла сабой ўсе варыяцы ўчарайшага выпадку. Не разъбіраючыся ў незалежным ад яго павароце падзеяй, Гэрман улікаў сябе за нечаканае змарнаванье сваіх выбарчых праў...

«Няхай бы я... пасъля галасаванья ўвізаўся ў сутычку»...

Але бязвольнасць адшукаць іншае выйсьце з учарайшых здарэнняў зводзілася да фатальнай нямінучасці трапленага. Гэта злавала Гэрмана і міжвольна зацягала яго ў гушчу разгайданых думак...

\*

Прыход Ізольды адцягнуў Гэрманаву ўвагу да сястры.  
Але яе жахлівасць і спачуванье ня далі яму супакою.

— Іншага, сястра, нельга было чакаць... Астаючыся зорагам сучаснага ладу, я ня мінуў стаць яго ахвяраю, як і другія... Клясавае змаганье не абмінае менш дзейных. Вось толькі аднаго шкада мне—гэта страты выбарчага голасу... Паганыя заправілы...

Ізольда растапырыла над яго вачмі абедзьве далоні рук і ціха прасыкала... Правабокі хворы пільна прыслухоўваўся да Гэрманава тутаркі...

— Кінь, сястра... я нідзе і ні перад кім не ўтаю сваіх думак!:

— Але-ж, братка мой, як жа ты не абмінуў такі ўчарайшай сутычкі... Табе-ж за яе так дорага даводзіцца адплачвацца! Каб ты паглядзеў на сябе!..

— Я адчуваю, Ізольда...

— Табе вельмі дрэнна, Гэрман?

— Цяжка, сястра, але... скажы мне, ты калі вярнулася з Фюрстэнвальду?

— Учора а дзесятай гадзіне ўвечары...

— Чытала бюлетэнь аб скутках выбараў?

— Арнольд чытаў у кіёску на Унтэр-дэн-Ліндэн... Комунасты выграбі вялікую колькасць галасоў.

— Ты ня прынесла мне «Вельт ам Мантаг»?

— Забыла... Ды табе шкодна чытаць, Гэрман... Супакойся... Ты еў што?

— Жаднага апэтыту, Ізольда... Але скажы мне, і твой з Арнольдавым галасы прапалі дарам?.. Падумай, Ізольда, тры галасы! Ай-яй-яй! Ну, то-ж са мною, але чаму вы... з-за нейкіх дробных гэшэфтаў...

Па Гэрманавым твары прайшла балючая сударга; ён зацяжна ўздыхнуў і ablizaў абсохшыя губы...

— Ты піць хочаш?

— Не... Чуеш, Ізольда... Ты ня думаеш, што комуністыя выграбі большасць галасоў?..

— Арнольд казаў...

Да іх падышоў ордынатор у справоджаньні сястры.

— Я адчуваеце сябе, гэр Васэрман?

— Дрэна.

— Пакажэце язык... Болей... яшчэ... Папраўляйцеся...

Ён прытуліў руку да Гэрманавага ілбу, акрыў коўдру і, паглядзеўши на компрэс, абрнуўся да сястры і крыху падумаўшы казаў:

— Вы паўтарэце яму ўчарайшую мікстуру і перавяжэце компрэс... Папраўляйцеся, гэр Васэрман... Выбары ўжо скончыліся...—дадаў ордынатор і пайшоў да суседняга хворага.

Офіцыяльна-казённая гутарка ордынатора павеяла на Гэрмана агідным крывадушшам. У ёй не знаходзелася ні калява спагады да хворага, нікага хашеняя выказаць яму дапамогу. Ці мо' ордынатор быў бязмоцны што-кольвечы пасабіць...

— Эх, гэта казённая пэдантычнасць...

Ізольда ізноў перасьцерагла Гэрмана кіўком рукі...

Але ён ня съцішаўся і з яшчэ большым абурэннем выказаў:

— Тут уся прасяклася бюргэрскаю фальшай...

— Табе шкодна хвалявацца, Гэрман...

Ён нічога не адказаў на гэта і прыплюшчыў вочы...

Ізольда пакінула брата і падышла да ордынатора.

— Гэр доктар, скажэце мне, калі ласка, яго стан вельмі сур'ёзны?

Халодная ўхмылка выбліснула ў шэрых доктарскіх вачох і мігам растала, мэрам бы зьбегла ў густыя валасы рыкае барады.

— З ім не безнадзейна, гнэдыгэ фройлейн... Сёньня ён сябе лепей чуе... Але...

— Можна ўзяць яго на кватэру?..

— Пачакайце дзень-другі... Можа часамі...

Мах доктарскае руکі адсек у Ізольдзіным адзанані цвёрдасць надзеі на ўверанае выздараўленне яе брата.

Съцінутая колкаю роспаччу, як абцугамі, яна вярнулася да Гэрмана. Ён ляжаў безварухна, з заплюшчанымі вачмі,

— як паказалася Ізольдзе, зусім бяз дыху... На пазелянелым, падобным да мумії, твары бегалі чудъ прыметныя ўздрыгі...

— Зъбегай, сястра, да мяне на кватэру і прынясі пару чистае бялізы, яна ляжыць у камодзе,—папрасіў Гэрман Ізольду.

— Дарагі мой, братка... як табе не шанцуе. і хто надумàў, каб ты... Гэтая выбары... Ах...

\*

З зъмяшаным пачуцьцём крохкае надзеі і глухое няверы Ізольда з больніцы накіравалася на кватэру Гэрмана. Разгубленая ад нахлынуўших трывожных думак, яна перш спынілася на трамвайнай астаноўцы, пасля пабегла да унтэргрундбану. Але пяціхвілінае чаканьне падземкі паказалася Ізольдзе занадта доўгім і яна пехам пашла ўсьцяж вуліцы... Густы натоўп перапінаў ёй дарогу, збочваў яе, на кожным кроку, застаўляў рабіць рознастайныя запібы і яшчэ болей нэрваваў дзяўчыну.

Вуліцы ня было канца. А яшчэ наперадзе ляжаў перавулак і шырокі тлумны пляц...

Ізольда яшчэ болей паскорыла хаду.

Яна заварочвала ў двор высокага шэррагу будынку з палісаднікамі ад шырокая вуліцы, калі яе пераняў якісьці хлапец.

— Выбачайце, фройлейн Васэрман?

Ізольда спынілася.

— Я самая... А вам што?

— Я пасыльны з фінансамту... Отто Шнэллер. Ваш брат, гэр Васэрман... у больніцы Марылі Магдалены?.. Ах, якое няшчасціе... Як я шкадую геноссэ Гэрмана!.. Перадайце яму ад нашага шэфа, гэр гегаймрата. Бедны!..

Хлапец падаў Ізольдзе невялічкі пакетік і, зауважаючы яе шаломную разгубленасць, зьняў каплюш і схаваўся ў вулічным натоўпе.

Ізольда і не пацікавілася атрыманым, а з ранейшым настроем прыйшла ў двор, паднялася на ўсходы і пазваніла фрау Гэлнэр.

Даруйце мне, я хачу зайсьці ў братай пакой... Яму трэба ўзяць пару бялізы якую-колечы кніжку...

— Ну, як-жа адчувае сябе тэр Васэрман?—пацікавілася фрау Гэннер.

— Цяжка, гнэдыгэ фрау... Амаль што' безнадзейна... Доктар суцяшае, але відаць...

Яна жаласьліва пакруціла галавою.

— Няўжо? Што вы ҡажаце?! Што за народ, што за людзі-ы. Займа здароў прыбіць чалавека. Ой, што ўжо робіца зараз!.. Фройлейн Ізольда, ці ня перавясьці-б брата дамоў?

Ізольда, як прыбітая, стаяла перад ёю з распячатаным пакецікам, тримаючи ў руках пісульку з наступным паведамленнем:

“Гэр Васарман!

Фэрвальтунг<sup>1)</sup> фінансамту паведамляе Вас, што Вы з гэтага 20 чысла звольняецеся з займанай вамі пасаду бухгалтара.

Гегаймрат фон Гогенпіу  
Лейтэр<sup>2)</sup> штойерабтэйлюнгу Эскэ”.

— У чым справа?—хапіла за руку Ізольду фрау Гэннер

— Э-эх! Во-а! Глядзеце! Аддзяка за старанную і адданую службу,—толькі і проказала яна, падаючи фрау Гэннер, паведамленне фінансамту і хаваючыся ў Гэрманавым пакоі.

\*

На другі дзень пасьля гэтага, а поўдні, фрау Гэннер прылягла адпачыць і ўздрамнула. Праразылівы званок, раздаўшыся ў калідоры, падняў яе з канапкі. Яна выбегла з пакою і пачула чыюсьці трывожлівую гутарку.

«Што за праява?»

У момант яе зъздіўленне ўперлася ў Гэрмана Васэрмана.

«Напэўна!..»

Фрау Гэннер не пасьпела крануць напіраўшай у голаў страшнай думкі пра Гэрманаў лёс, калі перад адчыненымі дэзвярыма паказаліся Ізольда і Мікалай Альтман.

<sup>1)</sup> Упраўленне.

<sup>2)</sup> Кіраўнік.

Апошні трymаў у руках толькі што дастаны ад разносчыка ліст да Гэрмана Васэрмана.

На сіняватым конвэрце выразана выдзялялася пячатка маскоўскага пачтамту...

— Толькі на некалькі гадзін не засьпела..: Так... Ужо Гэрмана ня стала... Няма...

— Братка мой, ты-ж, закрываючи вочы пытаў мяне пра гэты ліст...

Ізольда скрала канчатак сказу ў балочай нэрвовай горчасыці...

Ня ў моцы стрымаць плачу, яна моўкі паказала на дзыверы ў братав пакой і хутка схавалася ў ім...

— Мы прышлі па Гэрманаў гарнітур,—паведаміў Мікола Альтман і выцер прасльежаныя вочы.

— Ці-ж хто думаў, фрау Гэннер, што ўсё так хутка зробіцца?

Фрау Гэннер спачувальна паківала галавою.

— Памятаеце, я перасыцерагала Гэрмана ад выходу з кватэры, але ён не паслухаў... А маё сэрца...

— Ён, уміраючы, нават, шкадаваў, што яму не ўдалося падаць свой голас за комуністычы... Дзе-ж бы вы яго ўтрымлі?! Я і сам адгаварваў яго, ды ані кажы... І, всё... суджана!

— А які-ж харошы чалавек!..

Яны не пасьпелі вайсыці да Ізольды ў пакой, як яна вышла ім насустрach з чорным Гэрманавым гарнітурам на руцэ...


Фрау Гэннер моўкі збегала да сябе і вынесла Ізольдзе два широкіх лісты пакуначнай паперы.

— Звярнече, фройлейн Ізольда.

Шапаценъне паперы на момант прыцягнула да сябе іхнюю ўвагу.

Праз хвіліну гаспадыня з засльежанымі вачымі глядзела на сходы, па якіх паскоранай хадою спускаліся фройлейн Ізольда з Міколам Альтманам.

— Ах, ах і які-ж быў слаўны чалавек!— спагадліва праизвела фрау Гэннер і зачыніла дзыверы.



Беш. адъют  
1894 г.

+

ЦАНА 3 руб.

Переплёт 25 коп.

